


# СВЯЩЕННАЯ ГІСТОРЫЯ СТАРОГА ЗАВЕТУ

з малюнкамі ў тэксьце  
і географічнымі картамі.



Уложенана для беларускіх пачатковых школаў і малодшых клясаў  
гімназіяў вучыцелем Закону Божага ў Віленскай Беларускай Гімназіі,  
кандыдатам багаслоўя  
**СЯРГЕЕМ ПЛУЛОВІЧАМ.**

Выданьне аўтора.



БА 81212

# СВЯЩЕННАЯ ГІСТОРЫЯ СТАРОГА ЗАВЕТУ

з 10 малюнкамі ў тэксьце  
і географічнаю картай Палестыны.

Уложеная для беларускіх пачатковых школаў і малодшых клясаў  
гімназіяў вучыцелем Закону Божага ў Віленскай Беларускай  
Гімназіі, кандыдатам багаслоўя  
СЯРГЕЕМ ПЛУПОВІЧАМ.

Бел. аддзел  
1994 г.

Выданье аўтара.

25.04.2009

Друкарня Н. Левін і Син, Вільня, Німецкая 22.

## I.

Гісторыя царквы ад стварэння съвету да патопу (5508—3246 г.г. да Хр. Нарадж.).

### § I. Тварэнъне съвету.

Заўсёды вечна істнаваў толькі адзін Бог. Для зямлі, на якой мы живём, была некалі парà, што не істнавала нічога з таго, што мы бачым цяпер на ёй: ні расылінаў, ні кветак, ні дрэваў, ні птушак, ні жывёлаў, ні чалавека, — ня было калісь і самой зямлі, таксама сонца, месяца, зорак і г. д.

Зъявілася ўсё гэта ў некім часе, зъявілася з нічога, ад Бога, па адзінаму Яго ўсемагутнаму слову, зъявілася тады, калі Бог, дзякуючы Сваёй нязъмернай міласці, зацаеў даць усяму істнаваньне, каб усё, жывучы, цешылася і багаслаўляла Бога. Само нішто не зъявілася ні на небе, ні на зямлі. Бог ёсьць адзін Стварыцель і Прамысліцель съвету, і без Яго нічога не магло стацца.

Аб тым, як усё зъявілася на небе і зямлі, чалавек сам ня ведаў-бы, калі-б Бог цераз съвятых прарокаў не адкрыў тайны паходжанья съвету.

Як-же зъявіўся съвет і ўсё, што ёсьць у ім?

Спачатку Бог стварыў съвет духоўны або ангелаў. Ангелы — гэта бесъцялесныя духі, абдараныя разумам і воляй. Адны з іх, заўсёды падпарадкуючыся Богу і з любою служачы Яму, дасяглі высокое съвятасці. Яны — нашыя добрыя храніцелі і заступнікі. Другія з ангелаў адмовіліся, праз свою гордасць, служыць Богу і адпали ад Яго. Гэта — злые духі. Яны заўсёды стараюцца зацягнуць чалавека ў грэх, зрабіць яму якое-небудзь зло. Галоўны з іх называецца шатанам або дзяблам.

Стварыўши съвет духоўны, Бог пачаў тварыць съвет відзімы, матар'яльны. Ён створаны Богам не адразу ўвесь, а

ў некалькі пэўных пэрыядоў часу, якія называюцца ў Бібліі днімі \*). Думаюць, што гэта на былі тыя дні (з 24 гадзінай), якімі мы звычайна вымерваем час. Можа яны цягнуцца кожны тысячы і болей гадоў, як кажуць некаторыя вучоныя людзі.

Съвет матар'яльны створаны Богам з нічога, адным Яго словам.

Съпярша Бог стварыў матэрыю, з якой пасяля ў працягу шасцёх дзён быў створаны съвет. Гэтая матэрыя была як-бы нейкае бяздоныне ці хаос — бясформенны, бязладны, пакрыты цемраю. Толькі Дух Божы насіўся над гэтым хаосам. Але вось пачалося ўласна тварэнье съвету.

I сказаў Бог: хай будзе съятло, і зрабілася съятло, і назваў Бог съятло днём, а цемру — ноччу. I быў вечар, была раніца, дзень першы. Гэта на былі цяперашнія дзень і нач, бо створанае съятло яня было съятлом сонца. Гэта было іншое съятло, съятло ўсяго сусьвету, якое выклікала у першабытнай матэрыі асаблівы рух або энэргію, у процілежнасць цемры — пачатку мёртваму, няжывому. Хаос і рух, цёмра і съятло — вось тое, што названа днём і наччу.

I сказаў Бог: хай будзе цьвердзь сярод вады і хай аддзеліць яна воду ад вады. У першабытнай матэрыі пачаўся рух яшчэ ў першы дзень. Адны слай вадзяное пары асядалі, пачалі згушчацца, абарачваліся ў ваду, — другія ўлётваліся, выпараліся. Утварылася нязылічаная грамада целаў нябесных, якія адараўваліся адно ад аднаго. Гэта — пакуль яшчэ нясклаўшыся будучыя зоркі, сонца, месяц, зямля і іншыя плянэты. Між імі адкрыліся неабсяжныя прасторы прыгожага блакітнага неба. Падпарадкуючыся кожнае пэўным законам руху і прыцяганьня, яны моцна і цвёрда трymаліся ў гэтых нябесных прасторах. Гэта ўсё зьявілася ў другі дзень тварэння.

I сказаў Бог: хай зъбярэцца вада, якая пад небам, у вадно месца, хай зъявіцца суша, і зрабілася так. I назваў Бог сушу зямлю, а сабраныне вады назваў морам. Па творчаму слову Божаму, на зямлі йшло далей паступовае згушчванье і

\*) Увага. Біблія — збор кнігаў, у якіх зъмяшчаецца гісторыя старога і новага завету, ці гісторыя спаду і збавенія чалавека. Першая з іх напісаная Майсеем, пачынаецца апавяданнем аб стварэнні съвету.

застуджваньне матэрыі, якая пасъля стала ў адных мясцох падымацца, ў другіх асядаць; месцы высокія рабіліся сушаю, а ніскія напаўняліся вадою: — утварыліся акіяны, моры, вазёры, рэкі і г. д. На сушы, һакуль што, ня было ніякага жыцьця. Толькі голыя, мёртвыя скалы пахмуралі на сабраныні вады. Але Бог сказаў: хай прарасьціць зямля зеляніну, траву якая сеє насеніне, і дрэва пладавітае — усё па роду свайму. І зрабілася так. На сушы зъявіліся ўсялякія расьліны, травы, кветкі, дрэвы, якія да нашых дзён, па ўложенаму ў іх закону Божаму, родзяць кожнае падобную да сябе, а ня іншую якую траву, кветку, дрэва і г. д. Гэта ўсё было ў трэці дзень.

І сказаў Бог: хай будуць сьвяцілы на цьвердзі нябеснай, для аддзялення дня ад ночы і для азнакі і часу, і каб асьвятлялі зямлю. І стала так. Па слову Стварыцеля, аканчальна ўтварыліся сонца і зоркі. Гэта было далейшым працягам таго працесу ці руху, які пачаўся ў матэрыі на другі дзень тварэння. Сонца запалілася сваім магутным жыцьцятворным съветам і асьвяціла плянэты, якія абкружаюць яго; неба ўсё зазвязала мірыядамі зорак і дзіўны бляск іх выклікаў захопленьне навет ангелаў нябесных, якія карагодам услаўлялі Стварыцеля. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І быў вечар і была раніца: дзень 4-ты.

І стварыў Бог рыб вялікіх і ўсялякіх паўзуноў, якіх распладаіла вада па роду іх, і ўсялякую птушку пярнатую па роду яе. І багаславіў іх Бог і сказаў: пладзецеся і размнажацесь і напаўняйце ваду ў морах, і птушні хай множацца на зямлі. Быў гэта пяты дзень тварэння съвету. Бог напоўніў жыцьцём ваду і паветра: рыбы і птушкі — першыя жывыя істоты на зямлі. Багаславіўшы іх, Бог даў ім закон пладзіцца, і размнажацца кожнай па роду яе, каб кожная пара ці то рыб, ці то птушак радзіла толькі да сябе падобных.

І стварыў Бог у дзень шосты зьверы зямныя па роду іх, і быдлё па роду яго, і ўсе гады зямныя па роду іх. Усе гэтых жывых істоты створаны з зямлі, ў якую йзноў абарачваюцца, калі паміраюць. Трэба багавейліва і прыхліпца да тайны стварэння жывёльнага, як і расьліннага царства: якое дзяўнае багацьце і разнаякасць формаў і колёраў, звычай і інстынктаў, якое харство наглядаем мы ў тым і другім

царстве, ад найпрасьцейшых арганізмаў да самых складаных. Съвет жывых істотаў прадстаўляе як-бы стройнае дрэва, якому бракуе толькі кветкі, каб завяршыць і аздобіць яго крону. Ня было толькі чалавека — цара прыроды. Але зьявіўся і ён, у той-же самы шосты дзень тварэння: і стварыў Бог чалавека па образу **Свайму, мужчыну і жанчыну** стварыў іх.

Так скончылася гісторыя тварэння съвету. **І аглядзеў Бог усё, што Ен стварыў і вось дужа добра.**

І скончыў Бог да сёмага дня ўсе справы свае, і адпачыў у дзень сёмы ад усіх спраў сваіх. **І бағаславіў Бог сёмы дзень і асьвяціў яго.** Адсюль паходзіць субота, як дзень адпачынку, як съвята на памяць аб стварэнні съвету.

Стварыўшы съвет, Бог не пакінуў яго без свае апекі. Ен кіруе съветам і прамышляе аб ім, каб захоўвалася жыцьцё і сілы ўсіх прыроды, усіх стварэнняў, — дзеля гэтага мы і называем Бога Прамысліцелем.

## § 2. Стварэнне першых людзей, шчаслівае жыцьцё іх у раі.

Перад тым, як стварыць чалавека, Бог трymае раду ў Святой Тройцы, каб гэтым паказаць высокое прызначэнне чалавека: створым чалавека па образу і па падобію Нашаму. **І стварыў Бог чалавека з зямлі і дыхнуў у твар яго дыханье жыцьця і стаўся чалавек душою жывою.** І даў Бог імя чалавеку Адам (земны). Стварэнне з зямлі павінна напамінаць чалавеку яго тленнасць, залежнасць яго істнавання ад Бога. Беспасярэднє ўдуванье Стварыцелем несъмяротнай, разумнай і свободнай душы (образ Божы) павінна нязмерна ўзвышаць чалавека над жывёлай. Падобіе чалавека да Бога зъмяшчаецца ў дадзенай Богам здольнасці бесканечнага моральнага дасканалення. Бог стварыў чалавека дзеля таго, каб ён пазнаваў Бога, любіў Яго, спаўняў Яго съвяты закон, праслаўляў Яго і цераз тое вечна быў шчаслівы.

І сказаў Бог: **нядобра чалавеку быць аднаму. Створым яму памочніцу — жанчыну; і стварыў Бог жану для Адама.** Яна створана з рабра Адама, якое Бог выняў у [яго, калі навёў на яго сон. Стварэнне з рабра Адамавага паказвае,

што ўвесь род чалавечы павінен быць адзіным целам, каб дзеяля гэтага ўсе людзі былі склонны любіць, берагчы і памагаць адзін аднаму.

І прывёў Бог жану да Адама і багаславіў іх і сказаў: пладзецеся, размнажайцеся, напаўняйце зямлю, валадайце ёю і пануйце над усёю жывёлаю. Гэтым загадам Стварыцеля чалавек паставлены на чале ўсяе прыроды, якая павінна яму служыць. Але з другога боку і чалавек павінен берагчы прыроду і разумна карыстацца яе сродкамі, сіламі і багацьцем.

Як цар прыроды і вянок тварэння, чалавек уведзены быў Богам у асобны насаджаны для яго наўмысна дужа прыгожы сад або рай ў Эдэм, на ўсходзе. Жыцьцё Адама і яго жаны ў раі было самае шчасльівае. Ім ня трэба было працаць, каб пракарміцца. Iх акружаў збытак багацей-шых дароў райскай прыроды. Яны ня ведалі хваробы і не баяліся съмерці: Бог вырасціў для іх у раі асаблівае дрэва, т. зв. дрэва жыцьця, плады з якога баранілі іх ад хваробы і съмерці. Але жыцьцё Адама з жаною ў раі ня было жыцьцём дармаедаў: яны павінны былі берагчы і вырабляць рай. Мелі яны ад Бога яшчэ і асобнае даручэнне — даць кожнай жывёле імя, паводле яе прыроднага свойства. Але вярхом шчасльця першых людзей было тое, што Бог часта з'яўляўся да іх „у прахалодзе дня“ (пад вечар) і гаварыў з імі, адкрываючы ім вялікія тайны для асьветы іх разуму і сэрца. Гэтая беспасярэдняя лучнасць чалавека з Богам была першай і дасканальнай рэлігіяй.

### § 3. Грэхападзенне першых людзей і яго вынікі. Абяцаныне Збавіцеля. Устанаўленне ахвярапрына- шэння.

З рук Стварыцеля першыя людзі выплі съятymі, без граха. Ня было ў іх ні варожасці, ні няпраўды, і яны, як нявінныя дзеці, ня ведалі сораму.

Але, каб людзі не завялічаліся ад свае блізасці да Бога, каб узгадаваць іх волю, Бог даў ім прыказаныне, а іменна: забараніў есьці плады з аднаго дрэва ў раі, якое называлася дрэвам пазнаньня добра і зла, — і сказаў, што калі зъядуць іх, то съмерцю памруць. Даўшы чалавеку

поўную свабоду, Стварыцель гэтым прыказаньнем хацеў паказаць яму, што, як істота абмяжованая, ён павіцен жыць паводлуг закону і што за нарушэнне закону будзе страшная кара. Шчасльівы стан першых людзей у раі выклікаў зайдрасць дзьябла, і вось ён стараецца разбурыць шчасльце людзей і пасяяць між імі варожасць і грэх. Прыняўшы выгляд зъмяі, якая была хітрэйшаю за ўсіх зъявроў палявых, дзьябал падсунуўся да жаны, як слабейшай за мужа, і хітра пытае: „Ці праўда, што Бог забараніў вам есьці ад усіх райскіх дрэваў? Жана адказала, што Бог забараніў есьці толькі ад аднаго дрэва, якое знаходзіцца [пасярод раю—дрэва пазнаньня добра і зла, забараніў, каб ня ўмёрці. Зъмяя-спакусніца хоча выклікаць недаверу да Бога і кажа: „не, не памрэце, але Бог ведае, што ў дзень, калі вы зъясьцё пладоў з гэтага дрэва, адкрыцца очы вашны і вы будзеце як багі, якія ведаюць добро і зло“. Пасля гэных слоў дзьябла плады забароненага дрэва паказаліся жане асабліва прыгожымі і захацелася ёй пазнаць добро і зло, і зрабіцца яшчэ вышэй і шчасльней, чым даў ім Бог, парашыцца з самым Богам. Яна сарвала плод з дрэва і зъела, пасля дала Адаму, і ён таксама еў.

Усё зъмяшалася ў душы першых людзей пасля таго, як яны саграшылі. Сумленье начало мучыць іх. Ім зразілася надта сорамна і страшна. Яны сіпяшаюцца прыкрыць чым-колечы нагасць сваю, якой раней не заўважалі; дзеля гэтага пашылі сабе паясы з лісцьця смакоўніцы. Перапалоханыя бягуць яны ў гушчар дрэваў і хочуць схавацца. У часе „прахалоды дня“ пачуўся голас Бога, які хадзіў у раі: „Адам, дзе ты?—пытае Бог, як-бы чакаючы, каб людзі самі прызналіся да свайго праступку. Адам адказвае: „я пачуў голас Твой і спалохаўся, бо я голы, і схаваўся“, Бог кажа: „Хто-ж табе сказаў, што ты голы? Ці ня еў ты пладоў з дрэва, з якога Я забараніў табе есьці? И зноў, замест таго, каб адразу прызнацца да свайго праступку (да таго ўжо грэх памуціў душу!), Адам пачаў перакладаць сваю віну на жонку, а разам з тым і на самога Бога, які даў яму яе: „жонка, якую ты мне даў,—кажа,—яна дала мне плады ад забароненага дрэва і я еў“. Тады Бог зъяўрнуўся да жаны: „што ты гэта зрабіла?“? Яна, як і яе муж, адказвае: „зъмяя спакусіла мяне і я ела“. Жонка казала

праўду, але ў тым, што абое яны думалі апраўдаць сябе, зъмяшчалася мана. Пасыля гэтага Бог выказаў заслужаную кару. Перш-на-перш Бог пракляў зъмяю, якая была асуджана поўзаць па зямлі і карміцца пылам, выклікаючи сваім відам адзін жах і агіду. Потым Бог пракляў дзъябла, скажаўши: „варожасьць палажу між табою і жаною, між тваім і яе семем. Семя жаны будзе паражашаць цябе ў галаву, а ты будзеш джыгаць яго ў пяту“. Сэнс гэтага пракляцця ў тым, што людзі заўсёды будуць барацца з дзъяблам; прыдзе не-калі час, што яны перамогуць яго: ад жанчыны родзіцца такі Патомак, Які, джыгнуты зъмяёю ў пяту, раздавіць ёй галаву, г. е. прымець ад яе мукі і гэтымі мукамі зънішчыць уладу яе над людзьмі. Нарэшце, суд Божы пакараў самых людзей, якія саграшылі. Жанчыне Бог сказаў: у хворасьці будзеш раджаць дзяцей, і муж будзе панаваць над табою“. Адаму сказаў: „правяліта зямля за цябе; з тугою будзеш карміцца ад яе ўва ўсе дні жыцця твайго; церні і пырнік яна пра-расьціць табе; з потам твару твайго будзеш есьці хлеб твой, пакуль на вернешся ў зямлю, з якой ты ўзяты: бо зямля ты і ў зямлю абернешся“. Грэх Адамаў з усімі яго вынікамі наследна перайшоў на ўсё яго патомства, бо ад грэшных людзей маглі радзіцца толькі грэшныя дзеці. Гэты грэх у гісторыі ўпадку і збавенія людзей называецца першародным.

Страшная была кара Божая за невыпаўненне Яго прыказання, але, караючы першых людзей, Бог, па свайму бесканечнаму міласэрдзю, не пазбавіў іх надзеі на зварот згубленага раю ці парства Божага. Абяцаньне аб Патомку—(семя жаны) — Які пераможа съмерць і памірць з Богам, было тым съветлым праменем, які ў будучыні жывіў і саграваў пахмурася жыццё першых людзей і служыў ува ўсёй стара-заветнай гісторыі да самага прыходу Збавіцеля адзінным пабуджэннем і апраўданнем жыцця.

Гэта было першае абяцаньне аб Збавіцелю. Людзі з вераю прынялі гэтае абяцаньне, у знак чаго Адам назваў сваю жану Эваю, што значыць „жыццё“. А каб людзі не запомнілі гэтага абяцання Божага, міласэрны Бог загадаў заколваць у ахвяру цяляты, ягніты і казльяніты (чыстыя жывёлы) і паліць іх з малітваю абы дараваныні грахоў і з вераю ў будучага Збавіцеля. Кожная ахвяра была праобра-

зам Збавіцеля. У раі Адам і Эва прынясьлі Богу першую ахвяру за свой грэх.

Тое, што першыя людзі згубілі райскае шчасьце, рабіла далейшае жыцьцё іх у раі немагчымым, і Бог выгнаў іх з раю, пры чым наўперед пашыў ім адзежу з скуры забітых для ахвярапрынашэнья жывёлаў. Па загаду Божаму, хэрувім з агнівым мечам стаў пры ўваходзе ў рай, каб не дапусьціць людзей да дрэва жыцьця, якога яны цяпер, пасъля грэхападзеньня, зрабіліся нявартымі. І началося для першых людзей і ўсяго іх патомства новае жыцьцё, поўнае цяжкай працы, нядолі, пакуты, гора, палягчаемае толькі абяцаньнем будучага Збавіцеля.

#### § 4. Жыцьцё першых людзей па-за раем.

##### Дзеци Адама і Эвы. Забойства Авэлья.

З сорамам і страхам вышлі Адам і Эва з раю. Край, у якім яны асяліліся, быў дзікай пустыній. Цяжкаю працу, з потам твару, яны павінны былі даставаць для сябе яду. Шмат жывёлаў, якія раней слухаліся, цяпер началі шкодзіць ім. Але самым цяжкім быў моральны стан іх, і толькі надзея на абяцанага Збавіцеля падтрымлівала іх і не давала зусім упасці духам.

Пасъля выгнаньня з раю, у Адама і Эвы началі разджацца дзеци. Першы радзіўся Каін. Імя гэтае значыць „набытак“. Эва, даючы сыну такое імя, думала, што гэта і ёсьць абяцаны Збавіцель. Але, мусіць, Каін хутка стаў выяўляць дрэнны нахіл свайго сэрца, бо калі радзіўся другі сын, засмучаныя бацькі съпяшаюцца даць яму імя Авэль, што значыць „плач“.

Сталі ўзрастаць дзеци Адама і Эвы і началі працаўваць. Авэль пасьвіў статак, Каін абрабляў поле. Заняткі гэтыя разьдзялілі іх. Паміж братамі пашла варожасць і спрэчкі. Адноўчы браты прыносілі ахвяры Богу: Каін плады зямлі, Авэль — ягня ад статку свайго. Авэль прыносіў ахвяру ад шчырага сэрца з малітваю, з вераю ў абяцанага Збавіцеля, а Каін, ня маючы веры, — дзеля чаго Бог ахвяру Авэлю прыняў, а ахвяру Каіна адкінуў. З таго часу Каін яшчэ больш зьненавідаў брата свайго і надумаў яго забіць. Ведаючы гэта, Бог засыярог яго: „глядзі, — кажа Бог, —

грэх цягне цябе, але ты пануй над ім". Але Каін не перамог сябе: паклікаўшы свайго імавернага брата ў поле, ён там забіў яго. Страшнае злачынства, якое ў першы раз заняслось ў парадак прыроды руйнаваньне і съмерць, не магло застацца бяз кары. „Дзе Авэль, брат твой?" — пытае Бог у Каіна. Гэты гарэзна адказвае: „ці я стораж брату майму?" Тады Бог кажа: „Што ты нарабіў? Голосіць да Мяне ад зямлі. І вось пракляты ты ад зямлі, якай адкрыла вусны свае прыняць кроў брата твайго ад руکі твае. Калі ты будзеш абрабляць зямлю, яна ня стане больш даваць сілы свае для цябе: ты будзеш выгнанцам і бадзяяй на зямлі". Але Каін не раскаяўся ў сваім страшным злачынстве. Маладушнасць і роспач напоўніла ягоную душу. Ён баіцца, што могуць яму памсьціцца за забойства брата. Але Бог сказаў: „усякаму, хто заб'еца Каіна, ад імсьціцца ў сем разоў". Гэтым Бог паказвае нам, што чалавек ня мае права імсьціцца за сябе і што права адплаты належыць аднаму Богу. І палажыў Бог азнаку на Каіна, каб ніхто не забіў яго. І да сягоныяшняга дня не забыта між людзьмі страшнае імя Каіна, і да сягоныяшняга дня яго імем клейміцца ўсялякае, што перавышае чалавечы разум, злачынства і забойства. З гэтага часу пачалося для Каіна страшнае жыцьцё: як выгнанец і адкінуты Богам і людзьмі, разъздзіраны сумленнем, ён пачынае бадзяцца па зямлі, нідзе не знаходзячы сабе спакою.

Каін ня мог болей заставацца на месцы, дзе Бог зьяўляўся людзям. Ён пашоў са сваёю жонкаю на ўсход і там пабудаваў першы на зямлі горад, які назваў Энохам — імем свайго старшага сына.

Злы ўчынак Каіна надта засмущіў Адама і Эву. Тады Бог паслаў ім трэцяга сына Сіфа.

Ад сям'і Адама і Эвы, ў якой — разумеецца — былі і дочки, пашырнуўся ўвесь род чалавечы.

### § 5. Патомкі Каіна і Сіфа. Зъмяшэнье пляменаў.

Пакаленне Каіна пачало хутка размнажацца. Яно пашло шляхам роданачальніка: нявера і ўсялякага роду злачынства (выхваляньне забойства, многажонства) надта пашыралася сярод патомкаў Каіна, даеля чаго яны і адтры-

малі назоў „сыноў чалавечых“. Некаторыя з іх мелі ад природы вялікія здольнасці і ўславіліся вынаходкамі. Так Іавал вынайшоў шатры і ў іх пачаў вандроўнае жыцьцё, пераносячы шатры і пераганяючы статкі з аднаго месца на другое. Брат яго Іувал вынайшоў гусьлі (арфа) і жалейку. З імем Тувала звязанаеца вынаходка мэталёвых прыладаў з медзі і жалеза, для карыстаньня ў гаспадарцы і для абароны ад дзікіх звяроў. Сястры Тувала Ноэме прыпісваеца вынаходка жаноцкага рукамяства і ўбораў.

Праўдзівым прадстаўніком чалавечага роду і храніцелем Боскага адкровенія (тое, што Бог раней адкрыў аб збавеніі людзей) было патомства Сіфа, якое адтрымала за такі напрамак свайго жыцьця назоў „сыноў Божых“. Адным з таких „сыноў Божых“, які заўсёды, — як кажа Біблія — „хадзіў перад Богам“, быў праведны Энох; за сваё пабожнае жыцьцё ён быў узяты жывым на неба. Патомкі Сіфа жылі між сабою ў згодзе і памагалі адзін аднаму. Усё жыцьцё іх праходзіла пад уплывам і кіраўніцтвам старэйшых у родзе, якія называліся **патрыархамі**. Патрыархі ведамы былі ўсім сваёю справядлівасцю і мудрасцю. Яны развязвалі сямейныя спрэчкі, каралі вінавайцаў, падтрымлівалі пэўныя прости, блізкі да прыроды ўклад жыцьця. Кожны патрыарх быў галавою роду, меў над сваімі дзяцьмі і іх патомкамі нічым не абмяжкованую ўладу, якая пасъля належала царом; ён у той-же самы час быў съяшчэннікам, бо прыносіў ахвяры Богу, — прарокам, як храніцелем праўдзівой веры і вястуном будучай долі народу. Каб патрыархі моглі перадаць як найбольшаму ліку людзей Божае Адкровеніне і каб лепей захоўвалася Яно паміж імі, пакіроўваючы да праўдзівага богапазнаньня, Бог надзяліў патрыархаў доўгальцем. Так Адам жыў 930 гадоў, Сіф — 912 гадоў, сын Сіфа Энос — 905 г., Мафусайл — 969 г. \*). Патомкі Каіна і Сіфа жылі спачатку асобна, далёка аднай ад адных. Калі-ж людзі размножыліся, то і племёны раней аддале-

\*). Патрыархі былі блізкімі патомкамі першых людзей, створаных дасканальнымі і несъмяротнымі. Тады ўсе жывыя істоты, як паказваюць раскопкі, адзначаліся велічынёю, вялізарнымі разьмерамі (мамонты). І цяпер яшчэ між афрыканскімі арабамі можна спаткаць людзей у веку да 200 гадоў, а некаторыя жывёлы, асабліва птушкі, жывуць 300—400 гадоў, кракадзілы — 500—600 гадоў і болей.

ныя, пачалі жыць бліжэй адно да аднаго і ўваходзіць паміж сабою ў зносіны. Так памалу патомкі Сіфа зъмяшаліся з патомкамі Каіна і заразіліся ад іх няверай. З працягам часу, асабліва дзякуючы шлюбным саузам, нявера і распуста ўсё больш і больш распаўсюджваліся ў патомстве Сіфа. Ад злачыннага супольнічаньня патомкаў Сіфа з патомкамі Каіна вышла пакаленъне волатаў на зямлі, якія ўнясьслі ў грамадзянства гвалт, уціск, бяспрауе і агульную няверу. Дайшло да таго, што ўся зямля напоўнілася страшнай распустай і злачынствамі. Бачачы такі стан жыцьця, Бог „раскаяўся“, што стварыў чалавека на зямлі. І пастанавіў Бог зьнішчыць увесь род чалавечы, каб выклікаць да жыцьця новае пакаленъне людзей, якія шанавалі-б Бога і памяталі аб Ім. Цераз праведнага Эноха, якія прадбачыў страшны суд Божы, клікаў Бог людзей да паправы, але яны ня слухалі гэтага засыцерагальнага голасу. І вось Бог паслаў на людзей патоп, з якога па міласці Божай выратаваўся для далейшага размнажэння роду чалавечага адзін толькі праведны патрыарх Ноі са сваю сям'ёю.

## II.

### Гісторыя царквы ад патопу да Майсея (3246 — 1516 да Хр. Нарадж.).

#### § 6. Сусъветны патоп (3246 г. да Х. Н.).

Міласціві Бог не адразу выканалаў Свой прыгавар аб пакараныні лыдзей патопам. Ен даў ім для каяннія 120 гадоў, як гэта было авшучана Ноем. Але закаранелыя ў граху людзі не звярнулі ўвагі на гэтую засыцярогу. Тады Бог загадаў Ною будаць каўчэг, ці вялікі карабель, у якім магла-б зъмясьціца сям'я Ноева і ўсе зямныя істоты, ў пэўным ліку параў. Ноі збудаваў карабель у трох паверхі, даўжынёю 300 локцяў (65 сажняў), шырынёю 50 локцяў (10 сажняў) і вышынёю 30 локцяў (6 сажняў). За сем дзён да пачатку патопу Ноі, па загаду Божому, пачаў уводзіць у каўчэг жывёлаў і птушак — чистых (якія прыносяліся ў ахвяру) па 7 пар, нячистых па дэльве пары,— і зрабіў запас патрэбнай для ўсіх на адзін год стравы; нарэшце, ўвайшоў

Платон.



У каўчэг сам з жонкаю і тры яго сыны: Сім, Хам і Іафэт, таксама кожны з сваёю жонкаю. Пасьля гэтага пачаўся нязвычайна вялікі даждж, які ліў бязупынна 40 дзён і ношаў. Адкрыліся і пад'земныя крыніцы. Каўчэг быў падніты вадой і насіўся на ёй, як на моры. Вада ўсё прыбывала і прыбывала; яна пакрыла самыя высокія горы і патапіла ўсё живое на зямлі, апрача тых, якія былі ў каўчэзе. Патоп гэты, які пакрыў усю зямлю ці ўвесь сьвет, называецца сусветным патопам. Цераз 5 месяцаў ад пачатку патопу дзъмухнуў вялікі вецер, які разагнаў дажджавныя хмары, і вада пачала спадаць. Каўчэг спыніўся на горах Арацкіх (у Армэніі). Месяца пераз паўтара паказаліся вярхі гораў. Пасьля 40 дзён Ноў адчыніў вакно і выпусціў крумкача: крумкач адлятаў і зноў прылятаў у каўчэг. Тады Ноў выпусціў голуба; не знайшоўши для сябе ніякай пажывы ці выгаднага месца, голуб прыляцеў назад. Цераз сем дзён Ноў зноў выпусціў голуба: голуб прыляцеў, трymаочы ў дзюбе ліст масльчнага дзера. Масльна (дзера в з якога вырабляеца дзеравяннае масла ці алей) была ад'знакай міласці або замірэння. Ноў з радасцю пусціў голуба, вястуна міласці Божай. Цераз сем дзён Ноў ізноў выпусціў голуба, але ён ужо не вярнуўся. Прабыўши пасьля таго яшчэ два месяцы ў каўчэзе, пакуль зямля зусім не абсохла і не пакрылася раслінамі, Ноў, па загаду Божаму, выйшаў, нарэшце, з каўчэгу. Былі выпушчаны ім і ўсе жывёлы і птушкі. Гэта было роўна цераз год ад пачатку патопу.

### § 7. Ахвярапрынашэнне Ноя. Непаважанье Хамам бацькі. Правоцтва Ноя аб долі сыноў яго.

Выйшаўши з каўчэгу, Ноў паспяшыў прынясьці ахвяру Богу. Гэта была ня толькі ахвяра ўдзячнасці за збавеніне, але і выказ веры ў абязанага Збавіцеля сьвету. Бог прыняў ахвяру праведніка і ўвайшоў у завет (г. ё. дававор, умову) з людзьмі. Ен багаславіў Ноя і сыноў яго на размнажэнне, аддаў ім у валаданье ўсю зямлю, дазволіў ужываць у яду і жывёлаў, забараніўши толькі есьці кроў іх, і назначыў кару съмерці таму, хто адважыцца забіць чалавека. Апрача таго Бог абязцаў людзям, што болей ня будзе ўсясьветнага патопу, і ў ад'знаку спаўненія гэтага



Ной предсказывал сыном лёс их патомства.

абяцаньня паказаў на радугу, якая зъявілася ў гэты час на небе. З гэтага часу радуга зрабілася азнакай замірэнья між небам і зямлёй, якое замірэнье пасъля было прынесена на зямлю Богачалавекам.

Зло паміж людзьмі ня спынялася пасъля патопу. Яно зьвіло сабе гняздо ў сям'і самога Ноя. Адноўчы Ной, ня ведаючы, што з вінаграднага соку ўтвараецца віно, ад якога можна ўпіцца, выпіў шмат гэтага соку для заспакаеня смагі. Упіўшыся ён ляжаў аголены ў сваім шатры. Хам, бачачы нагасць бацькі, пачаў съмяяцца з яго і прывёў да шатра братоў, каб паказаць, у якім відзе съпіць іх бацька. Брать Сім і Іафэт паспяшылі прыкрыць ляжаўшага бацьку, пры чым зрабілі гэта так, што нават не паглядзелі на яго нагасць. Прачнуўшыся, Ной даведаўся аб благім учынку Хама і свае пачуцьці выказаў у словах, якія зъявіліся пра-роцкімі для долі патомкаў яго сыноў. Іменна Хам у постаці свайго сына Ханаана быў пракляты за непаважанье бацькі: патомкі Хама будуть рабамі ў патомкаў Сіма і Іафэта. Сіму Ной прадказаў, што ў яго патомстве захаваецца пра-даівая вера і зъявіцца Гасподзь Бог, а Іафету прадказаў, што яго патомства найболей пашырыцца на зямлі і прыме з працягам часу праўдзівую веру ад патомкаў Сіма \*).

Ной пасъля патопу жыў яшчэ 350 гадоў і памёр, маючы 950 гадоў ад роду; ён быў апошнім прадстаўніком дапатопнай доўгавечнасці.

## § 8. Аб тым, як будавалася ў Вавілоне вежа да нябес; расцеяленыне народаў (2716 г. да Хр. Нар.).

Патомкі Ноя доўгі час жылі ўсе разам—спачатку каля гары Аракт, пазней у зямлі Сэнаар (Мэсапатамія). Яны складалі адзін народ і гаварылі аднэю моваю. З працягам часу ім усім стала цесна жыць. Відаць было, што пры-дэцца расцеяліцца ў розныя стороны, тым балей — між

\* ) Гэтае прароцтва Ноя дакладна споўнілася і споўняецца да сяньняшняга дня: у патомкаў Сіма — яўрэйская вера захавалася да самага прыходу І. Хрыста, які родам быў яўрэем; патомкі Іафэта — эўропейскія народы прынялі хрысьціянства ад съвятых апосталаў, якія родам таксама былі яўрэі; у цяперашні час эўропейская культура, наука, мовы, гандаль, звычай і г. д. распаўсюджаны па ўсім сьвеце; патомкі Хама — хананеяны, пры заваяванні яўрэямі зямлі абяцанай, былі абернены ў рабоў.

асобнимі плямёнамі надта павялічыліся сваркі, нязгода, злачынства. Тады патомкі Хама, якім паводле прароцтва Ноі, пагражала рабства, надумалі перашкодзіць расьсяленьюню людзей і забясьцьпечыць для сябе палажэнъне паноў і ўладароў над другімі народамі, замест долі рабоў. З гэтаю мэтаю яны пастанавілі ў заснаваным імі горадзе (ўсясьветнай сталіцы Вавілоне) пабудаваць вежу „вышынёю да нябес“, каб не раскінуцца па ўсёй зямлі. Гэта быў шалёны замер: людзімаглі зусім забыць Бога і ўпасць у надмерную гордасць і саманадзейнасць. Дзеля гэтага Бог разбурыў ліхое дзела. Ен зъмяшаў мову будаўнікоў так, што яны перасталі разумець адзін аднаго. Тады яны кінулі будову й разыйшліся па розных краінах. Патомкі Іафэта рушыліся на паўноч ад Вавілону і засялілі Эўропу, дзе з працягам часу сталі ведамы пад імем кімвраў, грэкаў, скіфаў і інш. Патомкі Хама занялі Афрыку (Эгіпет, Эфіопію) і частку Азіі (Палестыну); патомкі Сіма засталіся ў Азіі (яўрэі, арабы).

Разыйшоўшыся па розных краінах, плямёны людзей началі забываць сваё радзтво. З працягам часу яны зрабіліся зусім чужымі адно аднаму па мове, звычаях, па ўсім укладзе жыцця. Так утварыліся на зямлі розныя народы— кожны з сваімі хараектарнымі асаблівасцямі і імкненнямі.

### § 9. Паяўленъне ідалапаклонства.

Пакуль усе людзі жылі разам, дык у іх захоўвалася правільнае паняцце аб Богу, як нявідімым Духу, Стварыцелю і Прамысліцелю съвету. Храніцелямі праўдзівага богапазнанъня наагул, абяцанъня аб Збавіцелю — ў частцы былі патрыархі. Падаючы Божае Адкровенъне свайму патомству, яны стараліся захаваць яго ўса ўсёй чыстаце і не напсованасці. Вонкавым выражэннем веры ў Бога служылі ў людзей малітвы і ахвярапрынашэнні. Паслья расьсяленъне ісьціны Адкровенъня началі забывацца, а новага адкровенъня людзі няварты былі прыніць, дзякуючы сваёй грахоўнасці. Дзеля гэтага зъявіліся няправільныя паняцьці і забабоны, якія ў канцы канцоў прывялі да ідалапаклонства.

Тыя народы, якія находзілі ад патомкаў Ноі, займаючы ў часе расьсяленъня новыя няведамыя ім краіны, заўсёды падпадалі пад розныя небясьпекі і напасці, з другога

боку сустракалі зъявы, якія выклікалі ў іх мօцнае ѿражанье сваёю вялізарнасцю ці таемнасцю. У такіх выпадках чалавек заўсёды інстынкты́уна скроўвае сваю думку да Бога, ці шукаючы ў Яго помачы, ці лічачы Яго Прычынай ўсіх гэнных грозных і магутных зъяваў прыроды. Наглядаючы выбух вулькану, падпадаючы небясьпецы ад страшных кракадзілаў, зъхапляючыся прыгожым і вялічным вобразам усходу сонца ці бурнага мора, баючыся грому і маланкі—чалавек мімаволі задаваўся пытаньнем, ці ная Бог адкрываецца ўва ўсіх гэнных зъявах? Іншыя захопліваліся адвагай і мужствам некаторых гэрояў, асабліва тых, якія ўславіліся ў родзе і сталі таксама ўбагаўляць іх. Так, у канцы канцоў, зъявілася ўбагаўленыне розных сілаў і зъяваў прыроды, жывёлаў, съвяцілаў нябесных і чалавека. Замест аднаго нявідзімага Бога, зъявілася грамада відзімых багоў. Гэтая багі дзяяліся на добрых і злых, гледзячы на тое, ці прыносілі яны чалавеку шкоду ці дабро. Але ўбагаўляючы, чалавек таксама маніўся і вобраз гэтых багоў мець заўсёды каля сябе, каб можна было зварочвацца да іх ува ўсякай нядолі. Так зъявіліся куміры ці ідалы, якіх пачалі рабіць з дрэва, каменя ці мэталю і якім пачалі пакланяцца. Пакланеньне ідалам, зъвязанае з рознымі забабонамі, малітвамі і абрадамі, называецца ідалапаклонствам. Ідалапаклоньнікі звычайна называюцца паганцамі.

Спачатку людзі лічылі ідалаў толькі падобнасцяй сваіх багоў, пасыля пачалі думаць, што ў кумірах жыве боская сіла, і пачалі ім пакланяцца, як самым багом. Каб уміласяцівіць іх, яны сталі прыносіць ім у ахвяру ўсё лепшае і найдаражэйшае, што толькі было: розныя речы, жывёлы, людзей, сваіх дзяяцей. Людзі, якія прыносілі ахвяры, называліся жрэцамі, а будынкі, ў якіх стаялі ідалы—храмамі і капішчамі.

З працягам часу ў адных разъвівалася пераважна ўбагаўленыне съвяцілаў нябесных (сабеізм у Месапатаміі), у другіх убагаўленыне жывёлаў (зоотэізм — у Эгіпце), у іншых, як напрыклад, у Грэцыі — абагаўленыне чалавека, розных яго душэўных сілаў і здольнасцяў, а таксама і вадаў (антропотэізм).

Ідалапаклонства ў долі чалавецтва адгуляла надта

згубную ролю. Забыўши праўдзівага Бога, як найвышэйшага Духа, людзі са ўсёю сілаю першбытнага пачуцьця прывязаліся да ўсяго зямнога, груба-пачуцьцёвага. Уся ўвага іх скіравалася на задаваленъне ніzkіх патрэбаў, шалаў і вадаў. Ня было здаваленъня вышэйшым духоўным імкненіям чалавека да праўды, ісціны, хараства. Развіцьцё духоўнага жыцьця ці цывілізацыі прыпынілася. Як дзерава, пазбаўленае жыватворных сокаў, нямінуча прызначана на гібелль і съмерць, так і чалавецтва, адхыліўшыся ад крыніцы жыцьця, павінна было моральна ўпасці, загрубнуць і зьнішчожыцца.

Ідалапаклонства ўсё болей і болей распаўсюджвалася між людзьмі і, нарэшце, дайшло да таго, што амаль ня ўсе людзі на зямлі началі пакланяцца ідалам. Тады Бог, па свайму міласэрдзю, абраў з усяго чалавецтва адзін народ для захаванъня праўдзівай веры да часу прыходу на зямлю абіцянага Збавіцеля. Гэты абранны народ быў яўрэі, якія паходзілі ад Эвэра, аддаленым прабацькам якога быў Сім, сын Ноя. З патомства Эвэра выйшаў Абрам, які заставаўся адзіным на ўсёй зямлі храніцелем праўдзівай веры ў Бога і які пачынае сабою гісторыю яўрэйскага народу.

### Час патрыархаў.

#### § 10. Прызванье Абрама і перасяленье яго ў зямлю Ханаанскую (2039 г. да Х. Н.)

Адзін з патомкаў Эвэра, Фара, бацька Абрама, які жыў ў Месапатаміі (Халдзеі), у горадзе Ур, надумаў перасяліцца. Ен узяў усю сям'ю сваю, апрача сына Нахора, і пайшоў на поўдзень. Пастухі гналі за імі многалічныя статкі. Верныя слугі даглядалі маемасці, якая перавозілася на вярблюдох. З Абрамам была жонка яго Сара і пляменнік Лот. Дзяцей Абрам і Сара ня мелі. Абраму было ў гэтых час 75 гадоў ад роду. Быў ён чалавек пабожны і вераваў у Бога.

Калі дайшлі да Харрану, Фара памёр. Абрам ня ведаў, куды ісьці. Але зьявіўся яму Бог і сказаў: „ідзі ў зямлю, якую я пакажу табе. Я ўтвару ад цябе вялікі народ, багаслаўлюцябе, зраблю славным тваё імя, і багаславяцца ў табе ўсе плямены зямнага“, ,г. ё. з твойго патомства выйдзе той, які прынясе ўсім народам багаслаўленъне Божае. Гэта было першое

зъяўленыне Бога Абраму. Абрам бесъпярэчна пакарыўся волі Божай і пайшоў у далейшую дарогу. Калі прыйшлі ў зямлю Ханаанскую (Палестыну), якая была населена бязбожнымі патомкамі Ханаана, дык супыніліся блізка ад гораду Сыхэму. Тут Бог другі раз зъявіўся Абраму і сказаў, што гэтую зямлю Ен аддае патомству Абрама. Такім чынам, зямля Ханаанская ў Палестыне й была той абяцанай зямлёй, якая была прызначана Богам народу яўрэйскаму. На памяць аб гэтым зъяўленыні Бога Абрам пабудаваў у Сыхэме ахвярнік.

Мясцовасць, дзе пасяліўся Абрам, была бедная пашай для скаціны, дзеля гэтага Абрам пайшоў на поўдзень, а паслья, дзякуючы голаду, і зусім пакінуў Ханаанскую зямлю, скіраваўшыся на жыцьцё ў Эгіпет. Калі прайшоў нейкі час, дык вярнуўся ў зямлю Ханаанскую.

## § II. Разлука Абрама з Лотам.

Калі Абрам жыў у зямлі Ханаанской, дык шмат ня-прыемнасцяյ меў ад Лота, хаця Абрам любіў яго, як роднага сына (Лот быў сіратою). Пастухі статкаў Абрамавых і Лотовых часта сварыліся між сабою, то за пашу, то за калодзежы, і Лот незаўсёды спраядліва развязваў гэтых сваркі. Абрам запрапанаваў Лоту разъдзяліцца, тым болей, што ў сваркі сталі ўмешвацца суседнія плямёны. Маючы права ўзяць сабе лепшую частку (на праву старшинства і дзеля таго, што якраз патомству Абрама прызначана Богам зямля абяцаная), Абрам аднак не захацеў скрыўдзіць пляменініка і аддаў яму выбар месца для пасяленіня: „калі ты пойдзеш налева — сказаў Абрам — дык я пайду направа, а калі ты направа, то я налева“. Лот абраў сабе для жыцьця надта прыгожую даліну ракі Іардану, недалёка ад горадоў Садому і Гаморы. Жыхары гэтых горадоў былі надта злыя людзі і грэшныя перад Богам. Абрам застаўся жыць блізка калія Вэфілю. Тутака трэці раз зъявіўся Бог Абраму і сказаў: „з гэтага месца, на якім ты цяпер стаіш, паглядзі на поўнач і паўдзён, усход і захад: усю зямлю, якую ты бачыш (з гары), дам Я табе і патомству твайму назаўсёды і ўмножу патомства тваё, як пясок зямны“. Абрам з вераю прыняў абяцаныне Божае. Хутка Абрам пайшоў з Вэфілю на паўдзён да Хэўрону і раскінуў шатры свае ў дуброве Мамрэ.

## § 12. Вызваленъне Лота з палону. Мэлхісэдэк, цар і съяшчэнънік Салімскі.

Здарылася так, што калі на жыхароў Садому й Гаморы напаў цар Эламскі, дык у ліку палонных, якіх узяў гэты цар, аказаўся Лот. Абрам, даведаўшыся аб гэтым, азброіў сваіх слугаў (у ліку 318), пагнаўся за ворагам і адбіў Лота, з усёю маемасцяй, якая была захоплена ў яго.

Калі Абрам урачыста вяртаўся дамоў, дык недалёка ад гораду Саліму, пазней — Ерусаліму, сустрэў яго Мэлхісэдэк, цар і съяшчэнънік Салімскі. Ён багаславіў Абрама імем Бога Найвышэйшага і прынёс у дар хлеб і віно. Абрам багавейліва прыняў яго багаславенъне і даў яму дзесятую часць свае здабычы. Трэба думаць, што калі Абрам выказаў адносна да Мэлхісэдэка гэткую нязвычайнную пашану, дык ён быў больш, чымся звычайны галава сям'і ў разменыні тагочаснага грамадзянства. Дзеля гэтага Мэлхісэдэк зрабіўся праобразам Вялікага Першасъяшчэнъніка Новага Завету — І. Хрыста.

## § 13. Чацьвёртае зъяўленъне Бога Абраму. Агар і Ізмаіл.

Пасъля перамогі Абрама жыхары зямлі Ханаанской надта зайдросцілі яму і наагул адносіліся да яго неспагадліва. Тады Бог зъявіўся Абраму (чацьвёртае зъяўленъне) і сказаў: „ня бойся, Абрам! Я — твой шчыт. Нагарода твая будзе дужа вялікая“. У адказ на скаргу Абрама, што ён ня мае дзяцей, Бог сказаў яму: „колькі зорак на небе, столькі будзеш мець патомства“. Абрам паверыў Госпаду, і Бог [з]алічыў яму гэта ў праведнасць. Адначасна Бог адкрыў Абраму, што яго патомкі на працягу 400 гадоў будуць прышэльцамі на чужой зямлі і будуць там у рабстве, але пасъля яны выйдуць адтуль з вялікай маемасцяй, займуць усю зямлю „ад ракі Эгіпецкай да ракі Эўфрату“. Вернуцца яны ў чацьвёртым родзе (пакаленъні), а Абрам адыйдзе да бацькоў сваіх у спакой і будзе пахаваны ў ста-расьці добрай.

Абяцанъне вялізнага патомства, якое даў Бог Абраму, было вялікай спробай для Сары. Ня маючи дзяцей, яна мучылася думкаю, што можа стаць прычынаю неспаўненъня

Божага абяцаньня. Дзеля гэтага пастанавіла прасіць Абрама, каб ён ажаніўся з яе служанкаю эгіпцянкаю Агару, як гэта было тады ў шмат каго ў звычаі,— і мела замер усынавіць сабе дзяцей ад Агары. Абрам згадзіўся, але Агар, пасъля таго, як зрабілася жонкаю Абрама, пачала выказваць непаважаньне да сваё гаспадыні, дзеля чаго павінна была пакінуць хату. Але Ангел Божы загадаў ёй вярнуцца да Абрама і падпарадкавацца гаспадыні сваёй. Хутка Агар нарадзіла сына, які быў названы Ізмаілам. З працягам часу Агар і яе сын былі выдалены з дома Абрама. 12 дзяцей Ізмаіла зьявіліся роданаочальнікамі арабскіх плямёнаў.

#### § 14. Завет Божы з Абрамам (2015 да Х. Н.).

Калі Абраму скончылася 99 гадоў, а Сары было 90 гадоў, дык Бог зъявіўся яму (пятае зъяўленьне) і сказаў: „Я паставлю вечны завет Мой з табою; ты будзеш бацькаю мноства народаў... Я буду Богам тваім і патомкаў тваіх, і дам вам на вечнае валаданьне ўсю зямлю Ханаанскую. Знаіам-жа гэтага няхай будзе тое, каб у вас увесь мужчынскі род быў абрэзаны ў восьмы дзень пасъля нарадзінаў. Неабрэзаны ня будзе належаць да Майго народу. Я багаслаўлю й Сару, жану тваю, і дам табе ад яе сына“. Адначасна Бог загадаў Абраму называцца ўперад Абраамам, г. ё. бацькаю мноства, і Сары— Сарраю, г. ё. гаспадыню мноства. Слухаючы вестку аб нараджэнні ў яго сына, Абраам расцсьмяўся, падумаўшы, як можа споўніцца гэтае прадказаньне. Але Бог съцвярдзіў Сваё абяцаньне й сказаў: „іменна Сарра, жонка твая, народзіць сына, якому і дасі імя Ісаак (значыць: съмех); з ім Я паставлю завет мой у тым, што буду Богам яму і патомству яго“.

Пасъля гэтага зъяўленьня Абраам робіцца зусім „другам Божым“ і жывець у заўсёдным яднаньні з Ім. Выпаўняючы Завет, Абраам прыняў сам абрэзаньне й абрэзаў сына свайго Ізмаіла, усіх нарадзіўшыхся ў доме яго і рабоў, якіх ён купіў.

#### § 15. Зъяўленье Бога Абрааму каля дуба Мамрыйскага.

Аднаго разу ў сьпякотны дзень Абраам, седзячы каля свайго шатра, угледзіў, што йдуць трох падарожных. Ён з праўдзівай патрыархальнай прыветнасцю запрапанаваў

ім зайсьці да яго й адпачыць. Падарожныя згадаіліся. Абрам абмыў ім ногі, — як таго вымагаў звычай, — і загадаў хатнім сваім, каб засмажылі цяля пачаставаць падарожных. Калі яны абедалі, Абрам [сам прыслугоўваў ім. Хутка ў постасці іх Абраам пазнаў Самога Бога і двух ангелаў, асабліва пасъля таго, як Абрааму было імі съцверджана нядаўнне аб нараджэнні ў яго сына. Калі Сарра, чуючи гэта, ўнутранна, пра сябе, расцсьмялялася, кажучы: „ці мне, калі я гэткая старая, мець гэтую ўцеху”, дык старшы з падарожных сказаў: „ці ёсьць што труднае для Господа”? — Абраам багавейліва праводзіў сваіх нязвычайных гасцей. Выходзячы, адзін з іх адкрыў Абрааму, што Бог ідзе пакараць гібеллю жыхароў Садому і Гаморы за цяжкія грахі іхнія. „Госпадзі — запытаўся Абраам, — калі-б знайшлося там 50 праведнікаў, ці ня зылітуешся Ты над гэтым местам”? „Зылітуюся”, — адказаў Бог. — „А калі 45, 40, 30 і да 10”? — ізноў запытаўся Абраам. Бог сказаў, што не загубіць гораду, калі нават знойдзеца ў ім хаця-б 10 праведнікаў”. Болей Абраам не адважыўся пытаць у Бога.

Калі Бог пайшоў, дык Абраам вярнуўся ў свой шацёр.

### § 16. Пакаранье Садому і Гаморы.

Для пакаранья жыхароў Садому і Гаморы былі пасланы Богам два ангелы з ліку трох падарожных, якія былі ў Абраама. Яны ўвечары прыйшлі ў Садом. Лот, убачыўши іх, папрасіў іх у сваю хату, каб пачаставаць і даць начлег. Жыхары Садому патрэбавалі ў Лота выдаць іх. Лот адмовіўся выдаць. Тады Садомляны сталі ламаць дзвіверы, каб сілаю ўлезьці ў хату Лотову. Але ангелы пакаралі Садомлянаў сълепатой і вызвалілі Лота. Уночы яны абвясцілі, з якою мэтаю прыйшлі ў Садом, а досьвіткам сілаю вывялі яго з жонкаю і дзьвюма замужнімі дочкамі вон з Садому, загадаўшы, не аглядаючыся, бегчы і ратавацца ў горах. Лот не спадзяваўся дабегчы да гораў; ён папрасіў дазволу падарожных схавацца па дарозе ў адным з пяцёх гарадоў, якія былі засуджаны Богам на пакаранье. Адтрымаўшы дазвол, Лот схаваўся ў гэтым горадзе, які, такім чынам, быў уратаваны, дзякуючы Лоту. Жонка Лотова не пайшла за ім: яна ня споўніла загаду ангелаў, ня стрымала свае цікавасці, аглянулася, і ў пакаранье [за гэта была aber-

Пакаранье Садому.



нута ў саляны стоўп. Тымчасам кара Божая ўжо споўнілася над засуджанымі гарадамі: Бог праліў на іх дажджом серку і вагонь з неба, і зруйнаваў дашчэнту і гарады гэтых, і ўсе ваколіцы іх, і ўсіх жыхароў, і ўсе расьліны зямнія. Уся даліна Садомская спалілася; там, дзе былі гарады, хвялявалася жоўта-мутнае возера, якое ведама цяпер пад імем Мёртвага мора \*).

Лот, які ўратаваўся ад пагібелі, быў няварты міласьці Божай да яго: ён пачаў піць. Дочки Лотовы мелі двух сыноў: Моава і Бэн-Аммі, якія зрабіліся роданачальнікамі • двух народаў: моавіцянаў і амалікіцянаў.

### § 17. Нараджэньне Ісаака. Прынашэньне яго ў ахвяру Богу.

Настанчай час, калі споўнілася вялікае абязаньне, якое адтрымаў Абраам ад Бога: ў Сарры нарадзіўся даўно чаканы сын — Ісаак; у восьмы дзень па нарадзінах ён быў абрэзаны.

Калі Ісааку было каля 20 гадоў ад роду, дык Бог зъявіўся Абрааму і сказаў: „вазьмі сына твойго Ісаака, якога ты любіш, пайдзі з ім у зямлю Морыя, і там прынясі яго ў ахвяру на гары, якую Я пакажу табе“. Гэта была вялікая спроба для веры Абраама — прынясьці ў ахвяру сына, на якім засноўваліся ўсе надзеі Абраама і ўсе дадзенныя яму вялікія абязаньні! Але Абраам ня спыніўся перад такой вялікай для яго ахвярай. Раніцаю ён накалоў дроў, асяядлаў асла, узяў з сабою двух няволінікаў і Ісаака, і скіраваўся ў зямлю Морыя. Цераз тры дні дарогі Абраам убачыў гару \*\*), на якой трэба было прынясьці Ісаака ў ахвяру Богу. Абраам пакінуў няволінікаў і асла пад гарой, узяў Ісаака і разам з ім пайшоў на прызначаную гару, сам нясучы ахварны агонь і нож, а Ісааку загадаў нясьці дровы для

\*.) Арабы завуць яго Лотовым морам. Яно мае 77 в. даўжыні і 24 в. шырыні. Тутака цяпер дабываюць шмат асфальту і солі. Процант солі, распушчаны ў вадзе, такі вялікі (42%), што нават рыба, якая заходзіць у яго з Іардану, прападае. Берагі Мёртвага мора пазбаўлены ўсялякага жыцця, дзяля таго, што пакрыты яны вапняным пластом. Такім чынам, гэта — запраўды — Мёртвае мора.

\*\*) Гэта была гары, на якой з часам Салямон выбудаваў храм Ерусалимскі. Недалёка ад яе падымается ўзгорак, які пасля быў названы Гальгофаю — месца распяцця І. Хрыста.



Ахвярапрынашэнъне Абраама.

ахвярапрынашэнья. Дарогаю Ісаак спытаўся: „бацька мой, ось агонь і дровы, а дзе-ж ягня для ахвяры?—„Бог угледзіць сабе ягня”,— адказаў Абраам. Узыплі на верх гары. Абрам зрабіў ахвярнік, палажыў дровы і абвясціў Ісааку Божы загад. Ісаак не працівіўся і пакорна дазволіў сябе звязаць. Абраам узяў нож і ўжо занёс руку, каб закалоць сына, як пачуў голас з неба: „Абраам, не паднімай руکі свае на сына. Я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў для Мяне сына свайго адзінага”. Абраам спыніўся. Ен споўніў волю Божую, і ў той-же час Ісаак застаўся жывы. Абраам паглядзеў навакола і ўбачыў ззаду за сабою ягня, якое заблуталася рагамі ў кустох. Абраам узяў яго і адразу прынёс на tym-жа самым ахвярніку ў ахвяру Богу, замест свайго сына. За гэты самы послух і веру Бог урачыста і з прысягаю паўтарыў Абрааму Сваё абыяненьне: „дзеля таго, што ты не пашкадаваў для Мяне сына свайго адзінага, Я багаслаўлю цябе і размножу патомства тваё, як зоркі нябесныя і як пясон на беразе мора, і цераз твой Патомка багаславяца ўсе народы зямныя”. Пасьля гэтага Абраам вярнуўся з сынам у Вірсавію, дзе жыў \*).

### § 18. Жаніцьба Ісаака.

Хутка пасьля толькі што апісанага здарэнья памёрла Сарра на 127 годзе ад роду. Абраам горка плакаў аб ёй. Ен схаваў яе супроць дубровы Мамрэ, каб з шатра свайго мог бачыць дарагую магілку.

Праз тры гады пасьля гэтага рапты ў ажаніць Ісаака. Абраам паклікаў самага вернага слугу свайго і даручыў яму знайсьці нявесту для Ісаака. При гэтым загадаў шукаць нявесту не сярод дзяўчат ханаанскіх, а на бацькаўшчыне сваёй, у родным пляменыні. Слуга даў прысягу дакладна споўніць загад, нагрузіў гасцінцамі для нявесты 10 вяр-

\*) Ахвярапрынашэнье Ісаака было праобразам найвялікшага збаўчая ахвяры, якую прынёс на Гальгофе, адзінародны Сын Божы І. Хрыстос. Як Абраам не пашкадаваў Сына Свайго, так і Бог, па любасці да людзей і дзеля іх збаўлення, не пашкадаваў Сына Свайго адзінароднага Як Ісаак пакорна нёс дровы, на якіх быў-бы заколаты ў ахвяру Богу, так і І. Хрыстос пакорна нёс Свой крыж, на якім быў распяты. Як Ісаак пакорна даў сябе звязаць, так і І. Хрыстос пакорна ўшоў на муку і съмерць за людзей. Як ахвяра Абраама выклікала вялікае Божае багаславеніне на ўсё патомства Абраамава, так ахвяра на Гальгофе зводзіць Божае багаславеніне на ўсю Царкву, на ўсіх людзей, на ўесь свет, на ўсе часы.

блідоў і рушыў у дарогу. Праз нейкі час пад'ехалі да гораду Харрану, дзе жыў Нахор, брат Абраама; слуга зъявінуўся да Бога з малітваю, просічы паказаць нявесту для Ісаака: „вось, — кажа, — я стаю каля крыніцы, да якой дочкі гарадзкіх жыхароў выходзяць браць воду. Хай тая дзяўчына, якая, як я папрапшу, дачь мне напіцца, скажа: ші, я і вярблідоў тваіх напаю, хай і будзе прызначана Табою для Ісаака“. Толькі што слуга скончыў малітву, як да крыніцы падышла з збанком надта прыгожая дзяўчына. Слуга папрасіў напіцца. Дзяўчына дала вады ня толькі яму самому, але напаіла і яго вярблідоў. Веруючы слуга ня стаў сумлявацца, на якую дзяўчыну павінен упасці яго выбар. Ен падарыў ёй залатыя завушніцы і два бранзалеты, і спытаўся, хто яна такая і ці нельга яму будзе ў іх пераначаваць. „Я—Рэвэка,—адказала дзяўчына,—дачка Вафуіла, ўнучка Нахора; мы маём шмат саломы і корму, і ёсьць месца для начлегу“. Расчулены слуга кінуўся на зямлю і падзякаваў Богу, што Ен прывёў яго праста ў хату брата Абраамавага. Тымчасам Рэвэка пабегла хутчэй да хаты і сказала аба ўсім маці. Брат Рэвэкі Лаван сустрэў слугу, расясьядлаў вярблідоў, абмыў яму ногі і запрапанаваў вячэр. Слуга ня еў да тae пары, пакуль не расказаў гаспадаром, з якою мэтаю ён прышоў. Бацькі дзяўчыны і Лаван, бачачы паважнасць даручэння слугі і багацце яго гаспадара, які нічога не шкадуе для свайго каханага сына, згадзіліся адпусціць Рэвэку, паслья таго, як і яна выявіла сваю згоду выйсьці замуж за Ісаака. Бацькі і сваякі Рэвэкі адтрымалі багатыя гасціны, разъвіталіся з ёю і багаславілі яе, сказаўши: „хай родзянца ад цябе тысячи тысячаў і хай валадае патомства тваё хатамі ворагаў тваіх“. Паслья гэтага Рэвэка выехала з слугою Абраама ў дарогу, ўзяўшы некалькі сваіх служанак. Калі яны пад'яжджалі да месца, дык Ісаак спаткаў іх і ўвёў Рэвэку ў шацёр Сарры, маткі сваёї. И стала Рэвэка яму жонкаю і ён пакахаў яе, і ўсьцешыўся засмучаны паслья съмерці маткі свае.

### Далейшае жыццё і съмерць Абраама.

Паслья шлюбу Ісаака з Рэвэкаю, Абраам узяў сабе другую жонку, Хэттуру; ад яе было ў яго шэсць сыноў. Калі Абраам пачуў, што хутка памрэць, то зрабіў распара-

джэньне аб сваёй маємасьці. Галоўным наследнікам быў Ісаак. Ен адзін застаўся ў зямлі абыданай, а шэсць сыноў Абраама ад Хэттуры і Ізмаіл былі адасланы Абраамам на ўсходнія краіны. Абраам дажыў да 175 г. і быў пахаваны ў той самой пячоры, дзе ляжаў прах Сарры.

Так скончыў сваё жыцьцё гэты вялікі выбранец і „друг Божы“, духоўны роданачальнік чалавечага роду. Ен назаўсёды застаецца найвышэйшим узорам веруючага чалавека для ўсіх народаў і вякоў. Памяць яго свята захоўваецца ў народаў трох найвялікшых рэлігіяў сьвету: юдэйства, хрысьціянства і магамэтанства.

### § 19. Дзецы Ісаака—Ісаў і Якаў.

Як і Абраам, Ісаак быў веруючы чалавек і пакорны волі Божай. Ен моцна тужыў, што Рэвэка цэлых 20 гадоў ня мела дзяцей, але верыў, што споўніцца абыданьне Божае аб патомстве, якое даў Бог Абрааму. І запраўды ў Рэвэкі нарадзіліся два сыны-блізньюкі: Ісаў і Якаў. Калі яны ўзрасці, Ісаў зрабіўся лоўчым, а Якаў працаваў на гаспадарцы і займаўся гадоўляй жывёлы. Ісаў быў любімцам бацькі, а Якаў — маткі. Ісаў лічыўся першаком, старшым. Пяршынство давала тады некаторыя асобныя права, гэт. з. „правы пяршынства“: старапоста і ўладу над малодшымі братамі, падвойную часць спадчыны, права съяўлічэннадзеяць і наследаваньне Абыданьня Божага аб зъяўленыні Збавіцеля сьвету.

Аднаго разу Ісаў вярнуўся з няўдалага паляванья змораны й галодны, а Якаў сядзеў за столом і еў страву з сачэўкі, (і цяпер сачэўка зъяўляецца любімай стравай ў Сырыі і Эгіпце). Ісаў падбег да Якава і прагавіта сказаў: „дай мне гэтага чырвонага, чырвонага: надта я замарыўся“. Якаў сказаў: „прадай мне сваё пяршынство“. Ісаў сказаў: „ось я паміраю, якая карысць для мяне з гэтага пяршынства?“ Тады Якаў сказаў: „прысягні мне“. Ісаў прысягнуў. Якаў даў яму хлеба і стравы з сачэўкі. Трэба думачы, што Ісаў, як чалавек па натуре грубы і дзікі, не зьвяртаў асаблівай увагі на права пяршынства, а можа быць ён спадзяваўся тым ці іншым способам вярнуць іх сабе з часам.

Тымчасам Ісаак зусім пастарэў, і ўжо дрэнна бачыў

вачымы. Адчуваючы хуткі канец і хочучы перадаць права пяршынства старшаму сыну, Iсаак, які нічога ня ведаў аб tym, што Якаў за страву з сачэўкі купіў у брата права пяршынства, пасылае Iсаава прынясьці дзічыны і прыгато-віць яго любімую страву. Рэвэка даведалася аб гэтym. Яна не хацела, каб права пяршынства адтрымаў Iсаў, які заўсёды рабіў ёй шмат прыкрасыцяў; дзеля гэтага парашыла хітрасыцяй дабіцца багаславенъня бацькі свайму любімаму Якаву. Яна прыгатавала з казъляніяці страву, якую любіў Iсаак і ўмовілася з Якавам, што ён пайдзе ў шацёр бацькі, назавецца Iсаавам і адтрымае багаславенъне. А таму што Iсаў быў надта касматы, дык дзеля большай падобнасьці да яго, Рэвэка апранула Якава ў адзеньне Iсаава, а рукі яго і гладкую шню абклала скурамі казъляніятаў. Якаў спачатку не згаджаўся на ашуканства, але калі маці прыняла на сябе праклянцые — пайшоў. Iсаак, не падазраваючы ашуканства, пацалаваў Якава і даў яму свае багаславенъне: „хай дасьць табе Бог — сказаў Iсаак — **мноства хлеба і віна;** хай паслужаць табе народы і хай паклоняцца табе плямёны; **хто праклінае цябе — будзе пракляты, а хто багаслаўляе — цябе — будзе багаславёны” \*)**. Не пасьпей Якаў выйсьці ад бацькі, адтрымаўшы багаславенъне, як уваходзіць Iсаў з страваю з дзічыны і просіць у бацькі багаславенъня. Iсаак аж затросцяся. Ён зразумеў, што яго ашукалі і спытаўся: „а **хто ж** гэта раней прыходзіў, і я багаславіў яго”. Але падумаўшы, што на ўсё гэта была Божая воля, дадаў: „ён і будзе багаславёны! Iсаў, чуючы гэта голасна заплакаў і сказаў: „бацька мой, багаславі і мяне! Каб яго ўсьцешиць, Iсаак сказаў, што зямля, дзе ён будзе жыць, будзе ўрадлівая, што ён будзе жыць мечам і служыць брату свайму, але прыйдзе час, калі ён скіне з сябе ярмо.

З гэтага часу Iсаў узъненавідзеў брата свайго і нават хацеў яго забіць. Даведаўшыся аб небясыпцы, Рэвэка паслала Якава да брата свайго Лавана, каб ён там пажыў некаторы час і выглядзеў для сябе ў яго сям'і нявесту. Якаў паслухаўся матчынае рады, Iсаак таксама пахваліў

\*) Нічым нельга выбачыць ашуканства, якое дазволілі сабе Рэвэка і Якаў Сам Бог пакараў іх за гэта, бо ў далейшым жыцьці сваім яны мелі шмат усялякіх прыкрасыцяў. У хуткім часе Якаў сам быў ашуканы. Ня можна карыстацца благімі способамі нават дзеля добрых мэтаў.

гэты замер яго. У думцы сваёй ён ужо даўно выбачыў Якаву, асабліва дзякуючы таму, што Ісаў, усё больш і больш выказваў свою няздольнасьць да пяршынства \*).

## § 20. Адход Якава ў Мэсапатамію. Зданьне таемнай драбіны. Жыцьцё Якава ў Лавана.

Баючыся Ісава, Якаў пайшоў у Мэсапатамію, у Харран, дзе жыў Лаван, брат Рэвэкі — рушыў адзін, без падарожнікаў. У першы дзень ён прайшоў блізу што 60 вёрст, і змораны лёг спаць сярод чыстага поля, падлажыўшы пад галаву камень, замест падушки. Гэта было тое самае месца, дзе некалі Абраам паставіў ахвярнік Богу. І пад уплывам усіх нядайна мінульых здарэнняў, Якаў бачыць дзіўны сон: стаіць на зямлі высокая, высокая драбіна; канцом сваім яна ўпіраецца ў самае неба. Ангелы Божыя ўсходзяць і ні-сходзяць па ёй. Угары драбіны — сам Гасподзь, Які паўтарае Якаву абяцаньне Абраамава: „**Я — Гасподзь, Бог Абраама і Ісаака, Зямлю на якой ты ляжыш, Я дам табе і патомству твойму, і багаславяцца ў табе і патомстве тваім усе плямёны земныя, і буду Я ўсюды з табою, куды ні пайдзеш і вярну цябе ў гэтую зямлю**“. Якаў прачхнуўся. На памяць аб гэтым дзіўным зданьні ён паставіў тут ахвярнік, падлажыўшы камень, які ляжаў у яго пад галавой, і паліўшы алею, які быў пры ім. І назваў Якаў гэта месца Вэфілем, г. з. домам Божым.

Прыйшоўшы ў Харран, Якаў асяліўся ў Лавана і заняўся гадоўляй жывёлы. Якаў пакахаў малодшую дачку Лавана прыгожую Рахілю. Лаван згадзіўся выдаць яе замуж за Якава, калі той будзе працаўца на яго 7 гадоў. Якаў не супярэчыў. Прайшло 7 гадоў. Настаў дзень шлюбу. Нявесту тады прыводзілі да жаніха пад пакрывалам. Калі пасъля шлюбу і шлюбнага вясельля маладая скінула пакрывала, пад ім аказалася Лія, старшая дачка Лавана. Якаў быў ашуканы. Апраўдаваючыся Лаван сказаў, што звычай іх зямлі не дазваляюць выдаваць замуж малодшую дачку раней за старшую, і даў слова выдаць за Якава цераз 7 дзён і Рахілю, калі ён будзе служыць яму яшчэ 7 гадоў, Якаў згадзіўся, і Рахіля стала яго другою жонкаю.

\* ) Ісаў трэці раз ажаніўся з дачкою Ізмаіла, якога, як ведама, Абраам выдаліў ад сябе.

Калі скончыліся другія 7 гадоў, Якаў хацеў ісьці са ўсёю сваёю сям'ёй на бацькаўшчыну, але Лаван упрасліў яго застасца яшчэ служыць, але толькі за пэўную плату. Між імі ўтварылася такая ўмова: Якаў будзе пасльвіць самую дарагую скаціну Лавана — белыя авечкі і чорныя козы; увесы прыплод з крапінкамі будзе Якаву, без крапінак — Лавану. Каб прыплод выйшаў увесы стракаты, Якаў зрабіў так: клаў у вадапойныя карыты сувежа нарэзаныя пруткі, на якіх рабіў нажом, па цёмнай кары, белыя палосы: авечкі і козы, якіх прыганялі на вадапой, глядзелі на гэтую стракатасць, і прыплод выходаў стракаты. Тады Лаван зъмяніў умову, але белыя авечкі і чорныя козы пайшлі Якаву і кожны раз, як Лаван мняў умову, карысьць заўсёды была на старане Якава. У канцы канцоў ён моцна разбагацеў. Ня хочучы і далей служыць цесьцю, Якаў забраў з сабою сваіх жонак і дзяцей, таксама ўсе статкі свае, і адправіўся, па загаду Божаму, на бацькаўшчыну, да бацькі свайго — Ісаака. Так, здалёк ад свайго дому, ён пражыў 20 гадоў. У сям'і яго ў гэты час была адна дачка Дзіна і 11 сыноў: Рувім, Сымон, Левій, Юда, Іссахар, Завулон, Дан, Нэфалім, Гад, Асцір і Язэп. З усіх толькі адзін Язэп быў сынам Рахілі.

### § 21. Паварот Якава на бацькаўшчыну.

Калі Якаў падходзіў да зямлі ханаанскае, ён даведаўся, што Ісаў ідзе яму насустрэчу і з ім 400 чалавек. Прадчуваючы злы замер брата, Якаў, каб задобрыць яго, пасылае яму багатыя гасцінцы і даручае сказаць, што ён сам настолькі цяпер багаты, што не пратэндуе на маенасць бацькі, на якую меў права на моцы пяршынства. Уночы Якаў пера-правіў усю сям'ю сваю, нявольнікаў і скаціну цераз ручай Явок, а сам застаўся на другім беразе і ў адзіноце ўзынёс Богу шчырую малітву аб помачы і абароне. Тут то сталася адно з самых таемных і вялікіх здарэнняў у жыцці Якава. Сярод цемры начное „нехта бароўся з ім да золку ранічнага і ўбачыўши, што не перамагае яго, даткнуўся да бядра яго і папсаваў склад бядра ў Якава“, дзеля чаго ён кульгаў пасльля да самае съмерці. „Адпусьці мяне“, сказаў Якаву таемны барадзьбіт. „Не адпушчу — сказаў Якаў—пануль не багаславіш мяне“. Таемны барадзьбіт багаславіў яго і сказаў: „адгэтуль

ім'я твае будзэ ня Якаў, а Ізраіль (што значыць „Богаборац“) — дзеля таго, што ты бароўся з Богам і людзей перамагаць будзэш“. Таенны Барацьбіт, выклікаўшы Якава на змаганье, маніўся дасьледаваць сілу яго веры і настойлівасць малітвы.

На другі дзень адбылася сустрэча братоў. Гасподзь, па малітве Якава, зъмягчыў суровасць сэрца Ісава: ён упаў на шыю Якава, з брацкай любоўю абнімаў і цалаваў яго. Абодва плакалі.

Якаў пасьля гэтага перайшоў раку Іардан і пакіраўся да Вэфілю. Тут зъявіўся яму Гасподзь і паўтарыў Сваё абліцанье аддаць яго патомству зямлю Ханаанскую.

Калі Якаў быў каля Віфлеему, Рахіля радзіла другога сына — Вэніяміна і хутка пасьля гэтага сама памёрла. Якаў горка аплакваў яе і паставіў ёй памятнік.

## § 22. Дзецы Якава. Продаж Язэпа братамі ў Эгіпет.

З усіх сыноў сваіх Якаў найболей любіў Язэпа за яго шчыры і ціхі характеристар. Язэп заўсёды знаходзіўся пры сваім старым бацьку, — і калі-некалі адведваў братоў, якія вандравалі ўсюды са сваімі статкамі. Яны ненавідзелі Язэпа за тое, што бацька даваў яму перавагу перад імі, ў знак чаго пашыў для Язэпа прыгожую „рознакаляровую“ вопратку.

Тымчасам Бог прадвяшчаў Язэпу аб асаблівай, прызначанай для яго долі. Аднаго разу Язэп прысьніў, быццам разам з братамі вязаў снапы пасярэдзіне поля, і ось яго сноп падняўся і стаў проста, а снапы братоў абкружылі яго і пакланіліся яму.

Язэп расказаў сон братам сваім. Яны надта разгневаліся і сказалі: „ці запраўды ты будзеш царом над намі?“ Другі сон быў яшчэ выдатнейшым, як першы: сонца, месяц і 11 зорак пакланіліся Язэпу. Гэты сон не спадабаўся нават Якаву. Ен трохі пажурыў Язэпа і сказаў: „няўжо-ж я і маці, і браты прыдзем пакланіцца табе да зямлі?“ Варожасць братоў да Язэпа яшчэ больш пасьля таго павялічылася. Яны нават рашылі забіць яго, але старшы з іх, Рувім, сказаў: „крыўі не пралівацце, ляпей кіньце яго ў роў у гэтай пустыні\*“ а руکі не накладайце на яго“ (Рувім меў тайны

\*.) У пустыні наўмыслья калаюць равы ці калодзежы, каб у дажджлівую пару зрабіць запас вады на час сухмені.



Сыны Якава паказываюць бацьку акрыўленую вонратку Язэпа.

замер уночы вызваліць Язэпа). Братья паслухалі. Яны зънялі з Язэпа „рознакаляровую“ вопратку, кінулі яго ў роў, а самі селі есъць хлеб. Якраз у гэты самы час праходзіў недалёка караван мадыямскіх купцоў, якія з таварамі ехалі ў Эгіпэт. Паводле рады Юды, братья вынялі Язэпа з рова і прадалі яго купцом за 30 сярэбранікаў (каля 35 зл.). Рувіма на было ў гэты час з братамі. Калі ён пасъля падышоў да рова і не знайшоў там брата, дык з адчаю парваў на сабе адзенъне і ўсё паўтараў: „хлапца няма, куды я дзенуся?“ Тады ўсе началі думаць, як-бы гэта ўтаіць ад бацькі сваё праступленъне і рапышлі так: закалоць казълянё, крывёю яго вымазаць адзенъне Язэпа і сказаць бацьку, быццам знайшлі яго ў полі. Калі Якаў убачыў адзенъне свайго любімага сына, ён сказаў: „мусіць драпежны зъвер разарваў яго“, і горка заплакаў. Як ні ўсьцешвалі яго ўсе хатнія, Якаў доўга на мог усьцешыцца і ўсё паўтараў: „з сумам сайду да сына майго ў магілу“.

### § 23. Язэп у Эгіпце.

Кунцы, якім быў праданы Язэп, перапрадалі яго Паціфару, начальніку целахраніцеляў Эгіпецкага фараона (цара). Паціфар хутка назначыў яго сваім домаправіцелем. Язэп быў надта прыгожы і прывабны, дзеля гэтага зъянрнуў на сябе ўвагу жонкі Паціфара. Але ён не згадаўся ашукваць разам з ёю мужа. Тады яна набрахала на яго перад мужам сваім, і Язэп быў пасаджаны ў турму, як праступнік.

Але Бог і там не пакінуў Язэпа без свае помачы. За яго членасць і сумленнасць начальнік турмы паставіў яго старшым над вязнямі \*) і кіраўніком работ. У турме ў гэты самы час адбывалі кару за нейкі благі ўчынак два царскія начальнікі, якія мелі пры двары вялікі ўплыў і вагу: галоўны віначэрпі і галоўны хлебадар. Язэп служыў ім. Аднаго разу яны расказалі Язэпу свае сны: віначэрпі — быццам з трох галінаў вінаграднае лазы ён выціскаў у чашу фараона ягады, якія ўжо дасьпелі, і падаваў віно за сталом цару; хлебадар — быццам ён нёс на галаве тры кратчатыя кошыкі з хлебамі; і з верхнягага кошыка, дзе хлебы былі для самога цара, дзёўбалі птушкі. Язэп вытлум-

\*) Арыштантамі.

мачыў сны так, што віначэрпі праз тры дні будзе вернены на сваю пасаду, а хлебадар будзе павешаны і птушкі будуць дзёўбаць яго цела. При гэтым Язэп прасіў віначэрпія ўспомніць аб ім, калі будзе вызвалены з гэтага дому. Той абяцаў. Праз тры дні ўсе збылося так, як прадказаў Язэп, але віначэрпі ў шчасьці забыўся аб Язэпу, і ён сядзеў у турме яшчэ два гады паслья таго.

Адноўчы фараон прысьніў сон, быццам ён стаіць на беразе Нілу. І вось вышлі з гэтае ракі сем кароў клустых, а за імі семь кароў худых. І зъелі худыя каровы клустых кароў, але самі ад гэтага не папаўнелі. Фараон прачхнуўся. Паслья ізноў заснуў, і яму прысьнілася, быццам з аднаго съябла выйшла сем каласоў поўных, паслья таго выйшла сем каласоў худых, засушаных ветрам, і гэныя худыя каласы зъелі сем каласоў поўных. Фараон загадаў паклікаць усіх мудрацоў эгіпецкіх, але ніводзін з іх ня мог вытлумачыць сноў, аб якіх фараон думаў, што яны маюць нейкае асаблівае значэнне. Тут віначэрпі ўспомніў, як у турме малады яўрэй — Язэп — правільна вытлумачыў сны яму самому і хлебадару. Фараон загадаў прывясьці да сабе Язэпа і, калі той прыйшоў, запрапанаваў яму вытлумачыць сны. Язэп адказаў: „гэта не ад мяне; Бог дасьць адказ на добро фараону“. Тады фараон расказаў яму сны свае. Язэп вытлумачыў яму сны гэтаак: сем кароў клустых і сем каласоў поўных азначаюць сем гадоў ураджайных; паслья іх у працягу наступных сямёх гадоў у краі будзе неўраджай і будзе голад. Вытлумачыўши сон, Язэп даў раду выбраць начальніка, які зрабіў-бы запас хлеба і іншых страўных прадуктаў на сем гадоў голаду. Такім начальнікам, другім паслья сябе, фараон паставіў самога Язэпа, пры чым падараваў яму персыцень з свае рукі, вісонную (з тонкага палатна) вонратку і ўзлажыў на шию яго залаты ланцуг. Асэнэфа, дачка жрэца Іліапольскага, вышла замуж за Язэпа і, такім чынам, Язэп быў прыняты ў вышэйшую клясу гаспадарства. Яму было ў той час 30 гадоў ад роду.

## § 24. Першая падарожжа ў Эгіпэт братоў Язэпа.

Усё, што прадказаў Язэп, дакладна споўнілася. Наступілі гады над'звычайнага ўраджаю, ў працягу якіх Язэп зрабіў вялізарны запас хлеба. Паслья надышлі неўраджай-

ныя гады. Але Эгіпту ліха не пагражала. Голад пашырыўся далёка за межамі Эгіпту, і з розных краін пацягнуліся караваны ў Эгіпет за хлебам. Сыны старога Якава таксама прымушаны былі ехаць у Эгіпет. Удому застаўся адзін толькі Вэніямін; Якаў баяўся адпусціць яго, каб з ім ня здарылася ў дарозе якой беды. Прыішлі браты ў Эгіпет, зъявіліся да Язэпа і пакланіліся яму. Так споўніся даўні сон Язэпа. Браты не пазналі Язэпа, ён-жа пазнаў іх, але нічога не сказаў ім аб гэтых. Ён захацеў даведацца ад іх аб бацьку і браце Вэніяміне. Але ня прыдумаў нічога лепшага, як абвясціць іх шпіёнамі. Апраўдаваючыся ад такога абвінавачаньня, яны сказалі: „мы ніколі ня былі шпіёнамі, а прыйшлі сюды купіць хлеба; мы — ўсе дзецы аднаго чалавека, які живе ў зямлі ханаанскай; нас было 12, меншы застаўся з бацькам, а аднаго ня стала“. Далей абвінавачваючы іх у шпіёнстве, Язэп загадаў пасадзіць іх у турму. На трэці дзень, паклікаўшы іх да сябе, ён сказаў ім: „калі вы людзі чесныя, вы пакінече ў заклад аднаго з вас, а самі адвязідё куплены хлеб і прывязіцё сюды меншага брата вашага, іначай і ня прыходзьце да мяне“. Язэп размаўляў з імі цераз тлумача. Браты думалі, што ён ня знае іх мовы і пачалі ў яго прысутнасці перамаўляцца між сабою і дакараць адзін другога: „ось мы, запрауды, пакараны за грэх супроць брата нашага, якога прадалі калісьці купцом“. Бачачы іх каяньне, Язэп выйшаў у другі пакой і заплакаў. Паслья вярнуўся да іх, загадаў звяязаць Сымона і пасадзіць у турму, а рэшту братоў адпусціць, пры чым загадаў утайку пакласці ім у мяшкі грошы, якія яны заплацілі за хлеб.

Вярнуўшыся дамоў, браты расказалі бацьку ўсё, што было з імі ў Эгіпце; сказалі і аб тым, што начальнік Эгіпэцкі патрэбаваў прывязыці да яго Вэніяміна. Вялікае было засмучэньне старога Якава. Ён сказаў: „Язэпа няма, Сымона няма, і Вэніяміна ўзяць хочаце: не пайдзе сын мой з вами“. Таксама яму, як і сынам яго, было надта няпрыемна і сорамна, калі ўбачылі ў кожным мяшку грошы, быццам укралі іх. Цяжкая ўва ўсім гэтым была спакуса для старога Якава, але, як чалавек жывой веры ў Бога, ён усё паклаў на волю Божую.

## § 25. Другая падарожа ў Эгіпэт братоў Язэпа.

Калі запас կупленага хлеба падходаі ў да канца, прыйшлося йзноў ісьці па яго ў Эгіпэт. Якаў доўга не згаджаўся адпусьціць Вэніяміна. Нарэшце, Юда сказаў: „адпусьці хлапца са мною, я за яго адказваю“. Якаў паверыў Юдзе і згадзіўся адпусьціць Вэніяміна. Хочучы задабрыць эгіпэцкага начальніка, Якаў паслаў яму ў гасцінец „плады зямлі свае“ і загадаў вярнуць грошы, якія аказаліся ў мяшкох.

Калі браты зъявіліся да Язэпа, ён выдаў распаряджэнне прыгатовіць для іх абед, быў да ўсіх нязвычайна ласкавы і з асаблівую любоўю прывітаў Вэніяміна. Не запомнілі пры гэтым і Сымона, якога ў той-же час звольнілі з турмы. Засталом Язэп сам вызначыў месца кожнаму з братоў па старшынству. Браты надта былі зъдзілены, скуль ён даведаўся, хто з іх старэйшы за каго. Пасля абеду, Язэп загадаў напоўніць іх мяшкі хлебам, палажыць у іх грошы, якія яны заплацілі за хлеб, апрача таго ў мяшок Вэніяміна палажыць і сярэбраную чашу, каб дасьледаваць, як браты будуть трymацца ў няшчасці.

Не пасьпелі браты ад'ехаць ад гораду, як іх даганіў кіраунічы домам Язэпа і сказаў, што яны ўкралі ў яго гаспадара сярэбраную чашу. Былі агледжаны ўсе мяшкі. Чаша знайшлася ў мяшку Вэніяміна. Ад вялікае роспачы і страху браты парвалі на сабе сваё адзен'не. Калі вярнуліся ў горад, браты кінуліся ўсе ў ногі Язэпу, кажучы: „осё мы ўсе рабы перад табою, чым мы апраўдаемся?“ Язэп адказаў: „хай застанецца ў мене той, у каго знайшлася чаша“. Тады Юда расказаў Язэпу, з якою тугою стары іх бацька адпушкаў Вэніяміна. „Вялікае будзе гора для яго, калі мы ня вернем любімага сына яго. Я заручыўся за яго перад бацькам майм; дазволь мне застасца рабом у цябе замест яго“. Тады Язэп выслаў ўсіх пастароньніх людзей і, заліваючыся слязамі, сказаў братам: „Я — Язэп, брат ваш, якога вы калісьці прадалі. Але ня сумуйце. Бог паслаў мене сюды наперад за вас, каб захаваць жыцьцё вашае. Ідзеце да бацькі і скажэце, каб ішоў сюды да мене, не марудзячы, з усёю сям'ёю сваёю, і ўсёю маёмасцю сваёй“.

Як толькі фараон даведаўся, што прышлі браты Язэпа,

ён з свайго боку запрасіў іх перасяліцца ў Эгіпэт і абяцаў ім лепшую зямлю для жыцьця. Па загаду фараона, Язэп даў братом гасцінцы для бацькі, калясъніцы для перасялення і дарожны запас. Братом сваім таксама даў гасцінцы. Калі зусім адпускаў іх, дык сказаў: „не сварэццеся ў дарозе“.

## Яўрэі ў Эгіпце.

### § 26. Перасяленье Яакава ў Эгіпэт (1825 г. да Хр. Нар).

Не паверыў Якаў, калі сыны яго расказалі аба ўсім, што здарылася з імі ў Эгіпце. Але калі паказалі царскія калясъніцы, тады ад радасці моцна забілася сэрца яго і ён выклікнуў: „яшчэ жыў сын мой Язэп, пайду і пабачу яго, пакуль я не памёр“. Але Якаў не адважыўся на гэтую падарожу без загаду Божага. Па малітве яго, Гасподзь зъявіўся яму ў начным зданьні і сказаў: „ня бойся, йдзі ў Эгіпэт. Там Я ўтвару ад цябе вялікі народ і вывяду цябе назад: Язэп сваёю рукою закрые вочы твае“. Адтрымаўши багаславенне Божага, Якаў пайшоў у дарогу са ўсёю сям'ёю сваёю, ў якой было, апрача жанок, каля 70 чалавек; яны ўзялі з сабою ўсю скаціну сваю і маемасць.

Язэп выехаў спаткаць яго. Жаласьліва было спатканаўне старога Яакава з сваім сынам. Калі прыбылі ў сталіцу фараона, дык Язэп прадставіў яму пяцёх братоў сваіх. Фараон дазволіў ім пасяліцца ў зямлі Гесэм і некаторых з іх паставіў наглядальнікамі над сваёю скацінай. Язэп прадставіў фараону і бацьку свайго. „Колькі маеш гадоў жыцьця твойго?“— запытаўся фараон у Яакава. Ён адказаў: „дзеяніе вандраванья майго 130 гадоў; малыя і нешчасльвія дні жыцьця майго, і не дасяглі да гадоў жыцьця бацькоў маіх“. Выходзячы ад цара, Якаў багаславіў яго. И пасялілася сям'я яўрэйская ў лепшай часці зямлі Эгіпецкай, у зямлі Гесэм, на правым баку ракі Нілу. Язэп дастаўляў хлеб усіму дому Яакава, і ён ня меў ні ў чым ніякай недастачы.

### § 27. Правоцкае багаславенне Яакава дзесяцім.

#### Съмерць Язэпа.

Якаў пражыў у Эгіпце 17 гадоў. Прадчуваючы хуткую съмерць, ён прасіў Язэпа пахаваць яго ў могілках бацькоў

сваіх Абраама і Ісаака, у Махпэле, недалёка ад Хэўрону. Язэп з прысягаю абяцаў. Пасьля гэтага Якаў багаславіў сыноў Язэпавых — Эфрэма і Манасію, якіх усынавіў сабе: „хай будуць мае, як Рувім і Сымон“. Багаслаўляючы, Якаў узлажыў рукі свае так, што правая рука ляжала на галаве Эфрэма, а левая — на галаве Манасіі (крыж-на-крыж). Язэп узяў быў правую руку свайго бацькі, каб пералажыць яе на Манасію, кажучы: „ня так, бацька, ось мой пяршак“! Але Якаў сказаў: „ведаю, сын мой, ведаю, і гэты будзе вялікі, але меншы брат будзе большы за яго“.

Багаславіўшы дзяцей Язэпавых, Якаў паклікаў ўсіх сыноў сваіх і, багаславіўшы іх, прадказаў кожнаму долю яго патомства. При гэтым ён аддаў права пяршынства чацьвёртаму сину свайму Юдзю. Якаў прадказаў Юдзю, што ў яго патомстве будуць свае цары і правадыры да таго часу, пакуль ня прыйдзе Прымірыцель \*). Скончыўшы багаславеніне, Якаў лёг на пасцель сваю і памёр.

Пасьля съмерці Яакава, сыны яго, баючыся, каб Язэп не пачаў месціцца за зло, якое яны некалі зрабілі яму, разышліся прасіць у яго прабачан'ня. Але Язэп сказаў ім: „ня бойцеся, бо я сам баюся Бога. Ось вы маніліся зрабіць мне зло, але Бог абыярнуў гэта ў дабро. Я буду карміць вас і дзяцей вашых“. І запраўды, да саме съмерці свае карміў і супакойваў іх. Калі паміраў Язэп, дык у тэстамэнце сваім прасіў, каб сыны Ізраіля ўзялі з сабою косьці яго, калі Бог вывядзе іх з Эгіпту. Памёр Язэп, маючы 110 гадоў ад роду.

Якаў быў апошнім вялікім прадстаўніком патрыархальнае эпохі. З ім на цэлый стагодзьдзі спынілася ўсялякае беспасярэднае злучэн'не з Богам: ня было болей ні адкравеніня, ні зданьня, ні прароцтва, праз якія выявлялася воля Божая абраниму народу. Адзінаю крыніцу богапазнан'ня заставалася падан'не бацькоў, якога яны бяссумліўна і трымаліся. З усіх каленаў Ізраільскіх калена Левііна адровъ-

\*.) Гэтым прароцтвам Якаў паказаў на час прыходу Збавіцеля сьвету: Ен прыйдзе тады, калі скончацца ў юдэяў, г. ё., патомкаў Юды, уласныя цары і правадыры, ці калі ўлада ад калена Юдзінага перайдзе да чужынца. Так і збылося. Цар Ірад Вялікі, у часе якога зьявіўся І. Хрыстос, быў у яўрэяў першым царом з чужынца.

нівалася асаблівай адданасьцю бацькоўскім паданьням і моцна захоўала веру ў Бога, дзеля чаго і зрабілася з часам прыладаю Промыслу Божага ў справе вызвалення і адраджэння народу.

### § 28. Стан яўрэяў у Эгіпце па съмерці Язэпа.

Па съмерці Язэпа, сям'я Якава нязвычайна размножылася. Утварыўся цэлы народ, які называўся Ізраільскім, ад імя патрыарха Ізраіля, ці Яўрэйскім, ад імя патрыарха Эвэра. Па ліку 12 сыноў Якава, гэты народ падзяляўся на 12 плямёнаў ці каленаў, якія захоўвалі сувязь між сабою. Кожнае калена выбірала себе прадстаўніка ці старэйшыну. У выпадку якіх-небудзь, асабліва важных для ўсяго народу здарэнняў, старэйшыны ўсіх каленаў зьбіраліся для агульнага абгавараванья і вырашэння справы. Жылі яўрэі ў шатрох і займаліся гадоўляй жывёлы, чым эгіпцяне пагарджалі. Яўрэі мелі свае святы, свае звычай; верылі ў Адзінага праўдзівага Бога. Спачатку яўрэі чужаліся эгіпцянаў, але з працягам часу ўвайшлі з імі ў цесныя судносіны, запазычылі шмат паганскіх звычаяў, паддаліся распусцю, пагналіся за карысным набыткам і пачалі нават прыносіць ахвяры свяшчэнным жывёлам эгіпцянаў: быку, кракадзілу, кошцы. За гэта Гасподзь пакараў іх праз тых-жа эгіпцянаў, ад якіх наўчыліся распusty. Фараоны пачалі баяцца, што яўрэі ўвойдуць у зносіны з суседнімі пастухоўскімі народамі Азіі і перамогуць самых эгіпцянаў. Дзеля гэтага яны пачалі жорстка ўціскаць іх. Да іх былі прыстаўлены асобныя начальнікі ці дагледачы з эгіпцянаў, якія пачалі пасылаць яўрэяў на будову новых крэпасцяў, каналаў, храмаў, прычым прымушвалі іх высякаць вялізныя каменьні ў каменяломнях, рабіць цэглу, мясіць гліну і вапну, паднімаць воду з ракі. Працаю яўрэяў было ў гэты час выбудавана ў Эгіпце шмат гарадоў. Ня гледзячы на такі ўціск, яўрэйскі народ усё болей і болей размножваўся. Тады фараон, каб спыніць размнажэнне, выдаў павіальнym бабкам загад марыць усіх хлопчыкаў, якія будуць нараджацца ў яўрэяў. Але бабкі ня споўнілі гэтага загаду, і Бог багаславіў іх за гэта шчасцем хатнім. Нарэшце, фараон загадаў кожнага нованараджанага сына ў яўрэяў кідаць у раку. Яўрэі пакаяліся ў сваіх грахах і зьвярнуліся

да Бога за помачай. Бог прыхіліўся да іх малітваў і паслаў ім збавіцеля Майселя.

### § 29. Многапакутны Іоў.

Хаця праўдзівая вера ў Бога захавалася ў аднаго абранага народу яўрэйскага, аднак і сярод паганцаў сустракаліся час-ад-часу справядлівыя і пабожныя людзі, якія пакланяліся Адзінаму Богу, Стварыцелю і Прамысліцелю сьвету. Адным з такіх быў Іоў, які жыў у зямлі Уц, у паўночнай Арабіі, каля часу Майселя. Жыцьцё яго апісваецца ў кнізе, якая ведама пад імем „Кнігі Іова“.

**Дабрабыт Іова.** Іоў быў надта багаты чалавек; ён меў 3.000 вярблудоў, 500 пар працоўных валоў, 7.000 авечак, 500 асыліцаў і т. п. Ён карыстаўся агульнаю пашанаю за сваю мудрасць, справядлівасць і дабрачыннасць. Калі ён зъяўляўся ў якім-колечы сабраньні, дык усе, нават старыя, паднімаліся ў знак пашаны і змаўкалі і пасыля яго прамовы болей не разважалі. Ён быў бацькаю для бедных і клапаціўся аб удовах, сиротах і вандруніках. Шчасьце панавала і ў сям'і Іова. У яго было 7 сыноў і 3 дачкі. Усе яны дружна і згодна жылі паміж сабою.

**Ліха на Іова.** Дык вось пасыпалася на Іова ўсялякае ліха. Дзъябал стаў перад тронам Божым і абмаўляў праўдніка, што ён пабожны толькі дзякуючы таму, што багаты і мае ўсялякае добро зямное. Каб зъняславіць абмоўцу за яго брахню і яшчэ болей спробай узмацаваць веру Іова, Бог дапусціці дзъябла адняць у Іова ўсё добро яго, апрача здароўя. Вястуны адзін за адным абвясцілі Іову, што разбойнікі напалі на яго статкі валоў і асыліцаў і пагналі іх да сябе; — што агонь Божы ўпаў з неба і спаліў усю дробную скаціну і пастухоў; — што Халдзеі забралі ўсіх яго вярблудоў, а слугаў пазабівалі. Чацьверты вястун прынёс самую жахлівую вестку, што гураган зруйнаваў хату, у якой банкетавалі дзецы Іова, і ўсе яны згінулі. Усё гэта выслушала Іоў, але ў яго ня вырвалася ніводнага слова на раканьня на Бога. У знак засмучанья ён, як таго вымагаў звычай, астрыг сабе галаву і парваў сваё адзеньне. Пасыля таго Іоў упаў на калены, пакланіўся Богу і сказаў: „нагі я радзіўся, нагім і вярнуся ў зямлю. Гасподзь даў, Гасподзь

і ўзяў. Так было дагодна Яму, і хай будзе багаславёна імя Яго".

**Новая ліха звалілася на Іова.** Па дапушчэнью Божаму, дзъябал насладаў на Іова страшную праказу з галавы да ног. Гэта была надта цяжкая і балючая хвароба, да таго і разылівая. Каб зас্তерагчы здаровых ад заражэння, хворых праказаю выдалялі з гораду. Так было і з Іовам, ня гледзячы на агульную пашану да яго. Няпачасны, пакінуты ўсімі, сядзеў Іоў на кучы попелу за горадам і чарапком саскробваў струпы са сваіх ран. Ад іх ішоў такі агідны пах, што ніхто ня мог блізка падыйсьці да яго. Але і ў гэткай нядолі Іоў не пачаў наракаць на Бога.

**Спансус праз жонку і сяброў.** Па намове дзъябла, прыходзіць да Іова жонка яго і радзіць яму сказаць „некає слова да Бога, г. ё., ганіць Бога, і Ён пакарае цябе съмерцай". Але Іоў адказаў ёй: „ты гаворыш, як шалёная. Хіба мы толькі добрае будзем прыматъ ад Бога, а ліхога ня будзем прыматъ"? Таксама не знайшоў Іоў падтрымання і ў самых бліzkіх сяброў сваіх, якія прыйшлі наведацца да яго. Убачыўши Іова, не адважваючыся блізка падыйсьці да яго, яны аж ускрыкнулі ад жаху, парвалі верхняе адзеніне сваё і пасыпалі попелам галовы свае. Сем дзён і сем начаў пра-сядзелі яны насупроць яго і ніхто не сказаў яму нават слова, каб усьцешыць яго. Сэрца Іова напоўнілася найвялікшай тугой, і ён першы перарваў нуднае маўчанье, выклікнуўши: „хай згіне дзень, калі я радзіўся"! Гэта ня быў выкрык роспачы, або стогн маракаванья ці нараканья на Бога. Пакута яго перайшла ўсякую меру. Самыя сябры яго, замест таго, каб усьцепыць, супакоіць яго, пачалі яго асуджваць, быццам ёсьць у яго нейкія цяжкія, патаемныя грахі, за якія Бог яго пакараў і ў якіх ён павінен пакаяцца. Іоў, моцны ў веры і ведаючы сваю бязвіннасць, адкідае абвінавачванье ў няпослуху Богу, дзеля таго, што ён ніколі не забываў свайго Стварыцеля і выразіў нязрушную веру ў прыход Збавіцеля і ўваскрасеніе мёртвых: „я ведаю, Збавіцель мой жывы і Ён у апошні дзень адрадзіць з праху скуро маю гэтую, што вось распадаецца, і я ў целе майм угледжу Бога. Я ўгледжу Яго сам: мае вочы, ня вочы каго іншага, убачаць Яго". У гэты самы час штосьці дзіўнае стала ўтварацца ў прыродзе: пачуўся грукат грому,

зазъяла маланка. Нарэшце, у віхры зъявіўся сам Гасподзь. Ён выказаў Свой гнеў на сяброў Іова за іх няправільнае суджэнье і жаданыне пранікнуць у ня ўсамныя шляхі Ўсемагутнага Бога. Толькі па малітве Іова, Бог выбачыў сябром яго. Пасьля гэтага скончылася спакуса Іова.

**Зварот Іову даўнейшага шчасьця.** За сваю пакору, за сваю безнаракальную адданасць цолі Божай, праведны і многапакутны Іоў быў удастоены асобнай міласці Божай. Ён хутка паздаравеў. Свяякі і знаёмыя, даведаўшыся аб гэтым, прыйшлі прывітаць яго, і кожны прынёс яму гасцінец. Іоў ізноў пачаў працаўцаць і, з помачай Божай, набыў сабе больш таго, што згубіў. Статкі яго памножыліся ўдвая супроць ранейшага: у яго было цяпер 14.000 авечак, 6.000 вярблудоў, 1.000 пар валоў. Ізноў нарадзілася ў яго 7 сыноў і 3 дачкі. І быў Іоў ізноў шчаслівы, і йзноў вярнулася пашана і любоў да яго — ўсіх, хто ведаў яго. Па выздаўленыні ад хваробы, ён пражыў яшчэ 140 гадоў, бачыў сваё патомства да чацвёртага роду і памёр у глыбокай старасці.

Гісторыя многапакутнага Іова паказвае нам, што Гасподзь іншы раз пасылае спакусу і праведнікам, каб узмацаваць іх веру, і ўдвая нагараджае іх пасьля за ўсё, згубленое імі \*).

### III.

## Гісторыя царквы ад Майсея да цара Саула (1516—1100 г. г. да Хр. Нар.).

### § 30. Нараджэнье і ўзгадаванье Майсея. Уцёк яго з Эгіпту.

Дзеля збавенія яўрэйскага народу ад няволі ў Эгіпце Бог даў Майсея.

Майсей паходзіў з калена Левія; быў нязвычайна прыгожым дзіцянём. Згодна з царскім загадам, матка нованараджанага яўрэйскага дзяцёнка павінна была кінуць яго ў

\* ) Мукі Іова зъяўляюцца праобразам крыжавых мукаў І. Хрыста, а яго «паўстанье з мёртвых» праабразуе славнае ўваскрасенне І. Хрыста і Яго перамогу над дзяяблам і съмерцій.

раку. Але, каб выратаваць яго, яна хавала яго ў працягу трох месяцаў. Нарэшце, хаваць далей было немагчыма. Яна распыла аддаць яго на волю Божую: узяла, палажыла яго ў асмолены копык і паставіла ў чарот каля берагу ракі, а сваёй дачцы Марыамі загадала схавацца і наглядаць здалёк за дзяцёнкам. Тымчасам здарылася так, што на гэтае месца прышла купацца дачка Фараонава. Пачуўши плач дзіцянятка, яна паслала прыслужніцу ўзяць яго. Царэўна зълітавалася над ім і загадала ўзяць яго ў палац. У гэту самую мінуту падышла Марыам і сказала: „ци не пакліаць табе мамку“? Калі тая згадзілася, Марыам прывяла да яе сваю матку Іохавэд. Іохавэд начала ўзгадоўваць сваё-жа дзіця. Калі дзяцёнак падрос, Іохавэд прынясла яго да дачкі фараона, якая ўсынавіла яго і дала яму імя „Майсей“, што значыць „узяты з вады“.

Майсей узгадоўваўся ў палацы фараона, як царскі сын, і адтрымаў вышэйшую для таго часу адукацию. Эгіпцяне вывучвалі тады арытметыку, гэомэтрыю, астрономію, мэдыцыну, права, літаратуру, музыку і рысаванье. Трэба думадзь, і Майсей вучыўся усіх гэтых навук. Да 40 гадоў праходыў ён у палацы фараона, карыстаючыся багацьцем і пашанаю. Яму вызначалася вялікая кар'ера. Фараон нават хацеў выдаць за яго сваю дачку, але Майсей адмовіўся ад гэтага гонару. Дзякуючы ўплывам свае маці, Майсей захаваў веру бацькоў сваіх і, хаця жыў у раскошы і багацьці, але не парваў сувязі з сваім народам. Ен шчыра спагадаў пакуце яўрэяў, але ня меў магчымасці хоць-бы што-колечы зрабіць дзеля збавеняня іх ад нясьцерпнага ўціску. Аднаго разу Майсей убачыў, што эгіпцянін страшэнна б'еца яўрэя за тое, што ён, па слабасці здароўя, ня споўніў усяе прызначанае яму працы. Майсей уступіўся за аднапляменніка і ў палкасці забіў страшнага мучыцеля. Гэта бачылі другія эгіпцяне і данясьлі Фараону. Паводле эгіпцянскіх законаў, за забойства чалавека прызначалася кара съмерці. Майсей нельга было заставацца ў Эгіпце і ён выдаліўся ў зямлю Мадыямскую (Сінайскі паўвостраў), дзе жыў родны яўрэям народ, які паходзіў ад Абраама праз Хэттуру. Тутака яму аказалі сяброўскае спатканье ў мадыяmskага съяшчэнніка Іофора, дочкам якога, калі яны пасьвілі скаціну. Майсей зрабіў паслугу. З адною з іх, на імя Сэлфора, Майсей нават

хутка ажаніўся. Ад гэтага шлюбу ў яго былі дзеци. 40 гадоў пражны. Майсей у цесьця свайго, пасучы яго статкі. Здавалася, ён зусім забыўся аб сваім народзе, які таміўся ў цяжкай няволі ў Эгіпцянаў. Але ў запрауднасьці, усімі думкамі сваімі і пачуцьцём Майсей быў з ім, тым болей, што там, у Эгіпце, заставаліся яго матка, брат Аарон і сястра Марыам. Разважаючы аб долі свайго народу, Майсей не адзін раз, у адзіноце ўспамінаў вялікія абыянні, якія даў Бог Абрааму, Ісааку і Якаву — што абранны народ зайде зямлю ханаанскую, дзе будзе свабодным гаспадаром свае долі, і значыць — рана ці позна будзе вызвалены з рабства Эгіпецкага. Сярод такіх разважаньняў, вандруючы са сваімі статкамі па неагляднай пустыні, ці не падрыхтоўваў сябе Майсей да ролі збавіцеля свайго народу? Аднакожа пачаць працу дзеля зьдзейснення гэтых думак, ня маючы простага загаду Божага, Майсей не адважваўся.

### § 31. Прызванье Майсея. Паварот Майсея ў Эгіпет.

Аднаго разу Майсей пасьвіў свой статак недалёчка ад гары Харыву і угледзіў нешта дзіўнае: цярнёвы куст, увесь агорнуты полымем, гарыць і не згарает. Майсей пачаў падходзіць бліжэй, каб разглядзець гэтую зъяву, як раптам пачуўся голас з куста: „Майсей, зьнімі абуцьце тваё; месца, на якім ты стаіш — зямля съятая“. Майсей скінуў сандалы і багавейліва падайшоў да месца зъяўлення Божага\*). Гасподзь сказаў яму: „Я — Бог бацькі твой, Бог Абраама, Ісаака і Якава. Я бачыў пакуту народу майго ў Эгіпце, і йду збавіць яго ад рукі Эгіпцянаў і вывесці яго з гэтага зямлі ў зямлю ханаанскую. Дык ідзі да фараона і выведзі з Эгіпту народ мой“. — Майсей адказаў на гэта Госпаду: „Хто я, каб ісці мне да фараона і вывясці сыноў ізраілевых?“ — Гасподзь сказаў яму: „Я буду з табою; і ось табе знак, што Я паслаў цябе, калі ты выведзеш народ Мой, вы споўніце службу Божую на гэтай гары“. — На пытанье Майсея, як адказаць, калі яўрэі запытаюць імя паслаўшага, Бог сказаў: „Я Істны (Іегова). Так і скажы: Істны паслаў мяне

\*.) Гэтае зданье азначала палажэнне ў Эгіпце абраниага народу яўрэйскага, дзе ён, прасльедуемы і мучымы, напамінаў слабое церне, якое гатова вось-вось струхлец і зьніштожыцца, аднакожа церне-народ не падпала зьнішчэнню.

да вас". Майсей трэці раз адказаў: „а калі не павераць мне і скажуць, не зъявіўся да цябе Гасподзь; дык што сказаць ім?" — „Што гэта ў цябе ў руцэ?" — запытаўся Гасподзь. „Посах", — адказаў Майсей, Гасподзь сказаў: „Кінь яго на зямлю". Калі Майсей кінуў посах, дык той абярнуўся ў зямлю і Майсей пабег ад яе. Але Бог загадаў Майсею ўзяць зямлю за хвост. Калі Майсей зрабіў гэта, дык у руцэ яго быў посах. Таксама Бог даў Майсею і другі знак: калі Майсей палажыў за пазуху руку сваю і пасъля выняў яе, то рука пабялела ад праказы, як сънег. Калі йзноў, па загаду Божаму, Майсей палажыў яе за пазуху, дык рука яго зрабілася здароваю, як раней была. „Калі — сказаў далей Бог — не павераць і гэтым двом знакам, то вазьмі вады з ракі і вылі на зямлю; і вада зробіцца крывёю на зямлі". Майсей чацьвёрты раз пачаў адмаўляцца: „о, Госпадзі, я чалавек не красамоўны, заіклівы". Але Гасподзь адказаў яму: „хто даў чалавеку вусны? Ці ня Я? Ідзі. Я адкрыю вусны твае і навучу цябе, што табе гаварыць". Майсей раптучча адмовіўся (пяты раз): „Госпадзі, пашлі каго іншага, каго можаш паслаць". Тады Гасподзь з гневам сказаў яму: „да цябе выйдзе на спатканье брат твой Аарон. Ты будзеш перадаваць яму слова Мае, а ён будзе гаварыць народу замест цябе. І так, ён будзе тваім вуснамі, а ты будзеш яму замест Бога. Посах гэты вазьмі ў руку тваю; праз яго ты будзеш тварыць цудоўнае". Тады Майсей пакарыўся волі Божай і пайшоў у Эгіпэт, на берагі Нілу, тым балей тамака памёрлі „ўсе, хто шукаў душы яго".

### § 32. Майсей і Аарон перад фараонам.

Калі Майсей ішоў у Эгіпэт, дарогаю сустрэўся з братам сваім Ааронам, які, па наданыню Божаму, выйшаў на спатканье яму. Майсей расказаў яму аб сваім прызваныні. Прыйшоўшы ў Эгіпэт, яны сабралі старшыняў яўрэйскіх, пераказалі ім усе слова Божыя і, ў доказ іх праўдзівасці, зрабілі перад імі цуды. Цераз старшыняў хутка ўвесь народ даведаўся аб надходзіўшым збавеньні і падзякаваў Господу.

Майсей і Аарон прыйшлі да фараона і ў імя Іеговы, Бога Ізраілева, прасілі яго адпусціць народ у пустыню на трэці дні дзеля прынясеньня ахвяры Богу. Фараон груба

сказаў: „хто такі Іегова, каб я паслухаўся Яго? Я ня ведаю Іеговы і не адпушчу Ізраіля. Ідзеце на свае работы“. Пасъля, раззлаваўшыся, ён загадаў прызначыць яўрэям больш працы, каб не зайлаліся пустымі прамовамі. Загад фараона быў выпаўнены: дагледачы перасталі выдаваць яўрэям гатовую салому для вырабу цэглы, і яны павінны былі зьбіраць для сябе на палёх салому (у Эгіпце ў часе жніва сярпом адцінаўць толькі самы колас, а салома застаецца; пасъля ёю карыстаюцца для апалу ці пры абпальванні цэглы). Яўрэям стала яшчэ цяжэй, бо колькасць цэглы, якую штодня павінны былі вырабляць, не паменшылася. Народ пачаў нара-каць на Майсея. Тады Майсей з Ааронам другі раз зъявіўся да фараона і рапчула патрэбаваў адпусціць народ. Каб Фараон пераканаўся, што сам Бог вымагае гэтага, Аарон кінуў перад ім свой посах на зямлю і посах абраўнуўся ў зъмяю. Фараон паклікаў мудрацу эгіпэцкіх і яны сваімі чарамі зрабілі тое самае са сваімі посахамі. Але посах Аарона паглынуў іх посахі. Ня гледаячы на гэты цуд, фараон нават не хацеў і чудзь аб тым, каб адпусціць народ.

### § 33. Казыні Эгіпэцкія.

Пасъля адмовы фараона, Гасподзь пакараў эгіпцянам ў цэлым радам казыняў; іх было дзесяць. Казыні гэтыя пашыраліся толькі на тыя месцы, дзе жылі эгіпцы; зямлі Гэссэм яны не датыкаліся. Кожная казынь пачыналася і канчалася па малітве Майсея. Ось гэтыя казыні: 1) вада ўва ўсім Эгіпце абраўнулася ў кроў; эгіпцы павінны былі як найхутчэй капаць новыя крыніцы, каб не загінуць ад смагі; 2) зъявілася мноства жабаў, якія напоўнілі нават хаты і пасъцелі эгіпцянаў, што было запраўдным ліхам для такога брыдлівага і чыстаплотнага народу, як эгіпцы; 3) паветра напоўнілася машкарой і кузуркамі, якія ня толькі дакучалі, але і выклікалі сваімі ўкусамі немалых муکі як у людзей, так і ў жывёлы; 4) песы мухі — атрутныя кузуркі — хмарамі пачалі насіцца ў паветры і былі праўдзівым пакараннем для ўсіх жывых істотаў; 5) маравая язва зводзіла ўсю хатнюю скаціну эгіпцянаў; 6) людзі і жывёлы пачалі хварэць запаленнем і нарываемі, дзякуючы балячцы, якая стала пасъля кінутага Майсеем попелу; 7) страшная бура з градам спусташыла ўсе палі эгіпцянаў; 8) зъявілася ў ня-

зълчаным множестве саранча, якая зынішчыла ўсю расьліннасьць; увесь край абярнуўся ў бясплодную пустыню; 9) густая цемра ў працягу трох дзён пакрывала ўвесь край, дык людзі не маглі бачыць аднаго і павінен быў спыніцца ўсялякі рух і дзеяльнасьць.

Які толькі пачыналася якая-небудзь казнь, дык фараон даваў Майсею абяцацьне адпусціць яўрэяў, але казнь спынялася і фараон адмаўляўся споўніць свае абяцацьне. Жрэцы, якія яго акружалі, пасьпелі ўпэўніць яго, што ўсе гэнныя бядоты — звычайныя зъявы прыроды, і дзеля гэтага гаспадарства ня можа пазбавіцца той многалікай працоўнай сілы, якую прадстаўлялі сабою яўрэі для Эгіпту. Але чутны быў і разважны галас некаторых вышэйших урадоўцаў фараонавых, якія намаўлялі яго ўступіць вымаганьям Майсея, бо іначай Эгіпет згіне. І Фараон запраўды пачынае схіляцца на карысьць Майсею. Спачатку ён дазволіў ізраільцянам прынясьці ахвяру Богу ў пустыні, але толькі недалёчка ад Эгіпту; пасля згадаўся, каб яны йшлі ў пустыню, пакінуўшы ўдому жонак і дзяцей; нарэшце дазволіў ім узяць з сабою кожнаму сям'ю сваю, але пакінуць усю скаціну, як-бы ў заклад таго, што яны вернуцца з пустыні. Але Майсей адкінуў усе гэтых ўмовы, сказаўшы, што ён патрабуе адпусціць усіх наагул ізраільцянаў са ўсёю іх маємасцю і статкамі, нічога ня кажучы ўжо аб часовасці падарожы. Тады фараон — гэта было пасля дзеяяцца казні — праста ня стаў слухаць Майсея і прагнаў яго ад сябе, сказаўшы, што калі той хоць яшчэ раз стане перад ім, то адтрымае прысуд съмерці.

### § 34. Пасха й выход яўрэяў з Эгіпту. (1496 г. да Хр. Нар.).

Дзеля ўпартасці фараона, Гасподзь, рагышўшы пакаральніцу эгіпцянаў апошнюю казнню, загадаў цераз Майсея ізраільцянам: у 10-ы дзень першага веснавога месяца Нісана (з 12 сакавіка па 10-ае красавіка) аддзяліць з статку для кожнай яўрэйскай сям'і аднагадове ягня, мужчынскага роду, без усялякага цялеснага папсанання, а ў 14-ы дзень увечары закалоць яго, памазаўшы крыўбю вушакі і дзъверы хат сваіх, съпячы на вагні і зъесці з прэнным хлебам і горкімі травамі, ня крышачы касцей яго; есьці ягня трэба

было з пасьпешнасьцю, падпаясаўшыся, з посахамі ў руках, у сандалях, з торбамі за плячым, зусім гатовымі ў дарогу. „Гэта — Пасха Гасподня”, — сказаў Бог Майсею. — „Я пайду ўночы па Эгіпту і паражу ўсянага першана ў зямлі Эгіпецкай ад чалавека да сіаціны. І будзе ў вас кроў знакам на хатах. Даень гэтых сівятыніце ўва ўсе роды вашыя. Сем дзён ешце прэсны хлеб і ў гэтых дні зьніштоже ніслае у хатах вашых”.

Ізраільцыны споўнілі ўсё, як загадаў ім Гасподзь. Народ быў гатовы рушыцца ў дарогу. Уночы на 15 дзень Нісана „Ангел Гасподзень паразіў усіх першакоў эгіпецкіх ад першана фараонавага да першана вязня ў вастрозе, і ўсё першароднае з Эгіпту” (дзесятая казнь). Страшнае было пра-буджэнне эгіпцянаў пасля гэтае прызначанае ночы! Плач падняўся па ўсім Эгіпце. Гэтага ўдару ня вытрымала пыха Фараона. Ён яшчэ ўночы прызваў Майсея ѹ Аарона і з распаччу сказаў ім: „Устаньце, выходзьце з асяродзьдзяя народу майго, вазъмече ўсё, ідзеце, і багаславеце мяне”. Эгіпцяны да таго падганялі яўрэяў, што яны не пасьпелі натынкі хлеба на дарогу, панясылі цеста ў дзежах і ўжо па дарозе напяклі праснакоў. Аходдзячы яўрэі прасілі ў эгіпцянаў золата ѹ серабра, розных рэчаў і адзеніння. Тыя з ахвотаю аддалі ім ўсё, чаго яўрэі прасілі, каб толькі хутчэй выдаліліся. Майсей, успомніўшы тэстамэнт Язепа, узяў з сабою косьці яго.

Калі ўсе было гатова, народ рушыў у дарогу са ўсёю маємасцю сваёю, са ўсімі статкамі сваімі. Ішоў ён пад сцягамі сваіх старшыняў, якія самі адтрымлівалі ўсе распараджэнніні ад галоўнага правадыра і збавіцеля народу — Майсея.

Усіх яўрэяў выйшла з Эгіпту калі 600.000 чалавек, мужчынскага роду, ня лічачы дзяцей.

**Пасха.** На памяць аб збавеніні з рабства эгіпецкага, яўрэі, па загаду Божому, дасюль сівятыніца Пасху, а ў падзяку за захаваныне першакоў яўрэйскіх было пастаноўлена, каб кожны пяршак мужчынскага роду, ад чалавека да сіаціны, быў прысьвячаны ці ахвярованы Богу \*).

\* ) Пасха яўрэйская была праобразам Пасхі Новазаветнай, калі І. Хрыстос, як Ягня чыстае ѹ бязваднае, праліў сваю кроў за грехі людзей і вызваліў іх ад смерці і рабства дзяяблу,

### § 35. Пераход яўрэяў цераз Чырвоное мора.

Майсей, па загаду Божаму, павёў яўрэяў пустыні да Чырвонага мора. Удзень ім дзіўна паказваў дарогу і час адпачынку хмарны стоўп, а ўночы — агнявы, які адначасна і асьвятляў дарогу. Ідуучы за стоўпам, яўреі прыйшлі да Чырвонага мора і тутака раскінуліся лягерам.

Тымчасам эгіпцяны началі шкадаваць, што адпусьцілі яўрэяў — такое мноства дармавых працаўнікоў. Быў выданы загад — безадкладна пусьціца ў пагоню, каб вярнуць іх. Сам фараон стаў на чале войска, якое складалася з 600 калясъніцаў і коњніцы. Спалохаліся яўреі, калі ўбачылі пагоню, але замест таго, каб прасіць у Бога помачы, началі наракаць на Майсея, напшто ён вывяў іх з Эгіпту: „ці няма трунаў у Эгіпце, што ты прывёў нас паміраць у пустыні?“ Майсей падбодраваў іх, кажучы: „ня бойцеся, стойце і ўбачыце збавеніне ад Бога“, а сам у глыбі душы ўзносіў моцную малітву да Бога. Бог прыхіліўся да малітвы Майсея і загадаў яму ўдарыць па вадзе сваім посахам. У той-ж час хмарны стоп стаў паміж яўрэямі і эгіпцянамі і быў для першых съятлом, для другіх — цемрай. Калі Майсей працягнуў на мора свой посах, дык сільны ўсходні ветер пагнаў марскія хвалі: вада расступілася і агалілася сухое дно. І пашлі сыны Ізраіля палярод мора па сухазем'ю; вада стала съянай па адным і па другім баку. Эгіпцяны, чуючы рух у лягеры яўрэйскім і ашуканым цемрай, пагналіся за адходзіўшымі па тым самым дне марскім. Калі яны былі на сярэдзіне мора, а апошнія рады яўрэяў ужо на другім беразе, дык Майсей ізноў працягнуў руку сваю на мора, і вада вярнулася на сваё месца, пакрыўшы ўсе калясъніцы і ўсё войска фараонава. Эгіпцяны згінулі ўсе да аднаго. Пасля гэтага ізраільцы съпяялі Госпаду пабедную і ўдзячную песнью. Гэта быў самы шчаслівы дзень ува ўсёй гісторыі яўрэйскага народу, бо гэты дзень прынёс народу доўгачаканую волю.

### § 36. Вандраванье яўрэяў па пустыні да Сінаю.

Дарога яўрэяў ад Чырвонага мора да гары Сінаю ішла па дзікай, бясплоднай пустыні, — той самай, дзе 40 гадоў пасьвіў статкі свайго цесьця Майсей. Тры дні ішлі яўреі па пустыні і не спатыкалі вады, а запасы, якія былі,

ўсе выйшлі." Нарэшце, дайшлі да крыніцы пад назовам Мэрра. З прагавітасцю кінуліся яўрэі да вады, але яе нельга было піць: такая яна была горкая. Яўрэі началі наракаць на Майселя. Па загаду Божаму, Майсей кінуў дзевара ў ваду і яна адразу зрабілася прыемнаю на смак. Прастаяўшы тутака некаторы час, яўрэі рушыліся далей. Увайшлі ў пустыню Сін. Там адкрыліся новыя перашкоды вандраванья: началі выходзіць запасы хлеба, якія былі ўзяты з Эгіпту. Купіць ня было дзе. Пагражалаў голад. Успомнілі тады яўрэі сваё жыцьцё ў Эгіпце, дзе хлеба і мяса было даволі, і пашкадавалі, што пайшлі гінуць ад голаду ў гэтай дзікай пустыні. Няўдзячны і грубы народ, які вякамі адтрымліваў гатовы хлеб з рук сваіх паноў ці ўладароў, не хацеў ведаць, што свобода дарма не даецца, што яна патрабуе мужства і вытрыманасці, і заўсёды не разлучна са спробаю і бядотамі. Майсей звярнуўся з малітвой аб помачы да Бога. Увечары таго дня ўся мясцовасць каля лягеру пакрылася зграйамі перапёлак, а раніцау наступнага дня — нейкімі белымі крупінкамі. Яўрэі з неўразуменнем пытаўся адзін у аднаго, што гэта такое? Майсей адказаў ім: "гэта — хлеб „маннаю“ \*). Манна ад гэтага часу служыла яўрэям штодзennым хлебам да самага ўвходу ў зямлю абыянную. Манна выпадала кожны дзень, апрача суботы, раніцай. Удзень яе нельга было знайсьці: яна растаплялася ад праменіні сонца. Быў загад зъбіраць манну ў колькасці не балей, як патрэбна на адзін дзень. Напярэдадні суботы манна выпадала ў падвойнай колькасці, каб яўрэі маглі зрабіць запас яе на два дні. Яе можна было малоць, таўчы і варыць. На ўспамін аб гэтым цудоўным хлебе, адна мера манны была з часам уложана ў асобную залатую судзіну, якая захоўвалася ў Каўчэзе Завету (ў Скінії).

З пустыні Сін Майсей павёў яўрэяў далей і прывёў ізноў у бязводную мясцовасць недалёка ад горы Харыну. Зънемагаючы ад смагі, яўрэі началі наракаць на Майселя. Была небясьпека для самага жыцьця яго. Тады Майсей звярнуўся з малітвой да Бога. Па загаду Божаму, Майсей

\* ) Манна лічыцца праобразам тайнства Прычащэння ў Новым Завете.

узяў некаторых з старшыняў, падыйшоў да аднае скалы гары Харыну, ударыў па ёй сваім посахам, і з скалы пачякла вада. Бачачы гэты чуд, народ заспакоіўся.

Але яўрэям прыходзілася змагацца ня толькі з цягатамі дарогі і натуральнымі нястачамі ў пустыні. Была вялікая небясьпека і з боку варожых плямёнаў, насяляўших гэты край. Так, на яўрэйскі лягер напалі амалікіцыны і ўступілі з яўрэямі ў бой. Майсей выслаў супроць амалікіцыну Ісуса Навіна з ваякамі, а сам з Аронам пайшоў на гару і тамака маліўся, падняўши руکі свае да неба. І было заўважана: калі Майсей трymаў свае руکі паднятымі, перамагалі яўрэі, калі апускаў, перамагалі амалікіцыны. Каб даць перамогу яўрэям, Аарон і Ор высунулі камень, на які Майсей абапёрся, а самі, стаўши па бакох яго, падтрымлівалі працягнутыя і скрыжованыя рукі яго. Перамога засталася на старане яўрэяў.

Так дзяўна прамысьляў Бог аб сваім народзе ў пустыні; даваў яму яду і пітво і памагаў у барацьбе з ворагамі. Апрача таго, праз усю падарожку, адзенъне яўрэяў не стэрэла і ногі ня пухлі.

Хутка пасьля перамогі над амалікіцынамі да Майсея прыйшоў цесьць яго Іафор, таксама жонка Майсеева з двумя сынамі. Гэта было радаснае спатканье. Была прынесена ўдзячнае ахвяра Богу і ўладжана частаванье. Трохі пагасціўши, Іафор вярнуўся да сваіх статкаў, а жонка і дзеці Майсея засталіся пры ім.

Між іншым Іафор парадзіў Майсею для развязанья судовых справаў паставіць асобных начальнікаў на кожных 10, 50, 100 і 1000 чалавек (дасюль усе гэныя справы развязваў сам Майсей). Ен так і зрабіў. Увесь народ быў падзелены на часці; кожная меў свайго судзьдзю. Толькі найважнейшыя справы прадстаўляліся на суд самога Майсея, які, такім чынам, меў магчымасць прысьвяціць сябе вышэйшим інтарэсам свайго народу.

### § 37. У гары Сінайской. Дараванье 10 прыказаньяў.

Завет Бога з яўрэйскім народам.

У пачатку трэцяга месяца пасьля выхаду з Эгіпту, прайшоўши больш як 250 вёрст, яўрэі падыйшли да гары

Сінай. Тут Майсей ад імя Божага абвясьціў народу аб гэткім дараваньні прыказаньняў: „калі вы — сказаў Бог — будзеце слухацца мяне, то Я выдзялю вас з усіх народаў і будзеце ў Мяне царствам съяшчэннікаў, съятым народам”. Народ малітваю і постам пачаў рыхтаваць сябе да таго, каб выслухаць волю Божую. І вось — гэта было ў 50-ты дзень па выхадзе з Эгіпту — раптам густы вобалак пакрыў верхавіну гары, зазъяла маланка, пачуўся гром і гук трубы. Народ увесе задрываў. Па загаду Божаму, Майсей з Ааронам вывялі народ з лягеру і паставілі яго бліжэй да гары, азначыўшы граніцу, якую, пад страхам съмерці, забаранілі пераступаць. Майсей з Ааронам узышлі на гару. Яна відочна хісталася і траслася. Трубны гук рабіўся ўсё мацнейшым. Нарэшце, сярод грукату грому і маланкі, пачуўся голас. Гэта Гасподзь вымаўляў народу тыя 10 прыказаньняў, якія павінны быті легчы ў аснову жыцця яўрэйскага народу, якія нават да сёньняшняга дня зъяўляюцца меркаю жыцця і моральнасці ўсякага чалавека. Ось гэтыя прыказаньні:

- 1) Я — Гасподзь Бог твой, хай ня будзе ў цябе іншых багоў, апрача Мяне.
- 2) Не ствары сабе куміра і ўсялякай падобнасці ні таго, што высока на небе і нізка на зямлі, ні таго, што ў вадзе пад зямлёю, — не пакланяйся ім і ня служы ім.
- 3) Ня ўжывай Імя Господа Бога твойго дарэмна.
- 4) Памятай дзень суботні, каб съяткаваць яго; шэсць дзён працуй і споўніш у іх усе справы твае; у дзень-жа сёмы субота Госпаду Богу твойму.
- 5) Паважай бацьку твойго і маці тваю, каб добра табе было і каб доўгальцьце меў на зямлі.
- 6) Не забівай.
- 7) Не чужалож.
- 8) Не крадзі.
- 9) Ня съведчы непраўдзіва на друга твойго.
- 10) Не пажадай жонкі друга твойго, не пажадай дому бліжняга твойго, ні сяла яго, ні рабыні яго, ні вала яго, ні асла яго, ні ўсякай скаціны яго, ні ўсяго, што ёсьць у бліжняга твойго.

Закон, які зъмяшчаецца ў гэтых прыказаньнях, прызначаўся не для аднаго толькі яўрэйскага народу, але для ўсяго чалавецтва. Апрача яўрэяў, тады ня было на зямлі народу, які захаваў-бы праўдзівую веру ў Бога. Панавала ўсюды паганства. Кожны чалавек думаў толькі аб сабе, аб сваім шчасльці і дабрабыце; — адсюль развіліся: самавольства, роскаш, распуста адных, няволя, бяспраёве, уціск другіх. Крадзеж, крывапрысяжнасьць, блудніцтва былі самай звычайнай зъявай жыцьця. Жыцьцё чалавека ставілася нівшта. У сям'і ня было паважаньня дзяцей да бацькоў, і наагул паважаньня правоў і асобы чалавека. — Сярод гэтай ночы ў судносінах людзей паміж сабой Закон Майсея зъявіўся запраўдным променем, які асьвятляў жыцьцё і ўстрымліваў чалавецтва ад поўнай і аканчальнай гібелі.

**Майсей — пасярэднік між Богам і народам. Прароцтва аб Месіі.** Народ яўрэйскі са страхам слухаў Божыя прыказаньні. Ен мімаволі адступіў ад самае гары Сінайскай і стаў недалёка. Калі голас змоўк, дык старшыні народныя началі прасіць Майсея быць пасярэднікам між Богам і народам, каб ім „ня ўмёрці“. Майсей падняўся йзноў на гару. Бог прыняў яго пасярэднікам між Сабою і народам і съцьвярдзіў даўнае Абяданье·аб Вялікім Прароку і Закона-даўцы. Які на ўсе часы будзе Адзінным Пасярэднікам між Богам і людзьмі: „І ўлажу слова Maæ ў вусны Яго і Ен будзе гаварыць ім усё, што Я загадаю Яму. А калі хто не паслушае словаў Maix, якія Прарок той будзе гаварыць Маім Іменем, з таго Я спаганю“. Пасля гэтага Бог вымавіў прароку Майсею законы жыцьця рэлігійнага і грамадзкага, якія той пераказаў старшыням, а тыя народу. Народ сказаў: „усё, што казаў Гасподзь, споўнім і будзем Яму заўсёды паслушнымі“.

**Уваход яўрэяў у завет з Богам.** На другі дзень пасьля дараваньня законаў, Бог пажадаў уступіць з усім яўрэйскім народам у завет, г. ё. дагавор. Бог абяцаў быць яго Богам, а ён прысягнуў спаўняць усе прыказаньні свайго Цара Нябеснага. У знак гэтага завету, Майсей на асобным ахварніку, які быў складзены з 12 каменьняў, па ліку 12 каленаў ізраільскіх, прынёс ахвару Богу, акрапіў народ крывёю ахварных жывёлаў і голасна ўсім яшчэ раз прачытаў книгу, у якую былі ўпісаны законы, дадзеныя Богам на Сінайскай

гары. Народ ізноў пацьвярдзіў сваю гатоўнасць спаўняць Божыя законы і пастанавіў назаўсёды съятаваць гэты дзень — Пяцьдзесятніцу.

Паслья гэтага Майсей узяў Аарона, двух яго сыноў і 70 старшыняў і паказаў ім месца, дзе гаварыў з ім Бог. Яны ўбачылі нешта падобнае да работы з чыстага сапфіру і яснае, як неба.

### § 38. Нарушэнне Завету з Богам — пакланенне яўрэяў залатому цяляці. Аднаўленне Завету.

Нядоўга яўрэі трымаліся сваё прысягі — спаўняць закон Божы.

Па загаду Божаму, Майсей узыўшоў на гару, уступіў у сярэдзіну воблака і там заставаўся 40 дзён і 40 ноц. Гасподзь у гэты час даў Майсею падробны паказаныні адносна будовы скіні, парадку багаслужэньня і ахвяра-прынашэння. А каб народ ляпей захоўваў дадзенныя яму Божыя прыказаныні, Гасподзь даў Майсею дэльце каменныя табліцы (скрыжалі), на якіх перстам Божым напісаны былі 10 прыказаныя. Што-ж рабіў народ у адсутнасці Майсея? Думаючы, што Майсей згінуў, што ня будзе каму вясьці народ далей па пустыні, народ пачаў непакоіцца і, нарэшце, патрэбаваў ад Аарона зрабіць образ Бога, які йшоў-бы перад ім. Аарон паслушаўся. Яўрэі ўзялі ў жонак сваіх залатых завушицы і прынёслы Аарону. Аарон зрабіў з іх літае цялё. Гэта ня было ўласна ідалапаклонства, а толькі народ хацеў багатварыць Іегову ў якім-колечы пачуцьцёвым вобразе, да чаго прызвычайўся ў Эгіпце, дзе быў культ съянічных жывёлаў, як, напрыклад, быка, цяляці, кракадзіла і др. Калі народ убачыў цялё, дык выклікнуў: „ось бог, які вывяў нас з Эгіпту“, пачаў прыносіць яму ахвяры і, згодна з паганскім звычаем, „сеў есьці і піць, а паслья пачаў гуляць“. Пайшла дзікая пацеха.

Пачуўшы шум у лягеры, Майсей паспяшыў саісьці з гары. Калі ён убачыў залатое цялё і п'янную гульню каля яго, ён у страшным абурэнні кінуў ад сябе скрыжалі, якія нёс з гары і яны разబіліся. Паслья ўзяў цялё, спаліў яго на агні, загадаў змaloць яго ў парашок і высипаць у ваду, якую пілі ізраільцы: хай бачаць нікчэмнасць свайго

бога! Але гэтага было мала. Трэба было зынішчыць права-  
дыроў, якія мелі такі распусьлівы ўплыў на народ і высу-  
нуць найболей прыхільных да новага закону людзей, каб  
стаялі на варце запраўданай рэлігіі. Дзеля гэтага Майсей  
выклікнуў: „Хто Гасподзен, ідзі да мяне!“ На яго заклік  
адклікнулася адно толькі калена Левія, найменшае лікам  
у народзе. Майсей загадаў ім прайсьці цераз увесь лягер  
і забіваць бяз літасці ўсіх ідалапаклоннікаў. Сыны Левія  
прайшли па ім і „згінула ў той дзень з народу да 3000 чалавек“.

**Зъяўленыне Майсею славы Божай.** На другі дзень Майсей  
сказаў народу: „вы дапусьцілі вялікі грэх, дзеля гэтага я  
ўзыходу да Бога, ці ня выбачыць Ён ваш грэх?“ 40 дзён  
і 40 ноchaў правёў Майсей на гары, просячы Бога, каб выбачыў  
Ён Свайму народу. „А калі ня выбачыш яму — ма-  
ліўся Майсей, — выкінь мяне з кнігі Твае!“ (г. ё. пазбаў  
вечнага шчасця). Іегова выбачыў народу і Аарону і абяцаў  
ізноў вясці яўрэяў у зямлю абяцаную, хаця і сказаў, што  
ад гэтага часу ня Сам пайдзе перад ім, а пашлець Ангела  
свайго. У знак аднаўленыня нарушенага завету, былі зроблены  
новыя каменные табліцы (скрыжалі) з выразанымі на  
іх 10 прыказанынямі. У награду за яго самаахвярнасць,  
Майсею была паказана слава Божая. Адбітак гэтае славы  
застаўся назасёўды на твары ў Майсея; ад яго пачалі вы-  
ходзіць праменіні сьвятла, дзеля гэтага ніхто ня мог гля-  
дзець на яго і Майсей павінен быў насіць пакрыцьце, якое  
зынімаў толькі тады, калі становіўся перад Богам на малітву.

### § 39. Скінія Майсеева. Заснаваныне старазаветнае іерархіі. Багаслужэныне. Святы.

Дзеля багаслужэныня Майсеем была пабудована скінія,  
або пераносны храм. Увесь матар'ял для будовы скініі быў  
дастаўлены самаахвотнымі прынашэнынямі народу. Скінія  
складалася з дзвёх частак: съвяцілішча і съвятое съвятых.  
Яна была абкружана з усіх бакоў асобным дваром. Съце-  
намі, як вонкавымі, так і ўнутранымі служылі завесы, зробленыя  
з дарагое тканіны, якая бліскала яскравасцю коле-  
раў. Дзе-ня-дзе па тканіне былі вышытыя золатам вобразы  
хэрувімаў. Цьвёрдая часці скініі—стаўпы, брусы, жэрдкі—

былі зроблены з моцнага дзерава „сіттім”, ці сінайскай акацыі. У двары ( $65 \times 32$  арш.), перад завесаю съяцілішча, стаяў аутар ахвярапрынашэння, на якім прыносілі ахвяры і падтрымлівалі незгасаўшы агонь, і за ім мытніца, ў якой съяшчэннікі мылі рукі і ногі перад уваходам у съяцілішча, у часе ахвярапрынашэння і перад пачаткам службы. У съяцілішты ( $13 \times 13 \times 6$  арш.), куды мелі права ўваходзіць толькі съяшчэннікі, стаяў направа (на паўноч) стол з 12 съятыхм хлебамі, налева (на паўдзён) сямісвечнік, які гарэў заўсёды, і проста перад завесаю — аутар надзільны для курэння ладану. Частка скіні за съяцілішчам, якая аддзялялася ад яго завесаю, і куды меў права ўваходзіць толькі першасъяшчэннік (адзін раз у год), называлася съятое съятых ( $6 \times 6 \times 6$  арш.). Тут знаходзілася галоўная съятыня яўрэяў — каўчэг завету. Па форме гэта была простакутная скрыня, якая мела паўтара аршына даўжыні і каля аршына ў вышыню і шырыню. Ён быў зроблены з дзерава „сіттім” і ўвесь абкладзены ўнутры і зонку золатам. Наўзверш каўчэгу ляжала залатая пакрышка, якая называлася ачысьцілішчам. Па бакох яе былі вылеплены два літныя хэрувімы. У кутох былі зроблены невялічкія абручы, куды прасоўваліся жэрдкі, калі трэба было пераносіць каўчэг. У каўчэзе знаходзіліся скрыжалі завету, судзіна з манью і — пазней быў паложаны — посах Аарона.

Калі скінія была пастаўлена, слава Гасподняя, у відзе воблака, напоўніла яе. Воблак заўсёды стаяў над скініяй. Калі ён паднімаўся, ізраільцы рушаліся ў далейшую дарогу.

**Старазаветная іерархія.** Раней службу Божую спаўняў старши ў родзе ці галава сям'і. Цяпер Гасподзь заснаваў асобны съяшчэнны стан, які складаўся з трох ступеняў: першасъяшчэннік, съяшчэннікі і ніжэйшыя служнікі пры скіні. Дзеля служэння пры скіні было прызначана цэлае калена Левія; пасля патомкі яго адтрымалі назоў левітаў. Першасъяшчэннік быў заступнікам перад Богам за народ і галоўным ахойнікам закону. Яму было прысвоена асобнае дарагое адаенне ў часе багаслужэння. На грудзёх ён меў „наперстнік”, які быў упрыгожаны 12 дарагімі каменьнямі, з напісам на іх іменаў 12 каленаў ізраільскіх. Да абавязкаў съяшчэннікаў адносілася: узносіць малітвы

да Бога, прыносіць ахвяры, курыць ладан і вучыць народ Закону Божага. Усе іншыя левіты памагалі съяшчэннікам пры ахвярапрынашэннях, наслід скінню ў часе падарожы, пяялі і гралі на музичных інструментах, калі йшло багаслужэнне. Народ у часе багаслужэння знаходзіўся на двары Скіні.

Першасъяшчэннікам Майсей паставіў брата свайго Аарона; яго чатыры сыны былі прызначаны съяшчэннікамі. Пры высьячэнні Аарона, Майсей памазаў яго съятым алеем. Гасподзь паслаў агонь на першую ахвяру Аарона. Гэты агонь заўсёды падтрымліваўся ў скіні. Два сыны Аарона — Надаў і Авіуд — былі пакараны съмерцяй за тое, што ўжывалі пры ахвярапрынашэнні агонь чужы.

Багаслужэнне старазаветнае царквы складалася з малітваў і ахвярапрынашэнняў. Ахвяры прыносяліся ці для ачышчэння ад грахоў ці ў падзяку за міласці Божыя. У першым выпадку чалавек грэшны прыводзіў цялё, барана ці казла і ўскладаў на яго свае руکі. Съяшчэннік калоў жывёлу, кроў яе ліў навакол ахвярніка, а жывёлу паліў. Гэта была ахвяра гэтак зван. **ўсеспаленія**. Апрача крывавых, былі ахвяры і някрывавыя, калі ў ахвяру прыносялася: мука, ладан, віно, масла і інш. У падзяку Богу і каб выпрасіць яго міласці прыносялася ахвяра **спакою ці забавенія**. Пасьля багаслужэння съяшчэннікі давалі багаславенне народу цераз падыманье рук і прызываюне трывкоць Імя Божага. У дзень **ачышчэння** (ў палове верасьня) ахвярапрынашэнне рабілася цераз першасъяшчэнніка. Прыводзілі двух казлоў. Першасъяшчэннік выбіраў цераз лёсаньне аднаго з іх, калоў яго за грахі ўсяго народу, з крывёю ўваходзіў у съятое съятых і крапіў ёю над ачысцілішчам каўчэга. Пасьля спальвалі казла па-зялгерам. Над другім казлом першасъяшчэннік выспаведваў грахі ўсяго народу і даваў прыказанье выгнаць яго з лягеру ў пустыню.

**Съяты.** Апрача тых съятаў, якія ўжо былі, г. ё: суботы, Пасхі, Пяцьдзесятніцы і дні ачышчэння, Майсей установіў новыя съяты: **новагодзьдзяя**, **новамесяца** (першы дзень кожнага новага месяца), **год суботні** (кожны сёмы год, у якім не абраўлялася зямля, адпускаліся на волю

рабы, пакідаліся на фруктовых дзеравах плады для бедных) і год юбілейны (кожны 50-ы год, у якім уласьнікам зварочваліся маемасьці, якія былі праданы ці заложаны).

## § 40. Грамадзкія і моральныя пастановы Майсеевага законадаўства \*).

Апрача рэлігійных, Майсей, па загаду Божаму, даў яўрэйскому народу шмат законаў грамадзкіх, каб зрабіць парадак і арганізацію народ у адну вялікую сям'ю, каб кожны член гэтага сям'і ведаў свае праваў і абавязкі і праз тое саме спрыяў агульнаму дабру і шчасльцю. Дзякуючы таму, што Сам Бог быў найвышэйшым Царом і Судзьдзю Свайго народу, грамадзкі закон Майсея ўстанаўляў такую справядлівасьць, якой ня ведалі іншыя народы. У той час, як усюды паганская народы дзяліліся на касты, з якіх адна бязьлітасна гняла другую, дык, па закону Майсея, усе ўсходніяя былі аднолькава падпарадкованы Іегове і дзеля гэтага усе былі роўныя між сабою. Роўнасьць усіх перад законам складае аснаўную рыску гаспадарственнага жыцця ўсхода.

З боку энанамічнага роўнасьць перад законам выражалася ў тым, што кожны правамоцны сябра грамадзянства адтрымліваў пэўныя зямельныя надзел, у залежнасці ад колькасці і працаздольнасці членаў сям'і і сам абраўляў сваю гаспадарку. Ніхто ня быў пакрыўджаны. Кожнаму быў забясьпечаны кавалак хлеба, толькі працуяй. Дзякуючы гэтаму, у ўсходніяяя былі тае процілежнасці багацця і беднасці, раскоши і ўбогасці, з якім мы спатыкаемся ў другіх гаспадарствах таго й пазнейшага часу. На той выпадак, што гэты парадак жыцця нарушаваўся, Майсей, як ведама, устанавіў сьвяты — суботні й юбілейны год, у працягу якіх, напр., праданыя ці ўзятые за даўгі надзелы ці другая якая падобная маемасьць зварочвалася дарэмна да першага ўладара, дараваліся даўгі, бедаком пазвалялася зьбіраць калосьце на палёх багатых і інш.

З боку грамадзкіх судносінай закон Майсея даваў усім праваздольным грамадзянам аднолькавыя права, нават і чужынцам: „закон адзін і адны права хай будуць для вас і для чужынца, які жыве ў вас“ — казаў законадаўца. Дзеля гэтага ў ўсходніяяя былі таго, што бачым у другіх тагочасных народаў, у каторых, напр., рабы лічыліся як-бы рэчай ці прадметам якім, а не асобаю, — прадметам, які гаспадар мог прадаць, выменяць, забіць і г. д. Таксама закон Майсея падняў і палажэнне жанчыны, якая адтрымала ў грамадзянстве амаль ня ўсе тыя самыя праваў, што й мужчына.

Дзе ўстанаўлялася роўнасьць правоў, там — разумееца — была й роўнасьць абавязкаў. Закон Майсея ня ведаў таго парадку, які трymаўся ў іншых паганских народаў, дзе пануючыя клясы былі вольнымі ад усялікіх гаспадарственных павіннасцяў, а бяспраўныя насылі на сабе ўесь цяжар гаспадарственнага жыцця. Аснаўную гаспадарственную павіннасць — вайсковую — адбываў, паводле закону Майсея, кожны мужчына пэўнага веку, без розніцы палажэння ў грамадзянстве; — таксама адбывалася й падатковая

\*) Пры выкладаныні лекцыяў малодшым вучням гэны § можа быць выкінуты.

павіннасць, ад якое ня быў вольны ніводзін грамадзянін. Трэба заўважыць, што падаткі йшлі пераважна на рэлігійныя патрэбы (утрыманье скіні, левітаў і г. д.).

З боку мірауніцтва яўрэйскім народам—найвышэйшая ўлада належала да Самога Іеговы. Які кіраваў народам праз дадзеныя яму законы і цераз асобна абраных ім прадстаўнікоў (Майсей, Ісус Навін, судзьдзі, цары). Калі яўрэі былі яшчэ ў Эгіпце і пазней, у часе вандраванья ў пустыні, дык у іх была „рада старшыняў“ (70), якім даручана было нясьці „цяжар кіраванья народам“. Для разгледжанья судовых справаў Майсеем, па радзе цесьця Іафора, былі ўстаноўлены „судзьдзі“ народныя, т. зв. 1000, 100, 50 і 10 — начальнікі. У выпадках асабліва важных старшыні і начальнікі збираліся на агульнанародны сход („усё грамадзянства“), які й вырашаў пытаныні аб вайне, форме кірауніцтва і др.

Апрача дзесятаслоўя, у законах Майсея зъмяшчаецца цэлы рад моральных пастаноў, якія мелі значэнне не для аднаго толькі яўрэйскага народу, але цераз яго і наагул для ўсяго чалавечтва. У той час, як паганцы ня ведалі ў жыцці іншага правіла, як толькі „жыві для сябе, хоць-бы з крыўдай для бліжняга твайго“, закон Майсея першым правілам моралі выставіў такое: „любі бліжняга твайго, як самога сябе“. Гэтымі і іншымі моральнімі законамі Майсей меў на ўвазе падняць у народзе пашану наагул да асобы чалавека, не выключаючы і рабоў, а таксама да святасці брачнага сужыцця, якое такчаста нарушалася ў паганцаў, да права на ўласнасць і інш. Такія звычайні ў паганцаў грахі, як забойства чалавека, блуд, непаважанье бацькоў, караліся па закону Майсея съмерці.

## § 41. Асуджэнне яўрэяў на 40-гадовае вандраванье.

Калі Сінаю яўрэі прастаялі адзін год і два месяцы. Адтрымаўшы поўную царкоўную і грамадзкую арганізацыю, яны рушыліся ў далейшую дарогу. Да зямлі Ханаанскае было вёрст 300 напрасьцень. Яўрэі маглі пацяшашца надзеяй хуткага дасягнення абязданай зямлі, цякучай малаком і мёдам. Перад выхадам было зроблена зылічэнне народу. Усе калены, за выключэннем калена Левія, далі агульны лік 603.550 чал. мужчынскага роду ад 20 гадоў і вышэй; у калене Левія было 22.000 душ мужчынскага роду ад аднаго месяца і вышэй. Жанчыны і дзеці засталіся бяз зылічэння.

Калі яўрэі падходзілі да граніцы Ханаану, дык старшыні прасілі Майсея, выслаць наперад аглядальнікаў, якія-б „аглядзелі зямлю і прынясьлі аб ёй вестку“. Майсей згадзіўся. Было абрана 12 чалавек, па адным з кожнага калена. У ліку абраных былі І. Навін і Халеў. 40 дзён аглядальнікі хадзілі па зямлі Ханаанской і вярнуліся з рознымі пладамі, узятымі з яе і, між іншым, з такою агромністай вінаград-

наю галінаю, што яе нясьлі на жэрдцы ўдвох. Але, выхвальючы пладародзьдзе зямлі, аглядальнікі не захавалі перашкодаў, якіх ня ўнікнуць, калі пайдуць займаць зямлю: „народ, які тамака жывець — казалі яны — надта дужы і гарады мае вялікія і моцна выбудаваныя; дык і племя волатаў бачылі мы там; перад імі мы ня болей, як саранча“. Народ, чуючы гэта, надта спалохаўся. Замест таго, каб — паклаўшыся на волю Божую — съмелася й адважна йсьці ўперад, да чаго заклікалі яго Ісус Навін і Халеў, яўрэі маладушна кінуліся шукаць выхаду з палажэння; адны трэбавалі абраць новага правадыра, другія запрапанавалі вярнуцца у Эгіпэт, іншыя крычалі, каб пабіць каменьнем Майсея, Аарона, І. Навіна і Халева. Тады слава Божая ў відзе воблака зъявілася ў скіні, і Майсе́й адчуў адтуль голас Бога: „дакуль гэты народ будзе ня верыць Мне пры ўсіх знаках, якія Я яму зрабіў! Скажы ім ад імя Майго: вы ня ўвойдзеце ў зямлю, на якой Я абыцаў пасяліць вас, апрача Халева і Ісуса Навіна. Заўтра-ж варочайцеся ў пустыні Мёртвага мора. Дзяцей вашых, аб якіх вы гаварылі, што яны застануцца ў здабытак ворагам, Я ўвяду туды, а вашыя трупы лягуть у гэтай пустыні. Па ліку 40 дзён, у працягу якіх вы аглядалі зямлю, 40 гадоў будзеце нясьці кару за віну сваю і пазнаеце, што значыць быць пакінутымі Мною“. Даесяць аглядальнікаў — галоўных вінавайцаў — былі ў той самы час пакараны съмерцяй.

Ня гледзячы на прызначэнне Божае аб пакараньні, яўрэі раптылі ўсёж-такі безадкладна йсьці ў зямлю Ханаанскую. Дарма Майсе́й прасіў іх ня йсьці проці волі Божай. Яны кінуліся ў горы, на граніцы з Палестынай, але за сваю шаленую спробу былі страшнна пакараны: ханааны разబілі іх і прагналі ад сваіх межаў. І мімаволі пайшлі яўрэі йзноў вандраваць у пустынях Арабіі.

### § 42. Цудоўны посах Аарона.

У Майсея і Аарона сярод яўрэйскага народу было шмат зайздросцьнікаў, якія зайздросцьцілі іхняму высокаму паларажэнню. Гасподзь пакараў гэтих людзей, калі яны адкрыта выказалі сваё абурэнне. Але каб у будучыні ня было ніякага сумліву адносна боскага абрацьнія ці прызначэння Аарона, Бог загадаў: узяць у кожнага з 12 начальнікаў

кален па посаху, і імя кожнага напісаць на посаху яго, а імя Аарона напісаць на посаху прадстаўніка калена Левія, далей — палажыць іх у скіні перад каўчэгам завету: „каго я выбишу — сказаў Гасподзь — посах таго зацьвіцець“. Майсей зрабіў так. На другі дзень Майсей, на вачох усяго народу, ўвайшоў у скінію і вынес посахі. Аказалася, што посах Аарона зацьвіў, пусьціў пупышкі, даў кветкі і съпелі на ім міндальныя гарэхі. Па загаду Божаму, посах гэты быў паложаны ў каўчэг завету.

### § 43. Вандраванье яўрэяў у пустыні.

38 гадоў вандравалі яўрэі ў пустыні каля Чырвонага мора. Гэтае вандраванье было поўнае ўсялякіх стратаў і нястачы. Дарога йшла па пустынных цясьнінах і далінах, што надта ўтруджала народ, які пасоўваўся з вялізарным абозам і статкамі. Цягаты дарогі былі вынятковыя. Улетку іх паліла нястрывалая съпякота, узімку часта іх лягер засыпала сънегам. Часта выяўляўся брак яды і здаровай вады. Не заўсёды яны маглі йсьці прастаю дарогаю: у гэтым ім перашкаджалі суседнія народы, якія, баючыся навалы на іх граніцу, выступалі з войскам проціў новых прышэльцаў.

Як і да Сінаю, народ і цяпер няраз выказваў незадаволеніе проці Майсея за тыя ці іншыя нявыгоды дарогі, напр., на брак мяса, рыбы, гуркоў, цыбулі, часныку і інш. чым у дастатку карыстаўся раней у Эгіпце. Гэта ўсё Майсей адчуваў надта балюча. Як і раней, ён заўсёды ў такіх выпадках зварочваўся з малітвой да Бога, просічы Яго выбачыць перакарлівы і непаслушны народ і паслаць яму ўсё патрэбнае.

Прайшлі дзесяткі гадоў вандраванья па пустыні Сінайской. Пакаленіне, якое Майсей вывяў з Эгіпту, паступова вымірала. Яно не заслугоўвала свабоды, дадзенай Майсеем і павінна было ўступіць сваё месца новаму пакаленіню, загартованаму ў трудох і нястачах пустыні, прайшоўшаму цяжкі шлях узгадоўванья ад беглага раба да арганізованага народу. Толькі такое пакаленіне магло адважна стрэнуть шматлікіх ворагаў і ачысьціць ад іх абыцаную зямлю. І гэтае новае пакаленіне к канцу 38-х гадоўага вандраванья Майсей прывёў, нарэшце, да граніцаў Ханаану.

## § 44. Прызначэнъне Божае адносна Майселя і Аарона.

Калі яўрэі былі ў Кадэсе, дык адбыўся прысуд Божы, на моцы якога нават самыя Майсей і Аарон пазбаўлены былі шчасльца ўвайсьці ў зямлю абяцаную, як і тое пакаленъне, якое яны вывялі з Эгіпту. Здарылася гэта так. Аднаго разу народ стаў наракаць на Майселя з прычыны недахвату вады. Калі Майсей з Ааронам звярнуўся да Бога з малітваю аб дараўаныні вады, дык Гасподзь загадаў ім „сказаць чутна для ўсіх скале і яна дасьць з сябе ваду“. Загад Божы быў ясны. Майсей і Аарон павінны былі так і рабіць. Але яны згубілі пэўнасць у магчымасці цуду. Падходзячы да скалы і ўдараючы па ёй два разы, Майсей сказаў: „паслушайце, непакорныя, ці нам з гэтае скалы дастаць для вас ваду?“ Хаця вада зараз і пацякла з каменя, але зроблена было гэта з недаверай, з пачуцьцём раздразьненъня й роспачы, і за гэта якраз Гасподзь і асудзіў Майселя з Ааронам. Новае пакаленъне павінны былі вясьці ў зямлю абяцаную і новыя правадыры.

## § 45. Съмерць Аарона. Мядзяны зъмей.

Ледзь народ рушыў ад Кадэсу ў далейшую дарогу, як сталася сумнае здарэнъне: на аднай з верхавінаў Ор памёр, на ваччу ўсяго народу, вялікі першасьцяпчэннік ізраільскага народу Аарон, на 123-м годзе жыцця. Страту гэтую асабліва цяжка адчуў Майсей, для якога яна служыла смутнай прад'знакай хуткага зъдаецьненъня суда Божага і над ім самym. Наступнікам Аарона быў сын яго Элеазар, якому Майсей перадаў багаслужэбнае адзенъне Аарона.

Ад гары Ор ізраільцяне пашлі ў абход зямлі Эдаміцянаў, якія не далі згоды праpusыці іх праз свае ўладаньні. Абход гэты быў трудны і яўрэі зноў пачалі наракаць: „навошта вывялі нас з Эгіпту, каб цяпер паміраць нам у пустыні? Тутака няма ні хлеба, ні вады, а гэтая благая яда нам абрыйдла“. У пакаранынне за гэта Гасподзь паслаў на іх ядавітых вужакаў, ад укусу якіх памёrlа шмат яўрэяў. Яны хутка зразумелі свой грэх і прасілі Майселя памаліцца за іх Богу. Гасподзь загадаў Майсею зрабіць медзянага зъмeya і павесіць яго на дзяраве, і сказаў: „хто, будучы ўкушаны, гляне на яго, той застанецца жывы“. Майсей



Медиа  
Санкт-Петербург

споўніў волю Божую і, ўзапраўднасьці, усе, хто з вераю і малітваю паглядаў на мядзянага зъмея, засталіся жывымі\*).

## § 46. Заваяванье ўсходня-Іарданскай краіны.

### Прапоцтва Валаама.

Яўрэі ўсё бліжэй і бліжэй падсоўваліся да ўсходніх межаў зямлі абыцанае. Перашкоды з боку суседніх народаў рабіліся ўсё значнейшымі. Калі ізраільцы былі ўжо недалёка ад ракі Іардану, за якой пачыналася зямля абыцаная, дык проці іх выступілі з войскам спачатку цар амарэяў, пасьля цар васанскі. Яўрэі разьбілі іх, занялі іх гарады, зьнішчылі іх жыхароў і забралі іх маємасць. Пасьля гэтага сталі лягерам на беразе Іардану проці гораду Ерыхону. Занятую зямлю Майсей аддаў у валаданье тром каленам ізраільскім: Рувімаваму, Гадаваму і палавіне калена Манасінага з тэю ўмоваю, што аканчальна яны асядуць на сваіх удзелах не раней, як будзе заваявана ўся зямля абыцаная, у чым павінны памагаць іншым каленам.

Удача ізраільцинаў выклікала вялікае незадаваленне ѹ абурэнье моавіцянаў, патомкаў Лота, якія жылі на паўдзён ад занятых земель. Цар іх Валак рагшыў даць адпор прышламу народу. З гэтаю мэтаю, у звязку з старшынямі суседняга мадыяніцкага народу, ён звярнуўся да найвыдатнейшага ў той час на ўсходзе чараўніка ці паганскаага прарока Валаама, які жыў на рацэ Эўфраце, у Месапатаміі (батькаўшчыца Абраама), просьчы яго прыйсьці і праклясьці Ізраіля, і гэтым узынемагчы яго супроць аружжа Валака. За гэта ён абыцаў Валааму багатыя гасціны. Валаам запытаўся ў Господа, і Гасподзь сказаў яму: „народ гэты багаславёны; ідзі да Валака, ды рабі толькі тое, што Я буду казаць табе“. Валаам на асыліцы рушыў у дарогу. Дарога асыліца некалькі разоў супынялася, зварочвала ў бок, і нарэшце лягла пад Валаамам. Той пачаў біць яе. Раптам асыліца чалавечым голасам загаварыла: „што я табе зрабіла, што ты б'еш мяне?“ Валаам надта зьдзівіўся. Вочы яго адкрыліся і ён убачыў, што на дарозе стаіць з голым мечам ангел і загароджвае яму дарогу. Ангел і кажа яму

\*) Так і нас, хрысьціян, збаўляе цяпер вера ў Распіятага на крыжу І. Хрыста, прайобразам чаго і служыць мядзяны зъмей у пустыні.

ад імя Госпада: „шлях твой няправы перада Мною; йдзі з людзьмі гэтымі, але толькі тое кажы, што Я буду гаварыць табе”. Валак з радасцяй сустрэў Валаама. Ен патрэбаваў, каб на гары, з якой было відаць лягер ізраільцаў, выбудавалі сем ахвярнікаў і прывялі цялят і аслоў. Закурыліся ахвяры, пралілася ахвярная кроў. Але Валаам усё яшчэ вагаўся, ці праклінаць Ізраіля: з аднаго боку яго спакушалі багатныя гасціны, з другога — баяўся не паслухаць волі Божай. Тры разы Валаам запытваў Бога на трох абраных месцах, і тры разы, па наданьню Божаму, вымаўляў, замест пракляцця, багаславенъне Божае ізраільскаму народу: „як пракляну я Ізраіля? Бог не праклінае яго. Як прыгожы шатры твае, Якаў, і жылішчы твае, Ізраіль! Багаслаўляючи цябе багаславёны і праклінаючи цябе пракляты“. А пасля, натхнёны Богам, вымавіў наступнае прадказанье аб зьяўленыні ў ізраільскім народзе вялікага Патомка — Збавіцеля сьвету: „бачу Яго, але цяперака яшчэ няма; бачу, але ня блізка. Усходзіць зорка ад Якава і паўстане посах ад Ізраіля, крышыць князёў Моава і руйнует ўсіх сыноў Сіфавых“.

Валаам сабраўся йсьці дамоў. Але яму шкада было страціць багатныя гасціны, і ён даў Валаку згубную для ізраільцаў раду — усяляк спакушаць іх да ідалапаклонства і распusty. Моавіцяне зрабілі паводле рады Валаамавай. Ізраільцы аддаліся страшнай распусціце. У пакаранье за гэта, Гасподзь загадаў зьнішчыць съмерцяй усіх саграпшыщых распусцінікаў, якіх загінула 24.000 чал. Пры гэтым пакараныні згінуў і сам Валаам.

Калі пасля гэтага быў зроблены новы перапіс народу, які быў патрэбны дзеля правільнасьці будучага падзелу зямлі, дык аказалася, што ўсяго было 601,730 чал. мужчынскага роду, здольных да войска. Гэта было ўжо новае пакаленъне, якое радзілася ў пустыні. З старога пакаленъня, апрача Майсея, жывымі засталіся толькі Ісус Навін і Халеў — у нагароду за сваю вернасць завету Божаму. Яўрэі ўступалі цяпер у зямлю абыянью. Іх муکі й нядоля падходзілі да канца. Майсей з гэтае прычыны ўстановіў свята „кушчаў“ (шатроў) на ўспамін 40-гадовага вандраванья ў пустыні.

## § 47. Апошнія распараджэнныі Майселя і багаславенъне ім народу. Съмерць Майселя.

Перад канцом 40-гадавога вандраванъня ў пустыні, памятаючы прызначэнъне Божае, што ня ўвойдзе ён у зямлю абяцаную, Майсей пачаў рыхтавацца да съмерці, хаця арганізм яго быў яшчэ моцны, ня гледзячы на яго немалы ўжо век (120 г.). Па наказанъню Божаму, Майсей паставіў замест сябе правадыром народу Ісуса Навіна і абвясціў апошнія свае распараджэнъныі народу, іменна: калі ізраільцыны ўвойдуць у зямлю ханаанскую, яны павінны будуць выгнаць усіх яе жыхароў, зынішчыць ідалапаклонства, разьдзяліць усю зямлю між каленамі ізраільскімі і адмовіцца ад усялякіх зносін з ханаанеянамі. Просячы народ спаўняць Божыя прыказанъні і абяцаючы за гэта ўсялякае добро зямное і панаванъне над шмат якімі народамі, Майсей прадказаў страшныя бядоты, калі народ забудзе Бога і Яго съвятых запаведзі. Нарэшце, Майсей даў сваё багаславенъне ўсім каленам ізраільскім і перадаў съвяшчэннікам, дзеля захаванъня ў каўчэзе завету, напісаныя ім кнігі Закону.

Перад самай съмерцій, Бог загадаў Майсею ўзысьці на гару Нэво і адтуль паказаў яму ўсю зямлю абяцаную да самага мора (Міжземнага): „ось зямля—сказаў яму Бог—аб якой Я кляўся Абрааму, Ісааку і Якаву, і Я даў табе ўбачыць яе вачыма тваімі, але ты ня ўвойдзеш у гэтую зямлю”. І памёр там Майсей, аплакваны ўсім народам у працягу 30-х дзён. Бог схаваў месца пахаванъня яго, каб яўрэі, меўшыя такі нахіл да многабоства, не маглі ўбагавіць яго.

## § 48. Пятакніжжа Майсеева.

Да Майселя паданыні аб стварэнъні съвету й чалавека, аб шчаслівым жыцьці яго ў раі й грэхападзенъні, аб патопе, патрыархах, аб захаванъні праўдзівага богапазнанъня і г. д. перадаваліся вусна ад дзядоў патомкам. Майсей першы, па натхненню ад Духа Святога, выклай іх на пісьме. Дзеля гэтага ён ёсьць першы съвяшчэнны і боганатхненны пісьменънік. Ён напісаў наступныя пяць кнігаў, якія складаюць разам „Пятакніжжа або Закон Майселя”:

1) *Книга Быцьця*, ў якой апісваецца лёс съвету й чалавека ад стварэнъня съвету да съмерці Якава й Язэпа ў Эгіпце; яна

ахоплівае пэрыяд часу ў 3800 гадоў; 2) **Кніга Выходу**, у якой выкладаецца гісторыя жыцьця яўрэяў у Эгіпце, выхад з яго, адтрыманье Сінайскага законадаўства і пабудаванье скіні; 3) **Кніга Левіт**, у якой апісваецца багаслужэнье й абрадавыя законы, якія датычаць службы левітаў; 4) **Кніга Ліку**, у якой зъмяшчаюцца два сьпісы яўрэяў і гісторыя вандраванья іх ад Сінаю да зямлі ханаанскае і 5) **Кніга Другазаконъня**, дзе паўторваюцца законы, якія былі даны Майсеем, і апісваецца съмерць Майсея.

### § 49. Зямля абяцаная.

Ведамы пад імем Палестыны \*) — край, які Бог прызначыў яўрэйскаму народу ў валаданье, ляжыць у Азіі ўздоўж усходняга берагу Міжземнага мора, ад Ліванскіх гораў на паўноч, да Арабійскае пустыні на паўдзён, і прадстаўляе плошчу ў 110 кв. вёрст. У ёй высокія горы (Эрмон, Фавор, Гарызім, Сіон, Элеонская) — некаторыя з сънегавымі верхавінамі — чаргуюцца з плоскімі ўзвышшамі і глыбокімі далінамі, якія часам ляжаць ніжэй марскога роўня (Ларданская). Клімат здаровы і спрыяе высокаму росту і фізичнай сіле насялення.

У сучасны момэнт Палестына зъяўляецца даволі пустынным і бясплодным краем. Гэта залежыць ад адсутнасці працавітага насялення, якое падтрымлівала-б культуру краю і змагалася з такімі, напр., зъявамі, як брак абвадненія, засыпанье пяскамі выдмаў берагавое, вельмі ўраджайнае, паласы і т. д.

У часе Майсея гэта быў край, узапраўданасці цяучы „малаком і мёдам“. Усё дыхала дастаткам і раскошай і шчодра вынаграджала працу. Асабліва ўраджайны былі даліны, абароненныя горамі ад надта лютага ўсходняга ветру „кадім“, які высушваў усю расыліннасць. У некаторых мясцох зъбіралі па два жнівы ў год. Па нахілу гораў усюды былі пышныя сады і вінаграднікі, і самыя горы, якія цяпер зъдзіўляюць сваёю пусткаю, былі пакрыты прыгожымі лясамі. Як апісвае Майсей, „гэта была зямля добрая, дзе пшаніца, ячмень, вінаградная лаза, смакоўніцы, грана-

\*) Ад імя аднаго з народаў — філісцімлянаў, — які займаў гэтую зямлю ў век пасъля патрыархаў.

тавыя дзеравы, аліўкавае дзерава і мёд, — зямля, ў якой народ будзе есьці хлеб і ні ў чым ня будзе мець недахвату". Было таксама і шмат прыгожых месцаў для пасасу скандыны. На паўдаён, дзе мясцовасць мае зусім пустыны характар, сустракаюцца прыгожыя оазы з дужа багатаю расыліннасцю.

Калі яўрэі асяліліся ў Палестыне, дык географічнае палажэнне яе было як мага карысным для іх. Палестына знаходзілася ў асяроддзі ўсяго гістарычнага съвету, недалёка ад мора, па якім ішлі руховыя гандлёвыя й культурныя зносіны; з ходам часу яўрэі самі маглі прыняць у іх учасцце і прысвойць сабе ўсю сучасную культуру. З свайго боку, маладая яўрэйская нацыя магла ўнісьці ў жыцьцё паганскага съвету начаткі праўдзівага богапазнання. Карыснейшага за гэтае палажэнне для народа, якому Бог прызначыў быць „святым дзеля адкровенення народаў”, ня мог даць ніводзін край у съвеце. Але ў гэтым зъмяшчалася і небяспека для праўдзівае рэлігіі: ўваходзячы ў бліжэйшыя супадносіны з паганскімі народамі, яўрэі лёгка маглі паддацца распусціваму ўплыву шмат якіх паганскіх культав і пакінуць Бога Абраама, Ісаака й Яакава, што ўзапраўднасці мы няраз і бачым у далейшай гісторыі яўрэйскага народау.

## § 50. Ісус Навін. Пераход яўрэяў праз Іардан (1456 г. да Хр. Нар.).

Па съмерці Майсея, Бог сказаў І. Навіну: „Майсей, раб Мой, памёр; дык устань і перайді праз Іардан ты і ўвесь народ — у зямлю, якую Я дам ім, сынам ізраілевым“. Пакуль народ рыхтаваўся пакінуць апошні свой лягер у Сіттіме — у гары, на якой памёр Майсей, І. Навін паслаў двух аглядальнікаў аглядзець бліжэйшы горад — крэпасць Ерыхон (12 вёрст за Іарданам). Аглядальнікі, вярнуўшыся, сказалі: „Гасподзь аддаў усю зямлю ў нашыя рукі, і ўсе жыхары зямлі ў страху ад нас“. Тады І. Навін перайшоў з Сіттіму на бераг Іардану. Гэта была пара веснавога разводдзя ракі (красавік), калі пераход праз яе асабліва цяжкі. Але Ісусу Навіну было адкрыта Богам: „як толькі ногі съяшчэннікаў, якія нясуць каўчэг, ступяць у ваду Іардану, дык вада зьнікне, а якая цячэ з гары, спыніцца, як съяною“. Так усё і адбылося. Увесь народ цудоўна пе-

райшоў па аголеным ад вады, сухім днё ракі. На ўспамін аб гэтым пераходзе І. Навін выбудаваў два ахвярнікі Богу — на тым месцы, дзе стаялі сьвяшчэннікі з каўчэгам, і ў Галгале, дзе ізральцяны супынліся лягерам, перайшоўши Іардан. Цудоўны пераход яўрэяў праз Іардан вельмі напалахадаў усіх жыхароў зямлі Ханаанскае.

У Галгале яўрэі ў 40-вы раз па выхадзе з Эгіпту съятковалі Пасху. На другі дзень яны елі праснакі з пшаніцы зямлі абяцанае і сушаныя зёрны. З гэтага дня перастала падаць манна з неба. Народ павінен быў карміцца ўжо пладамі зямлі абяцанае.

### § 51. Заваяванье зямлі абяцанае.

**Узяцце Ерыхону.** Першы горад, які прышлося браць пасьля пераходу праз Іардан, быў Ерыхон, абнесены высокімі і моцнымі сьценамі. Перад тым, як пачаць аблогу, І. Навін сам пайшоў аглядзець яго. І вось — бачыць — недалёка ад гарадзкое съязны стаіць чалавек з аголеным мечам. І. Навін пытаецца ў яго: „ци ты наш, ці з ліку ворагаў нашых?“ — Той адказвае: „я правадыр войска Божага“. — І. Навін пакланіўся яму і сказаў: „што валадар мой скажа рабу свайму?“ — Нябесны пасланец загадаў І. Навіну скінуць абутак з ног, дзеля пашаны гэтага съявитага месца, і сказаў, што Гасподзь аддае ў руکі яго Ерыхон і цара ягонага, пры чым яўрэі, здольныя да войска, у працягу шасьцёх дзён павінны абыйсьці горад па адным разе, а ў сёмы — сем разоў, за імі павінны нясьці каўчэг завету, а за каўчэгам хай ідзець увесь народ у глыбокім маўчаныні. І. Навін споўніў усё, як загадаў яму Ангел. Калі на сёмы дзень, абыйшоўши Ерыхон сем разоў, яўрэі, па знаку трубы, усе раптам закрычэлі, дык съцены гораду паваліліся і ізраільцяны ўвайшлі ў горад. Усю здабычу яўрэі, згодна з закляццем І. Навіна, павінны былі ўнясьці ў скінню.

**Перамога над яўрэямі пры Гаі.** За Ерыхонам ляжаў горад Гай. На падставе адтрыманых вестак, І. Навін для заваяванья гэтага гораду выслаў невялічкі аддзел войска (3000 чал.). Але аказалася, што весткі тыя былі непраўдзівыя: жыхары Гаю перамаглі яўрэяў і прычынілі ім вялікія страты ў войску. Увесь народ засмудзіўся. І. Навін і старшыні яўрэйскія, парваўши на сабе вопраткі, упалі ніцма перад

скініяй. Тады Бог адкрыў І. Навіну, што яны пакараны за тое, што ня споўнілі закляцьця і ўзялі здабычу. Лёс пака-заў вінаватага. Ен быў пабіты каменьнем; труп яго і ўся маемасць была спалена — каб была засцярога іншым. Пасьля гэтага Бог аддаў яўрэям і горад Гай.

У Сіхеме, куды хутка пасьля заваявання Гаю прышлі яўрэі, яны пахавалі астанкі Язэпа, якія ўзялі з Эгіпту — на тым полі, якое купіў Якаў і перад сваёю съмерцяй адказаў Язэпу.

**Народ прысягае захоўваць Закон Божы.** У Сіхеме-ж народ урачыста прыняў на сябе абязяцак съвята захоўваць дадзены яму закон Божы. На каменных камлыгах былі вы-біты галоўныя палажэнныні Сінайскага законадаўства. Калі съвяшчэннікі, якія знаходзіліся з каўчэгам завету ў даліне, апавяшчалі пэўнае палажэнне закону, то на багаславенне яго з гары Гарызіму і на пракляцьце з гары Гэвалу народ адказваў гучным і дружным „амін“, пацвярджаючы гэтым праўдзівасць і няўхільнасць багаславення за спаўненне закону і пракляцьца за яго нарушэнне.

**Саюз цароў ханаанскіх.** Тымчасам чутка аб перамозе яўрэяў праняслася па ўсім краі. Жыхары дужа засмуціліся. Утварыўся саюз цароў, на чале з царом Ерусалімскім, каб агульнымі сіламі перамагчы ворагаў. Адбылася бітва. Яна цягнулася цэлы дзень. Яўрэі прымусілі сваіх ворагаў уця-каць. Калі яны беглі па нахіле гары, раптам выпаў на іх з неба каменны град, які забіваў уцякаўшых. Стала зъмар-каць. Тымчасам прасъледаванне ня было яшчэ скончана. Тады І. Навін, моцны вераю ўва ўсемагутнасць Божую, ўладна выклікнуў: „стой сонца!“ Раптам спынілася сонца і зъяла на небе, пакуль народ нішчыў сваіх ворагаў.

Пасьля гэтае перамогі, заваяванне зямлі ханаанскае далей адбывалася лёгка і шпарка, гарады здаваліся адзін за адным, і разам з імі нішчыліся ці выганяліся жыхары, якія ўладалі імі.

Утварыўся быў супроць І. Навіна саюз цароў паўночнае часці зямлі ханаанскае, але і яны былі пабіты пры возеры Мэром.

Гэтак пакрысе, пры помачы Божай, была здабыта зямля ханаанская, хаця яўрэі не маглі яшчэ называць сябе поўнымі

гаспадарамі гэтае зямлі: апрача прыморскіх гарадоў, яшчэ і некаторыя іншыя гарады ў сярэдзіне краю, таксама і некаторыя лясістая мясцовасці, асабліва ў горах, засталіся ў уладаньні хананеянаў, служачы заўсёднаю пагрозаю для яўрэяў. Але, ўтаміўшыся вандраваньнем у пустыні і сямёх-гадовай вайнай, яўрэі хацелі якнайхутчэй адпачыць і пабуджалі сваіх правадыроў спыніць далейшае заваяванье. Дзякуючы гэтаму, вайна была спынена і народ пачаў сяліцца на новых мясцох. Але гэтая насыпешнасьць абыярнулася з ходам часу ў вялікае зло, бо ў краі засталося шмат хананеянаў, якія ўцягнулі яўрэяў у распусту, зъбілі іх з дарогі служэньня Адэінаму Праўдзіваму Богу і праз гэта наклікалі на іх страшныя бядоты й вечную нядолю.

## § 52. Развязленне зямлі ханаанскае паміж каленамі ізраільскімі (1450 г. да Хр. Нар.). Съмерць I. Навіна.

Заваяваную зямлю I. Навін развязліў праз лёсаныне між дзеяцьма з паловай каленамі ізраільскімі, а калена Рувімава і Гадава, з паловай калена Манасіінага, адпусьціў на надзелы іх за Іарданам. Першы лёс выпаў калену Юдаваму, якому дастаўся вялізарны вокруг на паўдні Палестыны з Хэўронам у асяродзьдзі. Зямля на паўноч ад яго, навакол Ерыхону, дасталася калену Вэніямінаваму. Усе іншыя калены аселі ў паўночнай і паўночна-заходнай частцы Палестыны, іменна: Асірава, Нэфалімава, Завулонава, Ісахарава, Ефрэмава, Данава, Сымонава і палова кал. Манасіінага \*). Калена Левіна зусім не адтрымала зямлі: яму было выдзелена для жыцьця пасярод розных каленаў 48 гарадоў з належнымі да іх надзеламі; апрача таго, для ўтрыманья сівяшчэннікаў і левітаў, усе калены павінны былі даваць дзесяціну сваіх даходаў. Шэсць гарадоў, з ліку прызначаных левітам, абвешчаны былі „гарадамі прытулку“: няволыны забойца мог уцягыць да іх, хаваючыся ад помсты з боку сваякоў забітага. Такім чынам, „аддаў Гасподзь Ізраілю ўсю зямлю, якую абыцаў даць бацьком іх, і яны адтрымалі яе ў наследства і асяліліся на ёй. И даў

\*) Ефрэмава калена заняло самую сярэдзіну зямлі. Там, у горадзе Сіломе, была пастаўлена скінія, і гэты горад зрабіўся месцам сабраньня старшыняў і судэздзяў.

ім Гасподзь спакой з усіх бакоў, як абяцаў бацьком іх; і ніхто з усіх ворагаў іх ня ўтрымаўся супроць іх; усіх ворагаў іх аддаў Гасподзь у рукі іх. Не засталося няспоўненым ніводнае слова з усіх добрих словаў, якія гаварыў Гасподзь дому Ізраілеву; усё збылося".

Так пачалася новая эра ў жыцьці Богам абраанага народу. Споўніліся вялікія абяцаўні, дадзенны Абрааму, Ісааку і Якаву. Пасьля доўгіх і цяжкіх спробаў, шляхам цяжкае барацьбы і крыўі яўрэйскі народ адтрымаў, нарэшце, зямлю ѹ волю, і мог пачаць правільнае гаспадарственнае жыцьцё. Раней падняволъны, тутака стаў свабодным; раней вандроўны, тутака мог абраць болей адпаведны грамадзкаму развіцьцю, земляробскі харектар жыцьця. У новых, лепіх умовах жыцьця яўрэйскі народ tym хутчэй мог і павінен быў зьдзейсьніць сваё вялікае гістарычнае прызваньне — быць храніцелем і пашыральнікам праўдзівага богапазнаньня і моралі ў сьвеце.

**Съмерць I. Навіна.** Пасьля разъдзелу зямлі I. Навін кіраваў народам яшчэ 25 гадоў. Чуючы прыбліжэньне съмерці, ён склікаў усіх прадстаўнікоў народу і намаўляў іх да кладна спаўняць закон Іеговы і не ўваходзіць у супольнічанье з хананеянамі. Народ адказаў: „не, ня будзе таго, каб мы кінулі Господа і пачалі служыць іншым багом“. Паміраючы, павадыр запісаў гэтых словы ў книгу закону, узяў вялікі камень, палажыў яго пад дубам у съвяцілішчы і сказаў народу: „вось, камень гэтых хай будзе вам съведчай супроць вас у наступныя дні, каб вы не манілі перад Госпадам, Богам вашым“. Памёр I. Навін, маючы 110 гадоў веку, і быў пахаваны ў сваім удзеле на гары Ефрэмавай.

Усё, што здарылася з ізраільскім народам у часы I. Навіна, запісана ім у книзе Святога Пісаньня, якая называецца „кніга I. Навіна“.

## Часы судзьдзяў (1450—1100 г. да Хр. Нар.).

### § 53. Стан яўрэяў у часе судзьдзяў.

Расясьляўшыся ў зямлі ханаанской, яўрэі пачалі гаспадарыць, гадаваць жывёлу, займацца рамяством, гандлем і ўвайшлі ў зносіны з суседнімі народамі.

Дзякуючы таму, што ня было аднаго правадыра, кож-

нае калена кіравалася ўласnymі старшынямі, на чале з асобным князем ці начальнікам. Такім чынам, утварылася як-бы 12 асобных, самастойных гаспадарстваў. Пакуль жывое было пакаленьне, якое было съведкай вялікіх цудаў і дабрадзействаў Божых, дык яўрэйскі народ, ня гледзячы на сваё вонкаве разъяднанье, захоўваў сваю нацыянальную і рэлігійную съядомасць і сувязь, і дзеля гэтага „ціха і спакойна жыў пад сваёю смакоўніцю“. Але зъмяніўшае яго новае пакаленьне не хадела „ведаць Господа і справаў Яго, якія Ен рабіў Ізраілю“, і пайшло іншым шляхам. Яўрэі ўвайшлі ў цесныя суадносіны з хананеянамі і іншымі паганскімі народамі, началі браць іх дачок сабе за жонак, перанялі шмат чаго з іх паганскіх звычаяў і жыцьця, і, нарэшце, сталі пакланяцца паганскім багам Валу і Астарце (багі сонца і месяца). Пасъля адхілення ад праудзівай рэлігіі, началося наагул паніжэнье моралі ў народзе, запанавала няпраўда, падман, самавольства, кра-дзежы, зладзейства ўсялякага роду; за гэтым надышла поўная няладзіца дзяржаўнае і грамадзкае працы і кіраўніцтва, і амаль ня поўная страта нацыянальнае съядомасці народу. Замест таго, каб клапаціцца аб агульным дабры, кожная калена думала толькі аб сваёй карысці. Гэткім палажэннем народу карысталіся тубыльныя і суседнія народы, якія нападалі на яўрэяў, адбіралі маемасць, забівалі іх, накладалі даніну, абарочвалі ў рабства і т. п. Так, цар мэсапатамскі зъняволіў іх на 8 гадоў, моавіцкі — на 18 г., ханаанскі — на 29 г., філісцімскі — на 40 г.

У такія гады цяжкае нядолі й няволі Гасподзь, па малітвам верных яшчэ Яму сыноў Ізраіля, высоўваў адважных і разумных людзей, якія стараліся аўяднаць народ супроць агульнага ворага, вызвалілі ад яго зямлю, аднаўлялі праудзівае богапачытанье і пасъля вайны кіравалі яўрэямі і судзілі іх справы. Такія правадыры народныя называліся **судзьдзямі**. Яны ня былі абранцамі народу і не перадавалі ўлады па наследству сваім дзецям, як перадаюць звычайна цары. Яны былі толькі часовымі кіраўнікамі народу, як-бы поўнамоцнікамі Бога, Які заставаўся Адзіным Праудзівым Царом і Правадыром народу, адкрываўшым волю Сваю праз першасвяціцельнікаў. Дзеля гэтага, кіраўніцтва судзьдзяў можна назваць часам самасправаванья

яўрэйскага народу, паводле тых высокіх прынцыпаў богадзелення (тэократы), якія зъмяшчаліся ў заканадаўстве Майселя.

Час судзьдзяў абнімае 350 гадоў. Акалічнасьці гэтага апісаны ў Кнізе Судзьдзяў і ў першай Кнізе Царстваў. Усіх судзьдзяў было 15 \*). Выдатнейшымі з усіх былі: Гедэон Самсон і Самуіл.

### § 54. Гедэон.

Калі сыны Ізраіля „пачалі рабіць злое перад вачыма Божымі”, дык Гасподзь паслаў на іх мадыяніцяў, амалікіцяў і іншыя „народы ўсходу”, якія ў працягу 7 гадоў рабілі руйнуючыя напады на край, забіралі скаціну, нішчылі ўраджай, шмат народу гналі ў палон і. г. д. Жыхары ў страху кідалі паселішча сваё і маёмысьць сваю, і ўцякалі ў горы. Замест таго, каб агульнымі сіламі адбіць страшнага ворага, яўрэі пасыпалі невялічкія аддзелы войска, якія ў бітвах з непрыяцелем ўсе гінулі. „І згалаў зусім Ізраіль”, і звярнуўся да Бога. Тады Бог зылітаваўся над ім і прызваў дзеля яго збавеньня Гедэона.

Гедэон быў адважны ваяка, меў вялічны царскі выгляд. Ен быў адным з праўдзівых, верных Іегове, хто клікаў народ да пакаяння і адраджэння. Аднаго разу ўвосень Гедэон цішком і пасьпешна вымалочваў пшаніцу, каб зрабіць запас хлеба і пераправіць сваю сям'ю ў горы. Ен і не заўважыў, як зъявіўся яму Ангел Гасподзень. На жальбу Гедэона, што мусі Гасподзь пакінуў свой народ, калі паслаў такія няшчасці, Ангел абвясціў яму, што Гасподзь абірае яго дзеля збавеньня народу. Каб запэўніць яго ў гэтым, Ангел даў яму знак—паслаў агонь на дар, які прынёс Богу Гедэону.

Калі мадыяніцы й амалікіцы перайшлі Іардан і рыхталіся да нападу, дык Гедэон паслаў наказ да ўсіх каленаў, каб сабралі і прывялі ваякаў. Сабралася 32.000 ваякаў. Гедэон, па загаду Божаму, абвясціў усім, што той, хто з іх палахлівы, хай вернецца да хаты. Засталося толькі 10.000 чал. „Усё яшчэ шмат”—сказаў Гасподзь, і загадаў

\*) Вось іх імёны: Гафаніл, Аол, Самэр, Варак, Гедэон, Фола, Іаіп, Эфай, Эсэрон, Элон, Аўдон, Самсон, Эмэр, Ілій і Самуіл.

Гэдэону пакінущь толькі 300 чал. Гэта былі самыя адважныя ваякі. Яны былі настолькі загартаваны, што нават ваду з ракі „лакталі языкамі сваімі, як локча сабака“ (г. зн. стоячы, а ня стаўшы на калены). Вось з імі Гэдэон і стаў на гары. Унізе стаяў у вялікім ліку вораг. У лягеры яго панавала трывога, бо да яго дайшлі чуткі аб вялікім руху сярод ізраільцаў. Уночы, разъдзяліўшы свой аддзел на трох часці і даўшы кожнаму ваяку трубу і захаваны ў збанку сьвечнік, Гэдэон раптам напаў на непрыяцеля. Ваякі адкрылі свае сьвечнікі, затрубілі ў трубы і з крыкам: „Меч Бога і Гэдэона“ кінуліся рубаць і калоць ворагаў. Тыя, думаючы што каля кожнага сьвечніка цэлы аддзел і лічачы сябе акружанымі з ўсіх бакоў, пачалі забіваць адзін аднаго і кінуліся на ўцёк. Ізраільцы прасъедавалі іх аж за Іардан.

Пасыля гэтае перамогі, мадыяніцяны болей ня трывожылі яўрэяў. Утварылася діша па ўсёй зямлі абыцанай і цягнулася цэлых 40 гадоў, пакуль жыў Гэдэон.

У падзяку за збавеніне, Ізраіль запрапанаваў Гэдэону і яго патомству царскую ўладу над сабою, але Гэдэон адмовіўся, сказаўшы яўрэям: „Гасподзь хай валадае вамі“.

### § 55. Самсон.

За паганства і распусту яўрэі падпалі пад лютасе ярмо філісцімлянаў, якія ўціскалі іх 40 гадоў. Нарэшце, яўрэі пакаяліся. Бог выбачыў ім іх грехі і паслаў ім збавіцеля ў постасці Самсона, з калена Данавага. Ангел Божы прадказаў маці яго, што ён будзе „назарэем“, г. зн. прысьвяченым Богу, і пачне ратаваць ізраільцаў ад рукі філісцімлянаў. Як назарэй, ён не павінен быў піць віна і стрыгчы валасоў. Калі Самсон узрос, ён звярнуў на сябе агульную ўвагу сваёй нязвычайнай фізычнай сілаю. Народ бачыў у гэтым дзеяніне „Духа Гасподняга“.

Спачатку Самсон паказаў сваю сілу, калі ішоў да свае нявесты — філісцімлянкі. На яго наскочыў малады леў. Самсон разарваў яго, як якое казълянё, хаця ня меў у руках ніякага аружжа. Аб гэтым ён не сказаў нікому ані слова, нават бацьку і маці. Калі быў вызначаны дзень шлюбу, Самсон ішоў тою самаю дарогаю і бачыць: у трупе

разарванага ім лева цэлы рой пчол і мёд. Ён узяў мёду, сам еў, да ў яго сваім бацьком, але йзноў нікому не сказаў, скуль быў мёд.

Тымчасам філісъцімляны началі ўжо баяцца яго і прыставілі дзеля назіраньня за ім 30 хлапцоў, пад відам шлюбных сяброў. Але ад Самсона не схавалася хітрасць філісъцімлянаў. На вяселылі Самсон загадаў сваім сябром загадку: „з ядучага выйшла ядомае і ад дужага выйшла салодкае”, — і абяцаў падараваць ім 30 сарочак і 30 вонратак, калі толькі яны разгадаюць яе. Прапазыцыя была прынята, але ніхто ня мог разгадаць. Тады „сябры” патрэбавалі ад маладой — пад пагрозай спаліць хату яе бацькі і яе самую, — каб выведала ад Самсона значэнне загадкі. Яна зрабіла гэта і пераказала ім. Калі Самсон усё гэта адкрыў, дык пайшоў у горад Аскалон, забіў там 30 філісъцімлянаў, зьняў з іх адзеньне і аддаў „сябром”. Але, разглазаваўшыся на жонку сваю, пайшоў ад яе да сваіх бацькоў. Пакінутая мужам, яна хутка выйшла замуж за аднаго з шлюбных сяброў.

З гэтага дня началася помста Самсона філісъцімлянам. Так, ён злавіў 300 лісоў, прывязаў да іх хвастоў запаленныя ліхтары і пусціў іх на палі філісъцімлянаў: уесь хлеб іх быў спалены. Другі раз, каб памсьціцца за спаленне жонкі, Самсон, ухапіўшы асыліную сківіцу (чэлюсьць), якая ляжала каля яго на зямлі, перабіў ёю тысяччу філісъцімлянаў.

Гэткаю барацьбою з прыгнятальнікамі і ворагамі свайго народу Самсон заслужыў сабе агульнае паважанье сярод яўрэяў, і быў у іх судзьдзёю дваццаць гадоў. Але гэтыя ўчынкі і далейшае павядзенне Самсона ня былі прыемны ў вачох Божых, бо Самсон быў назарэем, дзеля гэтага канец яго жыцця і съмерць былі жудасныя.

Самсон дазволіў сабе захапіцца філісъцімлянкаю — прыгожаю Далілай. Сваікі падкупілі яе, каб выведала ў Самсона, ад чаго залежыць яго нязвычайнай сіле. Самсон доўга не хадеў адкрыць, але нарэшце сказаў: „сіла моя — кожа — у тым, што я — назарэй, што брытва не датыкалася да галавы мае ад самага нараджэння майго”. Даліла паведаміла аб гэтым князёў філісъцімскіх. Тыя паслалі ча-

лавека, які ў першую-ж ноч, калі Самсон спаў, астрыг яго, з помаччу Далілы. І адступіла ад яго сіла яго. Тады філісъцімляны скапілі Самсона, выкалалі яму вочы і пасадзілі ў вастрог, дзе прымусілі малоць хлеб ручнымі жорнамі (работа самая паніжальная). У гэтай нядолі Самсон зъярнуўся да Бога. Бог вярнуў яму яго сілу, — па той меры, які адрасталі яго валасы. — Аднаго разу філісъцімляны сабраліся на съвята ў чэсьць бога Дагона. Тут былі ўсе князі іхныя, а на страсе дому, дзе банкетавалі, знаходзілася да 3000 мужчын і жанчын. Успомнілі пра Самсона. Загадалі прывясьці яго з вастрогу, каб пацешыцца над ім. Самсон цярпліва зносіў усе зъдзекі і жарты, якія чаргаваліся з біцьцём па твары. Нарэшце, ён папрасіў хлопчыка, які вадзіў яго за руку, каб той падвёў яго да стаўпоў, на якіх быў узмацованы дом. І памаліўся Самсон Госпаду і сказаў: „Госпадзі Божа, успомні і ўзмацуй мяне“. Абхапіўшы рукамі два сярэднія стаўпы, Самсон зрушыў іх з месца, дом заваліўся і задушыў усіх, хто быў у ім. Згінуў пры гэтым і сам Самсон.

На прыкладзе свайго судзьдзі Самсона ізраільскі народ, як прысьвячаны Богу (назарэй), мог бачыць, што сіла і магутнасць яго захоўваецца ў вернасці завету з Богам, што, нарушаючы гэны завет, ён — як і Самсон — знойдзе сваю „Далілу“, якая, пазбавіўшы яго „назарэйства“, аддаць яго ворагам на зъдзекі і зыніштажэнье.

### § 56. Першасъвяшчэннік і судзьдзя Ілій. Хлапец Самуіл. Наўчэг завету ў палоне.

Пры канцы пэрыяду судзьдзяў першасъвяшчэннікам і судзьдзёю быў Ілій. Сам ён быў чалавек добры і пабожны, але два сыны яго — Офні і Фінэес (съвяшчэннікі) трymалі сябе нягодна і сваёю зазорнаю службай і павядзенем нясылі надта дрэнны ўплыў у народ.

У часе іх узгадоўваўся пры Скініі хлапец Самуіл, якога прысьвяціла Богу маці яго Ганна — ў падзяку за дараўнага сына, бо доўга ня мела дзяцей. Самуіл спаў за ўнутры Скініі. Аднаго разу ён пачуў праз сон голас, які тройчы клікаў яго. Гасподзь адкрыў Самуілу, што ўвесь дом Ілія згіне за тое, што ён не акелзаў сваіх

заганных сыноў. Ілій пакорна выслушал прызначэнне аб ім Бога сказаўшы: „Ен—Гасподзь; што Яму міла, хай робіць“.

Хутка споўнілася прадказаньне Самуіла. Яўрэі пачалі вайну супротив філісцімлянаў, але павялі яе няўдачна: у першай-жа бітве яўрэі страцілі каля 400 чал. Тады старшыні ізраілевы рапышлі прынясьці ў вайсковы лягер каўчэг завету, лічачы, што ў такім разе Гасподзь абавязкова дасць ім перамогу над ворагамі. Ілій, не запытаўшыся волі Божай, адпусціціў каўчэг завету з сваімі сынамі. Адбылася бітва. Яўрэі йзноў былі дащэнту разьбіты; Офні і Фінэес былі забіты, а каўчэг Божы ўзяты ў палон. (Гасподзь паказаў гэтым свайму народу, што съвятая реч не паможа таму, хто не шануе съвятога Закону Божага). Ілій, пачуўшы аб гэтых няшчасціці, ўпаў наўзнак, паламаў сабе хрыбёт і адразу памёр.

Страна каўчэга завету была запраўдным няшчасцем для яўрэйскага народу. Яна пагражала з працягам часу зьнішчэннем веру ў Бога і тыя нацыянальныя сувязі, якія аб'ядналі яўрэяў у адзін народ, і памаглі яму аказваць спрадціўленіе многалікавым ворагам. Апрача таго было вялікай зьнявагаю для яўрэяў тое, што іх нацыянальная съвятыня — у паніжэнні ад паганцаў. Лепшыя з яўрэяў уцямілі гэта і „з'вярнуліся“ да Бога.

### § 57. Паварот каўчэга завету. Высьведчаныні Самуіла.

#### Усенароднае пакаянніе яўрэяў.

Забраўшы ў палон каўчэг завету, філісцімляны засабліваі урачыстасцю павязылі яго ў свой горад Азот і паставілі ў капішчы бога Дагона. Назаўтра аказалася, што статуя Дагона ляжыць на зямлі перад каўчэгам. Яшчэ цераз дзень убачылі адсечанымі галаву, руکі і ногі статуі. Адначасна на жыхарох гораду зьявіліся нейкія балючыя нарасці, а памі сталі пусташыць мышы ў нязылічным множстве. Тады філісцімляны началі пераносіць каўчэг завету ў іншыя гарады, дык паўтаралася тое самае. Што было рабіць? Рашылі зусім адпусціць ад сябе каўчэг. Была зроблена калясніца, запраглі ў яе дэзве, ніколі ня быўшыя пад ярмом, каровы, і, з каўчэгам завету, пусцілі іх па дарозе. Каровы, якімі ніхто ня кіраваў, давязылі каўчэг



Каүчэг завету,

да граніцаў яўрэяў і спыніліся на полі яўрэя Ісуса, калія гораду Вэфсамісу. У гэтым горадзе жылі левіты. Яны багавейліва зьнялі каўчэг і паставілі яго на вялікі камень, а калісьніцу раскалолі на дровы, і кароў прынясьлі ў ахвяру Богу. Сюды пачало сходзіцца шмат народу, дзеля пакланенія сьвятыні. Некаторыя, наўпрыцам простай забароне закону, дазволілі сабе заглядваць унутр каўчэгу. За гэта было пакарана съмерцяй больш як 50.000 чал. Хутка з Вэфсамісу каўчэг завету быў перанесены ў Кірыяф-Іарым, дзе і паставілі яго на ўзгорку, у хаце аднаго левіта.

Прайшло яшчэ дваццаць гадоў, у працягу якіх яўрэі, як адкінутыя Богам, мусілі далей быць пад ярмом філісцімлянаў. Нарэшце нашчасці навучылі яўрэяў. Пад Уражаньнем гарачых прамоваў Самуіла, выяўляўшых іх паганства і заганы і прызываўшых зьвярнуцца да Адзінага Бога, яны вярнуліся да Яго і зынішчылі ўсіх сваіх ідалаў. Пасьля таго Самуіл уладзіў урачыстае сабраныне народу ў Macіфе, і там утварылася як-бы публічнае пакаяньне народу і аднаўленыне завету з Богам. Увесь народ пасціўся, каючыся ў сваіх ранейшых грахох, і потым як-бы изноў прыняў забытую ім веру бацькоў. Сабраныне закончылася ўрачыстым ахвярапрынашэннем.

Пасьля гэтага, з Божай помаччу, было скінута ярмо філісцімскае. Яўрэі прасльедавалі іх далёка за межы сваёй зямлі. Яны вярнулі і ўсе гарады, якія былі адабраны ў іх філісцімлянамі.

### § 58. Самуіл — судзьдзя. Заснаваныне ім прароцкае школы. Вымаганыне народам цвёрдае ўлады.

Пасьля пакаяньня ў Macіфе і перамогі над філісцімлянамі Самуіл зрабіўся ў яўрэяў народным судзьдзёем і пад яго кірауніцтвам край доўга цешыўся спакоем і дабрабытам. Шtagодна Самуіл абходзіў усе гарады яўрэйскія і твары суд; скончыўшы такі абход, ён ізноў вярнуўся ў свой дом, у Раму, дзе паставіў ахвярнік Богу.

Каб узмацаваць справу, якой ён служыў, Самуіл заснаваў у Раме г. зв. „прароцкую школу“. З працягам часу з яе і з іншых такіх самых школаў, заснованых у іншых гарадох, выйшлі тысячи асьвячаных і гарачых, падобна да

евайго вучыцеля, абаронцаў веры, якія прабуджалі сумлен'не народу, у прыпадку яго ўхілен'ня ад Божых прыказаньняў. і наагул служылі яго рэлігійнаму і моральнаму адраджэнню. Галоўным прадметам вывучэнья ў прароцкіх школах былі: закон Божы, рэлігійная абрааднасць і рэлігійная музыка. Прарокі жылі ўсе разам, карміліся ў агульных сталоўках, насілі асаблівую адзежу з скуранным поясам.

Ува ўсёй далейшай гісторыі яўрэйскага народу прарокі выступалі заўсёды, як руплівыя захоўнікі завету Божага з абраным народам і змагальнікі за яго нацыянальную свабоду.

Мудрае кіраванье Самуіла цягнулася да яго старых гадоў, калі ён, на помач сабе, прызываў двух сваіх сыноў Іоіля і Авія. Але яны „ўхіліліся ў карысталюбства“, бралі „гасцінцы“ і судзілі небесстаронна. Вышла гэтак дзякуючы таму, што Самуіл амаль не заўсёды адсутнічаў з дому і ня меў магчымасці кіраваць узгадаваньнем сваіх дзяцей і сачыць за іх грамадзянскай дзеяльнасцю. Але гэтая акалічнасць паслужыла вонкавым таўчком да надта важнага перавароту ў жыцці яўрэйскага народу. Для ўсіх стала вачавіданаю неабходнасць патрэбнага падбору і кантролю грамадзкіх дзеячоў, ня гледзячы ні на якія сваяцкія ці іншыя сувязі. З другога боку, народ ня мог не цаніць мудрага і цвёрдага кіраўніцтва Самуіла, якое прынясло яму вонкавую бяспечнасць і ўнутраны спакой. Так ці іначай, але народ цераз сваіх старшыняў пачаў прасіць Самуіла паставіць яму цара, як гэта ёсьць у суседніх народаў. „Дай нам цара — казалі старшыні, — які судзіў-бы нас і вёў-бы нашыя войны!“ Хаця гэтае вымаганье ня супярэчыла закону Майсея, які прадбачыў час, калі народ будзе прасіць сабе цара, аднак Самуіл, лічачы, што Царом над яўрэямі зьяўляецца сам Бог, пачаў іх адгаварваць ад зьдзейснен'ня гэтае думкі. Па наданьню Божаму, ён паказаў народу на тыя адмоўныя бакі, якія былі злучаны на ўсходзе з царскаю ўладаю (савольства, ўціск, дэспотызм). Але народ, пераканаўшыся ў сваёй няздолельнасці да сама-справаваньня, гатоў быў усё ператрываць, каб толькі мець цара. Успомнім, што яшчэ ня так даўно народ прасіў Гэдэона застацца яго царом... За часы судзьдзяў прыйшло ў

разлад усё жыцьце народу, як рэлігійна-моральнае, так і сямейнае і грамадзянскае. Усюды панавала свавольства, хаборніцтва, распуста. Самаволя кіраўнікоў народных усёй болей і болей падрывала сілы народу і паменшала яго матар'яльны дабрабыт. Адсутнасць пэўнага нацыянальнага асяродзьдзя вяла да палітычнага распаду і разъяднанья, што лёгка рабіла народ здабычай суседніх, болей моцных сваёй арганізацыяй, народаў. У сувядомасці народнай адзіным выхадам з такога палажэння зьяўлялася толькі цвёрдая ўлада ў постачі цара. Ваганыні Самуіла цягнуліся нядоўга: па малітве да Бога, ён адтрымаў загад паставіць народу цара, загадзя абвясціўшы яму правы царскія.

#### IV.

### Гісторыя царквы ад цара Саула да палону Вавілонскага (ад IIIО г. да 589 г. да Хр. Нар.).

*A. Час цароў — да разъдзялення царства яўрэйскага (1110 — 980 г.г. да Хр. Нар.).*

#### § 59. Абраныне і памазаныне Саула на царства.

Першым царом яўрэйскім быў Саул. Паходзіў ён з сям'і Кіса, з калена Вэніямінавага. Кіс быў чалавек небагаты, але ўсімі паважаны. Аднашо разу ў яго прапалі працоўныя асыліцы. Саул (тады ён быў ужо сярэдніх гадоў) кінуўся шукаць іх, і нідзе ня мог знайсьці. Слуга парадзіў яму звярнуцца да прарока Самуіла — запытацца, дзе яму шукаць загінуўшае. А Самуіл яшчэ напярэдадні адтрымаў ад Господа загад памазаць Саула на цара народу яўрэйскага. Калі прыйшоў Саул, дык Самуіл, які ў гэты час прымаў удзел у ўрачыстым ахвярапрынашэнні з поваду сьвята, з паважаньнем спаткаў яго, запрапанаваў яму на банкете першое месца і паднёс пачэсны кавалак (плячо) ад ахвярнае жывёлы. На другі дзень Самуіл, узяўшы судзіну з алеем, выйшаў з Саулам за места і тутака, калі слуга падаўся трохі ўперад, памазаў яго на царства і даў яму ў пасьведчаныне гэтага тры знакі, якія адразу і споўніліся. Між імі было тое, што на дарозе яго сустрэнуть з

весткай, што асьліцы знайшліся, а другое, што Саула спаткаюць прарокі, з якімі ён сам будзе праракаваць паслья таго, як на яго сайдзэ Дух Божы. Гэтае здарэнье надта ўсіх зьдзівіла, дзеля чаго ў народзе пыталіся адзін аднаго: „хіба і Саўл стаў прарокам?“

**Усенароднае абранье Саула.** Хутка паслья патайнога памазаньня Саула, Самуіл склікаў усіх яўрэяў у Масіфе, дзеля ўрачыстага абраньня цара. Кінулі жэрабя. Жэррабя ўпала на Саула. Ён быў вельмі прыгожы і прадстаўнічы (вышэй за ўсіх галавою), дзеля гэтага большасць, задавленая абраньнем, признала яго сваім царом і падняслі яму гасьцінцы. Але знайшліся і незадаволеные, якія гаварылі: „ці яму ратаваць нас?“ і не паднясьлі гасьцінцаў Саулу. Таму што ня было яшчэ ні сталіцы, ні палацу для цара, дык Саул, паслья свайго абраньня, пайшоў у Гіву, у дом бацькі свайго, і тамака далей працаваў на гаспадарцы. Хутка выпала яму выступіць абаронцаю і збавіцелем свайго народу і памірыць з сваім абраньнем усіх незадаволеных.

На горад Іавіс раптам напаў князь амоніцкі і патрэбаваў здаць яму горад, пагражаюты ў праціўным выпадку выкалаць усім жыхаром правае вока. Узбуджаны Духам Божым, Саул расьсёк пару сваіх валоў на 12 часцінаў і разаслаў іх па ўсіх каленах, трэбуючы безадкладна выслаць да яго аружных людзей, дзеля абароны бацькаўшчыны і папераджаючы, што так будзе зроблена з кожным, хто не адклікнецца на яго заклік. Сабралася вялікае лікам войска, з якім Саул і разьбіў лютага ворага. Паслья гэтае перамогі ўвесь народ сабраўся ў Галгале і тамака Саул аканчальна ўсімі прадстаўнікамі каленаў ізраільскіх быў зацверджаны на царскім пасадзе. Самуіл злажыў з сябе поўнамоцтва судзьдзі і перадаў свае права новаабранаму цару, прычым сказаў: „калі вы будзецце рабіць благое, дык і самі вы і цар ваш згінече“.

### § 60. Непаслухмянасць Саула і застаўленье яго Богам.

Засноўванье яўрэямі царскае ўлады надта патурбавала суседнія народы. Яны ўбачылі ў гэтым простую пагрозу свайму істнаваньню і пачалі рабіць напады на зямлю

яўрэяў. Саул павінен быў падумаць аб абароне гаспадарства. Троху-па-троху ён сабраў заўсёднае мօцнае войска, з якім і рабіў удачныя паходы супроты амоніцянаў, моавіцянаў, ідумеяў і асабліва філісъцімлянаў. Гэтымі паходамі ён Узмацаваў сваё палажэнне і ўзвялічыў царства. Але слава Саула хутка памеркла. Ен наклікаў на сябе гнеў Божы сваёю непаслухмянасьцяй.

Адноўчы перад бітвою, згодна з звычаем, Саул зьбіраўся прынясьці ахвяру Богу. На гэтую ўрачыстасць абядцаў прыбыць і Самуіл. Саул чакаў яго сем дзён, але Самуіл ня приходзіў. Тады Саул сам без съвяшчэнніка, яшчэ да прызначанага Самуілам сроку, прынёс ахвяру Богу. Гэтым Саул нарушиў закон, дзеля таго, што ён ня меў право ѿ съвяшчэнніка. Сваім паступкам Саул як-бы паказаў непаважанье да рэлігіі. Ось чаму, як зараз паслья таго прыйшоў Самуіл, ён зрабіў мօцны закід Саулу за тое, што „ня споўніў загаду Божага“ і абвясьціў, што за гэтую непаслухмянасьць патомства яго не адтрымае ў наследстві яго царства.

Быў і яшчэ выпадак, калі Саул не паслухаўся волі Божай. Маючы загад Божы зьнішчыць дашчэнту амалікіянаў, Саул тымчасам зьлітаваўся над царом іхнім Агагаю і дазволіў свайму войску скарыстаць з здабычы. Паслья гэтага Самуіл сказаў яму: „цяпер Бог адабраў ад цябе царства і аддаў лепшаму за цябе“. Агага быў забіты ўласнаю рукою Самуіла. Гэта было апошніяе спатканьне Самуіла з Саулам. Аднак ён не перастаў яго любіць, горка сумаваў і плакаў аб ім.

## § 61. Памазанье Давіда на царства. Давід прыдвары Саула.

Калі Гасподзь адкінуў Саула, Самуіл пайшоў у горад Віфлеем да некага Есея, праўнука Ваоза і Руфи \*) і там

\*) Руфь — моавіянка — была замужем за яўрэем. Па съмерці мужа, яна не засталася ў сваёй зямлі, а разам з съвякроўкою Ноэмінью вярнулася ў зямлю ізраільскую, кажучы: „твой народ будзе майм народам, твой Бог — майм Богам; адна съмерць разлучыць мяне з табою“. Там яна вышла замуж за родзіча нябошчыка — Ваоза. Ад гэтага шлюбу радзіўся Овід, бацька Есея.

памазаў на царства малодшага Есеевага сына — Давіда, тады япчэ юнака, з прыгожымі вачымі і прыемнымі тварам. Памазваючы Давіда, Самуіл аднак не сказаў яму, што прызначае яго царом яўрэйскага народу. З гэтага дня спачыў на Давідзе Дух Божы, пачаўшы рыхтаваньне яго да царскага служэння, а ад Саула адступіў. Саул надта засмущіўся. Грызота сумленія мучыла яго. Каб пазабаўляць цара, прыбліжаныя яго парадзілі яму паклікаць Давіда, які вельмі добра іграў на арфе. Давід быў пакліканы да Саула і, калі Саул прасіў, дык Давід іграў для яго і сьпіваў съяшчэнныя песні. Саулу рабілася лягчэй на сэрцы. І палюбіў Саул Давіда і зрабіў яго сваім зброяносцам. Але служба гэтая не перашкаджала Давіду час ад часу адходзіць у дом бацькі, дзе Давід пасьвіў яго статкі.

## § 62. Узвышэнье Давіда. Варожасць Саула да Давіда.

### Съмерць Саула.

Хутка здарыўся выпадак, які зрабіў ведамым імя Давіда ўва ўсім царстве. У яўрэяў вялася вайна з філісцімлянамі. Калі ворагі паблізіліся адзін да аднаго, дык з лягеру філісцімлянаў паказаўся волат Голіаф, ростам  $4\frac{1}{4}$  арш., узброены з ног да галавы. Ён выклікаў сабе супраціўніка на пайдынак, гаворачы: „калі я перамагу — вы будзеце нашымі рабамі; ён пераможа — мы будзем вашымі рабамі“. Ніхто з яўрэяў не адважваўся выйсьці супроты Голіафа.

У гэтых самы час, па даручэнню свайго бацькі, прыйшоў у лягер яўрэяў Давід, каб перадаць гасцінцы тысячачачальніку і праведаць сваіх старших братоў. Чуець — Голіаф, у прысутнасці ўсяго лягеру, пяруновым голасам зьдзекуеца над трусылівасцяй і маладушнасцяй яўрэяў. Закіпела абурэннем гарачае сэрца Давіда, пачуў ён у сабе нястрыманую адвагу. Ён абвясціў Саулу, што пойдзе біцца з Голіафам. Саул маніўся адгаварыць свайго любімца, але Давід быў няўгібны. Узяў ён у рукі свой посах пастухоўскі, выбраў пяць гладкіх каменічыкаў, палажыў у сваю пастухоўскую торбачку і пайшоў на Голіафа. Гасподзь помог Давіду і трапным ударам каменя з прасткі ён папаў Голіафу проста ў лоб, аглушыў яго, а пасля, падскочыўши


да яго з шпаркасцю ласіхі, яго-ж мечам адсёк яму галаву. Філісцімляны пабеглі; яўрэі далёка гналіся за імі і шмат іх забілі.

**Перасъледаваныні Давіда Саулам.** Калі Саул і Давід варочаліся дамоў, пасьля перамогі над філісцімлянамі, дык жанчыны гарадоў, праз якія яны праходзілі, выбягалі ім на-сустрэчу і пяялі: „Саул перамог тысячи, Давід — дзесяткі тысячаў“. Гэта надта не спадабалася Саулу. Ён пачаў зайздросціць славе Давідавай і задумаў нат' забіць яго; — дзеля гэтага два разы, нібы ў прыпадку шалу ці разьюшанья, кідаў у яго кап'ём, але Гасподзь захоўваў Давіда.

Другі раз за руку дачкі свае Мэлхолы, якая пакахала Давіда, Саул патрэбаваў ад яго галоваў 100 філісцімлянаў, разълічваючы на тое, што ў гэтым небяспечным прадпрыемстве ён згіне. Але Давід забіў 200 філісцімлянаў і адтрымаў руку Мэлхолы. Пасьля гэтага Саул пачынае адкрыта прасъледаваць свайго зяця. Але Давід цярпліва зносіў усе гэтых прасъледаваныні, ня будучы злопамятным ці імсьцівым, хаця Саул няраз быў у руках яго. Напрыклад, адноўчы Саул увайшоў у пячору, дзе знаходзіўся Давід з сваімі сябрамі, і той толькі ціханька адрезаў край адзеніння Саула, і не забіў яго, бо „ён — памазанык Божы“. Другі раз уночы, калі ўсе паснулі, Давід прабраўся ў лягер Саула і ўзяў кап'е, якое стаяла каля галавы Саула, і ізноў самога не зачапіў. Саул каяўся ў сваёй бязглаздай ненавісці да Давіда і багаслаўляў яго велікадушнасць. Але з працягам часу ўсё такі не пераставаў прасъледаваць Давіда, дзякуючы чаму ён быў прымушаны выдаліцца на час з зямлі яўрэйскага.

**Съмерць Саула.** Цяжка было на душы ў Саула. Съмерць Самуила (памёр 88-х гадоў аплакваны ўсім народам) узмацніла яшчэ болей яго муки. Страшэнная нуда съціскала сэрца Саула, а тутака яшчэ надходзіла грозная небяспека з боку філісцімлянаў, якія йшлі на яўрэяў з вялізарным войскам. Прадчуваючы нядобрае, ён праз першасьвяшчэныніка запытаваўся ў Бога аб рэзультате будучае бітвы, але Бог не адказаў яму, бо яго вера была слабая. Тады цар-небараака, жадаючы даведацца аб сваёй долі, звярнуўся да забабонаў. Уночы, з двома слугамі, пераапрануўшыся, Саул прыйшоў да чарапуніцы ў Аэндоры. Яна пачала варажыць. Рантам

Скінія завету.



бачыць—выходзіць з зямлі стары дзед, апрануты ў доўгую вopратку. Саул пазнаў у ім Самуіла, і пакланіўся яму да зямлі. Саул сказаў: „цяжка мне; філісцімляны ваююць супроть мяне, а Бог адступіўся ад мяне і не адказвае мне ані праз прарокаў ані ў съне, дзеяля гэтага я й пакліаў цябе, каб ты навучыў мяне, што рабіць мне“. — Самуіл адказаў: „навошта ты пытаешся мяне, калі Гасподзь адступіўся ад цябе? Гасподзь зробіць тое, што казаў праз мяне: аднімець царства з рук тваіх і аддасць яго Давіду. Заўтра ты й сыны твае будзеце са мною, а лягер ізраільскі Гасподзь перадасць у рукі філісцімляну“<sup>1</sup>. На другі дзень адбылася бітва. Філісцімляны разьбілі яўрэяў дашчэнту. Тры сыны Саула былі забіты, а сам ён быў цяжка ранены. Баючыся жывым трапіць у лапы ворагаў, Саул прасіў свайго зброяносца дабіць яго, але той адмовіўся; тады Саул уткнуў у зямлю свой меч сьпічаком уверх і кінуўся на яго.

Давід даведаўся аб съмерці Саула ад аднаго амалікі-цяніна, які, спадзяючыся адтрымаць вялікую нагароду, прынёс яму карону Саула і непраўдаўка сказаў, быццам сам прыкончыў яго. Давід выклікнуў: „як ты не баяўся падняць руку на памазаныка Божага?“ і загадаў свайму ваяжу безадкладна забіць амалікі-цяніна, як павіннага ў забойстве цара. Съмерць Саула і сыноў яго Давід аплакаў у асобнай песьні, якую съпяваць навучыўся ўвесь народ.

### § 63. Зацараванье Давіда (1060 г. да Х. Н.). Завя- ванье Ерусаліму. Новая скінія. Перанос у яе каўчэга завету. Думка аб пабудове Храму.

Па съмерці Саула, Давід запытаўся ў Бога, куды яму йсьці. „Ідзі ў Хэўрон“,—быў адказ. Калена Юдава адразу признала Давіда сваім царом. Рэшта каленаў падтрымлівала Евасфэя, сына Саулавага. Пачалася хатняя вайна, якая цягнулася пяць гадоў. Калі Евасфэй быў забіты сваімі прыбліжанымі, усе калены ізраільскія прыйшли ў Хэўрон да Давіда і абвясьцілі яго царом, кажучы: „вось мы косьці твае й цела тваё“. Пасьля гэтага Давід урачыста быў памазаны на царства. Ня гледзячы на свае маладыя гады (30 г.), Давід меў ужо багатае жыццёвое дасьведчанье і блізка быў знаёмы з запраўднымі патрабамі свайго народу.

Ведама была таксама яго велікадушнасьць адносна ворагаў і спагаданьне да бедных людзей. Дзякуючы гэтаму, яго зацараванье было спаткане ў народзе з вялікаю радасцю і надзеямі. І Давід у поўнай меры апраўдаў гэтыя надзеі. Пры ім яўрэйскае царства дасягнула найвышэйшае ступені свае магутнасьці і славы.

Давід пакарыў сваёй уладзе моавіцянаў, амоніцянаў, ідумеяў, сырыйцаў і адабраў некалькі гарадоў у філісцім-



Ерусалім.

лянаў. Такім чынам, граніцы царства яўрэйскага пашырліся пры Давідзе на паўночы да Дамаску і Эўфрату, на паўдні да Эгіпту, на захадзе — да Міжземнага мора. Апрача таго, Давід здолеў завязаць надта цэнныя суадносіны з Хірамам, царом багатага й магутнага Тыру. Нязвычайнэ ўзвышэньне царства трэбавала абранья і адпаведнага сталічнага, канешна, дужа ўмацеванага гораду. Такое сталіцы, якая аб'яднала-б увесь народ, да гэтага часу ня было. Першыя сём гадоў свайго кіраванья Давід жыў у Хэўроне, у ка-

ленае Юдавым. Гэта выклікала зайдрасьць іншых каленаў. Кожнае дамагалася, каб цар жыў у якім-колечы яго горадзе. Каб ня даць поваду да спаборніцтва, Давід абраў за сталіцу такі горад, які не належаў ні да аднаго калена. Гэта быў Ерусалім, які належаў да ханаанскага племя евусеяў, паложаны на мяжы каленаў Юдавага й Вэніямінавага. Болей удачны выбар трудна было-б і зрабіць. Ерусалім (ведама, яго прышлося браць аружнай сілаю) быў паложаны на высокай гары Сіон і абкружаны высокімі съценамі. Дзякуючы свайму палажэнню, Ерусалім хутка пачаў съязгваць да сябе яўрэйскае насяленне ў будавацца. Хірам прыслаў Давіду розныя будаўляння матар'ялы і майстроў. Для сябе і сваіх наступнікаў Давід пабудаваў пышны палац. Новая сталіца зацвіла буйна і багата, і Ерусалім зрабіўся адным з найвыдатнейшых гарадоў у гісторыі ня толькі яўрэйскага народу, але і ўсяго чалавецтва.

Каб зрабіць сваю сталіцу асяроддзем і рэлігійнага жыцця, Давід пабудаваў у ім новую скінію замест старое, пакінутае ў Гаваоне, і ўрачыста перанёс у яе з Кірыяф-Іарыму каўчэг завету. Давід сам адправіўся за ім, стаўшы на чале, асобна прызначанага дзеля гэтага съята, 30.000-га аддзелу. Зрабілі новую калясьніцу, запраглі ў яе валоў, паставілі каўчэг завету і павязылі. Дарога ў адным месцы валы трохі нахілілі калясьніцу. Сын таго левіта Амінадава, у хаце якога знаходзіўся перад тым каўчэг завету, на імя Оза, падбег падтрымаць каўчэг. Але толькі ён дакрануўся да яго, як упаў мёртвым. Гэта было перасьцярогай Давіду, бо закон трэбаваў іншага способу перасуваньня каўчэга завету, іменна на плятох левітаў і съявшчэннікаў. Каўчэг быў зняты з калясьніцы і паставілены ў доме Аўзадара. Цераз тры месяцы каўчэг урачыста быў перанесены ў Ерусалім першасъявшчэннікамі ад абеддзвюх лініяў Ааронавага съявшчэнства. Праз кожныя шэсцьць кроکаў цар прыносіў ахвяры. Усю дарогу іграва музыка, левіты пяялі съявшчэнныя псальмы. Сам Давід, абніты съятым захопленнем, іграў і скакаў перад каўчэгам.

Калі каўчэг завету быў паставілены на сваё месца ў паноўна выбудаванай скіні, Давід прынёс Богу ахвяры і багаславіў народ свой імем Господа. Усім, хто прымаў удзел у гэтай урачыстасці, было зроблена частаванье ад

цара. Калі Давід вярнуўся да палацу, дык Мэлхола, жонка яго, пачала рабіць яму закіды, кажучы з высьмешкай: „як добра ад'значыўся сёньня цар ізраілеў, агаліўшыся перад вачымі нявольніцаў нявольнікаў сваіх, як агалеецца які-небудзь пусты чалавек!“ Давід адказаў: „перад Госпадам, Які зацьвярдзіў мяне правадыром народу Свайго, іграць і скакаць буду і зраблюся яшчэ нікчэмней у вачох маіх“. За сваю пышлівасць Мэлхола была пакарана тым, што болей „ня было дзяцей у яе да съмерці яе“.

**Узвышэнне царства.** Пасьля пераносу каўчэга завету ў Ерусалім, Давід заняўся справай упарядкованьня свайго царства. Так, ён устанавіў пры скіні правільны парадак багаслужэньня, аднавіў праўдзівы суд і кантроль над кіраваньнем царства, аканчальна падбіў землі, якія па абяданью Божаму, мусілі належыць да яўрэяў, напр., землі філісцімлянаў, ідумеяў, горад Дамаск і г. д. Дзякуючы гэтym заваяваньням, Давід першы раз у гісторыі яўрэйскага народу ўладаў усімі прасторамі зямлі, якія абяцаны былі патрыархам. Царства яўрэйскае было ціпер магутнай монархіяй, якая на час кіравала ўсёй заходнім Азіям і ў руках якое знаходзіўся лёс шмат якіх народаў, абавязаных гроздаму цару данінай і ўсялякімі павіннасцямі.

**Думна аб пабудове храму.** Акружаны славаю, жывучы сам у пышным кедравым палацы, Давід заўсёды трывожыўся думкаю, што каўчэг завету „стаіць пад шатром“. Яму хацелася выбудаваць вялічны храм Іегове, адпаведны вялікасці Яго царства. Прарок Нафан, які знаходзіўся пры Давідзе, спачатку ўхваляў думку цара, але адтрымаўшы загад ад Бога, абвясціў Давіду, што як праліўшы шмат крыві, ён ня можа пабудаваць храму Богу спакою і згоды. Гэтая справа, па словах прарока, будзе створана яго сынам, які будзе царстваваць ціха. Але дзеля таго, што самая думка Давіда аб пабудове храму выцякала ў яго з добрых пабуджэнняў, дык Гасподзь паказаў яму сваю міласць вялікім абяданьнем, што царства яго над ізраільскім народам будзе зацверджана навекі, што Гасподзь не аднімесь ад яго Свае міласці і што з яго патомства народзіцца Вялікі і Вечны цар, якому „Я—кажа Гасподзь—буду айцом а ён будзе Мне сынам“.

Каб палягчыць сыну свайму збудаваньне храму, Давід

загадзя пачаў падрыхтоўваць патрэбныя матар'ялы, рысункі і пляны, у чым яму памагаў Хірам, цар Тырскі.

### § 64. Злачынства Давіда і яго каяньне.

Ваенныя ўдачи, багацьце і слава Давіда, расьпешчанага раскошай і лісълівасцю царадворцаў, з працягам часу, прыдышылі заўсёднае памятаванье яго аб Богу; развілі ў ім пачуцьцё надмернай гордасці і саманадзеянасці, што й было прычынай яго моральнага ўпадку.

Адноўчы Давід з страхі свайго палацу ўбачны ў суседнім двары маладую прыгожую жанчыну і пакахаў яе. Гэта была Вірсавія, унучка царскага рапцы Ахітафэла, жонка Урыя Хэтэяніна, які знаходзіўся у той час у войску. Давід ня здолеў перамагчы у сабе грахоўнага жаданія. Мала таго, захоплены палам, адважыўся на новае злачынства — загадаў паставіць Урыя ў часе бітвы на самае небясьпечнае месца, каб ен ня мінуў съмерці. Хутка ганец прынёс вестку, што Урый забіты. Давід узяў Вірсавію да сябе і ажаніўся з ёю. Ад гэтага шлюбу быў у Вірсавіі сын, якога Давід надта любіў. Але страшнае злачынства не захавалася ад справядлівага суда Божага. Да Давіда зъявіўся прарок Нафан і ў форме прыновесці вымавіў прысуд Божы за дапушчанае ім злачынства. Нафан расказаў гэтак: „два чалавекі жылі ў адным горадзе: адзін багаты, другі бедны. Багаты меў шмат буйнае і добрае скаціны, а ў беднага была толькі адна авечка, якую ён купіў маленечкаю і гадаваў разам са сваімі дзяцьмі; яна ела, піла, спала разам з ім і была для яго як-бы за дачку. Дык вось аднаго разу прыйшоў да багатага падарожны. Багаты пашкадаваў сваіх авечак, каб пачаставаць падарожнага, ды адабраў авечку ад беднага, і закалоў яе для свайго гасця“. Давід з гневам выклікнуў: „прысягаю Богам, чалавек, які зрабіў так, варты съмерці, а за авечку павінен заплаціць учэцьвера“.— Тады Нафан кажа Давіду: „гэты чалавек — ты. Гэтак кажа Гасподзь: Я памазаў цябе на цара над Ізраілем, нашто-ж ты пагардзіў словам Господа? Жану Урыя ты ўзяў сабе і забіў яго мечам амоніцянай: за гэта меч не адступіць ад дому твойго; я паднясу на цябе благое з твойго дому“.— І сказаў Давід Нафанду: „саграшыў я перад Госпадам“.— Нафан адказаў яму: „Гасподзь зъняў з цябе грэх твой;

ты не памрэш, але памрэць сын твой, які радзіўся ў цябе".— У страшным смутку чакаў Давід спаўненъня прысуду і за-спакоіўся толькі тады, калі сын узапраўды памёр. Давід усё жыцьцё сваё горка каяўся перад Богам у сваім граху і пладом гэтага каянння зьявілася ведамая псальма: „Памі-луй мяне, Божа, па вялікай Тваёй міласці". Каяннне Да-віда было такое шчырае, што Бог вярнуў яму міласць і ў знак гэтага паслаў яму ад Вірсавіі другога сына Салямана, які зрабіўся ня толькі наступнікам Давіда, але і родана-чальнікам Мэсii. Узгадаванье Салямана Давід даручыў прароку Нафану.

### § 65. Бядоты ў кіраваньне Давіда. Паўстаньне Авэсалома.

Злачынства Давіда як-бы заразіла ўсё сямейнае жыцьцё яго, і з гэтага часу ў доме Давіда пачынаецца ліха. Віна-вайцай стаўся сын Авэсалом, які надумаў адняць ад бацькі царскую ўладу. Ён быў прыгожы і ўсіх цягнуў да сябе сваім абыходжаньнем: „ува ўсім народзе ня было мужчыны гэтага прыгожага, як Авэсалом, і гэтак пахвалянага як ён; ад падэшвы ног да вярха галавы ня было ў яго за-ганы". Асабліва прыгожы быў ў яго валасы. Хочучы на-быць любоў народу і выклікаць няпрыхільнасць яго да бацькі, ён кожны дзень зраннія выходзіў да гарадзкое брамы, абнімаў і цалаваў усіх, хто толькі падходзіў да яго, шануючы ў ім царскага сына, і калі хто йшоў да цара на суд, дык, выслушаўшы яго, звычайна дадаваў з учасцем: „бачу, твая справа справядлівая. Але ў цара няма каму вы-слушаць цябе. О, каб мяне паставілі судзьдзю ў гэтай зямлі! я кожнага судзіў-бы па праўдзе". Калі Авэсалом такім шляхам набыў сабе выстарчаючы лік прыхільнікаў, дык ён неспадзянавана выдаліўся ў старую сталіцу Хэурон і тамака адкрыта падняў паўстаньне проці бацькі. Прыхіль-нікі, — у ліку якіх быў і Ахітафэл, які, відочна, шукаў поваду памсьціцца Давіду за Урыя, — абвясцілі Авэсалома царом Ізраільскім. У народзе ўтварылася вялікае ўзбу-джэнніе і разъдзяленніе. Давід з сям'ёй прымушаны быў уцякаць з Ерусаліму. Каля яго гуртаваўся толькі невялічкі аддзел войска, складзены з філісцімлянаў. Давід перайшоў ручай Кедрон. Тутака да яго далучыліся адданыя яму пер-

шасьвяшчэннікі Садок і Авіафар з каўчэгам завету. Але Давід адаслаў іх назад, сказаўши: „калі я набыў міласць перад вачыма Божымі, дык Ён зверне мяне і дасць мне бачыць жыхарства маё“. На гару Элеонскую Давід узыўшоў босымі нагамі, з пакрытаю — ў знак суму — галавою, і горка плакаў. Плакалі ўсе, хто быў з ім, плакаў і народ, які застаўся ў Ерусаліме. Калі Давіду сказалі аб зрадзе Ахітафэла, ён надта засмуціўся. Ён даручыў другу сваёму Хусію няшчыра перайсьці на бок Авэсалома і там старацца расстроіваць рады Ахітафэла. У адным месцы спаткаў Давіда Саулаў сваяк, нейкі Сэмэй. Ён пачаў усяляк ганіць Давіда і кідаць у яго каменьнем і пылам: „адыходзь, адыходзь, забойца і злачынец, — кричаў Сэмэй, — Гасподзь абярнуў на цябе ўсю кроў дому Саулавага“. Калі прыхільнікі Давіда хацелі прымусіць Сэмэя замоўкнуць, дык Давід ціха сказаў: „пакіньце яго, хай праклінае мяне! Ось і родны сын шукае душы мае... Хай Гасподзь гляне на маю [пакору і адплаціць мне дабром за яго ганьбу“.

Тымчасам Авэсалом уступіў у Ерусалім. Ахітафэл радзіў яму безадкладна пачаць пагоню за Давідам, каб скарыстаць яго ўтому і сум, але Хусію ўдалося расстроіць гэты плян. Ен радзіў ісьці на Давіда ня йначай, як сабраўшы ўвесь народ, каб з моцным войскам можна было наняці Давіду рашучы ўдар. Авэсалом прыняў плян Хусія. Праз гэта Давід меў магчымасць сабраць выстарачаюче войска. Адбылася бітва. Войска Авэсалома (больш як 20.000 чал.) было разьбіта. Сам Авэсалом на муле кінуўся ўцякаць. І вось, калі мул убег з ім пад галіны вялікага дуба, дык Авэсалом заблутаўся ў іх сваімі валасамі і „зьвіс паміж небам і зямлёй, а мул, які быў пад ім, уцёк“. Давід горка аплакваў свайго сына - небараку. Гора цара пашырылася на ўвесь народ і „абярнулася перамога таго дня ў плач для ўсяго народу“. Прыхільнікі Авэсалома съпяціліся прыняці Давіду пакорнасць, пры гэтым Давід выказаў звычайную свою велікадушнасць, абвясьціўшы агульнае прабачэнне. Ня выключаны быў з яго і гарэзны Сэмэй.

Разьдзяленье, якое выклікала ў народзе паўстанье Авэсалома, не засталося бяз уплыву на далейшую гісторию ўрэйскага народу. Яно адасобіла паўднёвия калены ізраіль-

скія ад паўночных, якія ня прымалі ўдзелу ў прыдушэні паўстання і абвінавачвалі,—асабліва калена Юдава,—у тым, што яно „скрала цара“. З працягам часу гэта спаборніцтва між каленамі павяло, як мы хутка ўбачым, да аканчальнага разъдзялення і гібелі яўрэйскага царства.

**§ 66. Апошнія гады кіравання Давіда. Съмерць яго (1020 г. да Х. Н.). Давід, як прарок і псальмапесеньяр.**

З прыдушэннем паўстання Авэсалома, у гаспадарстве ўтварыўся ўнутраны спакой, які цягнуўся амаль не да канца кіравання Давіда. Яму заставалася толькі з пакораю дзякаваць Богу за ўсё яго дабрадзеісты. Але ён не заўсёды быў моцны ў сваёй надзеі на Бога, дазволіўшы развіцца ў сваёй душы пачуццям надмернае гордасці і саманадзеінасьці. Дзякуючы гэтаму якраз пабуджэнням, Давід, не запытаўшыся, перш за ўсё, волі Божая, загадаў зрабіць народны съпіс, каб акрэсліць колькасць людзей, здольных насіць аружжа (аказалася ў калене Юдавым 500.000, у іншых—800.000 чал.). Хутка Давід признаў, што саграпышў перад Богам. У пакаранье за гэта на край была наслана маравая язва, якая спынілася толькі пасля гарачае малітвы Давіда і зьяўлення ангела, які ўжо занёс быў свой караучы меч і над Ерусалімам. На памяць аб гэтым зьяўленні Давід выбудаваў ахвярнік Богу і прынёс ахвяру ўсеспалення. Гасподзь прыняў ахвяру Давідаву і паслаў на яе агонь з неба. Гэта месца знаходзілася на гары Морна, на якой некалі Абраам адважыўся прынясьці Ісаака ў ахвяру Богу. Тут-же сын Давіда, Салямон, праз нядоўгі час пабудаваў храм Богу Ізраільскаму.

Незадоўга да свае съмерці Давід урачыста памазаў Салямана на царства. Старшыня і князёў народных Давід прасіў памагаць Саляману ў будаванні храму, які „павінен быць дужа вялічны, на славу й упрыгожаць перад усімі землямі“. Паміраючы, Давід завяшчаў сыну спаўняць Божыя прыказанні і захоўваць закон Майсея. Памёр Давід 70-х гадоў і пахаваны ў Ерусаліме. Імя Давіда ў чародных пакаленнях яўрэяў шанавалася гэтак высока, што ніхто пасля не адважваўся насіць яго.

Давідам складзена 91 псальма, якія знаходзяцца ў кнізе

„Псалтыр“. У некаторых з гэтых псальмаў зъмяшчаюцца прароцтвы аб Мэсіі, будучым Збавіцелі роду чалавечага, \*) У іншых — пачуцьці пакорнае жальбы аб грахах і ўдзячнасьці Богу. Гэтыя апошнія псальмы даюць нам вобраз чалавека, які і паслья цяжкага моральнага ўпадку знаходзіць у сябе сілы далей барацца са злом і грахом, да поўнае перамогі над ім. Ува ўсіх народаў псальмы Давідавы заўсёды карысталіся і цяпер карыстаюцца вялікаю пашанаю.

### § 67 Цар Салямон (1020 — 980 г. да Хр. Нар.); яго мудрасць.

18-х гадовым юнакам уступіў Салямон на пасад. Ён меў прыгожы, запраўды царскі выгляд. Природа надзяліла яго ясным розумам і праніклівасцю, а глубокая адукцыя, зъдзіўляўшая сучаснікаў, адкрыла яму ўсе тайны жыцця: „і гаварыў ён аб дзеравах — ад кедра, што на Ліване, да ісону, які вырастает са съянін; гаварыў аб жывёлах, і аб птушках, і аб паўзунох, і аб рыбах”, — гэтаак у кнізе Царстваў рысуецца мудрасць Салямонава.

Яму належала кіраваць вялізарным гаспадарствам, якое цягнулася „ад ракі Эгіпецкае да вялікага ракі Эўфрату“ і якое ўяўляла сабою пярэстую мешаніну народаў, звычаяў, культаў і г. д. Забесьпячэнне цішы і спакою сярод падладных яму народаў — гэта было яго галоўнаю мэтай. І праца яго ў гэтым кірунку ішла з поўнаю ўдачаю. Магутныя суседзі стараліся здабыць ласку Салямонаву. Эгіпецкі фараон дабіваўся чэсьці цераз дачку сваю парадніцца з Салямонам — патомкам таго самага некалі пагардзанага народа, якога Эгіпцяне ня лічылі вартым долі лепшай за долю раба. Так цудоўна зъмяніўся лёс абраниага народа! Ерусалім зрабіўся міжнародным цэнтрам, дзе адбываліся рухавыя зносіны гандлёвых, культурных, рэлігійных і г. д. Дзякуючы выбудаванаму Салямонам на Міжземным і Чырвоным моры флоту яўрэі прынялі беспасрэдны ўдзел у морскім гандлі са ўсімі краямі тагочаснага цыві-

\*) У псальмах Давід рысует прадвечную раду аб збавеніні роду чалавечага, крыжавыя муки, съмерць і ўваскрасеньне Збавіцеля, вялікасць імя Божае Маці, паварот паганцаў да царквы Божае і зацарапаныні Мэсіі над усімі народамі.


лізаванага сьвету. Карабель, які хадзіў у Вафір (Арабія), прывозіў Салямону золата, а карабель фарсіскі, які прыходзіў адзін раз у тры гады, прывозіў, апрача золата, серабра, сланёвую косьць, налпы, павы і інш. У Ерусаліме былі сабраны нязылчаныя багацьці. Ен пачаў хутка будавацца. Насельнасць павялічвалася, насаладжаючыся здаволеннем і дабрабытам. „І жылі Юда і Ізраіль спакойна, кожны пад вінаграднікам сваім і пад смакоўніцою сваёю ад Дана да Вірсавіі, ува ўсе дні Салямона“.

Дзеля выяўлення ўдаячнасці Богу за добры пачатак свайго кіравання Салямон прыйшоў у Гаваон, дзе знаходзілася скінія Майсеева, і тамака, пры вялізным зборы народа, прынёс ] багатую ахвяру — 1000 ўсеспаленняў. Ахвяра была прынята Богам. Уночы зъявіўся Салямону ў съне Бог і сказаў: „прасі, чаго табе даць!“ — „Дай мне мудрасць, каб я здолеў кіраваць народам Тваім“, — маліўся Салямон. Бог адказаў яму: „за тое, што ты не прасіў для сябе доўгага жыцця, багацця, душ ворагаў сваіх, а прасіў сябе розуму, каб добра судзіць, ось Я даю табе сэрца мудрае й разумнае так, што падобнага табе ня было раней за цябе, дык пасля цябе ня будзе; і тое, чаго ты не прасіў, Я даю табе — і багацце і славу, а калі будзеш хадзіць шляхам Майм, як Давід, бацька твой, дык прадоўжу і дні твае“.

Хутка Салямону здарылася паказаць сваю мудрасць. Да яго прыйшлі на суд дзівэ жанчыны. Абедзівэ яны мелі па дзіцянку і жылі разам у аднай хаце. Уночы адна з іх заспала сваё дзіцянё; усталла і падлажыла яго другой, а яе дзіцянё, жывое, зъяла сабе. Яе прынясла яго сюды, да Салямона. Калі, перабіваючы адна адну, рассказалі яны Салямону сваю справу, дык ён выклікнуў: „дайце меч, расясьячэце дзіцянё напаловы і аддайце палову аднай і палову другой“. — „О, цар! — выклікнула адна — аддайце ёй дзіцянё жывым і не забівайце яго“. А другая казала: „хэй ня будзе ані мне ані табе, сячэце! Салямон загадаў адлаць дзіцянё першай і сказаў: „яна яму маці“. Мудрасць Салямонава зъдзівіла ўсіх. Пачалі гаварыць, што ён судзіць па наданью Божае мудрасці.

## § 68. Будова і асьвячэнъне храму ерусалімскага (1017—1010 г. да Хр. Нар.).

На чацьвёртым годзе свайго кіраванъня, калі быў падрыхтаваны ўвесь матар'ял, Салямон пачаў будаваць храм Іегове. Хірам, цар Тырскі, прыслаў Салямону сваіх майстроў і дасьведчанага будаўніка, на імя таксама Хірама, паходзіўшага па матцы з калена Данавага. Гару Морыя расчысьцілі і ўзмацавалі. На будове працавалі, галоўным чынам, чужаземцы, якіх было 180.000 чал, але каб зрабіць гэтую справу нацыянальнаю, Салямон аблажыў павіннасцяй і ўвесь ізраільскі народ, які павінен быў паставіць 30.000 работнікаў дзеля нарыйхтаванъня лесу, каменьня, мармуру і г. д. Уся прыгатаваўчая праца была зроблена з такою прадбачлівасцяй, што самая будова храму адбывалася ў поўнай цішы, без ўсялякага гуку малатка ці сякеры. Будаванъне храму адбывалася  $7\frac{1}{2}$  гадоў.



Храм Салямана ў.

Храм Салямана ў быў пабудаваны па пляну скініі, але разьмерамі сваімі быў удвая большы за яе. Найбольш месца займаў вонкавы двор для народу. Навакол гэтага двара ішла галерэя, якая падтрымлівалася мармуровымі колённамі. Унутраны двор, які прызначаўся для съвяшчэннікаў, аддзяляўся ад вонкавага нявысокую сьценкаю, дзякуючы чаму народ мог бачыць ахвярапрынашэнні і малітвы съвяшчэннікаў. Тутака знаходзіўся вялізарны мядзяны ахвярнік і вялізарны рукамынік, які стаяў на 12-х мядзяных валох і

меў від шасьцілістнае лілі. За ўнутраным дваром паднімаўся самы будынак храму, увесь аблізаны белым мармурам. Ён, як і скінія, падзяляўся на дэльце часткі: съяцілішча і съятое съятых. У съяцілішча вяла падвойная брама надта прыгожай работы. Тут стаяла 7 залатых съвечнікаў і 10 залатых сталоў, на якіх, апрача хлебаў, зъмяшчаліся і ўсе залатыя судзіны, якія былі неабходны ў часе багаслужэння. Брама ў съятое съятых закрывалася звесаю з дарагое тканіны з вышытымі на ёй хэрувімамі. У „съятым съятых“ паставлены быў каўчэг завету, над якім раскінулася крылы залатых хэрувімаў.

Ня глядзячы на свае невялічкія разьмеры, новы храм быў нязвычайна вялічным, асабліва калі глядзелі на яго з гары Элеонскага. Гэтаму шмат спрыялі як самы плян, так і месцапалажэнне яго на высокай гары. Дзіўнае багацьце ўпрыгожанняў і цэннасць матар'ялаў рабіла яго ўзапраўданасці „славаю і аздобаю перад усімі землямі“. Для таго часу — каб не сказаць болей — гэта быў запраўдны цуд будаўлянага мастацтва. Храм гэты справядліва выклікаў зъдзіўленыне ўсіх, хто толькі бачыў яго.

На ўрачыстасць асвячэння храму ерусалімскага былі запрошаны прадстаўнікі ўсіх каленаў і старшины ізраільскія. Калена Левіна зъявілася ў поўным складзе. Галоўным момэнтам урачыстасці было перанясенне каўчэга завету з скініі Давідавай. Вялікі хор левітаў, апрануты ў вісонныя адзежы, з музыкальнымі інструментамі, і 120 съяшчэнінікаў з трубамі праводзілі працэсію. Калі каўчэг завету быў паставлены на сваё месца, дык слава Гасподняя, у відзе вобалака, напоўніла ўвесь храм. Салямон падняў тады руку да неба і прамовіў голасна да ўсяго народу малітву, у якой дзякаваў Богу за Яго вялікія міласці і прасіў прымаць у новым храме малітвы ня толькі ізраільцянаў, але і кожнага чужаземца, які прыдзе сюды малітца, пачуўшы аб славе Бога ізраільскага. У часе малітвы вобалак рабіўся ўсё яскравей і съявлей і, у знак асаблівае міласці, зыйшоў з неба агонь на падрыхтованыя ахвяры, і слава Гасподняя напоўніла ўвесь Дом. Два тыдні прадаўжалася ўрачыстасць. За гэты час было прынесена ў ахвяру Богу 22.000 валоў і 120.000 авечак. Калі народ пайшоў з Ерусаліму, дык уночы Гасподзь зъявіўся Салямону ў сні і ска-

заяў: „калі вы і дзееці вашыя пакінече спаўняць уставы і прыказаньні Мае і пачнече служыць іншым багом і пакланяцца ім, дык Я зьніштожу Ізраіля з твару зямлі Мае, якую Я даў яму, і Храм гэты, які Я асьвяціў Імю Майму, адкіну ад твару Майго і зраблю Ізраіля прыповесьцю і пасьмехам ува ўсіх народаў“.

### § 69. Слава Салямана. Яго моральны ўпадак і расканаўніне. Съмерць Салямана (980 г. да Хр. Нар.).

Будоваў храму не абмежавалася будаўнічай дзеяльнасцю Салямана. Ён выбудаваў для сябе на Сіоне пышны палац, які злучаўся з храмам пад'земным ходам. Палац быў абкружаны пышнымі садамі і вінаграднікамі. Некалькі іншых палацаў было пабудована ў ваколіцах Ерусаліму, напрыклад, летні палац на Ліване. Уся мэбля, прыладзьдзе і абстаноўка палацаў, таксама царскае адзеньне і пасад Саляманаў — усё гэта зьдзіўляла сваёю роскашшю і пышнасцю. З другіх будоваў Салямана заслугоўваюць увагі новыя съцены навакол Ерусаліму, вадаправод, будынкі дзяржаўных установаў і г. д.

Уся гэтая і вышэй разгледжаная дзеяльнасць Салямана, у сувязі з агульным дабрабытам народу, які насалоджваўся спакоем і мудрым кіраўніцтвам, здабыла яму славу, якая складала прадмет зьдзіўлення і зайдрасці для ўсіх народаў. Усе суседнія цары і валадары паспяшалі выказаць Саляману свае пачуцьці захоплення і паважання. Асабліва выдатнымі прадстаўляюцца адведзіны Салямана царыцаю Саўскаю (з паўдзёна Арабіі). Наслухаўшыся аб славе, багацьці і мудрасці Салямана, яна захадела асабіста пераканацца ў праўдзівасці гэтых расказаў. Каб дасыльдаваць мудрасць Салямана, яна запрапанавала яму шмат пытанняў у відзе загадак, і на ўсе пытанні адтрымала мудры адказ. Агледзіўшы ўсе будовы Салямана і пазнаёміўшыся з парадкамі кіраўніцтва, яна сказала: „я ня верыла таму, што мне расказвалі аб справах тваіх і мудрасці, пакуль ня ўбачыла ўсяго сваімі вачыма. І осё мненіе і напалову не гаворана; мудрасці і багацьця ў цябе больш, чымся я чула. Шчаслівы народ твой“. Пасьля гэтага яна перадала Саляману багатыя гасцінцы і, адтрымаўшы ад

яго ў сваю чаргу такія-ж багатыя дары, паехала дамоў пры чым захавала ў сэрцы сваім і іскру веры ў Бога ізраільскага.

Сярод раскошы і пачасьця Салямон, аднак-жа, ня здолеў затрымацца ў пабожнасьці. Пабуджаны часткай люба-ярлівасцю, часткай прыкладам усходніх цароў, Салямон завёў пры двары „шмат чужаземных жанчын — з тых на-родаў, аб якіх Гасподзь некалі сказаў сынам ізраільскім: „не ўваходзьце да іх, і яны хай не ўваходзяць да вас, каб яны ня скілі сэрца вашага да іхніх багоў“; да іх прымада-ваўся Салямон каканьнем і „распусьцілі жанкі яго сэрца яго“. Дзякуючы гэтаму, з працягам часу зъмяніўся ўвесел склад жыцця як самога цара, так і народу. Замест ранейшае патрыархальнасьці і прастаты нораваў, пры царскім двары і ў яўрэйскім грамадзянстве ўзмацавалася распуста, непамеркаванасць, здалікачанасць. Непамерныя расходы вы-чарпалі багацьце Салямана і ён пачаў гнясьці народ вялі-кімі падаткамі, што выклікала справядлівае незадаваленіе. Жонкі Салямонавы нахілі сэрца яго да іншых багоў. Ен пабудаваў для іх паганскія капішчы, сам пачаў пакланяцца ідалам і прымадзьце ў ахвярапрынашэннях ім. У па-караньне за паганства, распусту і адступленіе ад закону Божага, прарок Ахія Імен Божым абвясціў Салямону: „за тое, што ты не захаваў завету Майго і прыказаньняў Маіх, Я адніму ў цябе царства і аддам яго рабу твойму. Але ў часе жыцця твойго Я не зраблю гэтага дзеяля Да-віда; з рукі сына твойго адніму яго; і ў сына твойго Я вазьму ня ўсё царства, а пакіну яму частку дзеяля Давіда і дзеяля Ерусаліму“.

Хутка пасьля гэтага прадказаньня пачаўся ўнугры гаспадарства неспакой і распад. Таксама і звонку некаторыя князі падуладных народаў паўсталі супроты Салямана, адбілі Дамаск і началі рабіць напады на зямлю ізраільскую. Протест незадаволеных грамадзян павялічваўся ўсе болей і болей. Непамерныя падаткі асабліва выклікалі абурэніе народу. На чале ўсіх незадаволеных стаў Іеровоам з калена Эфрэмавага, адзін з начальнікаў над работнікамі пры паправе гарадзкіх сьценаў у Ерусаліме. Гэта быў чалавек адважны, здольны і ўладалюбны. Паходзячы з калена Эфрэмавага, якое пры І. Навіне і пазней мела кіраўнічую



„Усё сутга і прыгнечанасць духа“.

ролю ў жыцьці народу, а цяпер, у постаці Давіда і Салямана, павінна было падпараткавацца ненавіснаму калену Юдаваму, Іеровоам, бачачы прыдворнае бязладзьдзе і незадаволеньне народнае, узгадаваў у душы сваёй лятунак — заняць пасад Салямана і праз гэта вярнуць свайму роднаму калену пяршынство ў гаспадарстве. Гэты лятунак асабліва ўзмацаваўся ў ім пасъля адведзінаў яго прарокам Ахіяй, які, спаткаўшы Іеровоама адноўчы ў полі, разарваў перад ім свой плашч на 12 часцінаў і, аддаючы дзесяць з іх Іеровоаму, сказаў, што „так разъдзярэць Гасподзь царства ізраільскае і што пры наступніку Салямана да яго, Іеровоама, адыйдуць дзесяць каленаў ізраільскіх, а за дном Салямонавым застанецца толькі два калены“.

Калі вестка аб гэтым дайшла да Салямана, дык ён даў загад забіць Іеровоама, але той уцёк у Эгіпэт, дзе і хаваўся да самае съмерці Салямана.

Сярод такіх трывог і спробаў Салямон набліжаўся да съмерці. Старажытнае паданье кажа, што ён пры канцы жыцьця свайго пакаяўся перад Госпадам. Пацвярджэнне гэтага можна бачыць у напісаных ім кнігах\*), дзе рысуецца чалавек, які, ня гледзячы на тое, што поўнау чашай адведаў усе ўцехі жыцьця і насалоджваўся ўсімі прыемнасцямі зямлі, застаўся незадаволеным і, нарэшце, з горкасцю признаў: „суета сует і ўсё суета (пустата) і прыгнечанасць духа“. Адзінае дабро і заспакаенне чалавека — ў страху Божым і спаўнені Яго съятога закону. „Бойся Бога і прыказаныні Яго спаўкай, бо ў гэтым усё для чалавека“ — так канчае Салямон одну сваю кнігу.

Салямон памёр у Ерусаліме на 40-м годзе свайго кіраванья; пахаваны там-жа. Наступнікам сваім Салямон пакінуў адзінага сына свайго Ровоама, які нарадзіўся ад жонкі яго амоніцянкі Наамы.

\* ) Салямон напісаў гэткія кнігі пад назовам: „Экклезіаст“ (казнадзея), кнігу „Прытчай“, г. зн. кароткіх мудрых навучаньняў аб розных моральных авязках чалавека і „Песьню песьняў“ (самую найлепшую песнью), у якой паказаў любоў Бога да людзей пад відам любові жаніха да свае нявесты.

Б. Час цароў ад разьдзялення царстваў да палону  
Вавілонскага (980—589 г. г. да Х. Н.).

ГІСТОРЫЯ ЦАРСТВА ІЗРАЙЛЬСКАГА (980 — 722)  
І ЮДЭЙСКАГА (980 — 589).

§ 70. Агульны агляд пэрыяду трох вялікіх цароў  
і прычыны, якія падрыхтавалі разьдзяленне царства  
яўрэйскага.

Пэрыяд кіравання трох вялікіх цароў яўрэйскага народу быў часам, калі ўва ўсёй паўнаце зылзеісціліся вялікія абіяніні, дадзеныя патрыархам Абрааму, Ісааку і Якову і прароку Майсею, — калі яўрэйскі народ дасягнуў найвышэйшага свайго росквіту, дабрабыту, славы і магутнасці, — калі ён яскрава выявіў сваю здольнасць да самастойнага палітычнага істнавання, сваю нацыянальна-культурную творчасць, — калі ўсім складам свае гаспадарственнае і грамадскае будовы даў узор праўдзівага „богакіравання”, — калі нарэшце, разывіўшаяся з гэтага прынцыпу яўрэйская культура перадалася і іншым народам і далучыла іх да таго „свяцла”, якім асабліва съвяціла сярод цемпры паганства рэлігія Іеговы.

Далейшы лёс яўрэйскага народу прадстаўляе сабою гісторыю паступова падзення яўрэйскага царства, і прывядзення магутнага ізраільскага народу на ступень паднівальнага народу, асуджанага служыць чужым уладаром і перакідаца з аднаго ярма пад другое.

Вонкавым выражэннем гэтага заняпаду было перадусім тое разьдзяленне яўрэйскага царства, якое здарылася пасля съмерці Салямана. Гэтае разьдзяленне ня было выкліканы якімі-колечы выпадковымі прычынамі. Яно было падрыхтавана ўсёй папярэдній гісторыяй узаемаадносінай паўночных і паўднёвых каленаў, аддзяліўшыхся палітычна адно ад аднаго ў 980 г. да Х. Н. Між імі здаўна ішло спаборніцтва з-за палітычнай рэлігійнай перавагі. Паўночныя калены (ма чале з Эфрэмавым), якія пераважалі лікам калены паўднёвых, сталі надта варожа адносіцца да гэтых апошніх, калі пачалося іх узвышэнне, дзякуючы абранью паміж іх цароў і заснаванню на іх зямлі сталіцы царства і храма ерусалімскага — галоўнае съвятыні яўрэйскага народу. З гэтым усім для паўднёвых каленаў звязаны былі пэўныя палітычныя і эканамічныя права і прывілеі: яны больш за іншых прымалі ўчастце ў дзяржаўным будаўніцтве, больш мелі ўплыву на ход гаспадарственнага жыцця, больш мелі прыступу да розных адміністрацыйных і прыдворных пасадаў, больш карысталіся з таго гандлёвага руху, у які быў уцягнуты яўрэйскі народ мудрай палітыкай Салямана, нарэшце, больш за іншыя калены наградзілі ў сябе ўсялякага багацця й скарбу. Прывілейнае паларажэнне паўднёвых каленаў, узмацаваўшыхся за рахунак паўночных, натуральна выклікала большы-меншы заняпад і крайнае незадаваленне апошніх. Гэтае незадаваленне і выкарыстаў чэсталибны Іеровоам, які паспяшыў вярнуцца на бацькаўшчыну, як толькі пачуў аб съмерці Салямана.

## § 71. Развъдзяленыне яўрэйскага царства на ізраільскае і юдэйскае (980 г. да Хр. Нар.).

Па съмерці Салямана, Ровоам, які не здавольніўся апяявшчэннем сябе царом у Ерусаліме, адправіўся ў Сыхэм (галоўны горад Эфрэмавага калена), каб адтрымаць прызнаныне сваіх правоў на пасад і з боку іншых каленай ізраільскіх, на чале якіх стаяла Эфрэмава калена. У Сыхеме прадстаўнікі народу, на чале з Іеровоамам, патрэбовалі ад Ровоама палягчэння падатковага цяжару. Ровоам абязцаў дадзь адказ праз тры дні. Старыя райцы, якія служылі пры Салямане, ведаючы запраўдны стан дзяржавы і настрой грамадзянства, радзілі маладому цару на гэты раз уступіць народу і абыйсьці з ім ласкова. Але Ровоам не паслу́хайся разважнага голасу гэтых райцаў, а прыняў раду сваіх маладых равеснікаў, якія навучылі яго гэтак сказаць народу: „калі бацька мой абцяжваў вас вялікім цяжарам, дык я павялічу ярмо вашае; бацька мой караў вас бізумі, дык я буду караць скарпіёнамі“ (плёткамі, унізанымі металёвымі шпількамі). Такі адказ выклікаў агульнае абу́рэньне. Усюды пачу́ўся кліч: „якая нам часьць у Давідзе? Няма нам долі ў сыне Есея. Па шатрох сваіх Ізраіль! Цяпер ведай свой дом, Давід!“ І абвясьціў народ сваім царом Іеровоама. Ровоам павінен быў пасыпенна ўцячы з Сыхему. Маніўся ён аднавіць сваю ўладу над паўночнымі каленамі вайсковаю сілаю, але калі нейкі „чалавек Божы“, на імя Самэй, пераканаў Ровоама, што ўсё гэта ўтварылася згодна з воляй Божай, дык яму нічога не заставалася, як толькі признаць усё тое, што здарылася.

Адсюль вось і пайшло разъдзяленыне яўрэйскага царства на два: тое, якое засталося верным дому Давіда і ў склад якога ўвайшлі калены Юдава і Вэніяміна, стала называцца **юдэйскім**, з сталіцай ў Ерусаліме, а другое, у склад якога ўвайшлі ўсе паўночныя калены ізраільскія, пачало называцца **ізраільскім**, з сталіцай спачатку ў Фірцы (каля Сыхему), пазней у Самары. У першым пачаў кіраваць Ровоам, у другім — Іеровоам.

## § 72. Нароткі агульны агляд гісторыі царства юдэйскага і ізраільскага.

Разъдзяленыне царстваў адбылося ў 980 годзе да Хр. Нар. Адсюль жыцьцё кожнага царства пайшло сваім асобным шляхам. Кожнае кіравалася сваім асобнымі цэрамі, у кожным утварыўся свой асаблівы гаспадарственны лад, асобны закон, войска і г. д.; кожнае вядзе самастойную вонкавую палітыку, кожнае моцна абараняе свае граніцы, дзеля чаго ў адным і другім будуеца цэлы рад крэпасцяў. У кожным быті свае пэрыяды заняпаду і дабрабыту, пэрыяды крайнага напружанья і зынштажэння сіл народных і большага ці меншага спакою і ўмацаванью, як вонкавага, так і ўнутранага. Пераважна гэта залежала ад асобы цара, яго настрою і энэргіі, яго здольнасці кіраваць народам. Але ўжо адно тое, што пасад, асабліва ў царстве ізраільскім, даставаўся найчасцей па праву захвату, а не дзяякоючы ўсе-народнаму абраниню ці праву наследаванья, як гэта было раней—выклікала такі напрамак жыцьця, які быў нязгодны з прынцыпамі „богакіраванья“ і ўсім звычаям народнымі, і быў надта шкадлівым для гаспадарственнага жыцьця.

Што датычыцца ўзаемаадносін паміж царствамі юдэйскім і ізраільскім, дык часам, асабліва калі пагражала якая-колечы агульная небясьпека, гэтыя адносіны быті больш-менш лагодныя, як напр., пры Ахаве іср. і Іосафате юд., калі яны зрабілі між сабою цесны абаронны саюз супроты магутнага цара Сырыйскага; а часам, асабліва калі адно якое - колечы царства значна ўзмацоўвалася і праз гэта рабілася пегроза існаванью другога, суадносіны рабіліся адкрыта [варожымі, няраз нават прыводзіўшымі да крызвых сутычак, як напр., пры Факзі, цару іср., калі войска юдэйскія страціла 120000 чал.]

Усё гэта вяло не да ўмацаванью, а да аслабленьня абодвых царстваў, што паспышылі выкарыстаць суседнія паганскія народы, якія быті пераможаны ў часе вялікіх адзінадзяржаўных цароў. Гісторыя як юдэйскага, так і ізраільскага царства напоўнена ледзь не бязупыннымі войнамі з гэтымі народамі. Некаторым з іх, як напр. Сырыцам, удаецца хутка праз змаганье вярнуць сябе незалежнасць, іншыя заўсёднімі паўстаньнямі і нападамі ўносяць вялікае спусташэнне і руйнацыю і перашкаджаюць узнаўленню нормальнага парадку жыцьця. Каб абараніць свае вонкавыя граніцы, кіраўнікі аднаго і другога царства маніцца рабіць карысныя саюзы з магутнымі суседзямі, асабліва з Эгіптом, якія калі таго часу нязвычайна ўзмацаваўся дзяякоючы мудрай палітыцы фараонаў новае дынасты.

Але ўся гэтая барацьба і тактыка цароў ізраільскіх і юдэйскіх не магла зынштожыць у корані зло, якое падточвала сілы царстваў, не магла засыцерагчы іх ад канчатковай гібелі. Яшчэ болей згубным, чым разъдзяленыне палітычнае, яксе крышыла матар'яльныя сілы народу, было разъдзяленыне рэлігійнае, яксе крышыла дух народу, падрывала яго рэлігійную і нацыянальную съядомасць. Гэтае разъдзяленыне ўтварылася, дзяякоючы, галоўным чынам, першаму цару ізраільскому Іеровоаму. Каб адцягнуць народ ад храму ерусалімскага, ён заснаваў у сваім царстве новы культ, па форме блізкі да юдэйскага, а па духу зусім паганскі, родны існаваўшым тады на ўсходзе

паганскім культам: эгіпецкаму, фінікійскому і інш. Між юдэйскім і ізраільскім народам з першага-ж дня разьдзяленыя ўтварылася, т. з. непраходнае бяздоныне, якое маламудрыя цары ізраільскія стараліся толькі болей паглыбляць і нашыраць. Які-ж быў рэзультат увядзення новага культу ў самым царстве ізраільскім? Ухіленыне ў паганства, страта ранейшага рэлігійнага асиродзьдзяя, адступленыне ад закону Майсеевага, перайманыне пагансках звычаяў і моралі — ўсё гэта выклікала вялікую распуту і бязбожнасць ізраільскага народу. Аб выпраўленыні сэрца, аб узаемнай любові, справядлівасці, праўдзе, самаахвярнасці, помачы бліжнім ужо мало хто й думай. Меркаю жыцьця і шчасціца чалавечага зявілася самалюбства, гордасць, багацце, слава, патвор ніzkім палам; замест падпарадкованыя волі Божай, як найвышэйшай норме жыцьця й моралі, бачым у жыцьці асабістым, сямейным і грамадзянскім раскелзанасць і панаваныне ўсялякага прызваленія і шалу. Жыцьцё згодна з такімі прынцыпамі, у духу чиста быдлячае моралі — гэта ўжо гібель грамадзянства. Такі лёс і прырыхтаваў сабе народ ізраільскі, пазней і юдэйскі, сваім адступленынем ад завету Божага.

Лепшыя людзі з народу, як напр., прарокі і некаторыя набожныя цары юдэйскія, ўцімлі ўсё зло разьдзяленыя і маніліся ўзнавіць адзінства праўдзівага богапаважаныя і адзінства палітычнае. Такімі былі, напр., — ня кажучы аб прароках, — цары юдэйскія Аса, Езекія і Іосія, якія дзеля рэлігійнага адраджэння народу склікалі агульнанарадныя сабраныні і ладзілі агульнанарадныя святы, каб „узыскаць Господа, Бога бацькоў сваіх, ад усяго сэрца свайго і ад усяе душы свае“, каб узмацаваць нацыянальныя сувязі і напомніць аб паходжаныні ўсіх ад аднае вялікае сям'і — патомства Абраама, Ісаака і Яакава. Цэр Іосія, карыстаючыся аслабленынем царства асырыйскага і іншымі спагадаўшымі варункамі, задумваў нават пад сваім скіпетрам аднавіць ува ўсім аб'ёме царства Давіда і Саламона.

Але ўсе гэтыя меры асаблівага значэння ня мелі. Пад прымусам алаганіўшыхся цароў, зло ідаласлужэння ўсё болей і болей пашыралася, моральныя ўстоі грамадзянства руйнаваліся і гаспадарства бязупынна йшло да гібелі, ня маючи ў сабе сілы зрабіць спраціўленыне новым магутным монархіям, якія выходзілі на сусветную сцену. Ўдэйскае царства пратрымалася трохі больш за ізраільскас: у апошнім зло пусціла болей глыбокое карэніне і моральныя сілы былі меншыя і слабейшыя.

Прагледзімо каротка гісторыю таго і другога царства.

### § 73. Нароткі агляд гісторыі царства ізраільскага (980 — 722 гг. да Хр. Нар).

На чале царства ізр. стала калена Эфрэмава. Спачатку царства ізраільскае было мацнейшым за юдэйскае, але яно хутчэй за яго аслабела і згінула. Аднэю з прычын гэтага была заўсёдная барацьба за ўладу. На працягу 257 гадоў ісцінаваныя царства ізраільскага ў ім зъмянілася 20 цароў, якія належалі да дзесяцёх розных дынастыяў, сілаю адбіраўшых царскі трон адна ў аднае. Дамовыя войны надта падрывалі сілы гаспадарства. Другая прычына хут-

кага канца царства была ў ідалапаклонстве. Амаль ня ўсё цары ізраільскія былі ідалапаклоньнікі і здраднікі рэлігіі Іеговы. Прыклад іх захапляў і падданых. Ідалапаклонства-ж з аднаго боку расслабляла і пісавала мораль народу, з другога пазбаўляла яго Божае міласці і ўкідала ў розныя напасці і ліха.

Найвыдатнейшымі з цароў ізраільскіх былі: першы — Іеровоам I, восьмы — Ахаў і чатырнаццаты — Іеровоам II.

**Іеровоам I (980 — 958)** і заснаваньне ім новае рэлігіі (эгіпэцкага культу). Абвешчаны царом, Іеровоам ня столькі клапаціўся аб будаўніцтве свае дзяржавы, сколькі аб ума-цаваньні свае ўлады. Перш за ўсё ён парупіўся ўзмацніць граніцы ізраільскага царства, потым заняўся ўпрыгожаньнем свае сталіцы, якою ён абвясціў г. Фірцу, паложаны ў малаяўнічых горах на паўноч ад Сыхэму. Але маленькі гарадок ня мог замяніць ізраільцям вялічнага і дарагога съвяшчэннымі ўспамінамі Ерусаліму. Падарожжа ізраільца-наў у Ерусалім адбывалася далей, як і да разъдзялення. І пачаў Іеровоам думачь, як-бы спыніць гэтых шкадлівых падарожы. „Калі народ — думаў ён — будзе хадзіць у Еру-салім дзеля ахвярапрынапэнняў, дык сэрца яго звернецца да Ровоама, цара юдэйскага“. Каб адцягнуць народ ад гэ-ных падарожаў, Іеровоам, наўмысьль апіраючыся на пры-клад Аарона, загадаў выліць з золата два цяляці і, паўта-раючы слова Аарона, сказаў народу: „ня трэба вам хадзіць у Ерусалім; ось багі твае, Ізраіль, якія вывялі цябе з зямлі Эгіпэцкае“. Адно з гэтых цялят Іеровоам паставіў у Дане, другое — ў Вэфілі. Вэфіль, з якім быў звязаны ўспамін-аб таемнай драбіне, якую бачыў Якаў, быў зроблены галоў-ным съвяцілішчам новага культу. У ім Іеровоам пабудаваў капішча на высачыні дзеля ахвярапрынапэнняў, як гэта было ў храме Ерусалімскім. З тae прычыны, што съвя-щэннікі і левіты адмовіліся прымаць учасцце ў багаслу-жэнні Іеровоама, ён выгнаў іх усіх за межы царства і па-ставіў на іх месца новых съвящэннікаў з народу, не па-ходзіўшых з калена Левінага. Былі таксама ўстаноўлены съвяты, падобныя да юдэйскіх.

Такая дзеяльнасць цара выклікала ў народзе стра-шэннае абурэнніе і разъдзяленніе. Гасподзь адразу вы-съведчыў паганства Іеровоама. Калі Іеровоам першы раз

стаў, як найвышэйшы жрэц, перад ахвярнікам, каб зрабіць курэнъне залатому цяляці, дык нечакана зъявіўся прарок з Юдэі. Ен абвясціў, што ў даме Давіда народзіцца сын, на імя Іосія, які на гэтym ахвярніку прынясець у ахвяру съяўшчэннікаў Іеровоама, і даў знак, што гэта сказаў Гасподзь: ахвярнік разваліцца і попел, які на ім, рассыплецца. Іеровоам, працягваючы ў гневе руку, крыкнуў: „вазьмече яго!“ але-ж у туу мінуту рука яго зъдзеравянаела, і ахвярнік разваліўся. Тады Іеровоам пачаў прасіць прарока памаліцца аб ім. Прарок памаліўся і рука цара зрабілася здароваю. Іеровоам пачаў клікаць прарока да сябе ў палац, каб пачаставаць яго, але прарок адказаў: „хаця-б ты даў мне палову свайго дому, дык я не пайду з табою, бо так скозаў мне Гасподзь: ня еш там хлеба і ня пі вады і не вяртайся тою дарогаю, якою прыйшоў у Вэфіль“. Усё гэта павінна было навучыць Іеровоама, што служэнъне, якое ён придумаў, нялюбі Богу. Але Іеровоам не паправіўся, дæляя чаго стары-стары прарок Ахія вымавіў грозны суд на ўесь дом Іеровоама, які „будзе вымечены, як вымітаюць смяцьцё дачыста“, а сам Ізраіль будзе выкінуты з зямлі абяцанае і адведзены за раку (Эўфрат) — „за тое, што зрабілі сабе ідалаў, раздражняючы Господа“.

Наступнікі Іеровоама, з якіх адзін кіраваў толькі сем дзён, узыходзілі на трон па трупах сваіх папярэднікаў і, апрача залатых цялят, пакланяліся яшчэ і багом суседніх народаў. Спагадчыкаў праўдзівага Бога яны прасыледавалі і забівалі. — Посты цар Амбрый, пры якім ішла чатырохгадовая хатняя вайна за трон, пабудаваў для сябе новую сталіцу, славутную Самарью, якая была рэзыдэнцыяй цароў ізраільскіх аж да самага развалу царства.

**Ахаў, які заладчык фінікійскага культу (923—901).** Пасыль Іеровоама, бязбожнасць і распуста дасягнула найвышэйшае ступені пры Ахаве. Ен быў жанаты з дачкаю Сідонскага цара — Іезавэляй, жанчынаю пышлівай і бяздушнаю, ішыраю паклоныніцаю багоў фінікійскіх. Зрабіўшыся царыцаю, яна рапышла ўвясці ў ізраільскім народзе фінікійскі культ. Згодна з жаданьнем Іезавэлі, Ахаў выбудаваў у Самары пышны храм і ахвярнік Ваалу \*) і прымушваў народ па-

\*) Ваал — абагаўленъне сонца ў відзе чалавека з вянком з праменіньямі навакол круглага твару.

кланяцца яму. При храме на ўтрыманьні Іезавэлі было 450 паганскіх прарокаў. У другім горадзе—Іэрэлі—пабудована было капішча ў чэсьць Астарты\*\* і пры ім на царскі кошт утрымлівалася 400 паганскіх прарокаў. Усе праўдзівые прарокі, па загаду Іезавэлі, былі забіты, апрача 100 чалавек, якія ўратаваліся ўцёкам. Пачаўся самы сумны пэрыяд у гісторыі ізраільскага народу. Багаслужэнне Ваалу зусім адхіліла ізраільцянаў ад Бога і кінула іх у розныя паганскія брыдоты. Праўдзівая рэлігія гінула, а разам з гэтым нішчыліся і ўсе вялікія абіцаньні, дадзеныя Богам Абраама народу. У гэты самы час жылі найвыдатнейшыя прарокі ізраільскага царства — Ільля і Елісей. Малітвай, высьведчаньнямі і цудамі яны стараліся падтрымаць веру ў народзе і на некаторы час затрымалі ізраільскае царства ад канчатковае гібелі. Па загаду Божаму, дадзенаму Ільлі, адзін з вучняў Еліселя памазаў на царства ваеннаначальніка Іуя, і той разбурыў увесь род Ахава. Цар Йорам — сын Ахава быў забіты, Іезавэля была выкінута з вакна і растоптана коньмі; усе сыны і сваякі Ахава, таксама ўсе сьвяшчэннікі Ваала былі катаваны; усе капішчы і істуканы зьнішчаны і самае месца, дзе яны стаялі, aberнута ў месца даеля вывяzen'ня ўсялякага бруду й съмяцця.

Але зьнішчыўшы пакланен'не Ваалу, Іуя, як і яго наступнікі, не звярнуліся да Бога праўдзівага, а і далей падтрымлівалі ідаласлужэнне Іеровоама. За гэта Гасподзь пакараў іх тым, што пачаў „абцінаць часціцамі“ ізраільскае царства, аддаючы іх суседнім паганскім народам. Так, пры Іуі ўся заіарданская краіна адыйшла да Сыры.

Іеровоам II быў адным з найвыдатнейшых цароў царства ізраільскага. Ен кіраваў 41 год і на час аднавіў магутнасць і славу свайго царства. Іеровоам II удачна ваяваў з моавіцянамі і амоніцянамі, якія, карыстаючыся бязладзьдзем царства ізраільскага, рабілі на яго заўсёдныя напады, рабавалі насельнасць і спусташалі зямлю. Іеровоам II зьнішчыў іх гарады, вінаграднікі, палі і папасы, а насельнасць часткаю зьніштожыў, часткаю абыярнуў у рабства. Яшчэ болей важнымі прадстаўляюцца ўдачы яго ў зма-

\*\*) Астарта—абагаўлен'не месяца ў відзе маладой жанчыны з рагамі, якая ёдзе конна на быку.

ганьні з Сырыяй. Зрабіўшы саюз з асырыйскім царом Салманасарам II, Іеровоам прымусіў сталіцу Сырыі — Дамаск паддацца і ўзяў з яго агромністую контрыбуцыю, якая надоўга падцяла гаспадарства.

Матар'яльны дабрабыт гаспадарства пры Іеровоаме II дасягнуў высокое ступені. Самарыя збагацела ад ваеннае здабычы і таргоўлі. Горад шырока і багата пабудаваўся, багатыя вінаграднікі пакрылі прылеглыя да яго схілы гораў, палі началі засявацца рознародным збожжам. Нажаль, ня ўся населнасць магла гардзіцца сваім дабрабытам. Дзякуючы неспаўненству законаў Майсеевых, зямельная роўнасць была парушана: зямля знаходзілася ў валаданьні багатых, якія гнялі бедакоў, прымушаных за мізэрную плату абраўляць чужую зямлю. Палажэнне іх было ня лепшае за палажэнне рабоў.

Але ўдачи кіраваньня Іеровоама II не маглі спыніць набліжаўшайся гібелі царства. Зло ідаласлужэння пры ім пашыралася ўсё болей і болей. Пакланенне цялятам адпраўлялася, як і раней. Быў адноўлены і культ Ваала, якому ў аднэй Самары было прысьвечана некалькі капішчаў. Былі капішчы і ў чэсьць Астарты. Статуі гэтых багоў началі зьяўляцца ўжо і ў прыватных дамох. Час-адчасу ладзіліся ўсенародныя паганскія съвяты, з удзелам жанчын; съвяты гэнныя звычайна канчаліся самай дзікай распустай, бескаромнівасцю якое перавышае ўсялякае ўяўленыне.

Усё гэта паказвала, што ізраільскі народ аканчальнна паддаўся сіле зла і ўжо ніякім чынам ня можа вызваліцца ад яго. Ось чаму і бліскучae кіраванье Іеровоама II было толькі апошнім і пры tym зданнёвым росквітам перад поўным дагараннем.

**Упадак царства ізраільскага (722 г. да Хр. Нар.).** Пасьля Іеровоама II на царскім пасадзе зьяўляецца рад узурпатораў-царазабойцаў, якія сваім змаганьнем, інтрыгамі і паборамі зусім падарвалі гаспадарства, — і гэта якраз у той самы час, калі — наадварот — трэбавалася награмаджанье і арганізаціонне сілаў народных, гледзячы на небясьпеку, якая ішла з боку нязвычайна ўзмацаваўшайся тады за Эўфратам вялікае асырыйскае монархіі. У сталіцы гэтае мо-

Мархії — Ніневії — зъяўляецца рад выдатнейшых цароў — заваявальнікаў, — якія началі прадпрымаць далёкія падходы. Першы ўдар прышлоўся царству Сырыйскаму. Потым асырыцы ўступілі ў барацьбу з эгіпцянамі. А таму што Палестына ляжала якраз на шляху таго й другога народу пры іх узаемных сутычках, дык [нямінуча павінна было ўцягнуцца ў гэтую барацьбу і царства ізраільскае. Але на чаго было абапёрціся ізраільскім царом? з якім народам зрабіць саюз? Гістарычны выбар прадказваўся ў бок эгіпцянаў, з якімі абодва царствы большаю часткаю падтрымлівалі прыязнныя суадносіны. Але гэты падрахунак не апраўдаўся, і асырыскі цар Салманасар, даведаўшыся аб саюзе Осіі, апошняга цара ізраільскага, з эгіпецкім фараонам, уторгнуўся ў ізраільскае царства (яно ўжо крыху раней было абкладзена данінаю, пры першым паходзе асырыйцаў), захапіў Осію ў палон і спусташы увесь край. Ізраільцы здаліся не адразу. Пад съценамі Самары тро гады вялася распачлівая барацьба, якою адрозніваецца наагул барацьба ўсіх гінучых народаў. Аблогу Самары закончыў сын Салманасара — Саргон. Ен давяршыў пакарэнне ізраільскага царства, значную часць ізраільцаў адвёў у палон і перасяліў у розных часцях вялікае асырыйскае монархіі, а на месца іх перасяліў паганцаў з Сырыі і Месапатаміі. З працягам часу гэтыя перасяленцы, зъмяшаўшыся з астаўшыміся ізраільцянамі, утворылі новы народ, які адтрымаў назоў самаранаў. Вера іх была мешканіем праудзівае веры з паганскімі аблудамі. З юдэйства яны прыймалі Пятакніжжа і адпраўлялі багаслужэнне згодна з пастановамі Майсея — у храме, які пабудавалі на гары Гарызін.

Так скончыла сваё існаванье царства ізраільскае. Цяжкае было пра буджэнне ізраільцаў у палоне, дзе большая часць іх была абернена ў рабоў. Але Гасподзь і ў палоне не пакідаў Сваім прамышленнем тых, якія заставаліся вернымі Яго святыму закону. Ось такі быў, напр., пажожны Тавіт, гісторыя якога падробна расказаная ў кнізе „Тавіт“. За свае дабрадзействы няздольным адзінапляменнікам ён падпаў прасльедваньнем ад асырыйскага ўраду і потым перажыў цэлы рад спробаў, якія закончыліся для яго і яго патомства поўным багаславеннем Божым.

## § 74. Нароткі агляд гісторыі юдэйскага царства (980—589 г.г. да Хр. Нар.).

У склад царства юдэйскага ўвайшлі, апрача двух галоўных каленаў—Юдавага і Вэніямінавага, ранейшыя землі калена Данавага, якое перасялілася на паўноч, і землі калена Сымонавага. Царства юдэйскае існавала 390 гадоў. У ім таксама было 20 цароў, але ўсе яны паходзілі з аднаго рода Давідавага. Адны з цароў юдэйскіх адхіліліся ў ідалапаклонства, другія заставаліся вернымі Богу праўдзіваму. Гэтая пабожныя цары зьніштажалі ідаласлужэнье ў царстве, узмацоўвалі народ у веры і пабожнасьці і ратавалі царства, пры помачы Божай, у часе напаёсці и ліха.

**Ровоам** — першы, па разьдзяленыні царстваў, юдэйскі цар — спачатку быў верны праўдзіваму Богу, але на 4-м годзе свайго кіраваньня, пад уплывам каханае жонкі (дачкі Авэсалома), адпаў у ідалапаклонства; з ім і народ юдэйскі „пакінуў закон Гасподзень“ і „рабіў няўгоднае прад вачыма Господа“. „І пабудавалі яны ў сябе высачыні, і статуі, і капішчы на ўсялякім высокім узгорку і пад усялякім цяністым дзеравам“. За гэта Гасподзь пакараў царства юдэйскае нападам эгіпецкага фараона Сусакіма, які ўзяў Ерусалім, зрабаваў храм і палац Саляманаў і зрабіў юдэяў сваім даньнікамі. У гэтых цяжкі для юдэяў час ад іх адпалі філісцімляны і ідумэі.

Пабожны цар **Аса** — ўнук Ровоама — асобным распаряджэннем загадаў, каб усе спаўнялі закон Майсея, і „адкінуў усіх ідалаў, якіх зрабілі бацькі яго. І нават маці сваю Ану пазбавіў званьня царыцы за тое, што яна зрабіла істукан Астарты“. За гэтая ўчынкі пабожнасьці Гасподзь багаславіў аружжа Асы. Аса разьбіў дашчэнту войскі фараона і скінуў з сябе ярмо Эгіпту. Пры гэтым была захоплена багатая здабыча. Зъніштожыўши пасылья таго ўсе „брэдоты паганскія“, Аса на 14 годзе свайго кіраваньня сабраў у Ерусаліме вялікае народнае сабраныне, у якім прымалі ўдзел жыхары ня толькі яго царства, але і народ з усіх іншых каленаў. На гэтым сабраныне быў узнобілены завет з Богам і пастаноўлена караць съмерцяй усіх, хто ня звернеца да Господа Бога.

Пад канец свайго жыцця Аса перанёс шмат ліха за-

тое, што цаюю скарбу храму Гасподняга купіў саюз цара сърыйскага. Што датычыцца народу, то, у парадынаньні з другім часам, у кіраваньне Асы народ насалоджваўся поўным дабрабытам. Карысны гандаль Юдэі з Арабіяй і краямі заходнія Эўропы дазволіў цару і народу сабраць вялікі скарб.

Пабожны цар Іосафат — другі ўнук Ровоама, — знаходзячыся ў згодзе са ўсімі суседнімі народамі, меў магчымасць займацца пераважна справамі ўнутранага будаўніцтва свае дзяржавы. Маючи вялікія сродкі (арабы і філісцімляны плацілі Іосафату багатую даніну), ён умацаваў шмат гарадоў, сабраў вялікае войска, утварыў справядлівы суд і інш.

Але асабліве значэнне мелі яго меры дзеля зьніштажэння ідалапаклонства. Усялякія съвяшчэнныя „высачыні“ і „дубровы“ былі выкаранены, ахвярапрынашэнны спынены, служнікі культу паразганяны і зьніштожаны. Не здавальняючыся гэтym, Іосафат на 3-м годзе свайго кіраваньня паслаў съвяшчэннікаў і левітаў з кнігаю закону, каб яны вучылі народ закону Божага па ўсіх гарадох Юдэі. Наградай яму за такую пабожную руплівасць быў нязвичайны дабрабыт народу, як у дні Салямана.

Але Іосафат зрабіў абмылку, якая з працягам часу прынясла шмат ліха царству юдэйскаму. Хочучы надоўга забясьпечыць свайму народу добрыя адносіны з ізраільскімі царствамі, дзе тады кіраваў бязбожны Ахаў, Іосафат ажаніў свайго сына Йорама з дачкою Ахава — Гафоліяй, якая была фуплівай ідалапаклонніцай. Вынікам гэтага шлюбу было новае ўмацаваньне і пашырэнне ідаласлужэння ў царстве юдэйскім, асабліва пры наступніках Іосафата — сыне яго Йораме і ўнуку Охозі. Але вышэйшай ступені паганства і распusty царства юдэйскае дасягнула з пачаткам кіраваньня 12-га цара юдэйскага Ахаза.

Ахаз увёў самае паганае з ханаанскіх ідаласлужэнняў — пакланеніне Молоху \*). У ахвяру яму ён прыносіў чаваків уласных дзяцей. Пакараньнем Божым за гэта зъяві-

\* ) Молох — бог палючага сонца, ад якога высыхае расыліннасць. Яго рабілі ў відзе чалавека з галавою быка. Яму прыносяліся чалавечыя ахвяры, асабліва дзеці. Іх жывымі кідалі ў распаленае чэрыва бронзавае статуі ідала.

ліся бязупынныя і дужа спусташалвняя войны з суседзямі. Гэтак, саюзныя цары — сырыйскі і ізраільскі — наняслы страшнае паражэнье Ахазу, які страдаю забітymі 120.000 чалав. і палоннымі болей як 200.000 жанчын, сыноў і дачок. Філісцімляны і ідумеі, карыстаючыся слабасцю царства, захапілі некалькі гарадоў і крэпасцяў юдэйскіх. Цар асырыйскі, саюзу з якім шукаў Ахаз, абрабаваў і зачыніў храм ерусалімскі, дзеля чаго ў ім прыпынілася багаслужэнне.

З грозным высьведчаньнем распusty і паганства, якое так пашырылася ў дні Ахаза, зьявіўся прарок **Ісаія**.

Пабожны цар **Езекія** — сын Ахаза — узнавіў багаслужэнне ў храме Ерусалімскім. З асабліваю ўрачыстасцю была адсвяткавана Пасха; на якую, па запрашэннях Езекіі, прыйшоў шмат хто з царства ізраільскага. Пасля гэтага па ўсім царстве былі зыніштожаны ідалы і ўзноўлены законы Майсея.

У часе Езекіі Салманасар, цар Асырыйскі, пакарыў царства ізраільскае. Такая-ж небяспека пагражала і царства юдэйскаму. Сэнахэрым, сын Салманасара, з нязлічным войскам аблажыў Ерусалім. Упадак гораду, здавалася, будзе нямінучым. Але Езекія звярнуўся з гарачаю малітвой да Бога, і Юдэя была збаўлена: уночы Ангел Гасподзень паразіў 185.000 асырыйскага войска. Сэнахэрым павінен быў зьняць аблогу і адступіць.

Міласць Божая да Езекіі была пацверджана яшчэ адным цудоўным знакам — перасунуўся назад на дзесяць ступеняў цень сонечнага гадзінніка, дзеля пацверджанья прадказаньня прарока **Ісаіі**, што цяжка хворы цар паздравіве. Езекія, узапраўднасьці, паздравіў і кіраваў царствам пасля таго яшчэ 15 гадоў у згодзе і спакоі.

Бязбожны **Манасія**, які кіраваў царствам 55 гадоў, узнавіў ідаласлужэнне і звязаныя з ім вады й забабоны, і распусціў свой народ так, што яны „рабілі горай усіх народоў, якіх зыніштожыў Гасподзь ад твару сыноў ізраілевых“. Манасія ў паганстве сваім дайшоў да таго, што паставіў у храме ерусалімскім істукан Астарты, багіні распusty і ўсядлякае нячыстаты! Калі яго началі высьведчаваць прарокі, ён засудзіў іх на съмерць: сярод іншых ад бяз-

душнае руکі Манасії згінуў мучальніцкаю съмерцю ста-  
рэнкі прарок Ісаія, які, згодна з паданьнем, быў жывым  
расьпілованы напаловы. За гэта Манасія быў страшна па-  
караны: начальнік асырыйскага войска ўзяў яго ў палон і  
загадаў закаваць яго двама мядзянымі ланцугамі і кольцы  
ад ланцугаў прасунулі ў ноздры Манасіі, як зверу, і ў  
гэткім відзе адвялі яго ў Вавілон. У палоне Манасія па-  
каяўся і Гасподзь вярнуў яму царства.

Пабожны цар Йосія ўва ўсёй сваёй дзеяльнасьці вёў  
далей справу Давіда, „съвечніка ізраілева“. З яго іменем  
звязана бязылітаснае зыніштажэнне ідалапаклонства і ня  
толькі ў межах Юдэі, але і сярод іншых каленаў. Апага-  
нены і забыты ў дні Манасіі храм ерусалімскі быў ізноў  
адбудованы і абчышчаны ад усялякіх брыдотаў. Калі ла-  
дзіліся гэтая работы, першас্বятычнік Хэлкія, пры раз-  
борцы аднае съцяны, знайшоў „кнігу закону Гасподняга,  
дадзеную рукою Майсея“, і прачытаў яе цару. Йосія спало-  
хаўся, угледзіўшы, як далёка адхілілася ад закону Божага  
жыццё абранаага народу. Каб адвясьці справядлівы гнёў  
Божы, Йосія склікаў усенароднае сабраныне і загадаў съвя-  
щэннікам чытаць яму знайдзеную кнігу закону. Потым  
з яшчэ большаю руплівасцю ўзяўся зыніштажаць рэшткі  
ідаласлужэння, дзеля чаго сам адправіўся ў Вефіль, дзе—  
згодна з прадказаньнем, дадзеным япчэ Іеровоаму — зыні-  
штожны ўсіх жрэцоў паганскаага культу. Вярнуўшыся ў  
Ерусалім, Йосія адсвяткаваў Пасху, згодна з усімі абра-  
дамі, пастаноўленымі ў законе, і з такою ўрачыстасцю  
і захопленнем, якога ня было ўва ўсе часы цароў. Дзя-  
куючы таму, што Йосія ў сваёй дзеяльнасьці выказваў кла-  
патлівасць у аднолькавай меры аб заставаўшыхся жыхарох  
зынішчанага царства ізраільскага, як і царства юдэйскага,  
здавалася, што ён замысляў аб аднаўленыні ўва ўсёй пыш-  
насьці царства Давіда і Салямана. Але выбіла ўжо гадзіна  
ўпадку самога юдэйскага царства, як прадказаў гэта другі  
вялікі прарок Іерэмія.

**Упадак царства юдэйскага.** Па съмерці пабожнага цара  
Йосіі, пры сыне яго Іакіме бязбожнасць узрасла да апош-  
ніх граніц, і царства юдэйскае хутка прыйшло да свае гі-  
белі. Мудрыя засьцярогі прарока Іерэміі, прадказваўшага

70-х гадовы палон, не рабілі ўжо ніякага ўражаньня. Спачатку эгіпэцкі фараон Нэхао прымусіў Іакіма плаціць яму даніну, але пасъля, калі эгіпцяны, пабітныя пры Кархамісе, павінны былі самі схіліцца перад съцягамі вялікага цара Вавілонскага Навухаданосара, сына закладчыка Вавілонскае монархіі, лёс юдэйскага царства перайшоў у рукі гэтага ўладара. Уварваўшыся ў Палестыну, Навухаданосар узяў Ерусалім, захапіў з храму ўсё дарагое прыладзьдзе і адправіў у палон у Вавілон некалькі тысяч народу і — на палажэньні закладнікаў — некалькі прыгожых і здольных юнакаў з найвыдатнейшых родаў. Між гэтымі юнакамі быў Даніла з сваімі трима сябрамі — Ананіям, Азарыям і Місаілем. Гэта быў т. зв. першы палон Вавілонскі (у 607 г. да Хр. Нар.).

Хутка пасъля таго, Іакім ізноў перадаўся Эгіпту, дзякуючы чаму быў закуты ў ланцугі. Сын яго Іехонія, абвешчаны царом, кіраваў царствам толькі сто дзён. Здрадніцкія зносіны Іехоніі з Эгіптом выклікалі новы, гэта ўжо другі наступ Навухаданосара, які асабіста зъявіўся пад съценамі Ерусаліму і распараадзіўся лёсам яго кіраунікоў і абаронцаў. Цар Іехонія са ўсёй сям'ёй і дваром, таксама і яго вяльможы, лепшыя ваякі і майстры былі пераселены ў Вавілон, куды за імі павязылі і скарб царскага палацу і храму ерусалімскага. Сярод палонных былі вялікі прарок Іезекійль і Сэмэй, дзед славутнага пасъля Мардахэя. Царом юдэйскім Навухаданосар паставіў Сэдэкію, другога сына Йосіі. Прарок Іерэмія пачаў пасъля таго пераконваць народ, каб той верна служыў Вавілонскому цару, і прадказаў, што калі юдэі здрадзяць Навухаданосара, дык Ерусалім будзе спалены і цар адведзены ў палон. Але яго не паслушаліся. Сэдэкія надумаў скінуць Вавілонскае ярмо і пачаў зносіны з Эгіптом. Тады Навухаданосар у трэці — і гэта ўжо апошні раз — зъявіўся пад съценамі Ерусаліму, узяў і зруйнаваў горад і спаліў храм і палац, а ўесь скарб іх вывез. Першасвяшчэннікі былі забіты. Сыны Сэдэкіі былі заколаты на вачох бацькі, а самога Сэдэкію асьляпілі і ў ланцугах адправілі ў Вавілон, дзе ён і памёр у цямніцы. У Вавілон былі адведзены і амаль на ўсе жыхары Юдэі. Толькі найбяднейшыя былі пакінуты для абраблянья вінаграднікаў, але іх хутка забралі ў палон у Эгіпэт, і, такім чынам, акан-

чальна спусьцела зямля юдэйская. Прарок Іеремія — вача-  
відец усяго прадказанага ім ліхі — у песніх, з вялікім  
пачуцьцём, ад шчырага сэрца, аплакаў лёс юдэйскага на-  
роду. Усе гэтая здарэнныі былі ў 589 годзе да Х. Н., з  
якога і пачынаецца так ведамы ў гісторыі „Вавілонскі палон“.

### § 75. Прарокі часу разъдзялення царстваў.

#### Агульны агляд.

Вялікая была міласць Божая да свайго непакорнага народу. У той час, як сярод абранага народу паганства ў распуста ўсё болей і болей павялічвалася, Гасподзь няраз вуснамі сваіх прарокаў будзіў злачынна драмаўшае сумленъне цароў і народу і не даваў аканчальна заглохнуць іскры Божай. Гасподзь абіраў прарокаў ад самых іх нарадзінаў і асаблівым, Яму Аднаму ведамым шляхам падрыхтоўваў іх на вялікае служэнне, багата льючы на іх дары Святога Духа. Не ад свайго імя гаварылі прарокі; яны былі „пяром у руцэ Госпада, трубою ў вуснах Яго“. Яны былі вястунамі волі Божае, і пераважна храніцелямі і тлумачамі закону. Прарокі выяўлялі шлях Правідзення і прадказвалі будучыя здарэнныі з такою яснасцю, як-бы яны спаўняліся зараз, перад іх вачымі. Дзеля таго, каб людзі не сумляваліся, што яны пасланыя ад Бога, Гасподзь даваў прарокам сілу тварыць чуды і прадказваць будучыну. Галоўным прадметам іх прадказанняў было зъяўленъне ў сьвет Збавіцеля, Які мае паміръць грэшнае чалавечства з Богам і адчыніць яму ўваход у царства Божае. Прарокі прадказалі ўсе галоўнейшыя здарэнныі з жыцця будучага Збавіцеля і нават шмат якіх падробнасцяў. Прадказвалі яны таксама і бліжэйшыя ці далейшыя здарэнныі свайго часу, якія датыкаліся долі абранага народу, яго цароў і г. д. Чым болей пашыралася распуста ў паганства, тым часцей і часцей адкрывалі прарокі свае вусны дзеля высьведчанъня і пакаранъня заснуўшага сумленъня, не баючыся ні прасльедаванъняў, ні съмерці. Шмат хто ня любіў прарокаў; іх спатыкалі з нянявісцяй, выслухоўвалі з абурэннем, нярэдка пабіваючы каменьнем. Але былі і такія людзі, якія паважалі прарокаў, былі абраныя, якія вучэнъне прарокаў распаўсяджалі па ўсім царстве. Гэтая абраныя —

вучні ці сины прароція, якія складалі цілія школы ці брацтви. Прароція школы адгулямі ў гісторії яўрэйскага народу вялікую ролю: яны пераважна былі захоўцамі і пашыральнікамі пісанага прароцтва, якое ў той час начало ўжывацца замест вуснага, бо абраны народ усё больш і больш робіцца няздольным быць жывым насіцелем і храніцелем Завету Божага і абяцацьня ў аб Збавіцелю.

З прарокаў царства ізраільскага выдатнейшымі былі: Ільля, Елісей і Іона.

З вялікіх прарокаў царства юдэйскага (да палону Вавілонскага): Ісаія, Іерэмія і Езекійль.

Апрача вялікіх, былі яшчэ гэт. зв. **малая прарокі**, якія служылі ў абодвух царствах. „Малымі“ яны называюцца таму, што кнігі, якія яны напісалі, значна меншыя за кнігі вялікіх прарокаў, і наагул іх дзеяльнасць была не такая широкая і значная, як дзеяльнасць вялікіх прарокаў.

### § 76. Прарокі царства ізраільскага.

Прарок Ільля, з гораду Фэсвы, жыў у пустыні, праводзіў строгі і прости спосаб жыцьця. Даўгія валасы, воротка з шэрсьці вярблода, падперазаная скуранным поясам, і посах у руках — складалі яго даволі такі нязвычайны воікавы выгляд. Калі бязбожны Ахаў увёў у царстве ізраільскім культ Ваала і Астарты, дык пр. Ільля, па загаду Божаму, насладаў на ўсю зямлю ізраільскую сухмень і голад, які цягнуўся  $3\frac{1}{2}$  гады. Ільля жыў у гэты час у пустыні, куды крукі прыносялі яму хлеб і мясо, — потым выдаліўся ў Сарэпту. Тут адна бедная ўдава цудоўна карміла яго і ўсю сям'ю сваю не зъмяншаўшайся з дзялжы жменяй муکі, пакуль на скончыўся голад. Калі памёр адзіны сын ўдавы, дык Ільля тройчы паклаўся на яго і хлапец ажыў.

Прайшоў неўкі час. Ізраільцыны, пад уплывам голаду, началі каяцца ў сваіх грахох. Тады Ільля, па загаду Божаму, зъявіўся да Ахава і запрапанаваў яму ўсенародна ражыць, чый Бог праўдзівы. Жрэцы Ваалавы пабудавалі ахвярнік, палажылі на яго цяля і началі прызываць Ваала, каб паслаў агонь на ахвяру. Ільля сказаў ім: „крычэце гласаць; можа Бог ваш задумацца, ці заняты чым-колечы, ці ў дарозе, ці мо' сьпіць, дык ён прачхнецца!“ Як яны ні

крычелі, як ні калолі сябе, паводлуг свайго звычаю, нажамі і коп'ямі, але агню з неба здабыць не маглі. Тады Ільля пабудаваў у імя Господа Бога ахвярнік з 12 каменьняў, па ліку ўсіх каленаў ізраільскіх, палажыў на яго дровы і цяля і загадаў ліць ваду, пакуль не напоўніцца роў навакол ахвярніка. Ільля памаліўся Богу, і Бог паслаў агонь з неба, які паглынуў і ахвяру і дровы, і высушыў ваду ў рове. Увесь народ упаў на зямлю і выклікнуў: „Іегова ёсьць Бог“. Зараз-жа пасъля гэтага пайшоў з неба вялікі дождь. Па загаду Ільлі, ўсе жрэцы Ваалавы, за ашуканства і пашыраныне распustы ў народзе, былі забіты. За гэта Іезавэля пачала „шукаць душы“ Ільлі. Але ён пайшоў у Сінайскую пустыню, да гары Харыў. Там зявіўся яму Бог. Зявіўся не ў маланцы і буры, і не ў землятрасеньні, і не сярод агню, а „ў подзымуху ціхага ветру“. Гасподзь падбодрый свайго прарока, сказаўши, што сярод ізраільцянаў ёсьць яшчэ сем тысяч людзей, якія не пакланіліся Ваалу, і даў загад паставіць прарокам замест сябе Елісея, а на царства ізраільскае памазаць Ііу.

Тымчасам споўнілася мера злачынстваў Ахава: цаною подлае намовы і крыві Ахаў, падбіваны Іезавэляй, набыў у сваю ўласнасць вінаграднік, які належалі бязъвіннаму Наувфэю. За гэта Ільля абвясціў суд Божы ўсяму дому Ахава.

Прадчуваючы блізкасць свае съмерці, Ільля апошнія дні хацеў быць на самоце, але Елісеі не адходзіў ад яго. Падайшлі яны аднаго дня да Іардану. Ільля скінуў з сябе сваю валасяніцу, удэрніў ёю па вадзе, вада расступілася, і і яны перайшлі па сухім дне на другі бераг. Тут Ільля і кажа Елісею: „просі, што зрабіць табе, раней чым я буду ўзяты ад цябе“. Елісеі адказаў: „дух, які ў цябе, хай будзе на мне падвойчы“. Ільля сказаў: „труднага ты просіш. Але калі ўбачыш, як я буду ўзяты ад цябе, дык гэта будзе табе“. Пайшлі далей і ўсё размаўлялі. Раптам агнявая каласыніца і агнявыя коні разъдзялілі іх, і Ільля ў віхры панёсся на неба. Елісеі у гаротнасці разлуکі разарваў вонраткі свае. Раптам упала перад ім валасяніца Ільлі. Елісеі ўзяў яе, як знак дабрадзейства Божага, якое сходзіла на яго, і пайшоў назад. Падайшоўши да Іардану, Елісеі удэрыў па вадзе валасяніцай Ільлі, і вада расступілася.

Прарок Елісеі быў пакліканы да прароцкага служэння

Ільлёй, які ўзяў яго ад сахі. Елісей асабліва ўславіўся сваімі цудамі. Так, адноўчы, калі жыхары Ерыхону пачалі скардзіцца яму, што ў іх нядобрая вада, Елісей кінуў крыху солі ў крыніцу, і вада зрабілася прыемнаю на смак. Другі раз, адна бедная жанчына, прасьледаваная за доўг пазычальнікам, цудоўна, па слову Елісея, напоўніла рэштай свайго масла шмат парожніх збанкоў, прадаўшы якія заплаціла доўг. Было здарэнне і ў Вэфілі, калі Елісей за пасъмешкі дзеяцей над яго лысінай, паслаў на іх дэ́зве мяда́зведзіхі, якія разарвалі на кавалкі 42-х хлапцоў: Елісей не прадбачыў у гэтых гарэзных дзеяцях нічога добра. Веда́мае таксама здарэнне ўваскращэння Елісеем сына аднае беднае жанчыны, у падзяку за яе гасьціннасць.

Гасподзь праз Елісея надзяляў міласцю нават чужаземцаў. Гэтак, Елісей вылячыў хворага праказаю Нээмана, ваеннаначальніка Сырыйскага: па слову Елісея, Нээман занурыўся сем разоў у Іардане, і праказа а сразу зьнікла. Нээман у падзяку запрапанаваў прароку багатыя гасьцінцы, але той адмовіўся прыняць іх. З дазволу Елісея, Нээман узяў з сабою яўрэйскае зямлі, каб у Дамаску пабудаваць ахвярнік Іегове.

Апошні цуд Елісея ўтварыўся ўжо пасля яго съмерці, калі ад датыркання да яго касьцей, якія пакоіліся ў пячоры, ажыў труп выпадкова кінутага туды з пасьпеху яўрэя. Так, сіла Божая, якая была з Елісеем, перакінулася і на яго мопчы.

Прарок Іона быў пасланы Госпадам у Нінэвію, сталіцу асырыйскага царства, абвясціць гнеў Божы за паганства й распусту. Але ён пабаяўся йсьці да паганцаў, і сеў на карабель, які ад'яжджаў у процілеглы ад Нінэвії бок. Раштам паднялася на моры моцная бура. Кінулі жэрабя, каб даведацца, хто з падарожных зьяўляецца прычынаю гневу багоў, якія наслалі буру. Жэрабя ўпала на Іону. Каб расчуліць Бога, Іону, як ён і сам прасіў, кінулі ў мора, пасля чаго бура сціхла. Па загаду Божаму, прарока праглынуў кіт (так называлася ўсялякая вялікая рыба). И быў Іона няшкодны ў чэраве кіта тры дні і тры ночы \*). Выкінуты кі-

\*) Прабыванье Іоны ў чэраве кіта тры дні і тры ночы і цудоўнае збавеніе яго праабразавала трохднёвае пахаванье і славнае ўваскрасеніе І. Хрыста.

там на бераг, ён пайшоў у Нінэвію. Казаньне яго тут мела добры ўплыў: жыхары пакаяліся і адкінуліся ад благога шляху свайго, і Гасподзь зълітаваўся над Нінэвіяй.

### § 77. Прапорі царства юдэйскага.

Прапорок **Ісаія** паходзіў з царскага роду. Да прароцкага служэння ён быў пакліканы гэткім відзеньнем. **Ісаія** ўбачыў Господа на вялічным троне. Сэрафімы — найвышэйшыя ангелы — абкружалі Яго і, закрываючы крыльем твары свае ад зъяўнення Славы Яго, пяялі: „Святы, Святы, Святы Гасподзь Саваоф, уся зямля поўная Славы Яго“. **Ісаія** выклікнуў: „гора мне! згінуў я! я — чалавек з нячистымі вуснамі, а вочы мае бачылі Цара, Господа Саваоф!“ Тады адзін з сэрафімаў узяў з нябеснага ахвярніка гарачы вугаль, датыркнуўся ім да вуснаў **Ісаіі** і сказаў: „ось гэта даткнулася вуснаў тваіх, і беззаконнасць твая адсунута ад цябе, і грэх твой ачышчаны“. Пасля **Ісаія** пачаў голас Бога, які загадваў яму йсьці да Яго народу, каб зъвярнуць яго на шлях праўды.

**Ісаія** на сваім паству знаходзіўся каля 60-х гадоў, высьведчаваючы народ у яго грахох і распусце і прымаючы дзеяльнае ўчастце ўсіх болей-меней буйных здарэннях з жыцця свайго народу. Гэтак, сваімі малітвамі ён уратаваў юдэйскае царства ад навалы Сэнхэрима, пасля зьніштажэння ім царства ізраільскага. Таксама па малітвах **Ісаіі** паздаравеў сымяротна хворы цар Езекія, які пасля таго кіраваў царствам яшчэ 15 гадоў.

Прапроцты і прадиазаны **Ісаіі** асабліва ўславілі яго. У іх ён кажа аб зъяўленыні будучага Збавіцеля сьвету, Якога называе Памазаныкам (Хрыстом ці Мэсіяй), Богам Моцным, Царом праўды, Князем спакою, царству Якога ня будзе канца. **Ісаія** прадназаў нарадзіны Збавіцеля. („Ось Дзева прыйме ў чэраве і народзіць Сына, і дадуць імя Яму Эмануіл“), зъяўленыне перад ім Прадцечы, дастатаク сходзячых на Яго дароў Святога Духа, дзякуючы чаму Ен будзе тварыць шмат цудаў („Дух Гасподзень на Мне, бо Ён памазаў Мне добраўляющаць убогім і паслаў Мне вылечваць пакорных сэрцам, прапаведваць палонным вызваленіне, съляпым усьвятленіне, адпусце і замучаных на волю, прапаведваць лета Гаспод-

няе прыемнае"), Яго муні, съмерць і ўласнірасеньне ("Ён узяў на Сябе нашыя немачы і панёс нашыя хваробы... Ён мучаны быў за грахі і беззаконнасьць нашу, пакараньне съвету нашага было на Ім, і ранамі Яго мы вылячыліся. Усе мы блудзілі, як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, і Гасподзь узложыў на Яго грахі ўсіх нас... Як авечка, ішоў на закалоцьце, і як ягня перад стрыгучым яго безгалоснае, так і Ён не адчыняе вуснаў Сваіх"), занлік у царкву паганцаў і інш.

Прагнок Ісайя прадказаў такжа, што цар Кір збавіць юдэяў з палону.

Прагнок Іерэмія быў вястуном зьніштажэння царства юдэйскага. Ён з горкімі съязьмі высьведчаваў паганства сваіх сучаснікаў і прадказаў усе будучыя бядоты: „О, хто дасьць галаве маёй ваду і вачом майм крыніцы сълёз! Я плакаў-бы дзень і ноч... Так кажа Гасподзь: за тое, што яны (сучасныя Іерэміі яўрэі) пакінулі закон Мой, Я раскіну іх між народамі і пашлю ўслед іх меч, пакуль ня зьніштожу іх“. Іерэмія прадказаў дакладна, колькі гадоў будзе палону Вавілонскага (70 г.). Пасьля першага паходу Вавілонскага цара, Іерэмія пераконваў яўрэяў пакарыцца яму і плаціць даніну, якая была паложана, але цар Йоакім адмовіўся, чым выклікаў новыя, яшчэ большыя бядоты з боку Навухаданосара. Тады Іерэмія, па загаду Божаму, нақінуў на сябе спачатку дзеравяннае, пасьля жалезнае ярмо, і ў такім відзе хадзіў па горадзе, заклікаючы юдэяў падпарадкованацца ўладзе Вавілонскага цара, інакш усе будуть зьніштожаны агнём і мечам. За такую раду Іерэмію пасадзілі ў турму і ён ледзь-ледзь ня быў пазбаўлены жыцця. Тымчасам саюз новага цара юдэйскага Сэдэкі з эгіпецкім фараонам выклікаў апошні, самы страшны наступ Навухаданосара, калі быў зьнішчаны храм ерусалімскі, палац царскі і ўвесь горад, а жыхары амаль ня ўсе адведзены ў палон. Іерэмія застаўся ў Ерусаліме. Разам са сваім вучнем Варухам Іерэмія горка аплакваў лёс гораду на яго развалинах. Калі і тыя юдэі, якія заставаліся яшчэ, былі адведзены ў Эгіпет, дык яны ўзялі з сабою туды і прагнока Іерэмію; там ён хутка быў пабіты каменем за высьведчаныні ў ідалапаклонстве.

Прагнок Іерэмія прадказаў наступленье новага завету,

у адмену Старога: „ось наступаюць дні—кака Гасподзь — і Я зраблю з домам ізраілевым і з домам юлавым новы завет... Я ўлажу законы Мае ў мыслі іх, і напішу іх на сэрцах іх, і буду ім Богам, а яны будуть Майм народам“. — „У тыя дні — кака Гасподзь — ія будутъ казаць болей: каучэг завету Гасподняга, ён і да галавы ія прыйдзе, і ія ўспомняць аб ім, і ія будутъ прыходзіць да яго, і яго ўжо ія будзе. У той час назавуць Ерусалім тронам Господа, і ўсе народы дзеля імя Господа зъбяруцца ў Ерусалім, і ія будутъ болей рабіць па ўпартасці злога сэрца свайго“.

Прагок Іезекіль быў адведзены ў палон за 11 гадоў да аканчальнага зынштажэння Ерусаліму. У палоне яму было відзенне Славы Божае ў вобразе мужа, які сядзіць на троне. У сярэдзіне съветлага вобалака Іезекіль бачыў нешта падобнае да чатырох жывёлаў. Від іх быў падобны да чалавечага, але на кожным з чатырох бакоў асобы твар: чалавека, льва, цяляці і арла. У кожнага па чатыры крылы. Гасподзь заклікаў Іезекііля да прароцкага служэння і даў яму праглынць зывітак, на якім былі напісаны прызначаныя народу ад Бога: „плач, стагнанье, гора“. И пачуў Іезекіль голас: „зъеш гэты зывітак і йдзі, какы дому Ізраілеву“. Прагок зьеў і пачуў салодкае ў вуснах сваіх, як бы ад мёду“. Іезекіль тады зразумеў, што як на небе, так і на зямлі ўсё робіцца па волі Духа Божага, — што слугі Божыя — ангелы — разумныя як чалавек, грозныя як леў, чистыя і незласцілывыя як цяле і ўзынёслыя як арол, і што ўсе яны разам, згодна усладуляюць Бога „пяучы, галосячы, заклікаючы і гаворачы“. Прагок зразумеў, што пакаранье Божае па сваіх пладох абернецца ў канцы канцоў „у салодкі мёд“.

Адкравеніне Божае аб узнаўленыні юдэйскага царства і будучым уваскрасеніні мёртвых Іезекіль адтрымаў пад відам сымволу — поля, якое было поўнае касьцей. Па слову Божаму, жылы злучылі гэнныя косьці, на іх вырасла мяса, скора; увайшоў у іх дух, і яны ажылі. И сказаў Бог: „косьці гэнныя — увесь дом ізраілеў. Я вызвалю іх з усіх месцаў жыхарства, дзе яны грапшылі, і ачышчу іх, і будутъ яны Майм народам, і Я буду іх Богам. И ўтвару з імі завет спакою; завет вечны будзе з імі.“

Прагок Іезекіль не дажыў да павароту з палону.

Згодна з паданьнем, ён быў забіты за высьведчаньні паганства і ідаласлужэньня.

### § 78. Малыя прарокі.

З малых прарокаў, якія жылі ў пэрыядзе ад разъядзялення царстваў да Вавілонскага палону, адны пераважна прадказвалі болей-меней бліzkія здарэнні свайго часу, другія — праракавалі аб будучым Месіі. Гэтак—

прапорок **Наум** прадказаў упадак Нінэвіі;

прапорок **Амос** і **Аўдзій** прадказвалі, што Бог не адкіне аканчальна свайго народу і зъверне яму ранейшы бліск у царстві Месіі;

прапорок **Сафонія** прадказаў паварот юдэяў з палону і гаварыў аб славе, якая чакае іх, калі Месія будзе знаходзіцца сярод іх;

прапорок **Авакум** прадбачыў таксама зъяўленье Бога— Збавіцеля на зямлю;

прапорок **Міхей** прадказаў, што Месія народзіцца ў Віфлееме;

прапорок **Іоіль** прадказаў, што ў царстве Месіі веручыя багата адтрымаюць дары Святога Духа

і прапорок **Осія** прадказваў аб уваскрасеніі Збавіцеля ў трэці дзень і аб перамозе яго над пеклам і съмерцяй.

## V.

**Гісторыя царквы ў пэрыяд ад палону Вавілонскага да прыходу І. Хрыста (з 589 году да Х. Нар.).**

*A. Панаванье Вавілонскае.*

### § 79. Становішча Юдэяў у палоне Вавілонскім.

Цяжкае было прабуджэньне юдэйскага народу ў палоне Вавілонскім. Замест свабоды — няволя, замест панаванья — рабства, замест багацьця і раскошы — убогасць і банкротства, замест паважаньня — зънявага; там, удому, свая родная зямля, увесы народ сабраны ў „доме Юдавы“ —

тут расъяленьне, жыцьцё на чужыне, сярод прыгнятальнікаў, сярод варожых людзей, якім патрэбна толькі вашая праца і праца. З цяжкім сумам успаміналі юдэі аб Ерусаліме і храме Гасподнім, міма якога яшчэ так нядайна праходзілі спакойна да іадальскіх капішчаў, і шкадавалі, што не маглі болей прыносіць ахвяры Іегове. Як горка ім было жыць у палоне, паказвае вядомая, складзеная імі „песьня палону“: „пры рэках Вавілонскіх мы сядзелі й плакалі, калі ўспаміналі аб Сіоне... тыя, што ўзялі нас у палон, вымагалі ад нас слоў песьняў, і прыгнятальнікі вымагалі вясёласці: засыпвайце нам з песьняў Сіонскіх. Але як нам съпявач песьню Гасподню на зямлі чужой? Калі я забуду цябе, Ерусаліме, дык хай забудзеца „дзесьніца“ мая... Дачка Вавілону! Шчасльвы, хто пакарае цябе за тое, што ты зрабіла нам! Шчасльвы, хто вазьме і разаб'е дзяцёнкаў тваіх аб камень“.

Хоць цары Вавілонскія пакінулі юдэям права тримацца свае веры, кіравацца сваімі старшынямі, судзіцца згодна са сваімі законамі і захоўваць свае звычаі, — таксама далі права свабодна займацца гандлем, разводзіць вінаграднікі, будаваць хаты, набываць маємасць і г. д., аднак-жа жыцьцё ў палоне было дужа цяжкае. Большаясьць юдэяў была абернена ў рабоў, якія павінны былі спаўняць розныя цяжкія работы: капаць канавы для абవаднення палёў, абраўляць зямлю, будаваць крэпасці, спаўняць чорную працу пры пабудаванні вялізарных будынкаў, якімі Навухаданосар упрыгожваў сваю сталіцу і г. д.

Пад цяжарам усіх удураў, якія выпалі на долю юдэяў, у іх з працягам часу пра будзілася ў палоне шчырае раскаяньне. Яны ўсім сэрцам зъвярнуліся да Бога, ачысьціліся ад сваіх паганскіх забабонаў і ад усіх ідалаў сваіх, і яшчэ шмат паганцаў абярнулі на шлях праўдзівага богапаважання. За адсутнасцю храму, здаволенъне свайму рэлігійнаму пачуццю юдэі знаходзілі ў хатняй малітве і частых сабраньянях дзеля чытаньня закону, дзеля малітвы і пиянья съвяшчэнных песьняў.

Зварот юдэяў да свайго закону і Бога праўдзівага абумоўлівала захаванье імі нацыянальнага і рэлігійнага адзінства, дзякуючы чаму ім прызначана было зноў вярнуцца ў сваю зямлю. Зусім другі лёс чакаў народ ізраиль-

скі, яшчэ раней за юдэяў адведзены ў палон. У ім не засталося гэтых здаровых рэлігійных і нацыянальных элемэнтаў. Ізраільцяны хутка] растапіліся ў моры паганства і хутка страцілі ўсе даўнія свае вераваньні, паданьні і сувязі. Яны ўжо не маглі адрадзіцца, як цэлы народ, злучаны нацыянальным пачуцьцём, і дзеля гэтага назаўсёды загінулі для гісторыі.

Для падтрыманьня веры юдэяў і абароны іх у палоне Бог паслаў ім двух вялікіх прарокаў Іезекііля і Данілу.

Іезекііль строга высьвежчаваў бязбожнасць і распусту народу, пакуль ён яшчэ ня зусім забыўся аб сваіх нядайных багох, і ў той-же самы час пацяшаў каяўшыхся, — пацяшаў прадказаньнямі аб павароце з палону, узнаўленыні Ерусаліму і храму, і аб прыходзе будучага Збавіцеля.

Даніла быў пераважна прадстаўніком і абаронцам свайго народу перад царом і ўрадам.

### § 80. Прарок Даніла і тры хлапцы: Ананія, Азарыя, і Місаіл.

Даніла разам з іншымі хлапцамі юдэйскімі быў адведзены Навухаданосарам у палон, каб падрыхтаваць з іх адданых сабе слугаў і пасярэднікаў у кіраўніцтве юдэйскім народам. Жывучы пры двары, карыстаючыся з царскага стала, яны праводзілі свой час у вывучэнні халдэйскае мовы і ўсіе „мудрасці“ халдэйскае, якая складалася, галоўным чынам, з уменьня па руху нябесных сівяцілаў зъясцініць патаённыя зъявы цяперашняга і прадказваць будучае. Пасьпехі іх зьдзівілі цара. Ен знайшоў, што Даніла „у дзесяць разоў вышэй за ўсіх праракальнікаў і мудрацоў, якія былі ўва ўсім яго царстве“. І пачалі яны служыць цару, не пакідаючы ў той самы час паданьняў свае веры і дакладна спаўняючы пастановы закону Майсеевага. Угледзіўши, напрыклад, што часта падаваная ім з царскага стала яда складаецца з забароненых для юдэяў страваў, яны выпрасілі дазволу кarmіцца толькі зяленінай і пладамі. Начальнік двара баяўся, каб яны не паходзелі ад расылінае стравы. Але, калі яны зъявіліся перад царом, дык аказалася, што яўрэйскія хлапцы на выгляд здаравейшыя і паўнейшыя за сваіх халдэйскіх сяброў.

**Выясыненьне сну Навухаданосару і ўзвышэнъне Данілы.**  
Хутка выявілася, што Даніла — прарок Божы, які разумее ўсялякія відзенныі і сны. Адноўчы Навухаданосар бачыў нейкі паказальны і надта яго стрывожыўшы сон, які, як толькі ен прачхнуўся, быў забыты ім. Мудрацы і праракальнікі халдэйскія не маглі прыпомніць цару яго сну і аб'ясняць яго. За гэта ўсе яны былі засуджаны на съмерць. Такі самы прысуд пагражаяў і Даніле з яго сябрамі. Але яны зьвярнуліся з малітваю да свайго Бога, і Бог уночы ў відзенныі адкрыў і сон цара і яго значэнъне. Затрымаўшы забойства мудрацу вавілонскіх, Даніла сказаў, што можа зъясыніць сон цару. „Ты, цар — кажа Даніла — думаў, што будзе паслья цябе. І Бог паказаў табе, што будзе“. І далей казаў, што Навухаданосар бачыў вялізарнага істукана, які так блішчэў, што глядзець на яго было страшна. Галава ў яго была залатая, грудзі і руکі сярэбранныя, чэрава і съцёгны — мядзяныя, лыткі жалезныя, ногі часткаю жалезныя, часткаю гліняныя. Раптам ад гары, без дапамогі рукі, адараўся вялізарны камень, удэрыў па нагах істукана і разьбіў яго, і золата, і серабро, і медзь, і жалеза, і гліна — ўсё абліярнулася ў пыл, які разъвеяў вецер. І не засталося ад істукана й знаку, а камень зрабіўся вялікаю гарою, якая заняла ўсю зямлю. Даніла так вытлумачыў значэнъне гэтага сну. Залатая галава — гэта сам цар. Паслья яго паўстане новае царства (міда-пэрсідзкае — сярэбранныя грудзі), за ім трэцяе, якое будзе панаваць над усёю зямлёю (грэцка-македонскае — мядзянае чэрава). Яго зъменіць чацьвёртае, моцнае як жалеза (рымскае), але яно разъдзеліцца і будзе часткаю жалезнае, і часткаю глінянае (усходняя і заходняя палавіны рымскае імперы). У часе апошняга з гэтых царстваў Бог паднясе царства, якое зъніштожыць усе царствы а само на зъніштожыцца ўва век.\*). Навухаданосар зъдзіўся дакладнасьцяй перадачы сну і мудрым яго аб'ясняненьнем, пакланіўся Даніле і сказаў: „узапраўды ваш Бог ёсьць Бог багоў і Уладар цароў“. Паслья гэтага Навухаданосар признаў Данілу кіраўніком усіх вавілонскіх зямлі і галоўным начальнікам над усімі вавілонскімі муд-

\*). Царква І. Хрыста, якая будзе існаваць вечна.

рацамі. Але Даніла адмовіўся ад першае пасады, і толькі сябры яго былі прызначаны краёвымі кіраунікамі.

**Сябры Данілавы ў печы Вавілонской.** Нязвычайна горды і саманадзейны, няраз казаўшы сабе: „на неба ўзыду, вышэй зорак нябесных паставілю трон мой, буду падобны да Найвышэйшага“ — Навухаданосар адноўчы паставіў каля Вавілону вялізарную залатую статую (думаюць — уласны свой выгляд) і загадаў народу прыйсьці і пакланіцца. При гэтых было абвешчана, што калі хто не паклоніцца, дык будзе ўкінуты ў распаленую печ. Усе вяльможы споўнілі загад цара. Адны сябры Данілавы адмовіліся пакланіцца статуі. Разгневаны Навухаданосар загадаў распаліць печ у сем разоў мацней як звычайна і кінуць у яе Ананію, Азарыю і Місаіла. Печ была распалена да того, што полымяе быў зьнішчожаны самі выканаўцы страшнае казні. Навухаданосар загадаў паставіць супроць печы свой трон, каб ляпей бачыць муки трох сяброў Данілавых. І якое-ж было яго зьдзіўленыне, калі яны засталіся цэлымі ў полымі агню і сярод іх апынуўся ў печы яшчэ нехта чацьвёрты, па віду „падобны да Сына Божага“. У той-ж час нясьліся з печы галасы, якія пляочы ўслаўлялі Бога. Калі Ананія, Азарыя і Місаіл выйшлі, аказаўся, што агонь не дакрануўся ні да іх самых, ні да іх адзеньня. Узварушаны цудам, Навухаданосар багаславіў Бога ізраільскага і асаблівым прыказам па ўсім царстве абвясьціў страшнае пакаранье тым, хто дазволіць сабе ганіць Яго съятое імя. Сябры Данілавы быў паслья таго паставлены начальнікамі над усімі юдэямі, якія жылі ў царстве Вавілонскім.

**Пакаранье Навухаданосара за гордасць.** Аднаго разу, захоплены відам свае сталіцы, Навухаданосар голасна перад усімі пахваліўся сваёю нязвычайнаю славаю і магутнасцю. У пакаранье за гордасць, з неба пачуўся Навухаданосару голас: „табе кажуць, цар Навухаданосар: царства адыйшло ад цябе! і адлучаць цябе ад людзей, і будзе жыхарства тваё з зыверамі палявымі, травою будуць карміць цябе, як вала, і сем гадоў прайдуць над табою, пакуль уцяміш, што Найвышэйшы пануе над царствам людзкім, і дае яго каму хоча“. І таго часу споўніўся страшны прысуд. Навухаданосар адтрымаў як-бы нейкае шаленства, калі чалавек хаваецца ад людзей і выабражает сябе жывёлай. Як зывер,

закуты ў ланцуг, бадзяўся Навухаданосар па двары схіліўшы голаў і еў траву. Валасы вырасьлі ў яго даўгія, як шэрсьць ульва, і ногі завастрыліся, як капцюры у птушак. Праз сем гадоў развага вярнулася да Навухаданосара і ён падзякаваў і ўславіў Бога, Які кіруе ўсім і карае гордых. З такою вераю Навухаданосар і памёр (у 564 г. да Х. Н.), пакінуўшы сваё царства сыну.

### § 81. Валтасар і ўпадак царства Вавілонскага.

Пры наступніках Навухаданосара царства яго пачало хістацца. Гэтае палажэнне пасыпшылі скарыстаць падудадныя народы. У часе кіравання Валтасара, праўнука Навухаданосара, Вавілону пагражалі Мідзяны і Пэрсы \*). Але Валтасар нядбала банкетаваў, ня думаючы аб пагражаючай небяспечы. Хутка пэрсы былі ўжо пад самаю стаўліцю. Аднаго разу ў часе банкету Валтасар загадаў прынясьці судзіны, якія былі ўзяты з храму ерусалімскага, каб піць з іх, з сваімі гасьцямі, віно. Гэтым ён паказаў, што не шануе Бога юдэйскага. Раптам на съцяне зъявілася нейкая таемная рука, якая пісала нейкія слова. Былі пакліканы варажбіты і мудрацы вавілонскія. Але, ніхто з іх ня мог прачытаць напісанага. У гэты самы час увайшла да банкетаваўшых царыца. Яна ўспомніла мужу, што ёсьць у яго царстве чалавек, „у якім дух Святога Бога, — гэта, — кажа, — Даніла. Ён вытлумачыць значэнне словаў“. Калі прыйшоў Даніла, дык цар сказаў яму: „калі ты можаш прачытаць і вытлумачыць напісаное, дык будзеши апрануты ў „баграніцу“, і залаты ланцуг будзе на шыі тваёй, і будзеши трэцім начальнікам у царстве“. Даніла адказаў: „дары твае хай застануцца ў цябе і чэсьць аддай іншаму, а напісаное я прачытаю цару і значэнне вытлумачу яму. Цар, бацьку твайму Бог дараваў царства, вялікасць і славу, і ўсе яго баяліся. Але калі ён завялічыўся і залятуцеў аб сабе, дык

\* ) Мідзяны і Пэрсы — народы арыйскага племя (іафета), да якіх ужо ўсюды пачынала пераходзіць панаванье над хаміцкім (Эгіпет) і сэміцкім (Асырыя і Вавілон) народамі. Усе народы Заходнія і Малое Азіі павінны быць схіліцца перад Кірам Пэрсідзкім — тым „арлом“ („арол“ быў съцягам Кіра), які, па слову прарока Ісаіі, „зъявіўся з усходу, з дальняе стараны, дзеля спаўненія прызначання Божых“. Пэрсідская монархія зъявілася мостам да новае, эўропейскае культуры.

быў скінуты з царскага трону і пазбавіўся славы свае. І ты, ведаючы ўсё гэта, пайшоў супроць Господа і піў з судаінаў Дому Яго, услаўляў бяздушных ідалаў, а Бога ня ўславіў. За гэта і паслаў Бог руку, якая і напісала гэтых словы. Ось што напісана: **мэнэ, тэкэл, пэрэс.** „Мэнэ” значыць: вылічыў Бог тваё царства і палажыў яму канец; „тэкэл” — зважыў цябе і знайшоў надта лёгкім; „пэрэс” — разъдзяліў тваё царства Мідзянам і Пэрсам“. — Цар у той-ж час наградзіў Данілу, як і абяцаў. Паслья гэтага ў першую ж ноч Кір, цар пэрсідзкі, узяў Вавілон і ўварваўся ў горад. Валтасар быў забіты і Вавілонскае царства ўпало (539 г. да Хр. Нар.). Кіраванье Вавілонам Кір даручыў Дарью Мідзяніну. Самы Вавілон з працягам часу прыйшоў у такое спусташэнне, што доўгі час пад зямлёю, якая пакрыла яго, не знаходзілі нават съядлоў яго.

*Б. Панаванье Міда-Пэрсідзкае (529—332 гг.  
да Хр. Нар.).*

**§ 82. Юдэі пад уладаю Дарыя Мідзяніна. Значэнне  
Данілы ў новым царстве. Даніла ў рове львінім. Пра-  
роцтва Данілы аб 70-х сядмінах.**

Дарый Мідзянін кіраваў Вавілонскім краем у працягу двух гадоў. Ён адносіўся з вялікаю пашанай да Данілы затое, што ён прадказаў (як яшчэ раней за яго — Ісаія) пераход Вавілону пад уладу Кіра, і вызначыў яго адным з трох галоўных начальнікаў, якім сатрапы (краёвыя начальнікі) давалі справаздачу ў сваім кіраваньні. Дарый хацеў нават вызначыць Данілу першым кіраўніком у гаспадарстве. Гэткае ўзвышэнне Данілы выклікала зайдрасцьць у іншых придворных урадоўцаў і вяльможаў. Ведаючы, як строга Даніла спаўняе пастановы свайго закону, яны пастараліся паставіць яго на гэтым грунце ў палажэнне, якое, па іх думцы, павінна было згубіць Данілу. Яны парадзілі, і цар выдаў загад, каб у працягу цэлага месяца народ пакланяўся і з усімі малітвамі і прашэннямі зварочваўся толькі да яго аднаго (ведама, што ў той час [дары лічыліся як бы багамі, якім часта-густа аддавалася нават боскае пакланенне]). Даніла, які штодня тро разы маліўся свайму Богу, адварнуўшыся ў бок Ерусаліму — разумеецца —

адмовіўся споўніць загад цара. Ня гледзячы на сваё высокое палажэнье, ён быў укінуты ў роў, каб яго зъелі львы, якія былі там. Дарый усю ноч ня спаў, шкадуючы Даніла, і як толькі разъвіднела, пасыпашы ў да рова. Ён быў пераконаны, што Даніла згінуў. И як-жа-ж ён зъдзівіўся, калі аказалася, што Даніла заставаўся непашкоджаным. „Бог мой — казаў Даніла — паслаў мне Ангела свайго, і ён зачыніў вусны львом, і яны не пашкодзілі мне, бо я застаўся чисты перад Ім; дык і перад табою, цар, я не зрабіў ніякага злачынства“. Безадкладна вызвалілі Данілу з рова і ўкінулі туды яго зайдросынікаў, разам з жонкамі і дзяцьмі. И яны нават не даліцелі да дна рова, як былі разарваны львамі. Пасыля гэтага Дарый выдаў загад, каб усе племёны і народы яго царства бағаслаўлялі Бога, якому моліца Даніла.

Ня гледзячы на сваё высокое палажэнье, Даніла ўсёткі быў надта неспакойны. Здавалася, што ўсе ўжо споўніліся прыкметы выкананьня прароцтва Іерэміі, тым-часам юдэі заставаліся яшчэ ў палоне і Ерусалім знаходзіўся ў руінах. Ен шчыра маліўся Богу аб выбачэнні і збавеньні свайго народу. И Бог пачуў яго малітву. Даніле было дана праз архангела Габрыеля вялікае адкровенение, што цераз сімдзесят сядмін ці 490 гадоў, пачынаючы годам, калі юдэям будзе дазволена ўзнавіць Ерусалім, — будуть спынены відзенны і прароцты і памазаны будзе Святы Святых, г. ё. прыдзе Збавіцель, Які збавіць людзей ад грахоў і вечнага пакараньня за іх. \*)

### § 83. Паварот юдэяў з палону (536 г. да Х. Н.).

Па съмерці Дарыя, Кір, цар пэрсідзкі, зрабіўся адзінай-ладным кіраўніком усіх краёў, дзе жылі палонныя юдэі. У першы-ж год свайго кіраваньня ён выдаў загад аб вызвалені юдэяў з палону і ўзнаўленыі храму Ерусалімскага. Як мудры палітык, ён хацеў забясьпечыць межы свайго царства з боку Эгіпту, якія заўсёды быў немалою пагрозаю

\*) Прароцты гэтае споўнілася дакладна, бо — як убачым — ад другога і аканчальнага загаду аб узнаўленыі Ерусаліму (457 г.) да съмерці І. Хрыста (у 33 годзе па яго нарадзінах) прыйшло якраз 490<sup>\*</sup> гадоў.

ўсходнім монархіям, а не магло быць лепшага за бясьпечаныня, як пасяленыне ў Палестыне адданага яму яўрэйскага народу. Трэба думаць, што ў гэтым кірунку няра з даваў рады і прарок Даніла, які займаў такое высокое пажэнье ў царстве. Яшчэ і тое выклікала наагул ласку Кіра да яўрэяў, што як Даніла, так яшчэ раней за яго, прарок Ісайя сваімі прадказанынямі аб зыніштажэныні Вавілонскага царства моральна спрыяў яму апанаваць гэтае царства. Усё гэта пабудзіла Кіра дазволіць яўрэям вярнуцца ў сваю зямлю і пабудаваць храм Богу, Які дараў яму ўсе царствы. Гэта было ў 536 годзе да Х. Н., якім і скончыўся 70-гадовы палон Вавілонскі, лічачы з часу першага ўзяцця Ерусаліму і палону юдэяў у 605 годзе. Вялікі прарок Даніла мог спакойна памёрці, ня трывожачыся болей за лёс свайго народу. У тым-же годзе Даніла і ўзапраўды памёр. Пахаваны быў у сталіцы Міды—Сузах.

Дазвол цара Кіра вярнуцца на бацькаўшчыну скарысталя 42.000 чалавек, ня лічачы жанчын і дзяцей. Пераважна гэта былі людзі бедныя, якіх нішто ня прывязвала да чужыны. З тых, хто быў болей заможным, шмат засталося на сваіх месцах. Гэтая юдэя, згодна з царскім загадам, павінны былі памагчы перасяленцам сваімі ахвярамі для дому Божага.

Перасяленцы йшлі пад кіраўніцтвам Зарававэля, ўнука апошняга цара юдэйскага Іехоніі, і першасъяшчэнніка *licysa*. Па загаду Кіра, ім былі зъвернены судзіны з храму Гасподняга, якія былі ўзяты Навухаданосарам; апрача таго, краёвым начальнікам было загадана ўва ўсім памагаць перасяленцам і нават за царскі рахунак выдаць цялят і ягнят дзеля прынясеньня ахвяраў Іегове за цара і царскую сям'ю.

Вярнуўшыся на бацькаўшчыну, юдэі рассяяліліся там па ранейшых гарадох і валаданынях сваіх. За парадкам глядзелі і ўсям кія непаразуменіі разъвязвалі абранныя імі дзевяць старшины, пад кіраўніцтвам Зарававэля.

Хутка пасьля павароту, ўсе перасяленцы сабраліся ў Ерусаліме і там, на старым месцы, ўзнавілі ахварнік Богу і адправілі съвята Кушчаў.

## § 84. Пабудова юдэямі другога Храму ў Ерусаліме.

### Прапоркі Агей і Захарыя.

На другі год па павароце з палону юдэі з асаблівай урачыстасцій палажылі аснову другога храму на месцы першага (535 г. да Хр. Нар.). Усё съвята ладжана было па цэрамоніялу Давіда, з песніямі левітаў і съвяшчэннікаў, пад гукі съвяшчэннае музыкі. Але радасць съвята для шмат якіх старых людзей, бачыўших першы храм, смущлася разуменьнем немагчымасці, дзеля нястачы гропай, пабудаваць храм з тым багацьцем і пышнасцій, якімі выклікаў агульнае зъдзіўленье храм Саляманаў. „І ня мог народ ад розніц захоплення радасці ад выцьця плачу народнага”.

Будаванье храму йшло даволі павольна. Будаваўся ён на ўзор першага. Як і ў часе Салямана, фінікійскія гарады Тыр і Сідон памагалі юдэям у будоўлі храму; так напрыклад, яны ўзяліся да стаўляць кедравы лес з гары Лівану. Былі і праціўнікі будоўлі храму ў постаці самаранаў, якія, лічачы Палестыну сваім уладаньнем, варожа адносіліся да перасяленцаў і зрабілі хлусьлівы данос цару Персідзкаму, быццам юдэі будуюць ня храм, а съцены навакол Ерусаліму, каб вярнуць сабе палітычную незалежнасць. Работы часова былі спынены, пакуль юдэі не апраўдаліся. Узнавіліся работы ўжо пры цару Дарью Гістаспу і былі скончаны на шостым годзе яго кіраванья (515 г. да Хр. Нар.), цераз 21 год пасля закладкі. Гэта здарылася якраз перад съвятам Пасхі і юдэі, з пачучьцём жывое радасці, адсвяткавали яе ў новым сваім храме.

Нельга не ад'значыць тае ролі, якую граві ў часе будоўлі храму прарокі Агей і Захарыя. Яны ўвеселі час падбодравалі народ, каб не пакідаў работы і давёў да канца будаванье храму. Каб усьцешыць тых, хто плакаў аб першым Салямонавым храме, прарок Агей казаў ім ад імя Божага: „прыдзе Жадаемы ўсімі народамі, і напоўню дом славаю і слава гэтага апошняга храму будзе большая як першага, і на гэтым месцы Я дам спакой”. А прарок Захарыя як-бы бачыў ужо Збавіцеля ўваходзячым у Ерусалім, пры радасных вокліках народу, і выклікаў: „съвяткуй, дачка Ерусаліму! вось Цар твой ідзець да цябе, пабожны і спа-

саучы пакорны, седзячы на асыліцы і на маладым асьле".  
Ад Агей і Захары засталіся кнігі іх прароцтваў.

### § 85. Эздра і яго дзеяльнасць: узнаўленыне закону Майсеевага, заснаваныне Вялікае сынагогі і ўстанаўленыне старазаветнага канону.

Цары пэрсідзкія вымагалі ад юдэяў толькі даніны на карысць дзяржавы, а так, дык ува ўсім унутраным кіраўніцтве, далі ім поўную свабоду. Дзякуючы гэтаму, юдэі маглі жыць па сваіх законах і мець сваіх кіраўнікоў і суддзьдзяў. У арганізаваныні жыцця на гэткім грунце асаблівую паслугу аказаў свайму народу вучоны съяшчэннік Эздра і князь Нэмія.

Эздра прыйшоў у Ерусалім у 459 годзе да Хр. Нар. на чале партыі перасяленцаў (1.500 сем'яў), якія, пачуўшы ў месцах свайго рассяяленыня аб пабудове ў Ерусаліме другога храму і узнаўленыні багаслужэння, пажадалі вярнуцца на сваю бацькаўшчыну. Ад цара Аляксандра Лонгімана, які — пад уплывам маткі юдэянкі Эсфіры — надта прыхільна адносіўся да юдэяў, Эздра быў надзелены багатымі падарункамі і ўсялякімі паўнамоцтвамі. Царская грамата аб гэтым, выданая ў 457 годзе да Хр. Нар., служыць пачаткам дзеяля злічэння сядмінаў Данілавых.

Прыйшоўшы ў Ерусалім, Эздра быў зьдзіўлены надта сумным становішчам яўрэйскага народу. Найбольш зла рабілася шлюбамі юдэяў з паганкамі. Дужа засмучаны, Эздра парваў свае вонраткі і пачаў пераконваць народ ухіляцца ад гэтага зла. Шмат якія юдэі ў той-жэ час разыгліся са сваімі жанкамі. Пасля Эздра ўзнавіў даволі ўжо-ткі забытае съяткованыне суботы і съяята кушчаў і заснаваў гэт. зв. **Вялікую сынагогу** — вышэйшае судзілішча з съяяшчэннікаў і левітаў. Але асаблівае значэнне мела яго праца над узнаўленынем закону Майсеевага. У съяята новагодзьдзя (першы дзень 7-га месяца), калі ў Ерусаліме сабралася шмат народу, Эздра, стоячы на асобным узвышэнні і багаславіўшы Бога, пачаў чытаць і зъясняць народу закон Майсеяў. Некалькі разоў паўтаралася гэткае чытаныне. Расчулены народ плакаў, спавяддаў грахі свае і, нарэшце, даў пісьменнае абавязаныне спаўняць усё напісаное ў за-

коне. Старшыні народныя, съяшчэнныі і левіты падпісалі гэты акт і зацьвярдзілі яго сваімі пячаткамі.

На ўзор Вялікае Сынагогі, па ўсіх юдэйскіх гарадох і вёсках з часу Эздры — можна думаць — былі заснованы і **малая сынагогі**, г. знач. малітвенныя дамы, куды юдэі зьбіralіся па суботах дзеля малітвы і слуханья слова Божага \*). Уваход у іх быў дазволены і паганцам. На чале синагогаў стаялі **кніжнікі**, якія мелі пачесны назоў **раббінаў**. Народ паважаў іх, як сваіх бацькоў. Кніжнікі чыталі ў синагогах і зъяснялі народу закон Божы; вучылі дзяцей у школах, якія былі заснованы пры синагогах. Усё гэта вымагала ад кніжнікаў пэўнае адукцыі і веды, асабліва дзякуючы таму, што першапачатковая яўрэйская мова, на якой былі напісаны книгі Съяшчэннага Пісаньня, з часу палону пачала забывацца. Як найболей съядомыя і адукованыя людзі, кніжнікі ці раббіны з працягам часу высунуліся на ролю кіраўнікоў ці павадыроў народу і заўсёды мелі на яго вялікі ўплыў.

Кожны юдэй у суботу абвязкова павінен быў быць прысутны ў синагозе пры агульной малітве. Хто не хадзіў у синагогу, таго ня лічылі юдэем. Калі хто з юдэяў відавочна нарушалі закон Божы, дык яго адлучалі ад синагогі. Гэткае адлучэнне лічылася страшнаю караю.

З імем Эздры звязана яшчэ ў гісторыі ўкладанье сьпіску ці **Канону боганатхненных книгаў Съяшчэннага Пісаньня**. Гэта вымагалася тым, што ў той час пасярод съяшчэнных книгаў бяссумліўна боганатхненнага характару было ў яўрэяў нямала і книгаў звычайнага паходжанья, хаця яны і мелі рэлігійна-моральнае значэнне і здавальнялі пабожны [настрой] народу. Трэба было аддзяліць адны ад других. Гэта і зрабіў Эздра, які канон боганатхненных книгаў палажыў дзеля захаванья ў храме на вечныя часы. Яны напісаны ў яўрэйскай мове. Усіх канонічных книгаў — 22, у тым ліку:

**5 занонадаўчых:** книга Быцця, Выход, Левіт, книга Лікаў, Другазаконъне;

**7 гістарычных:** I. Навіна, Суддзяў з книгаю Руф; 1-я і 2-я книга царстваў, як дзіве часьці аднае книгі, 3-я і 4-я

\*.) Раней, да палону, месцам багаслужэнья быў выключна храм Ерудзінскі.

кніга царстваў, Параліпомэнан, кніга Эздры і Нээміі і кніга Эсфір;

**5 вучыцельных:** Іова, Псалтыр, Прычы Салямана, Эклезіаст і Песьня Песьня ў — яго таксама;

**5 прароцкіх:** кнігі вялікіх прарокаў: Ісаіі, Іерэміі, Іезекііля і Данілы і кнігі дванаццацёх малых прарокаў (Осія, Іоіль, Амос, Аўдый, Іона, Міхэй, Наум, Авакум, Софонія, Агей, Захарыя і Малахія).

Справа захаваньня съвяшчэннага канону, перапіскі і паправы кнігаў аднесена была Эздраю да абавязкаў Вялікае Сынагогі.

Съвяшчэнныя кнігі, якія не ўвайшлі ў Канон Эздры, называюцца **неканонічнымі**. Ось яны: кніга мудрасці Салямана і мудрасці Ісуса сына Сірахава, кніга Тавіт, Юдыфі, прарока Варуха, 3-я кніга Эздры і 3 кніга Макавейскія. Гэтая кніга зъявілася ў грэцкай мове, а не ў яўрэйскай, дзеля таго і не ўвайшлі ў канон.

### § 86. Дзеяльнасць Нээміі. Узнаўленыне муроў еруслімскіх (445 г. да Х. Н.). Апошні прарок **Малахія**.

Пабожны князь юдэйскі Нээмія служыў віначэрпіем пры двары цара Артаксэркса. Нээмія чуйна прыслухоўваўся да ўсіх вестак з бацькаўшчыны і дужа сумаваў, што яго родны народ надта ўціскаецца самаранамі. Аднаго разу, калі Нээмія падчас абеду наліваў віно, цар зъянрнуў увагу на сум, які быў на яго твары, і запытаўся аб яго прычыне. Нээмія адказаў: „як мне не сумаваць, калі ў такім занядбаныні горад, дзе магілы дзядоў маіх“.— „Чаго-ж ты хочаш?“ — запытаўся цар. Нээмія сказаў: „пашлі мяне ў Юдэю, каб я адбудаваў горад, дзе пахаваны мае дзяды“. Артаксэркс адпусціў Нээмію і даў загад уладам выдаць яму вайсковую абарону і патрэбную колькасць матар'ялаў — дзеля пабудовы муроў навакол Ерусаліму.

Праз тры дні па прыходзе ў Ерусалім, Нээмія ўзяўся за будову муроў (445 г. да Х. Н.). Самараны стараліся перашкаджаць і спыніць работу, але нічога не маглі зрабіць: за 52 дні ўсю будову скончылі, і Юдэі вышлі з-пад улады самарыйскага сатрапа. З таго поваду, што наагул у Ерусаліме

ліме было мала жыхароў,— па думцы Нээміі,— з народу па жэрабю была абрана дзесятая часць, і ўсе паказаныя жэрабем павінны былі з гарадоў і вёсак перасяліца ў Ерусалім.

Вызваленъне юдэяў і ўмацаванъне Ерусаліму выклікала з боку самараанаў страшнную варожасць да юдэяў, якія плацілі ім тым самым пачуцьцём. Юдэі не хадзелі мець ніякіх зносінаў з самаранамі і называлі іх ня іначай, як сабакамі. Яны лічылі грахом увайсьці ў хату самараніна, сядзець з ім за адным столом, піць воду з яго рукі і г. д.

Гэтым не абмяжоўвалася дзеяльнасць Нээміі. Ён выдаў шмат распараджэнняў, якія мелі на мэце палягчэнне долі бедных людзей і наагул упараткованыне грамадзкіх узаемаадносінаў. Так, Нээмія ўпрасіў багатых юдэяў звярнуць перайшоўшыя да іх ад бедных людзей палі, будынкі, сады і вінаграднікі, і забараніў ім браць процанты з чужынцаў. Пасоль Нээмія настаяў на спаўненъні тae пастановы закону Майсеевага, на падставе якой у суботні год трэ было даваць адпачынак зямлі і адпускаць рабоў на свабоду. Нарэшце, ён звярнуў увагу на нястачу коштаў для ўтрмання храму і съвяшчэннікаў пры ім, і адносна гэтага таксама выдаў некалькі распараджэнняў.

Два разы Нээмія падарожнічаў у Ерусалім дзеля разарганізаванъня жыцця народнага і, нарэшце, вярнуўся на сваю пасаду пры пэрсідзкім двары.

Пасоль Нээміі юдэямі кіравалі першасвяшчэннікі. Яны зьбіралі з народу даніну і плацілі яе тым царом, пад уладаю якіх юдэі знаходзіліся. Першасвяшчэннікі стаялі на чале вялікага сынагогі, якая складалася з 120 старшыняў. З працягам часу з сынагогі выдзяліўся сынэдрыён \*) — асобнае вышэйшае судзілішча. Пад уладаю Вялікага ці Ерусалімскага Сынэдрыёну ў провінцыйных гарадох таксама былі ўтвораны суды, якія называліся малымі сынэдрыёнамі.

Калі часу Эздры і Нээміі жыў прарок Малахія, які зьяўляецца апошнім старазаветным прарокам. Малахія высьведчаваў юдэяў за адно вонкавае спаўненъне абрарадавага

\*) Сынэдрыён — грэцкае слова, значыць „сабраныне“.

закону і трэбаваў пры прынясеньні ахвяраў Богу ачышчэння сэрца. У сваіх прапоцтвах ён паказвае на хуткі прыход Госпада і яго Прадзечы.

### § 87. Гісторыя Эсфіры і Мардохэя (474 г. да Х. Н.).

Ня ўсе юдэі вярнуліся за цара Кіра ў Палестыну. Шмат іх засталося яшчэ ў розных месцах вялікае Персідзякое монархіі. Гасподзь нявідна прамысьляў і аб іх, высоўваючы людзей, якія баранілі іх ад напасці ворагаў. Такая ось была славутная Эсфір і яе сваяк пабожны Мардохэй, з калена Вэніямінавага. Ён недалеткам быў адведзены ў палон адначасна з царом Іехоніяй. Мардохэй служыў пры браме царскага палацу у Сузах, сталіцы Персіі. Ен быў бязьдзетны, і ўзгадаваў маладую сірату, прыгожую Гадасу (яўрэйскае імя Эсфіры), як-бы сваю родную дачку. Калі цар Артаксэркс рабіў выбар сабе новае жонкі з найпрыгажэйшых дзяўчат усяго гаспадарства, дык Мардохэй прадставіў яму сваю выхаванку, просіачы яе, каб яна ніколі не адкрывала свайго роду і плямня. Гадаса спадабалася цару больш за ўсіх дзяўчат, і ён узложыў на яе царскі вянок, даўшы ёй пачэснае імя Эсфір— „зорка“. Аднаго разу Мардохэй выпадкова падслушахаў аб згаворы проці цара. Ен сказаў аб гэтых Эсфіры, тая цару. Згаворшчыкі былі пакараны съмерцяй. Аб заслуже Мардохэя запісалі ў памятныя царскія кнігі.

У той час карыстаўся асаблівым уплывам на цара Аман, які лічыўся вышэй за ўсіх „князёў царства“. Па загаду цара, усе, хто служыў пры палацы, павінны былі падаць ніцьма перад Аманам. Мардохэй адмовіўся спаўняць гэты загад, кажучы, што кланяцца належыць аднаму Богу. Каб памесьціцца Мардохэю, Аман задумаў зьніштожыць усіх юдэяў, якія жылі ў царстве. Ен сказаў цару: „ёсьць адзін народ, раскіданы па ўсім царстве; законы ў яго адрозньіваюцца ад законаў усіх народаў, дык законаў цара ён не спаўняе. Калі цар дазволіць, хай дасьць загад зьніштожыць гэты народ. Тады я дастаўлю ў царскі скарб 10.000 талантаў \*) серабра“. Цар зьняў з свае рукі персьцень і аддаў Аману, каб напісаць загад проці юдэяў і съцвярдзіць яго царскаю пячаткаю. Быў ужо вызначаны дзень (13-ы дзень

\*) Талант — 2.400 рублёў.

месяца Адара, панашпаму 23 лютага), калі па ўсім царстве павінны былі быць пагалоўна перабіты ўсе юдэі, з жонкамі і дзяцьмі, а маемасць іх узята ў дзяржаўны скарб. Усюды сярод яўрэяў падняўся плач і стагнанье. Калі даведаўся аб гэтым Мардохэй, дык ён ураз-жа пайшоў да Эсфіры прасіць уступіцца перад царом за свой народ. Але быў закон, што ніхто, каго не паклічуць, ня мог звязвіцца перад царом. За нарушэнне закону была прызначана кара съмерці. Ня гледзячы на гэта, Эсфір, пад страхам згубіць сваё пажэньне і жыцьцё, адважылася, пасьля 3-х дзённага посту, увайсьці да Артаксэркса. Калі яна ўвайшла да цара, дык той так гнеўна паглядзеў на яе, што ад страху яна страціла прытомнасць. Артаксэркс пашкадаваў Эсфіры і кінуўся да яе разам з прыслужніцою, каб вярнуць яе да прытомнасці. Пасьля пачаў пацяшыць Эсфір ласковымі словамі, абяцаючы споўніць усялякую яе просьбу. Эсфір прасіла цара, каб ён, аваязкова з Аманам, прыйшоў да яе на банкет. Цар споўніў яе просьбу і быў на банкете у Эсфіры разам з Аманам, пры чым, на просьбу Эсфіры, абяцаў быць у яе з Аманам і на другі дзень: „тады — сказала Эсфір — я адкрыю табе сваё сэрца“. Тымчасам Аман, думаючы, што Эсфір ня будзе перашкаджаць зьніштажэнню юдэяў паводле царскага прыказу, загадаў паставіць высокую шыбеніцу, каб павесіць Мардохэя. Якраз у гэты самы час цар, перачытваючы памятныя царскія кнігі, ўспомніў пра заслугу Мардохэя, які да тae пары не адтрымаў ніякае награды за свой вялікі ўчынак. Ен запытаўся ў свайго любімца Амана: „што зрабіць таму чалавеку, якому цар хоча выказаць асаблівую пащану?“ Думаючы, што цар хоча наградзіць яго, Аман сказаў: „апрануць яго ў царскае адзеньне, пасадзіць на царскага каня, узложыць на яго царскі вянок і загадаць аднаму з першых князёў царства вывясьці гэтага каня на гарадзкі пляц і выклікнуць: „гэтак робіцца таму чалавеку, якому цар хоча выказаць асаблівую пащану“. Цар сказаў: „Зрабі ты гэта юдэю Мардохэю, які сядзіць каля царскіх брамы; глядзі нічога ня выкінь з таго, што ты казаў“. Аман, баючыся дара, дакладна споўніў яго загад, і засмучаны, вярнуўся да хаты, а Мардохэй пайшоў на сваё месца да брамы.

У горы Аман забыўся і аб запрашэнні на банкет да

царыцы. Ад яе прыслалі паклікаць яго. На банкеце, па просьбе цара, Эсфір „адкрыла яму сваё сэрца“: „я прашу—кажа—хай будзе падарована мне жыцьцё маё—па жаданьню майму, і народу майму—па просьбе маёй, бо аддадзены мы, я і народ мой, на зыніштажэнъне і пагібелль“. — „Хто-ж гэта такі, хто адважыўся зрабіць так?“ — запытаўся цар. — „Гэты вораг — злосны Аман“, — адказала Эсфір. Цар надта абурыўся і выйшаў у сад. Аман кінуўся тады да ног Эсфіры, абнімаў іх і цалаваў, просічы літасьці. Цар, вярнуўшыся з саду, калі ўбачыў Амана каля ног Эсфіры, яшчэ больш абурыўся. Па яго загаду, слугі зараз-жа накінулі Аману пакрыцьцё на галаву: гэта было знакам засуджэння на съмерць. Адзін слуга й кажа: „ось ён ужо нарыхтаваў каля свае хаты і шыбеніцу для Мардохэя“. — „Павесіць на ёй Амана“, — загадаў цар. Загад, разумеецца, безадкладна быў споўнены.

Пасля гэтага выйшаў новы прыказ цара, які дазваляў усім юдэям з аружжам у руках зьбірацца супроть сваіх ворагаў і рабаваць іх маемасць. І загінула ад рукі юдэяў больш як 75.000 іх ворагаў, але ад рабунку маемасці юдэі ўстрымаліся. Дзесяцёх сыноў Амана чакаў гэткі самы лёс, як і іх злачынца-бацьку. Маемасць Аманаву аддалі Эсфіры. Мардохэй адтрымаў персьцень, які быў у Амана, і найвышэйшую паслья цара пасаду. Гэта ўсё было ў 474 годзе да Хр. Нар.

На ўспамін аб сваім цудоўным збавеніі юдэі — як гэта запрапанаваў ім Мардохэй — пастанавілі штогоду сьвяткаваць 14—15 дзень месяца Адара і далі гэтаму дню назоў Пурым (жэрабя). Сьвяткуеца Пурым нашымі яўрэямі і цяпер. Гісторыя Эсфіры і Мардохэя апавядыаецца ў кнізе пад назовам „кніга Эсфір“.

### B. Панаваньне Македонскае.

#### § 88. Аляксандар Македонскі ў Ерусаліме. Будова храму самарыйскага.

Царства пэрсідзкае наследавала той самы лёс, як і царства асырыйскае і вавілонскае. Дзяякуючы дамовым войнам і здалікачанью ўладароў і народу, яно, дапяўшы вышэйшай ступені свае магутнасьці, паступова начало

пахіляцца да заняпаду. Як заўсёды бывае ў гісторыі, занядадных гаспадарстваў ёсьць пачаткам узвышэння другіх. Так было і ў гэтым выпадку. Адначасна з заняпадам пэрсідзкае дзяржавы, ў Эўропе, на Балканскім паўвостраве, пачало ўзвышацца, згодна з прароцтвам Данілы, царства Македонскае. Закладчыкам Македонскае монархіі быў славутны македонскі цар, геніяльны ваеначальнік, **Аляксандар Вялікі ці Македонскі** (336—323 г. да Хр. Нар.). Пасьля таго, як яго бацькам, царом Македонскім Піліпам была занята ўся Грэцыя, Аляксандар са сваім вырабаваным войскам уварваўся ў межы Малое Азіі. Ён разьбіў пэрсідзакае войска, заўладаў Дамаскам і Сідонам і падыйшоў да Тыру. Аблога Тыру зацягнулася. З гэтае прычыны Аляксандар паслаў у Ерусалім паслоў, вымагаючы пакорнасці і падмогі — войскам і харчамі. Пэршасьвяцэннік Адуй адказаў, што ён даў прысягу верна служыць цару пэрсідзкаму і ніколі ня здрадзіць яго. Аляксандар быў моцна раздражнены гэтаю адмоваю. Пасьля ўзяцця Тыру, Аляксандар рушыў да Ерусаліму, каб пакараць юдэяў (332 г. да Хр. Нар.). Ня маючы падмогі ад цара пэрсідзлага і разумеючы бессенсоўнасць спраціўлення, Адуй рагніў здаць Ерусалім бяз бою. Калі Аляксандар пад'ехаў да Ерусаліму, дык з гарадзкое брамы выйшаў на спатканье магутнага заваяўальніка першасьвяцэннік Адуй у сваім адзеніні, сярод усіх свяцэннікаў, таксама апранутых у съвяцэнныя вопраткі; за імі ішлі ўсе жыхары гораду. Аляксандар быў надта здаволены такім спотканнем. Ён злез з каня, падыйшоў да Адуя і пакланіўся яму. Народ зычнымі гукамі прывітаў вялікага заваяўальніка, як свайго цара. Прыбліжаныя яго былі нездаволены тою павагаю, якую выказаў Адую іх павады: „цар! — сказаў адзін з іх з дакорам — прымаючы ўхваленьне ад усіх, сам цяпер пакланіўся юдэйскаму съвяцэнніку“. Аляксандар адказаў яму: „я пакланіўся не першасьвяцэнніку, а Богу, Якому ён служыць. Калі я быў ішчэ ў Македоніі, я прысьніў мужа ў такім самым адзеніні, і ён абыцаў мне перамогу над пэрсамі. Цяпер я ўспомніў сон і веру, што я пасланы ад Бога і скіну панаванье пэрсаў“. Увайшоўшы пасьля таго разам з першасьвяцэннікам у храм Ерусалімскі, Аляксандар прынёс ахвяру Богу юдэяў. Тут яму паказалі прароцтва.

Данілъ аб тым, што ён зынішчыць царства пэрсідзакае. Гэта яшчэ большъ зрабіла яго прыхільным да юдэяў. Ён дазволіў юдэям жыць і кіравацца сваімі законамі і ў сёмы (суботні) год не плаціць падаткаў. Сваю абарону ён абяцаў і тым юдэям, якія жылі тады ў Міды і Вавілоне.

Самаранам Аляксандар дазволіў выбудаваць храм на гары Гарызін. Першасъвяшчэннікам гэтага храму быў пастаўлены Манасія, брат Адуя, адлучаны ад Ерусалімскага сынагогі за сплюб з самаранкаю. Усё гэта яшчэ болей паявлічыла разьдзяленыне і варожасць між юдэямі і самаранамі.

У тым самым 332 годзе да Хр. Нар. Аляксандар пакарыў Эгіпет, дзе залажыў прыморскі горад Александрыю. Разам з грэкамі і македонцамі сюды было пераселена і шмат яўрэяў з Юдэі. Усім перасяленцам былі далzenы вялікія правы, дзеля гэтага Александрыя хутка засялілася і стала сталіцай Эгіпту. Яўрэі адчувалі сябе там так добра, што пасыля, пры Птолёмэях, шмат народу самахоць перасялілася з Юдэі ў Александрыю (гэта т. зван. эгіпецкія ці александрыйскія юдэі).

Македонскае заваяваныне ў гісторыі яўрэйскага народу мела тое значэныне, што адсюль яўрэі падпалі пад уплыў грэцкае мовы і грэцкае культуры. З аднаго боку, гэта спрыяла іх культурнаму ўзвышэнню і збагачэнню, бо Грэцыя ў V-IV веку да Хр. Нар. стаяла на высокай ступені культуры, разьвіцца, з другога — больш-менш выклікала пашырэныне сярод юдэяў новых паганскіх рэлігійных культаў і паняццяў, якія адбівалі ад праудзівага богапаважання.

## § 89. Юдэі пад уладаю Птолёмэяў — дынастыі цароў Эгіпецкіх. Пераклад 70 тлумачоў (за 270 г. да Х. Н.).

Па съмерці Аляксандра Македонскага, царства яго распалася на чатыры царствы, якія падзялілі між сабою яго камандзеры. З двома з гэтых царстваў—эгіпецкім і сырыйскім—і звязаўся лёс юдэяў у наступны пэрыяд гісторыі. Спачатку Палестына была далучана да Эгіпту, пад уладаю якога і знаходзілася больш як сто гадоў. Эгіпецкі цар **Птолёмэй Лаг**, забраўшы ў 320 годзе да Х. Н. Ерусалім, адвёў у Эгіпет некалькі тысячачаў юдэяў і самаранаў. Даве-

даўшыся, як съята яўрэі захоўваюць прысягу, ён даручыў ім ахову крэпасцьцяў і даў ім аднолькавыя права з эгіпцянамі. У Эгіпце юдэі не зъмяшаліся з тубыльцамі і спаўнялі парапейшаму закон Майсеяў. Яны пабудавалі сабе ў Леонтаполі (у Іліапольскім вокрузе) храм, у якім багаслужэнне адпраўлялася на ўзор храму Ерусалімскага. Аднак, яны не запаміналі аб гэтым апошнім і час ад часу рабілі падарожы ў Ерусалім дзеля прынясеньня там ахвяраў Богу. Пад мягкім кіраўніцтвам Птолёмэяў юдэі, як у Эгіпце, так і ў Палестыне праводзілі добрае і пчасльвае жыцьцё. Хутка яны залажылі свае колені ўса ўсіх вялікіх гарадох па берагах Міжземнага мора, прынялі ўчастце ў міжнародным гандлі, збагацелі, размножыліся. Усюды яны будавалі свае синагогі, ў якія дапушчалі ѹ паганцаў і, такім чынам, пашыралі між імі съято праўдзівае веры.

Тыя часы былі пэрыядам росквіту грэцкае літэратуры, навукі і мастацтва. Яўрэйская мова ў рассяяленыні ўсё больш і больш забывалася яўрэямі, і пачала прысвойвацца літэратурная грэцкая мова. Вучоныя яўрэі з Александрыі знаёміліся з творамі грэцкіх філёзофаў, і ў сваю чаргу знаёмілі грэкаў з сваімі съяшчэннымі кнігамі. Цікавасць да іх усё болей і болей павялічвалася, і цар **Птолёмэй Філядэльф** (284—246 г. да Хр. Нар.) выказаў пажаданье мець съяшчэнныя кнігі яўрэяў у перакладзе на грэцкую мову. Ён напісаў аб гэтым ерусалімскаму першасвяшчэнніку Элеазару. Элеазар ухваліў жаданье цара і паслаў яму ў Эгіпет аўтэнтычны тэкст съяшчэннага пісаныня і тлумачоў, у ліку 72-х чалавек (па б ад кожнага калена), добра ведаўшых як яўрэйскую, так і грэцкую мову. Птолёмэй Філядэльф памясьціў іх на востраве Фаросе, пры ўтоку Нілу, і там у працягу 72 дзён яны зрабілі пераклад. Гэты пераклад вядомы ў гісторыі пад імем **перакладу 70 тлумачоў** (праўдзівей 72). З гэтага перакладу яўрэйскія съяшчэнныя кнігі былі з часам перакладзены і на іншыя мовы.

### § 90. Юдэі пад уладаю цароў сырыйскіх. Прасльдаваныні Антыёха Эпіфана. Мучанікі за веру: Элеазар і 7 братоў Макавеяў.

У 203 годзе да Хр. Нар. цар сырыйскі **Антыёх Вялікі** адабраў Юдэю ад Эгіпту і далучыў яе да Сырыі. Першыя

часы юдэям пад уладаю новых кіраўнікоў жылося добра: Антыёх Вялікі злажыў з іх некаторыя падаткі, даў ім права жыць паводлуг сваіх законаў і звычаяў, выдаў дапамогу на рэмонт храму Ерусалімскага і г. д. Але калі трон перайшоў да **Антыёха Эпіфана** (174 — 164 г. да Хр. Нар.), з ходам часу празванага за сваю жорсткасць **Эпіманам** (г.эн. шалёны), дык палажэнье яўрэяў крута зьмянілася на горшае. Хочучы зьніштожыць паміж падуладнымі Сырыі народамі заўсёдную нязгоду й разъдзяленье, што паходзіла ад розніцы ў рэлігійных вераваннях, звычаях і мове, і ўтварыць аднаўліты народ, Антыёх Эпіфан задумаў,—наколькі ўсё гэта адносілася да юдэяў,— адсунуць рэлігію Іеговы і на яе месца ўсяліць грэцкае паганства, а з ім разам і грэцкія звычайі, мову і інш. Быў выданы загад, якім—пад страхам прысуду съмерці—забаранялася юдэям адпраўляць у храме ерусалімскім багаслужэнні і прыносіць ахвяры Богу, таксама адбываць абрезанье над дзяцьмі, съяткаванье суботы, Пасхі і наагул усіх нацыянальных святаў. У храме ерусалімскім была паставлена статуя грэцкага бога Зэуса Олімпійскага, і прыбыўшы з Грэцыі жрэц пачаў вучыць народ, як трэба служыць грэцкім багам. Сырыйскія ўрадоўцы адщуквалі съяўшчэнныя кнігі яўрэяў і зьніштажалі іх. Царскім загадам вымагалася яшчэ, каб яўрэі, як і ўсе падданыя, апраналіся на ўзор грэкаў, гаварылі пагрэцку; яўрэі, апрача таго, павінны былі ўжываць съвіное мясо, якое ім забаранялася законам. Усіх, хто адмаўляўся спаўняць царскую волю, бязылітасна засуджвалі на съмерць. Дзякуючы гэтаму, Ерусалім спусцеў, шмат жыхароў пабегла з яго ў іншыя краіны. На месца ўцекшых былі пасаджаны ўрадам сырыйцы. Разумеецца, ня ўсе юдэі мелі цярплівасць вытрываць гэтыя прасльедаванні: шмат людзей начало пакланяцца ідалам і прыносіць ім ахвяры.

Але былі людзі й моцныя ў веры, якія лічылі за лепшае хутчэй памёрці, як „парушыць бацькоўскія законы“. Такі быў, напрыклад, адзін з кніжнікаў, пабожны дзед **Элеазар**, які за сваю справядлівасць карыстаўся агульным паважаннем. Элеазара падвялі да паганскаага ахвярніка і запрапанавалі яму зьесці съвінога мяса з рэшты іdal'скае ахвяры. Той адмовіўся. Тады між кускамі съвініны палахылі так-жа мяса, якое ня было забаронена законам — каб

толькі ён зрабіў від, што спаўняе загад цара. Элеазар скажаў на гэта: „у мае гады нельга фальшыўць. Што скажуць маладыя людзі, калі 90-гадовы Элеазар адступіць ад веры? Калі я цяпер і пазбаўлюся мукаў, дык паслья съмерці не ўцяку ад рукі Найвышэйшага“. У канцы канцоў Элеазара, разумеецца, забілі.

За Элеазарам пайшла съледам адна ўдава, яўрэйка Салляманія, з сваімі сёма сынамі. Іх таксама прымушвалі есьці ідалаахвярнае мяса, але яны адмовіліся. Тады, па загаду лютага Эпіфана, іх пачалі катаўцаць. На вачох гаротнае маці, шасьцём з яе сыноў, аднаму за адным, адсеклі рукі і ногі, выразалі языкі, садралі скруту з усяго цела і, нарэшце, спалілі на агні. Але, падтрымліваныя маткаю, мучанікі не адмовіліся ад свае веры. Заставаўся жывым яшчэ толькі адзін сын яе, наймалодшы. Антыёх Эпіфан сам пачаў пераконваць яго зрачыся свае веры, пачаў лашчыць юнака, суліў яму багацьце і добрую пасаду, але той быў няўломны. Тады цар паклікаў да сябе Салляманію і запрапанаваў ёй зрабіць уплыў на сына. Але яна, нахіліўшыся да яго, у сваёй роднай мове сказала яму: „упрашаю цябе, сыночек, ня бойся гэтага забойцы, ды будзь такім, як твае браты, і прыймі съмерць, каб Гасподзь, па ўваскрасеньні, вярнуў мне цябе разам з імі“. Юнак быў замучаны, а паслья спалілі і самую маці \*).

### § 91. Змаганье яўрэяў за нацыянальную й рэлігійную свабоду. Матафія і яго сыны. Юда і Сымон Макавеі (167 г. да Хр. Нар.).

Збавіцелем народу ад страшных прасльедаваньняў за веру зьявіўся сьвяшчэннік Матафія з пяцьма сынамі: Сымонам, Іванам, Юдаю, Элеазарам і Іонафанам. Задумаўши паўстаньне, Матафія выдаліўся з сынамі з Ерусаліму ў свой родны горад Модын і там пачаў зьбіраць сілы дзеля ўдару супроць ворагаў. Здарылася так, што ў гэты горад прыехаў царскі ўрадовец, каб быць прысутным, калі жыхары будуть прыносіць ахвяру паганскім багам. Урадовец зъвярнуўся да Матафіі, каб ён, як сьвяшчэннік, даў прыклад іншым,

\*] Памяць сямёх братоў Макавеяў і маці іх Салляманіі праваслаўная царква съвяткуе 1 жніўня.

пры чым пасуліў яму багатыя гасцінцы. Матафія сказаў: „барані Божа, каб пакінуць Яго закон і пастановы.“ У гэты самы час адзін юдэй паднішоў да ахвярніка, каб курыць ладан у чэсьць ідала. Рупатлівы Матафія кінуўся тады на богаадступніка, забіў яго, таксама і царскага пасланца, зьніштожыў ахвярнік і крыкнуў народу: „хто верыць у Бога, йдзі за мною“. Шмат жыхароў Модыну разам з жанкамі, дзяцьмі і маемасцяй пайшлі за Матафіяй і выдаліліся ў горы (168 г. да Хр. Нар.). Адсюль яны пачалі рабіць набегі і зьніштажаць паганскія ахвярнікі. Цар паслаў войска дзеля замірэння. Адноўчы царскі ваеначальнік знайшоў у пячоры да 1000 чалавек — мужчын, жанчын і дзяцей і, ведаючы, як сьвята яўрэі шануюць дзень суботні, напаў на іх у суботу. Юдэі не бараніліся, нават не загарадзілі ўваходу ў пячору, і ўсе да аднаго былі перабіты. Пасьля гэтага Матафія склікаў раду і на радзе было пастановленна на будучыну бараніцца і ў суботу. Хутка ўтварылася цэлае войска, з якім Матафія і пачаў съвяшчэнную вайну супроть ворагаў. Ён выганяў сырыйцаў з юдэйскіх гарадоў, зьніштажаў паганскія ахвярнікі і г. д. Паміраючы, ён завяшчаў сваім сынам далей вясці справу вызвалення бацькаўшчыны і пры гэтым вызначыў старшага сына Сымона мужам рады, а другога — **Юду, па правданью Макавея**, павадыром войска (167 г. да Хр. Нар.) \*).

Юда Макавей выдаваўся нязвычайнаю адвагаю і быў выдатны ваеначальнік. У трох вялікіх бітвах ён разьбіў войска Эпіфана, прымусіў яго адступіць у сваю сталіцу Антыёхію і дабіўся заключэння міру. Пасьля гэтага пачалося ўзнаўленне запраўднае рэлігіі (163 г. да Хр. Нар.). У храме ерусалімскім быў зьніштожаны іdalьскі ахвярнік, прадметы паганскага культу ззвезены ў начыстае месца. Усе храмавыя прылады, як: судаіны, съвечнікі, сталы, завесы, аўтары і інш. зроблены новыя. Нарэшце, храм быў урачыста высьвечаны і ў ім ізноў пачалося багаслужэнне па закону Майсееваму. Гэты дзень быў вялікім съятам для юдэяў і ў такім значэнні ён застаўся назаўсёды пад

\*.) Правданье „Макавей“, — што значыць „згубца“, — спачатку належала аднаму Юдзе, але пасьля стала дадавацца ўсім змагальнікам за веру і бацькаўшчыну.

іем съята „Аднаўленыне храму“. Дзеля бесперашкоднага адпраўленыня багаслужэнья ў будучыні, храм быў абкружены высокімі мурамі і моцнымі вежамі.

Аднаго разу вялізнае войска сырыйскае (22.000) напала на Юду, які меў толькі тры тысячи ваякаў. Яўрэі страшна перапалохаліся і пачалі пераконваць Юду ў цячы ад спатканыня з ворагамі. „Ня быць таму, каб я паказаў тыл сваім ворагам!“ — выклікнуў ён і, абкружаны непрыяцелем, загінуў съмерцій гэроя (161 г. да Хр. Нар.).

**Сымон Макавей.** Вызваленыне, пачатае Юдаю, дакончылі браты яго, якія ўсе і загінулі ў барадзьбе за свабоду. Апошні з братоў, які заставаўся жывым, Сымон так добра выкарыстаў нязгоду ў Антыёхіі паміж прэтэндэнтамі на царскі трон, што цар сырыйскі прымушаны быў прызнаць незалежнасць юдэйскага царства і перадаў Сымону Сіонскую крэпасць (143 г. да Хр. Нар.). З гэтага часу Юдэя зрабілася самастойным і незалежным гаспадарствам пад кірауніцтвам Макавеяў, стаўших роданачальнікамі т. зв. Асмонэйскага роду князёў (ад імя роданачальніка Макавеяў — Матафіі Асмонэя). Сымон Макавей быў абвешчаны на ўсё сваё жыццё архіерэем, ваеначальнікам і кірауніком народу. Званыне архіерэя, было зацверджана за дзяцьмі Сымонавымі навек, пакуль ня прыдзе Вялікі Архіерэй — Месія.

### Г. Панаваныне Рымскае.

#### § 92. Пачатак рымскага панаваныня.

Сын Сымона Макавея, Іван Гіркан (135 — 104 г. да Хр. Нар.) аб'яднаў пад сваёю ўладаю ўсю Палестыну (Юдэя, Галілея, Самарыя і Пэрэя) і забясьпечыў народу спакой і дабрабыт. Між іншым ён разбурыў храм Гарызінскі, што павялічыла варожасць між юдэямі і самаранамі. Па съмерці І. Гіркана ў гаспадарстве пачалося разъязленыне і нязгода з-за ўлады — съпярша паміж пяцьма сынамі Гіркана, пасля паміж яго ўнукамі Іванам Гірканам II і Арыставулам. Да гэтага прылучылася барадзьба рэлігійных партыяў і сектаў, якая падзяліла Юдэю на два варожыя лягеры. Усё гэта надта аслабляла гаспадарства і ў канцы канцоў прывяло да новага палітычнага падпарадкованыя — ўладзе рымлянаў. Рымскі палкаводзец Помпей у 64 годзе да Хр. Нар. рушыў

свае войскі на Ерусалім, узяў яго, перабіў болей як 10.000 яўрэяў і наложыў на край вялізарную даніну. З съвятынямі яўрэяў ён абышоўся ня так, як калісьці Аляксандар Вялікі. Помпэй загадаў уніяці і храм свае паганскаія съцягі і да зволіў сабе ўвайсці са съвітаю ў „святое съвятых“. З гэтага часу Юдэя (як наагул пачала называцца Палестына з яе чатырма краінамі) падпала ўладзе рымлянаў і прымушана была йзноў—гэта ўжо ў каторы раз—дастасоўвацца да новых парадкаў жыцьця (з 63 г. да Хр. Нар.). Рымляны адабралі ад Гіркана II тытул цара і пакінулі яму толькі званыне першасвяцініка і старшыні Сынэдрыйёну, а Арыставула пагналі ў Рым, дзе пры ўрачыстым уваходзе Помпэя ў гэту „сталіцу съвету“, ён, у ліку іншых пераможаных цароў, ішоў у ланцугох за яго троўмфальнаю калясъніцю.

Хутка ўлада ад Гіркана II перайшла ў рукі хітрага **Антыпатра**, які паходзіў з Ідумэі, але быў веры юдэйскай. При помачы самага выдатнага з рымскіх палкаводцаў **Юлія Цэзара**, Антыпатр забясьпечыў уладу за сваім домам. Адзін з яго сыноў — **Iрад** стаў дабівацца ўжо царскага трону ў Юдэі, і ўсялякімі інтрыгамі, лісълівасцяй і подкупам дапяў свае мэты. За 37 гадоў да **X. Н. рымскі сэнат** абвясціў Iрада царом юдэйскім. Юдэя — такім чынам — была прызнана асобным, хаця і падпарадкованым Рыму, царствам.

З зацверджаннем Iрада царская ўлада перайшла да чужынца. Да гэтага часу царамі і кіраўнікамі яўрэйскага народу былі толькі патомкі цара Давіда, які паходзіў з калена Юдавага, г. ё. ад Юды, сына Яакава. А цяпер дык „царскі скіпетр“, г. зн. улада адбылася ад патомкаў Юды. Згодна з прадказаннем Яакава, які паміраючы сказаў: „не адыйдзе скіпетр ад Юды і законадаўца ад чрэслаў яго, пакуль ня прыйдзе Прымірцель, і Яму пакорнасьць нароваў“, —гэта было знакам хуткага прыходу Месіі. І ўзапраўднасьці, ў канцы кіравання Iрада нарадзіўся Ісус Христос.

### § 93 Цар Iрад (37 г. да X. Н.).

Iрад, па прозванью Вялікі, дасяг трону хітрасцяй і інтрыгамі. Ён адразу адзначыў сябе прыхільнікам паганскага культу і ўвёў паганскаія забавы ў самых мурох съвятога гораду. Каб узмацаваць сваё палажэнне на троне, жорсткі падазронны Iрад паклапаціўся ссунуць з свае дарогі ўсіх

сваіх сваякоў з роду Макавеяў, якія — як яму здавалася — былі няшчыра адданымі яму імаглі адабраць ад яго трон. Гэтак ён казыніў 80-х гадовага дзеда Івана Гіркана, яго ўнуручку — любімую жонку сваю Марыамну, забіў трох сыноў сваіх, зяця, цесьця і цешчу і загадаў утапіць швагра свайго, першасъяшчэніка Арыставула, які карыстаўся вялікім паважаньнем народу. Падобнымі звярыннымі расправамі ён наводзіў на ўсіх жах. Бязупынныя забойствы, пыткі і ўсялякі гвалт запаўнялі ўсё яго цараванье. Каб адцягнуць ад гэтага ўвагу народу і здабыць яго прыхільнасць, ён пачаў вялізарнае будаўніцтва. Гэтак ён перабудаваў і ўпрыгожыў храм ерусалімскі, рабіў вадаправоды, выбудаваў некалькі новых палацаў і вежаў, узнавіў горад Самарью і прыморскі горад Кесарью і інш.

Але ўсё гэта, нават клапатлівасць і шчодрасць Ірада падчас голаду, землятрасеньня і маравое язвы — не магло зьмяніць вялікага нездаволеня народу. Юдэі ненавідаелі яго і пацяшалі сябе толькі тым, што хутка зъявіцца Месія, Які збавіць народ і ад рымлянаў і ад Ірада. Баючыся ўсюды зрады і згавораў, Ірад ўсё больш і больш рабіўся лютым і ў апошнія гады свайго жыцця быў ахоплены проста нейкім шаленствам, якое ўзмацнялася ў ім асабліва пад уплывам цяжкае хваробы (ён жыўцом гніў). І разумеецца, яго страх перайшоў ўсялякія граніцы, калі ў Ерусалім прыйшлі з усходу мудрацы пакланіцца — але толькі не яму, Іраду, а нованароджаному Цару юдэйскаму, зорку Якога яны бачылі на ўсходзе.

#### § 94. Юдэі расьсяленыя. Прозэліты.

З часу палону Вавілонскага гісторыя яўрэйскага народу пайшла новым кірункам, які зусім зьмяніў яго жыццё і палажэнне паміж іншымі народамі. Да гэтага часу яўрэйскі народ жыў адчужаным ад усяго съвету, замкнуўшыся ў вузкі круг сваіх патрыархальных вераваньняў і абрадаў. Вавілонскі-ж палон зъявіўся пачаткам расьсяленыя юдэяў па ўсім тады ведамым съвеце і выхаду іх на широкую дарогу сусьеветнае культуры. Мала хто з яўрэяў — у параўнаньні з усёю масаю юдэйства — вярнуўся з палону на бацькаўшчыну. Большасць або засталася ў Месапатаміі, або патроху разыйшлася па ўсіх дарогах, ўсюды разносячы

з сабою съятло запраўдае рэлігіі і веду закону Божага. Гэтая юдэі называюцца юдэямі расьсяленыня. Асабліва моцны штуршок да расьсяленыня далі заваяваныі і паходы Аляксандра Македонскага. Яго наступнікі цанілі прадпрымчы і прамысловы дух яўрэяў, і перасяленыне іх у розныя гарады ўваходзіла ў плян дзяржаўнае палітыкі, дзеля паднесьця гандлю і красаваныня гаспадарства. Найболей асела юдэяў расьсяленыня ў провінцыях Малое Азіі, па адным і другім баку Эўфрату (Сырыя, Фрыгія, Мідія, Арменія); гарады Дамаск і Антыёхія былі галоўнымі цэнтрамі расьсяленыня. Далей, юдэйскія паселішчы былі раскінуты па ўсім паўночным краі Афрыкі і заходзілі далёка на паўдзён да Эфіопіі. Найлепей жылося яўрэям у Александрыі, якая, апрача ба-гацьця і пышнасьці, славілася, як асяродзьдзе мыслёвага і прамысловага жыцьця, як цэнтр усясьветнае літэратуры і мастацтва. У Эўропе, пачынаючы з IV в. да Хр. Нар., яўрэйскія колёніі пачынаюць зьяўляцца ўсе ўсіх больш-менш буйных гарадох таго часу па берагах Эгейскага і Міжземнага мора. У Афінах, Карынфе, Фесалёніцы, Піліпах, пазней — у Рыме і інш. яўрэі налічваюцца тысячамі. Усюды ў іх былі сынагогі, усюды яны жылі цесна замкнутым кругам, памагаючы адзін аднаму ўсе ўсіх трудных выпадках жыцьця. Хаця яны ўжо запомнілі родную мову, і пісалі і гаварылі пераважна пагрэцку (дзякуючы чаму і называюцца „Эліністымі“ ад слова „Элада“ — Грэцыя), аднак-же агульнае паходжаныне, агульная вера ў Бога, агульнае Св. Пісанье і прывязанасць да закону Майсеевага падтрымлівалася ў іх дух аб'яднаныя і ўзаемнасьці. Але наймацнейшым момэнтам падтрыманыня адзінства яўрэйскага съвету былі трывалыя зносіны з Ерусалімам, як цэнтрам усяго юдэйства. Сюды сходзіліся юдэі расьсяленыня з усіх краінаў тагочаснага культурнага съвету, дзеля адтрыманыня асьветы ў школах, дзеля навукі ў выдатнейшых законавучыцяліёў, на гадавыя съяты, па розных справах у судовых установах ці ў першасъяшчэнніка і г. д. І наадварот, з Ерусаліму штогоду ўсе ваколіцы пасыпаліся вястуны з паведамленынем аб якіх-колечы здарэннях, важных для усяго юдэйства, рассыпаліся календары з паказанынямі съятаў і інш. Даючуючы ўсяму гэтаму юдэі, ня гледзячы на расьсяленыне па ўсім съвеце, съядома лічылі сябе адзінамі на-

родам і нідзе ня зъліваліся з чужымі народамі, сярод якіх жылі. Усюды яны заставаліся яўрэямі, захоўваучы свае нацыянальныя асаблівасці і звычай.

Пераклад съяшчэнных кнігаў на грэцкую мову і расьсяленыне юдэяў па ўсім съвеце спрыяла азнямленню паганцаў з рэлігіяй Іеговы. Шмат паганцаў, чытаучы съв. кнігі і наведваючыся ў синагогі, праз гэта самае пераймалі юдэйскую веру і становіліся сябрамі юдэйскіх абшчынаў. Яны называліся прозлітамі.

### § 95. Рэлігійныя секты яўрэяў.

З прароцтваў і праобразаў юдэі ведалі, хто будзе Мэсія якое будзе Яго царства. Ён з дастаткам будзе валадаць дарамі Святога Духа, Ён будзе тварыць чуды. Як Найвялікшы Прарок, Мэсія адкрые людзям тайну збавенія і Сам Сваёю крыжовою съмерцяй і ўваскрасеньнем споўніць гэтае збавеніе. Юдэям было адкрыта, што Мэсія будзе ня прости чалавек, а Сын Божы, Богачалавек. Пабожныя юдэі і чакалі такога якраз Мэсіі-Збавіцеля, разумеючы, што царства, якое Ён створыць, будзе царствам духоўным, не „ад гэтага съвету“.

Але большасць юдэяў мела няправільнае разуменіе аб Мэсіі, і чакала магутнага зямнога цара-заваявальніка, які вызваліць юдэяў ад чужаземнага ярма і ўтворыць усясьветнае яўрэйскае царства. У гэтым царстве першыя месцы і ўсялякае добро будзе, разумеецца, належаць ім, юдэям. Трэба толькі шчыра захоўваць вернасць Іегове і закону Майсееваму. Ось такія якраз былі пагляды і чаканыні найболей уплывовай, каля часу прыходу Збавіцеля, секты фарысэяў \*).

Фарысэі, гордыя сваім паходжаньнем ад Абраама, былі рупатліўцамі ня толькі аб законе Майсеевым, але наагул аб усёй яўрэйскай старасьветчыне, усіх вусных паданьнях, якія быццам перайшли ад дзядоў і прарокаў, у запраўданасці-ж былі больш-менш выдуманы імі самімі ці раббінамі. Фарысэі складалі асобную касту, якая цуравалася ўсіх не-фарысэяў, як „прастакоў“ і „людей зямлі“. Пагарджаючы за-

\*) „Фарысэй“ — значыць „выбранец, асаблівы“.

конам моральным, ня рупячыся аб чыстаце сэрца і ўстрым-ліваньні ад граху, фарысэі ўсю сваю ўвагу зварочвалі на адзін вонкавы ці абрадавы бок рэлігіі, пры чым даходзілі да нязвычайнае і съмешнае драбязльвасці й пустаты. Яны самахоць накладвалі на сябе пасты, былі надта пераборлівя ў стравах, часта маліліся, мыліся ў пэўныя часы, — і ўсё гэта рабілася толькі для вачэй, на показку, каб усе іх бачылі і услаўлялі, як праведнікаў. У сабраньнях, у сынагогах, у храме — ўсюды яны стараліся займаць першыя месцы і любілі, калі іх звалі: „настаўнік, настаўнік“! Вонкавая съвятасць жыцьця фарысэяў гарнула да іх народ. І праўда: яны падтрымлівалі ў ім веру і пабожнасць, а разам з тым і гарачую любоў да бацькаўшчыны, і ў гэтых была іх заслуга. Але іх чорствасць, пышлівасць і фальшывасць, прыкрываўшая маскаю пабожнасці страшэнныя злачынствы, назаўсёды звязала з імем фарысэя самае подлае, што ёсьць у чалавеку — хітрасць, ману, здрадлівасць, пад заслонаю спагадлівасці.

Поўнаю процілежнасцю фарысэям была другая **секта садукэяў**, якія адтрымалі свой назоў ад закладчыка секты раббіна Садока. Садукэі адрозніваліся ад фарысэяў вольнадумствам у рэлігійных пытаньнях, не давалі ніякае цаны абраданасці, адкідвалі вусныя паданьні, ня верылі ў несъмяротнасць душы, адплату, тагосьветнае жыцьцё, істнаванье Божага Прамышленя і г. д. Яны вучылі, што ўсё на зямлі залежыць толькі ад свабоднае волі чалавека і найвышэйшаю мэтаю жыцьця зьяўляецца цялесная насалода; са съмерцяй канец усяму, а таму — „пі, еш, весяліся“. Да секты садукэяў прылучаліся найболей багатыя юдэі; з іх асяродзьдзя пераважна выходзілі першасвяшчэннікі.

Апрача фарысэяў і садукэяў былі яшчэ секты **эсэяў і фэрапэўтаў**.

Эсэі выдаліся з гарадоў і з працягам часу заснавалі сваё таварыства за Мёртвым морам, дзе іх налічвалася да 4.000 чал. Маємасць у іх была агульная. Рабілі агульныя сабраньні, асабліва па суботах, на якіх чыталі съвятое Пісанье і пяялі гімны. Праводзілі строгае, бясшлюбнае, працоўнае жыцьцё. Вольны час аддавалі малітвам і пабожным разважаньням аб законе. Лічачы цела тварэннем дзяяла

і крыніцаю зла, яны вучылі, што дзеля збаўлення душы трэба ўстрымлівацца ад усяго, што дае насалоду целу.

Фэрапэўты праводзілі яшчэ стражэйшае жыцьцё, дазваляючы сабе есьці хлеб толькі адзін раз на дзень, увечары. Усе іхнія імкненныі, як і ёсэяў, былі скірованы на ўнутранае самадасканаленне чалавека. У малітве, чытаньні закону Божага праходзіла амаль ня ўсё іхнє жыцьцё. Сэкта гэная найболей была пашырана ў Эгіпце сярод юдэяў, якіх не здавальняў вузка-матар'яльны кірунак жыцьця большасці тагочаснага юдэйства.

Асобна ад усіх вышэйразгледжаных рэлігійных сектаў стаіць нацыянальная партыя зілотаў \*), якія гарэлі страшэннаю ненавісцяй да сваіх прыгнятальнікаў — рымлянаў і лятуцелі аб зямным царстве Мэсіі. Яны няраз падбівалі народ бунтавацца праці рымскага ўлады.

### § 96. Чаканьне Мэсіі.

Найвышэйшага напруження чаканьне Мэсіі дасягнула, разумеецца, у юдэяў. Спыненыне павадыроў і кіраўнікоў народу з дому Юдавага, надыходжаныне тэрміну спаўнення прароцтва Данілы аб 70-х сядмінах і іншыя прароцтвы і праобразы паказвалі на хуткае „спаўненне часу“. На гэта-ж паказваў і ўнутраны стан яўрэйскага народу, раскінутага па ўсім сьвеце, разъдзіранага дамовымі войнамі і барацьбою партыяў і сектаў, зжышага „дух“ закону, разъмяняўшага сябе на мноства падрабязных прадпісанняў раббінаў, не даваўшых здаволення ні разуму ні сэрцу. Чаканьне Мэсіі было да таго жывое, што кіраўнікі яўрэйскага народу з роду Макавеяў прымалі ўладу толькі ўмоўна, „пакуль ня ўстане Прарок верны“. Як толькі зьяўляўся які-колечы выдатны прарок ці казальнік, дык усе пыталіся, ці ня Хрыстос гэта? Але мала хто з юдэяў, — толькі найболей пабожныя і асьвечаныя людзі, — чакалі запраўднага Мэсіі, як Закладчыка Царства Божага на зямлі. Большаясьць не хацела ведаць Мэсіі ў зневажальнымі відзе і, разам з фарысэямі, чакала ў постаці Мэсіі нязвычайнага зямнога цара-заявявалніка, які вызваліць народ з чужаземнага

\* ) „Зілот“ — з грэцкае мовы значыць „рупатлівец“.

ярма і дасьць бліскучасьць, багацьце і славу абранаму народу, адтрымаўшаму калісъці вялікія абяцањыні.

Чаканъне Мэсii сярод паганцаў абварункоўвалася бязрадасным станам тагочаснага паганскага жыцьця. З пашырэннем асьветы, паганскія рэлігійныя вераванъні, заснованыя на абагаўленъні сілаў і зъяваў прыроды ці — як гэта было ў грэкаў і рымлянаў — на абагаўленъні чым-колечы выдатных людзей, іх лабрачыннасъцяў, вадаў і палаў — страцілі ўсялякае значэнье і выклікалі страшнае расчараўванъне ў грамадзянстве. Народ болей ня верыў у сваіх багоў, бо і запраўды-ж гэта былі стварэнъні ягонае фантазіі, і калі яшчэ што-колечы і заставалася ад рэлігіі, дык гэта прывязанасть да абраадаў, да бліскучых цэрэмоніяў, якімі жрэцы і кіраўнікі народныя маніліся падтрымліваць згасаўшае рэлігійнае пачуцьцё.

Моральнае становішча паганскага грамадзянства, заснованага на рабстве, прызваленъні, дэспотызме ўлады, уціску ўдных клясаў грамадзянства другімі, было надтаки мурым і бязрадасным. Распуста перавышае ўсялякае выабражэнъне. Грамадзянства, як пісалі сучаснікі, было поўнае ўсялякае маны, няпраўды, злыдняў, карыстлюбства, злосці, забойства і г. д. Людзі, ня бачачы мэты ці сэнсу жыцьця, душыліся ад духоўнае пустаты і шукалі сабе выхаду ці ў раскашаванъні, купляючы яго цаною ўсялякага злачынства, ці ў самагубстве, якое зрабілася самым звычайным зъявішчам жыцьця. Лепшыя паганцы пачалі спадзявацца, што скуль-небудзь павінна прыйсці збавеньне, калі не ад людзей, дык згары. Пад уплывам гэтага думанъня, сярод паганскага грамадзянства пачало ажываць паданъне, якое захоўвалася яшчэ ад першбытнае рэлігіі. — паданъне аб залатым веку, калі чалавек знаходзіўся ў шчаслівым, бязвінным стане. Гэтае паданъне адтрымала яскравае выражэнъне нават у творах некаторых паганскіх пісьменьнікаў. Так, напр., поэт Віргілі услаўляў дзяцёнка, які павінен узнавіць залаты век. Гэты дзяцёнак прынясе з неба спакой, шчодра ён будзе раздаваць свае дары; статкі ня будуць баяцца львоў; вол будзе араць без ярма і земляроб будзе працеваць паволі, не праліваючы поту твару свайго. У гэтих лятуценьнях бачаць водгукі прароцтва Ісайі, паводлуг словаў якога, ў царстве Мэсii „воўк будзе жыць разам з ягнём, і барс

будзе ляжаць разам з казълянём, і цяля, і малады леў, і воўк будуць усе разам, і малое дзіця павядзець іх". Вера ў Мэсію, як Збавіцеля ад усялякіх злыдняў і Закладчыка лепшых парадкаў жыцьця, асабліва вабіла ўсіх пакрыўдженых і ўцісканых, якіх шмат было заўсёды ў паганскім съвеце. З яшчэ вялікшою сілаю почала распаўсяджацца гэтая вера, калі паганскі съвет бліжэй пазнаёміўся з рэлігійнымі вераваннямі юдэяў.


Словам, у апошні час перад Нараджэннем Хрыстовым чаканьне Мэсіі было ўсеагульным. І гэты Мэсія, нарэшце, прыйшоў. Прыйшоў ня з царскіх палацаў, не абкружаны золатам, пышнасцю, урачыстасцямі, не сярод захопленых клікаў натоўпу: прыйшоў нікому няведамы, нарадзіўшыся ў пячоры, на сене ў ясьлях, пад ціхае бляжынне і жуйку пакорных авечак. Цепылася неба, агалашаючыся дзіўнаю песнёй ангелаў, цепылася зямля, паслаўшы першымі пакланіцца Нованараджанаму Збавіцелю скромных Віфлеемскіх пастухоў.

Адыйшло ў гісторыю жыцьцё „пад законам“, адкрылася першая старонка новага жыцьця „пад благодадзію“.

Стары Завет ад'жыў свой век, пачаўся Новы Завет.



Шлях Яүрэй өмрүн  
да Зямлі Абяцанай.



Масштаб 1:2.125 000.

Рис. 10. Шүтэр. 1905.





# З Ъ М Е С Т.

Стр.

## I.

Гісторыя царквы ад стварэння съвету да патопу  
(5508—3246 г.г. да Хр. Нар.).

§ 1. Тварэнне съвету . . . . .	3
§ 2. Стварэнне першых людзей, шчасльвае жыцьцё их у раі . . . . .	6
§ 3. Грэхападзенне першых людзей і яго вынікі. Абя- данье Збавіцеля. Устанаўленне ахвярапрына- шэнняў . . . . .	7
§ 4. Жыцьцё першых людзей па-за раем. Дзеці Адама і Эвы. Забойства Авэля . . . . .	10
§ 5. Патомкі Каіна і Сіфа. Зъмяшчэнне плямёнаў . .	11

## II.

Гісторыя царквы ад патопу да Майселя (3246—1516 г.  
да Хр. Нар.).

§ 6. Сусъветны патоп . . . . .	13
§ 7. Ахвярапрынашэнне Ноі. Непаважанье Хамам бацькі. Прароцтва Ноі аб долі сыноў яго . . . .	15
§ 8. Аб тым, як будавалася ў Вавілоне вежа да нябес; рассяяленне народаў . . . . .	17
§ 9. Паяўленне ідалапаклонства . . . . .	18

## Час патрыархаў.

§ 10. Прыванье Абрама і перасяленьне яго ў зямлю Ханаанскую . . . . .	20
§ 11. Разлука Абрама з Лотам . . . . .	21
§ 12. Вызваленьне Лота з палону. Мәлхісэдэк, цар і съяшчэннік Салімскі . . . . .	22
§ 13. Чацвёртае зъяўленне Бога Абраму. Агар і Із- маіл . . . . .	22
§ 14. Завет Божы з Абрамам . . . . .	23
§ 15. Зъяўленне Бога Абрааму каля дуба Мамрыскага	23

II

§ 16. Пакараньне Садому і Гаморы . . . . .	24
§ 17. Нараджэнъне Ісаака. Прыйнапэнъне яго ў ахвяру Богу . . . . .	26
§ 18. Жаніцьба Ісаака . . . . .	28
§ 19. Дзецы Ісаака—Ісаў і Якаў . . . . .	30
§ 20. Адход Якава ў Месапатамію. Зданьне таенны драбіны. Жыцьцё Якава ў Лавана . . . . .	32
§ 21. Паварот Якава на бацькаўшчыну . . . . .	33
§ 22. Дзецы Якава. Прадажа Язэпа братамі ў Эгіпэт . . . . .	34
§ 23. Язэп у Эгіпце . . . . .	36
§ 24. Першая падарожжа ў Эгіпэт братоў Язэпа . . . . .	37
§ 25. Другая падарожжа ў Эгіпэт братоў Язэпа . . . . .	39

**Яўрэі ў Эгіпце.**

§ 26. Перасяленъне Якава ў Эгіпэт . . . . .	40
§ 27. Правоцкае багаславенъне Якава дзецям. Съмерць Язэпа . . . . .	40
§ 28. Стан яўрэяў у Эгіпце па съмерці Язэпа . . . . .	42
§ 29. Многапакутны Іоў . . . . .	43

III.

**Гісторыя царывы ад Майсея да цара Саула  
(1516—1110 г.г. да Х. Н.).**

§ 30. Нараджэнъне і ўзгадаванъне Майсея. Уцёк яго з Эгіпту . . . . .	45
§ 31. Прывланъне Майсея. Паварот Майсея ў Эгіпэт . . . . .	47
§ 32. Майсей і Аарон перад фараонам . . . . .	48
§ 33. Казыні Эгіпецкія . . . . .	49
§ 34. Пасха і выхад яўрэяў з Эгіпту . . . . .	50
§ 35. Пераход яўрэяў цераз Чырвоне мора . . . . .	52
§ 36. Вандраванъне яўрэяў па пустыні да Сінаю . . . . .	52
§ 37. У гары Сінейскай. Дараванъне 10 прыказанъняў. Завет Бога з яўрэйскім народам . . . . .	54
§ 38. Нарушэнъне Завету з Богам—пакланенъне яўрэяў залатому цяляці. Аднаўленъне Завету . . . . .	57
§ 39. Скінія Майсеева. Заснаванъне старазаветнае іерархіі. Багаслужэнъне. Святы . . . . .	57
§ 40. Грамадзкія і моральныя пастановы Майсеевага законадаўства . . . . .	61
§ 41. Асуджэнъне яўрэяў на 40-гадовае вандраванъне . . . . .	62
§ 42. Цудоўны посах Аарона . . . . .	63

### III

§ 43. Вандраваньне яўрэяў у пустыні . . . . .	64
§ 44. Прызначэнье Божае адносна Майселя і Аарона . . . . .	65
§ 45. Съмерць Аарона. Мядзяны зъмей . . . . .	66
§ 46. Заваяваньне ўсходня-Іарданскае краіны. Прапорцтва Валаама . . . . .	67
§ 47. Апошнія распараджэнья Майселя і багаслаўленьне ім народу. Съмерць Майселя . . . . .	69
§ 48. Пятакніжжа Майсеева . . . . .	69
§ 49. Зямля абяцаная . . . . .	70
§ 50. Іисус Навін. Переход яўрэяў праз Іардан . . . . .	71
§ 51. Заваяваньне зямлі абяцанае . . . . .	72
§ 52. Развязленьне зямлі ханаанскае паміж каленамі ізраільскімі. Съмерць І. Навіна . . . . .	74

#### Часы судзьдзяў (1450—1110 г. да Х. Н.).

§ 53. Стан яўрэяў у часе судзьдзяў . . . . .	75
§ 54. Гедэон . . . . .	77
§ 55. Самсон . . . . .	78
§ 56. Першасвяшчэннік і судзьдзя Ілій. Хлапец Самуіл. Каўчэг завету ў палоне . . . . .	80
§ 57. Паварот каўчэга завету. Высьведчаньне Самуіла. Усенароднае пакаянне яўрэяў . . . . .	81
§ 58. Самуіл — судзьдзя. Заснаваньне ім прапорцкае школы. Вымаганьне народам цывёрдае ўлады . . . . .	83

### IV.

#### Гісторыя царывы ад цара Саула да палону Вавілонскага (ад 1110 г. да 589 г. да Х. Н.).

##### A. Час цафоу — да разъдзялення царства яўрэйскага (1110—980 г. г. да Х. Н.).

§ 59. Абрааньне і памазаньне Саула на царства . . . . .	85
§ 60. Непаслухмянасьць Саула і застаўленьне яго Богам . . . . .	86
§ 61. Памазаньне Давіда на царства. Давід пры двары Саула . . . . .	87
§ 62. Узвышэнье Давіда. Варожасць Саула да Давіда. Съмерць Саула . . . . .	88
§ 63. Зацарапаньне Давіда, заваяваньне Ерусаліму. Ноўная скінія. Перанос у яе каўчэга завету. Думка аб пабудове Храму . . . . .	89
§ 64. Злачынства Давіда і яго каянъне . . . . .	95

§ 65. Бядоты ў кіраваньне Давіда. Паўстаньне Авэсалома . . . . .	96
§ 66. Апошня гады кіраваньня Давіда. Съмерць яго. Давід, як прарок і псальмапесеньяр . . . . .	98
§ 67. Цар Сялямон, яго мудрасць . . . . .	99
§ 68. Будова і асьвячэнне храму ерусалімскага . . . . .	101
§ 69. Слава Сялямона. Яго моральны ўпадак і раскаяньне. Съмерць Сялямона . . . . .	103

**Б. Час цароў ад разьдзялення царства да палону Вавілонскага (980—589 г. да Х. Н.).**

*Гісторыя царства Ізраільскага і Юдэйскага.*

§ 70 Агульны агляд пэрыяду трох вялікіх цароў і прычыны, якія падрыхтавалі разьдзяленне царства яўрэйскага . . . . .	107
§ 71. Разьдзяленне яўрэйскага царства на ізраільскае і юдэйскае . . . . .	108
§ 72. Кароткі агульны агляд гісторыі царства юдэйскага і ізраільскага . . . . .	109
§ 73. Кароткі агляд гісторыі царства ізраільскага . . . . .	110
§ 74. Кароткі агляд гісторыі юдэйскага царства . . . . .	116
§ 75. Прарокі часу разьдзялення царстваў. Агульны агляд . . . . .	121
§ 76. Прарокі царства ізраільскага . . . . .	122
§ 77. Прарокі царства юдэйскага . . . . .	125
§ 78. Малыя прарокі . . . . .	128

*Гісторыя царквы ў пэрыяд ад палону Вавілонскага да прыходу I. Хрыста (з 589 г. да Х. Н.).*

*A. Панаванье Вавілонскае.*

§ 79. Становішча юдэяў у палоне Вавілонскім . . . . .	128
§ 80. Прарок Даніла і тры хлапцы: Ананія, Азарый і Micail . . . . .	130
§ 81. Валтасар і ўпадак царства Вавілонскага . . . . .	133

*B. Панаванье Міда-Пэрсідзкае (529—332 г. да Х. Н.).*

§ 82. Юдэі пад уладаю Дарыя Мідзяніна. Значэнне Данілы ў новым царстве. Даніла ў рове львінім. Прароцтва Данілы аб 70 сядмінах . . . . .	134
--	-----

§ 83. Паварот юдэяў з палону . . . . .	135
§ 84. Пабудова юдэямі другога Храму ў Ерусаліме. Прапоркі Агэй і Захарыя . . . . .	137
§ 85. Эздра і яго дзеяльнасць: узнаўленыне закону Майсеевага, заснаваныне Вялікае Сынагогі і ўста- наўленыне старазаветнага канону . . . . .	138
§ 86. Дзеяльнасць Нээміі. Узнаўленыне муроў Еруса- лімскіх. Апошні прарок Малахія . . . . .	140
§ 87. Гісторыя Эсфіры і Мардохэя . . . . .	142

*B. Панаваныне Македонскае.*

§ 88. Алляксандар Македонскі ў Ерусаліме. Будова храму самарыйскага . . . . .	144
§ 89. Юдэі пад уладаю Птолёмэяў. Пераклад 70 тлу- мачоў . . . . .	146
§ 90. Юдэі пад уладаю цароў сырыйскіх. Прасъледа- ваныні Антыёха Эпіфана. Мучанікі за веру: Элеазар і 7 братоў Макавеяў . . . . .	147
§ 91. Змаганыне яўрэяў за нацыянальную і рэлігійную свабоду. Матафія і яго сыны. Юда і Сымон Макавеі . . . . .	149

*G. Панаваныне Рымскае.*

§ 92. Пачатак Рымскага панавання . . . . .	151
§ 93. Цар Ірад (37 г. да Х. Н.) . . . . .	152
§ 94. Юдэі рассяяленыя. Прозэліты . . . . .	153
§ 95. Рэлігійныя секты яўрэяў: фарысэі, садукэі, эсэі, фэрапэўты; зілоты . . . . .	155
§ 96. Чаканыне Мэсіі . . . . .	157

Карта 40-гадовага вандраваныня яўрэяў у пустыні.

Карта Палестыны.

LIBRARY USE

CHAMBERS LIBRARY

Бел. ёдзей  
Лутамат.



80000003 103823

1964 г.

Бел. ёдзей  
1994 г.

Падрыхтоўваецца да друку таго-ж аўтара  
„СВЯШЧЭННАЯ ГІСТОРЫЯ НОВАГА ЗАВЕТУ”.